

**БЕЛАРУСКІ ПЭН-ЦЭНТР**  
**ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ**  
**«МІЖНАРОДНАЯ АСАЦЫЯЦЫЯ БЕЛАРУСІСТАЙ»**  
**МІЖНАРОДНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК ЕЎРАЗІІ**  
**(АДДЗЯЛЕННЕ КУЛЬТУРАЛОГІІ І СУВЯЗЯЎ СУСЕДНІХ НАРОДАЎ)**  
**НАЦЫЯНАЛЬНЫ НАВУКОВА-АСВЕТНІЦКІ ЦЭНТР**  
**ІМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ**  
**ПРЫ МІНІСТЭРСТВЕ АДУКАЦЫІ**  
**РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**  
**ТАВАРЫСТВА**  
**«БЕЛАРУСЬ – БЕЛЬГІЯ»**

**БЕЛАРУСІНА  
ALBARUTHENICA**

**23**



Кароль Бельгіі Бадуэн I наведвае Лювенскі ўніверсітэт. Разам з іншымі студэнтамі яго вітаюць беларусы. Здымак пачатку 50-х гг. XX ст. са збору Зоі Смаршчок (Бельгія)

**BELARUS-BELGIQUE**  
**BELARUS-BELGIË**  
**БЕЛАРУСЬ-БЕЛЬГІЯ**  
**БЕЛАРУСЬ-БЕЛЬГИЯ**

**ГРАМАДСКА-КУЛЬТУРНАЕ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ**

**МАТЭРЫЯЛЫ МІЖНАРОДНAGА «КРУГЛАГА СТАЛА»**

**Мінск, 18–19 мая 2001 г.**



**Мінск • «Беларускі кнігаўбор» • 2002**

УДК 008(476+493)(043.2)  
ББК 71(4Беи)+71(4Бел)  
Б 43

*Серыя заснавана ў 1993 годзе*

Рэдакцыйная калегія  
Тамара Антановіч,  
Наталля Давыдзенка (рэдактар),  
кандыдат філалагічных навук Леанід Казыра,  
Галіна Каржанеўская,  
доктар філалагічных навук  
Адам Мальдзіс (галоўны рэдактар),  
Аляксандр Мархель

Рэдкалегія выказвае сардэчную падзяку  
правадзейнаму сябру Міжнароднай акаадэміі навук Еўразіі  
**Марысу Масанжу дэ Каломбу** (Брюссель),  
віце-прэзідэнту ГА «МАБ» **Моніцы Банкоўскі** (Цюрых, Швейцарыя)  
за дапамогу ў выданні зборніка,  
**Зоі Смаршчок** (Вільрайк, Бельгія)  
за прадастаўленыя фотаздымкі

Б 43      **Беларусь – Бельгія: Грамадска-культурнае ўзаемадзеянне:** Матэрыялы Міжнар. «круглага стала», Мінск, 18–19 мая 2001 г. / Рэдкал.: А. Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. — Mn.: “Беларускі кнігазбор”, 2002. — 240 с. — (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 23).

ISBN 985-6638-68-2.

У зборніку змешчаны даклады і паведамленні, прысвечаныя палітычным, гісторычным, культурным сувязям Беларусі і Бельгіі. Асобныя раздзэлы прысвечаны літаратурнаму ўзаемадзеянню (найперш перакладу), беларускай дыяспары ў Бельгіі (М. Равенскі, студэнты і выпускнікі Лювенскага універсітэта). Выданне разлічана на гісторыкаў, палітологаў, краязнаўцаў.

УДК 008(476+493)(043.2)  
ББК 71(4Беи)+71(4Бел)

ISBN 985-6638-68-2

© Міжнародная асацыяцыя беларусістаў, 2002

© Калектыв аўтараў, 2002

# АГУЛЬНАСЦЬ

**Анна Годар (Монс, Бельгия)**

## **БЕЛАРУСЬ – БЕЛЬГИЯ: ВЗАИМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ КУЛЬТУР**

Когда я была еще маленькой (так и кажется, что это было всего несколько лет тому назад), я увлекалась, как и множество моих сверстников, детскими журналами, печатавшими на своих страницах те разнообразные игры, что помогают коротать длинные зимние вечера, примиряют с пасмурными и дождливыми днями и нескончаемыми выходными либо просто позволяют проживать краткие минутки счастья. «Копируя этот рисунок, художник сделал семь ошибок: найди эти ошибки! Или: «Какая из дорожек ведет к сокровищу, спрятанному в недрах лабиринта?» Или еще: «Заштрихуй все квадратики, помеченные точкой, и ты увидишь, что из этого получится» и т. д., и т. п. Я была способна оставаться часами во власти этих чудесных игр. Конечно, среди них были и самые любимые: половинка листа заполнена причудливыми созвездиями цифр, на второй половинке изображен какой-нибудь персонаж с выражением грусти, радости или огорчения на лице. Задание было несложным, типа: «Ты хочешь узнать, что так обрадовало (огорчило...) Бориса (Жана, Пьера)? Соедини линиями все цифры от 1 до 100...». Порой цифры соседствовали друг с другом, иногда нужно было прочеркнуть по всей длине листа и было практически невозможно заранее догадаться, каким окажется конечный результат. Лишь мало-помалу начинал проявляться контур разгадки, чаще всего неожиданной...

Мысль об этом приходит мне в голову, когда приходится говорить о Беларуси и о том, что связывает ее с нами, бельгийцами. Звездочки фактов поблескивают и тут, и там, как бы приглашая связать их логической линией. Еще неясно, как и в каком порядке это следует делать, но какое это имеет значение? Достаточно начать и, совершенно магическим образом, точки

начинают обнаруживать свои связи, расчищая путь к неожиданным открытиям и откровениям.

Надеюсь, вы поняли, почему частые размышления о связях между нашими столь различными и вместе с тем столь похожими странами во взрослом возрасте стали для меня любимым и поистине захватывающим занятием.

В своем предыдущем выступлении в Минске (1998 г.) я говорила о том сильном воздействии на бельгийцев в целом и на жителей Валлонии, которую я знаю совсем близко, частых визитов многих тысяч белорусских детей в бельгийские семьи. Я задавалась также и вопросом обратного свойства: о влиянии — в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе — этих все более частых зарубежных поездок детей на их собственные семьи по возвращении домой, в Беларусь.

Сколько новых совместных переживаний, фактов жизни, открытий! Сколько писем и посылок, летящих в обоих направлениях. Сегодняшние белорусские дети, уже растущие «немножко с Бельгией в сердце», да и бельгийские семьи, внезапно обнаружившие, что существует такое государство Беларусь, что оно отнюдь не Россия, да и находится не за тридевять земель, — чего мы можем ждать от них, на что надеяться? Вопрос по-прежнему остается открытым.

Сегодня, тремя годами позже, когда-то появившееся у меня убеждение еще более окрепло: наши две страны, границы которых неоднократно изменились под воздействием причудливой игры Истории, эти два географических перекрестка Европы, сконцентрировавших в себе внушительный запас человеческого потенциала и разнообразия, представляют для культурной социологии воистину сокровищу Али Бабы!

Метафора Али Бабы мне кажется здесь весьма уместной. В том числе и потому, что она воплощает идею мостика, переброшенного от мира детства к тому, о чем каждый из нас, по-своему и на свой лад, будет говорить в ходе настоящего «круглого стола»: к контакту культур и их взаимному влиянию в результате культурных обменов.

Но вернемся к образу пещеры Али Бабы: уже одно имя этого славного разбойника способно перенести нас разом в мир «Тысячи и одной ночи» и сказок прекрасной Шехерезады... Сами сказки эти, при определенном подходе, могли бы быть представлены и определены как серия чудесных историй, унаследованных нашими культурами от Востока и окрасивших своим волшебным цветом детство большинства из нас. Уже этого было бы достаточно, чтобы судить о культурном воздействии цикла Шехерезады. Но этим далеко не исчерпывается его роль. Спросите себя, сколько своеобразных символических рикошетов породили эти сказки в наших головах, чем отозвались в наших культурах? Не имеем ли мы перед собой один из самых ярких примеров механизма всемирного обогащения культур? Шехерезада, изначально принесенная в дар Западу, в свою очередь одарила мир



Анна Гадар, выкладчыца бельгійскага Інстытута перакладчыкаў у г. Монсে (другая злева) у гасцях у народнага мастака Беларусі Арлена Кашкурэвіча. 2001 г.

музыкальными шедеврами, созданными Римским-Корсаковым в России или Равелем во Франции (ограничився здесь двумя примерами творчества наших с вами больших лингвистических соседей). Далее уже сама эта музыка дала толчок вдохновению Дягилева, позволившего Шехерезаде танцевать на лучших балетных сценах Европы и мира, вызывая восхищение бесчисленных художников и графиков. Сколько образов Шехерезады и иных персонажей сказок «Тысячи и одной ночи» было в результате воплощено и передано бессмертию на листах и полотнах! Жаль, что наши дети сохранили, возможно, воспоминание только об анимационной и причесанной версии конца XX в., выпущенной студией Уолта Диснея. Но все же какой славный путь! Мог ли предположить Антуан Галан 300 лет тому назад, какая судьба уготована его детищу в истории мировой культуры?

Но о ком это мы? Антуан Галан (1646–1715) — упоминание об этом гениальном французском переводчике-ориенталисте, к сожалению, блистательно отсутствует в современных школьных учебниках. Однако именно его старанием и тщанием текст «Тысячи и одной ночи» (наряду с переводом на французский язык Корана) сыграл свою исключительную роль в «просвещении» Запада. Вот оно — звено, недостающее для полноты картины, когда я говорила об Али Бабе. На нем хочу особо остановиться сегодня: это понятие точки стыковки, или сопряжения.

Такой точкой сопряжения культур, «открывателем дверей», или, попросту говоря, посредником культурных контактов может стать (вспомним еще раз А. Галана), например, переводчик. В этом случае нетрудно увидеть разом механизм культурного взаимодействия, если, разумеется, речь идет

о безупречном и грамотно запущенном в широкое обращение переводе. Но такой точкой может стать и журналист, профессионал больших репортажей. Это может быть и любой талантливый инициатор идей, объединитель людей и проектов. Не следует также исключать и чистой случайности.

Ясно одно: в контакте культур не существует четких и непротиворечивых законов. Нередко крупные официальные инициативы довольно быстро выдыхаются, не достигнув поставленных целей, в то время как случайная встреча, дружеская дискуссия или незначительное, на первый взгляд, решение приводят, в долгосрочной перспективе, к весьма значительным результатам и последствиям. Всем нам нелишне вспоминать об этом в повседневной практике человеческого общения: это наполняет ее дополнительным смыслом, привнося в нее необходимый привкус мечты и творческой фантазии, что совсем неплохо. Чтобы выразить ту же мысль еще яснее: кто может заранее знать, какой процесс способен породить в том числе и наш сегодняшний «круглый стол»? Каким эхом отзовется он в дальнейшем?

В этот приезд я поставила себе целью поговорить с белорусскими коллегами (априорно объединенных их интересом к Бельгии) о некоторых культурных сюжетах, имеющих отношение к нашей стране. Поскольку недостатка в таких сюжетах нет, я заранее приношу вам свои извинения за откровенно субъективный выбор. Впрочем я полагаю, что самое важное заключается отнюдь не в личностном характере моего выбора, а скорее в той занятной констатации, которой я пришла, начав размышлять о возможных темах для обсуждения: какую бы тему я ни избрала, она, подобно игре с цифрами и линией, о которой я говорила в начале, неизбежно выводит меня на Беларусь. Делается это помимо моей воли, подчас совершенно неожиданно, как вы сами сможете это увидеть. Все зависит, как говорится, от «ракурса» рассмотрения.

Начну с нескольких слов о моем городе — Монсе, культурной столице и административном центре провинции Эно. Имя города происходит от латинского *mons*, *montis* — гора, холм (возвышенность высотой 86 м, конечно, не Бог весть что, но для нашего равнинного края и это уже — маленько чудо).

Для самих бельгийцев и Монс, и его окрестности долгое время ассоциировались с идеей заброшенности и унылости. Это впечатление в значительной степени обвязано упадку угольной промышленности в провинции и регионе (ибо Монс традиционно жил в окружении многочисленных шахтерских поселков), особенно усилившемуся после Второй мировой войны.

Однако сегодня, по всеобщему признанию, Монс совершенно удивительным образом преобразил свой облик, перенеся свои усилия на развитие образования и художественного творчества. Сохраняя репутацию города искусства и знания (три крупных университета и несколько известных

институтов), Монс усиливает свою роль культурного маяка, свет которого виден далеко за пределами провинции. Он известен как место рождения многих оригинальных инициатив, постоянно приводится в качестве блестящего примера превращения бывшего индустриального центра в историко-образовательный и развлекательный, упоминается в списке городов, реализующих яркую урбанистическую концепцию и т. д.

Впрочем, не будем затягивать рекламную паузу. Вглядимся лучше в те цвета, которые привносит в эту многокрасочную мозаику Беларусь. И остановимся только на двух примерах из числа недавних и, пожалуй, наиболее примечательных.

В 1998 г. в самом центре Монса состоялось открытие одного удивительного места, которое я не без колебаний могу назвать «музеем» — настолько сам этот термин переполнен коннотациями дремотности, мало или совершенно неприменимыми к тому, о чем я хочу рассказать. Это место получило название Mundanem. Прежде чем представить его подробнее, несколько слов о предыстории. Вы увидите, как она переплетается достаточно занятным образом с Беларусью.

Страдая от почти неизлечимой формы комплекса Икара (недавно я обнаружила, что именно так называется боязнь летать самолетом), я приехала в Минск поездом. Преимущество долгих путешествий состоит еще и в том, что они оставляют вам достаточно места для размышлений о беге времени, для любования сменяющимися за окном пейзажами, для игры фантазий и мечты... В поезде я вспоминала о строительстве линии Остенд – Брест – Москва, по которой катился мой вагон. Пути прокладывались где-то



Плакат беларускага мастака Руслана Найдзена, які заваяваў 1-ю прэмію на 8-м Міжнародным трэнерале палітычнага плаката ў Монсе (Бельгія).  
Паштоўку з яго выявай прывезла А. Гадар

в конце XIX в. под руководством бельгийских инженеров железных дорог и при участии, главным образом, бельгийских строительных предприятий. Бельгия, которую Маркс когда-то называл «краем капиталистов», была в то время наиболее индустриализованной страной Европы, а Валлония была сплошь покрыта предприятиями металлургической промышленности и металлообработки. Уже тогда инвесторам нужно было искать все новые возможности для вложений капитала. Царская же Россия манила и притягивала.

Среди промышленников того времени был один, которого называли «королем трамваев», настолько он держал в своих руках род деятельности, необходимой всем странам Европы, не исключая и белорусскую часть России. Этого человека звали Эдуард Отле (1842–1907). Он наверняка принял участие и в строительстве той самой дороги, по которой я совершила свое путешествие, и временами мне казалось, что вот он — совсем рядом, собравшийся в путь то ли для поиска новых объектов для своего *Sosiete des Tramways*, то ли с визитом к знакомым, как знать, может быть и в Витебск, где еще один бельгийский заводчик построил текстильную фабрику. Ему будет что рассказать домашним после возвращения к себе. Среди самых внимательных и благодарных слушателей — и его сын Поль, на которого рассказы отца наложили весьма сильный отпечаток, многое определивший в его дальнейшей жизни.

Родившись в весьма состоятельном семействе, Поль Отле (1868–1944) принадлежал к тому поколению молодых интеллигентов гуманитарной и в чем-то утопической направленности, которое значительно отличалось от pragmatического поколения своих отцов. После изучения права довольно рано он начинает интересоваться произведениями Огюста Конта, позитивизмом и совершенно особо — классификацией суммы человеческих знаний. Одна из его первых публикаций была, впрочем, посвящена уже опыту тематической классификации юридических статей, напечатанных в бельгийской прессе. Одержаный интересом к библиографической работе, он вскоре создаст совместно со своим другом Анри ла Фонтеном (тоже бельгиец и тоже юрист, но, кроме того, и политик-пацифист, получивший Нобелевскую премию мира в 1913 г.) Международный библиографический центр в Брюсселе.

Главная цель Международного библиографического центра поражала воображение: речь шла ни больше ни меньше о создании всемирного библиографического каталога, содержащего сведения обо всех произведениях, когда-либо напечатанных на Земле и по всем без исключения темам. Для выполнения задачи необходимо было начать с создания методов и орудий библиографического поиска. Известно ли вам, что знаменитая и знакомая всем библиотекарям мира каталожная карточка формата 12,5 на 7,5 сантиметров с дырочкой, позволяющей крепить ее в нужном месте каталогного ящика, была изобретением Поля Отле?



Анна и Люк Гадары перад сваим домам у дзень свята г. Монса.  
2001 г.

В общей сложности универсальный библиографический репертуар должен был состоять из примерно 12 миллионов таких карточек. Они накапливались в Брюсселе во Дворце пятидесятилетия, в одном из помещений, получившем в 1919 г. название Всемирный дворец — Мунданеум. Наряду с карточками складывается также собрание разного рода дидактических документов, плакатов и афиш и даже самых своеобразных и довольно неожиданных предметов — клыки африканского кабанчика, семена экзотических растений и мн. др.

Этот проект был революционным для своего времени: своего рода Интернет эпохи бумажных каталогов.

Тем временем Отле и ла Фонтен стремились пойти еще дальше: неусстанно расширяя Мунданеум, превратить его во Всемирный город знания. Составлялись и детально разрабатывались величественные планы строительства этого будущего огромного города-перекрестка человеческих цивилизаций, который предполагалось построить в... Женеве. Любопытно, что в конкурсе проектов принял участие и великий архитектор Ле Корбюзье, проект которого, впрочем, не был принят. Но с течением времени, в силу самых различных причин, среди которых немалое место занимает поразительное ускорение научно-технического прогресса, позволившее обнаружить явную устарелость методов работы Мунданеума, проект был передан забвению, а собранные коллекции были надолго похоронены в стенах безликих и безымянных хранилищ Брюсселя.

Уже к концу жизни Отле (1944) и Фонтена (1943) Мунданеум начинал влечь жалкое существование... После многолетних мытарств собранных

коллекций они были переданы во владение Франкоязычного сообщества Бельгии, доверившего на исходе 90-х гг. их хранение городу Монсу. И чудо возобновляется: в 1998 г. Мунданеум вновь возрождается из пепла к величайшей радости исследователей и ценителей его коллекций. В великолепном обрамлении весьма необычного по своей архитектуре здания мы вновь можем приобщиться к истории начала XX в., сокрытой в лоне коллекций, и к фактам необычайного жизненного подвига двух отцов-основателей музея. Невозможно описать словами это уникальное место, настолько оно оригинально и не похоже ни на что иное. Однако важнее знать, что в стенах этого музейного центра большая группа исследователей работает отныне над информатизацией и классификацией фондов. Недавно открыта страница Мунданеума в Интернете, и весьма скоро все документальные сокровища коллекций будут доступны для консультаций через персональный компьютер.

Среди многочисленных и полностью еще не раскрытых фондов наверняка обнаружатся документы белорусской печати. Я проверю это, как только сие станет возможным, и не премину познакомить вас с результатами.

Второй пример белорусского «следа» в бельгийской культуре и, в частности, в Монсе, более свеж. Совсем недавно мне стало известно, что произведение одного белорусского художника было выставлено на обозрение публики в городском Музее изящных искусств. Речь шла о графической работе, точнее, плакате, отмеченном в конкурсе на лучшую афишу 8 Международного триеннале политического плаката за его эстетические достоинства и оригинальность композиции. Автора афиши зовут Руслан Найден, и мне кажется (хотя до конца я в этом не уверена), что он уроженец Минска. К сожалению, это почти все, что мне удалось узнать об авторе, но я благодарна ему уже за то, что он дал мне возможность рассказать вкратце о Музее изящных искусств и о некоторых его программах. Упомянув, в том числе, о месте, которое он отводит афише и плакату, представляющим особый и совершенно самостоятельный вид и жанр искусства.

Начиная с 1978 г., Музей изящных искусств в сотрудничестве с Центром рисунка и печатной гравюры города Ля Лувье и Франкоязычным сообществом Бельгии организует раз в три года международный конкурс, открытый для художников из всех стран. Этот конкурс носит официальное название Международное триеннале политического плаката, в котором термин «политический» употребляется в самом широком, почти этимологическом смысле, подразумевая и борьбу за сохранение окружающей среды, и борьбу против СПИДа, с безработицей, за равенство социальных возможностей и т. д.

То обстоятельство, что конкурс проводится именно у нас, объясняется, помимо всего прочего, и тем, что провинция Эно в силу ряда исторических причин, о которых упоминалось выше, искони считалась краем борьбы за социальные права, регионом, в котором наиболее мощно развернулась

с момента ее создания в 1885 г. деятельность Бельгийской рабочей партии. В этом контексте, естественно, политический плакат был одним из важнейших подспорий в общественной борьбе. Но не имел ли он также главнейшей своей целью демократизацию общества, предоставляя в его распоряжение через плакаты, расклешенные на стенах городских улиц и сооружений, те знания и информацию, к которым, как правило, был закрыт доступ большинству простых смертных?

Будь он политического, социального или культурного содержания, плакат прежде всего — непосредственное отражение госпожи Истории, гораздо более доступное прочтению, нежели картина или скульптура. С художественной точки зрения он отнюдь не является произведением второго сорта. Расцвечивая городские улицы, он эволюционирует одновременно со сменой исторических времен и воплощает непостоянство и изменчивость человеческой мысли. Хорошо задуманный и сработанный плакат оказывается сильнее любой словесной жвачки, ведя без экивоков к сути дела, попутно возбуждая наше воображение и вызывая к нашему природному чувству юмора.

Безусловно, это одна из форм подлинного искусства, нуждающаяся, как и все прочие его виды, в защите, поддержке и поощрении. Все сказанное, впрочем, вполне отвечает культурной политике нашего региона. Откровенно говоря, проведение триеннале в Монсе есть своего рода удачный повод для ее практического воплощения. Но одновременно это также и возможность организовывать встречи различных эстетических подходов во всем широком культурном многообразии.

Среди участников Международного триеннале с недавнего времени начинают появляться и белорусские художники, присутствие которых становится все более ощутимым и заметным. Этому, вероятно, не стоит удивляться, поскольку Беларусь исторически и культурно соседствует с Россией, Прибалтикой, Польшей. А бесспорные достоинства и роль стран Восточной Европы в истории мировой графики ныне уже не нуждаются в излишних доказательствах.

Что мне представляется занятным, так это сам факт, что, упоминая сегодня о присутствии современных белорусских художников-графиков в Бельгии, я как бы раскрываю перед белорусскими коллегами еще один пласт их собственного художественного наследия, о существовании и значении которого многие, возможно, даже и не подозревали. Мне лично это напоминает «эффект запущенного бумеранга». Причем, как ни трудно увидеть, я отнюдь не играю в одиночку и бумеранг был пущен с вашей стороны.

Другой такой бумеранг, причем весьма увесистый, был послан в мою сторону организаторами сегодняшней встречи. Причем бумеранг этот имел форму и обличие одного из моих соотечественников по имени Морис Карам. Как мне стало известно, в прошлом году у вас состоялось чествование этого замечательного поэта в связи со столетием со дня его рождения. Парадокс, но в Бельгии этот юбилей остался почти незамеченным.

Должна честно признаться, что я была буквально ошарашена успехом поэзии Карема в сегодняшней Беларуси и необычайным интересом к нему, в то время как многие у нас в Бельгии (стыдно, но и я была в их числе) почти забыли о его существовании. И именно благодаря вам я узнала о существовании и о деятельности брюссельского Фонда Мориса Карема, в котором я, кстати, позднее побывала с большим удовольствием и пользой. Через вас я осознала факт необычайной популярности этого бельгийского автора, которому мы у себя поспешили приклепить ярлычок наивного детского поэта, за пределами Бельгии (в особенности в России, в странах Восточной Европы, а также в Японии и Латинской Америке). Благодаря вам сегодня я убеждена, и это убеждение разделяют все сотрудники Фонда Карема, что через свою славу за рубежом он вернется на родину, где наконец ему будет воздано по справедливости.

Во время посещения Фонда Мориса Карема я почувствовала, насколько органично и восхитительно он вписывался своим творчеством в свою эпоху. Стены его дома-музея полнятся свидетельствами дружбы, присланными в его адрес многими выдающимися личностями художественного и литературного мира (среди них и великолепный художник Поль Дельво). Заинтересовавшись, я даже обнаружила несколько портретов Карема, принадлежащих кисти Леона Наве (1900–1967), монсовского художника, входившего в художественную группу «Нервия», существовавшую в провинции Эно в межвоенную эпоху, и о которой я также хотела бы рассказать вам при случае. Карем был близко знаком с Анто Картом, художником из Монса, основателем этой группы. Поэт часто посещал старинное аббатство д'Орвал в бельгийских Арденнах. Именно в этом аббатстве Анто Карт работал над проектом витражей.

Вы теперь видите, как вижу это и я, что какой бы сюжет мы не затронули, он петлей возвращается к своему началу. Пройден еще один этап пути — завершена петля. Бессспорно, можно было бы множить и удлинять траектории мысли, поскольку всегда досадно урезать свои строчки. Особенно когда речь идет о культуре. Но будем считать, что наш сегодняшний маршрут — всего лишь начало прогулки, которая доставляет лично мне истинное удовольствие. Я благодарю вас всех за то, что вы согласились совершить ее вместе со мной.

**Александр Мархель (Минск)**

## **БЕЛОРУССКО-БЕЛЬГИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ**

### **ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ**

**Д**ипломатические отношения между Республикой Беларусь и Королевством Бельгия установлены 10 марта 1992 г. В августе 1994 г. открыто Посольство Республики Беларусь в Брюсселе (совмещает функции представительства при ЕС и НАТО). С октября 1994 г. послом стал В. Лабунов. В 2001 г. его заменил С. Мартынов.

В 1994 г. состоялся визит в Бельгию делегации Республики Беларусь во главе с заместителем председателя Совета Министров.

В 1995 г. Бельгию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Республики Беларусь. В ходе визита состоялось подписание с НАТО Рамочного документа Программы «Партнерство ради мира». Принято решение об открытии бельгийской кредитной линии для Беларуси в сумме 350 млн. бельгийских франков (около 8 млн. долларов США).

В 1995 г. состоялся визит в Бельгию президента Республики Беларусь А. Лукашенко, в ходе которого прошли переговоры с Королем Бельгии Альбертом II, премьер-министром, министром иностранных дел Бельгии, председателем Европарламента и председателем Европейской комиссии.

В 1996 г. Бельгию с официальным визитом посетил премьер-министр Республики Беларусь.

Интенсивно развиваются белорусско-бельгийские межпарламентские отношения.

В ноябре 1997 г. состоялся визит в Бельгию делегации Национального собрания во главе с председателем Комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики. Делегация была принята в Парламенте Бельгии первым заместителем председателя Комиссии по внешним связям Сената Бельгии.

В марте 1998 г. Бельгию посетил с визитом заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания. Во время своего визита он был официально принят в Парламенте Бельгии заместителем председателя Палаты представителей.

27 апреля – 3 мая 1998 г. состоялся визит в Бельгию и Нидерланды парламентской делегации Национального собрания Беларуси во главе с заместителем председателя Комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей.

28 марта 2000 г. в Палате представителей Парламента Бельгии произошли слушания по Беларуси с участием посла В. Лабунова.

С 27 октября по 1 ноября 2000 г. состоялся визит в Беларусь бельгийской делегации во главе с сенатором Анной Марии Лизен. Основной целью визита являлось знакомство с условиями жизни людей в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению. По возвращении на родину А. М. Лизен направила послания в адрес генерального директора МВФ Х. Кехлера и представителя Бельгии при МВФ В. Киненса, а также провела телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН К. Аннаном. В письмах и телефонной беседе сенатор попыталась убедить представителей МВФ и ООН изменить политику этих организаций в отношении Беларуси в направлении увеличения проводимых гуманитарных программ.

В качестве международных наблюдателей в парламентских выборах в Беларуси приняли участие бельгийские депутаты. По итогам пребывания и наблюдения за выборами они в ходе телевизионных пресс-конференций высказали самые позитивные отзывы о Республике Беларусь, заявили, что проведение белорусских парламентских выборов 15 октября 2000 г. соответствовало общепринятым демократическим стандартам.

На заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ, которое прошло в Вене 14 января 2000 г., руководитель бельгийской делегации Ф. де Донеа воздержался при голосовании по резолюции по Беларуси. Таким образом, Бельгия оказалась единственной страной ЕС, не поддержавшей дискриминационную резолюцию, рассмотрение которой инициировала делегация США.

В декабре 2000 г. бельгийскими парламентариями в рамках Межпарламентского союза создана группа межпарламентского бельгийско-белорусского сотрудничества.

В феврале 2001 г. Беларусь по приглашению Национального собрания посетила делегация Палаты представителей Парламента Бельгии.

Из числа политических деятелей Бельгии наиболее тесные отношения установлены со следующими членами федерального парламента:

*Жан-Поль Аири* — представитель Социалистической партии (фр.), первый заместитель председателя Палаты представителей, председатель парламентской Комиссии по национальной обороне и член бельгийской национальной делегации в ПАСЕ (присутствовал в качестве международного наблюдателя на парламентских выборах в Беларусь);

*Герт Версник* — член правящей партии ФЛД, председатель Комиссии по международным делам Палаты представителей, очень влиятельное лицо в парламенте и правительстве, является личным другом премьер-министра (члены одной партии) и министра иностранных дел.

*Патрик Морио* — один из лидеров правящей Социалистической партии (фр.), член Комиссии Палаты представителей по международным делам (присутствовал в качестве международного наблюдателя на парламентских выборах в Беларусь);

*Стеф Горис* — член правящей партии ФЛД, является председателем недавно созданной Комиссии Палаты представителей по торговле вооружениями, близкий друг коллег по партии премьер-министра и Г. Версника (присутствовал в качестве международного наблюдателя на парламентских выборах в Беларусь);

*Ф. де Донеа* — член правящей партии РЛП — ДФФ, в настоящее время министр-президент правительства региона Брюссель-столица, глава бельгийской национальной делегации в ПА ОБСЕ.

*Анна-Мари Лизен* — член правящей Социалистической партии (фр.), сенатор. Председатель Комиссии Сената по внутренним делам, мэр города Хэу, член бельгийской национальной делегации в ПА ОБСЕ.

*Эрик Метенс* — влиятельный член Социалистической партии (фр.), президент Ассоциации «ОЖЕН», в настоящее время является кандидатом на должность почетного консула Республики Беларусь в регионе Валлония (присутствовал в качестве международного наблюдателя на парламентских выборах в Беларусь).

## ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2000 г. по сравнению с 1999 г. товарооборот Республики Беларусь с Бельгией увеличился на 15,5 процента, экспорт возрос на 21,3 процента, импорт — на 11,7 процента. Дефицит торгового баланса составил 13,9 млн. долларов США.

Динамика внешней торговли Республики Беларусь и Бельгии  
млн. долларов США

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Товарооборот	97,0	89,8	87,0	86,9	69,2	79,9
Экспорт	53,4	23,5	21,3	28,8	27,2	33,0
Импорт	43,6	66,3	65,7	58,1	42,0	46,9
Сальдо	9,8	-42,8	-44,4	-29,3	-14,8	-13,9
Доля в товарообороте со странами вне СНГ, %	2,6	2,1	1,8	1,8	1,5	1,5

В I квартале 2001 г. продолжалась тенденция роста товарооборота. Общий объем товарооборота составил 18,7 млн. долларов США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. на 10,8 процента.

Экспорт снизился на 8 процентов, составив 7,9 млн. долларов США, импорт увеличился на 30 процентов, составив 10,8 млн. долларов США.

В товарной структуре белорусского экспорта в 2000 г. наибольший удельный вес занимали: минеральные продукты — 22,9 процента; древесина и изделия из нее — 18,8 процента; продукция химической промышленности — 15,1 процента.

В товарной структуре импорта Республики Беларусь преобладали: продукция химической промышленности — 39,6 процента; текстиль и текстильные изделия — 19,5 процента; продукция пищевой промышленности и сырье для ее производства — 12,9 процента.

По данным Министерства статистики, на 1.01.2001 г. в Беларуси работает 6 предприятий с участием капитала из Бельгии, в том числе 2 совместные и 4 иностранных, бельгийские инвестиции (сформированный уставный фонд) составили 432,5 тыс. долл. США, или 0,13% от общего объема иностранных инвестиций, в том числе СП — 224,5 тыс. долл. США, ИП — 208 тыс. долл. США.

Открыта бельгийская кредитная линия. В ноябре 1998 г. завершена реализация первого транша кредитной линии на сумму 156,4 млн. бельгийских франков (3,6 млн. долларов США) из общей суммы 350 млн. бельгийских франков (около 8 млн. долларов США). На ПО «Белмедпрепараты» поставлено оборудование и запущена линия по производству жидких лекарственных препаратов в ампулах.

Выделение второго транша кредита в размере 95 млн. бельгийских франков (около 2 млн. долларов США), предназначенного для финансирования проекта технического перевооружения таблеточного производства на ПО «Белмедпрепараты», в настоящее время заморожено бельгийской стороной.

Регулярно проводятся двусторонние визиты деловых кругов Бельгии и Беларуси, организуются совместные семинары.

29–31 марта 2000 г. состоялся визит в Бельгию делегации деловых кругов Республики Беларусь, который явился четвертым по счету мероприятием в рамках проведения регулярных семинаров, традиционно организуемых для деловых кругов Республики Беларусь в Нидерландах и Бельгии.

В семинаре приняли участие представители 11 компаний с каждой стороны. Кроме того, с бельгийской стороны участвовали представители ТПП Брюсселя, Бельгийского офиса внешней торговли, Бельгийско-люксембургской торговой палаты по связям с Россией, Беларусью, Украиной и Казахстаном.

В октябре 2000 г. состоялся визит в Республику Беларусь делегации Европейского союза малых и средних предприятий (ЕСМСП) во главе с его президентом Якобусом Кирсом. Основной целью визита был мониторинг реализации проектов Программы ТАСИС в Республике Беларусь.

В ноябре 2000 г. состоялся визит в Беларусь бельгийской делегации деловых кругов, в ходе которого представители Бельгии смогли познаком-



Сябры Таварыства «Беларусь – Бельгія» і іх бельгійскія калегі на могілках ахвяр Першай сусветнай вайны, якія пацярпелі ад газавай атакі іпратам, калія г. Іпр. 1998 г.

миться с общеэкономической ситуацией в Республике Беларусь, состоянием банковского сектора, процессом приватизации, налоговым и инвестиционным законодательством, а также с работой свободных экономических зон. Прием делегации осуществляла Белорусская торгово-промышленная палата.

В рамках визита состоялись встречи в МИД, БелТПП, министерствах экономики и сельского хозяйства, Мингорисполкоме, ряде предпринимательских фирм, а также на предприятиях, заинтересованных в сотрудничестве. В ходе переговоров были рассмотрены проекты для возможной реализации в области создания земледельческого и рыбоводческого хозяйств, совместного производства растительного масла, открытия плодоовощной биржи. Подписано Соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Бельгийско-люксембургской торговой палатой по связям с Россией, Беларусью, Украиной и Казахстаном.

### **СОТРУДНИЧЕСТВО В ГУМАНИТАРНОЙ ОБЛАСТИ**

Между Республикой Беларусь и Королевством Бельгия установлены и развиваются контакты в гуманитарной области. Важной сферой этого сотрудничества является оказание Бельгией помощи в плане ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По линии общественных и благотворительных фондов и организаций осуществляется поставка в Беларусь грузов с гуманитарной помощью (прежде всего медицинское и

санитарное оборудование) ряду медицинских и детских учреждений в пострадавшие районы. В 2000 г. стоимость грузов с гуманитарной помощью из Бельгии в Беларусь составила 265,7 тысячи долларов США и увеличилась на 65,3 процента по сравнению с 1999 г.

Более трех тысяч белорусских детей ежегодно выезжают в Бельгию на оздоровление.

С целью сбора средств для оказания гуманитарной помощи бельгийскими благотворительными ассоциациями организуются концерты детских творческих коллективов из Беларуси.

В Бельгии проводятся выставки белорусских мастеров художественного творчества. В 2000 г. в Брюсселе прошли выставки керамики Ирины Мойгис и живописи Александра Шибнева. В Европейском Парламенте состоялись две выставки картин белорусских художников, посвященные 14-й годовщине аварии на ЧАЭС, которые, наряду с привлечением внимания объединенной Европы к проблеме последствий чернобыльской катастрофы, решали задачу пропаганды белорусского изобразительного искусства. В одной из престижных брюссельских галерей «Бортъе» проведена выставка живописи белорусского художника А. Смоляка, завершившая серию экспозиций работ названного автора в Бельгии, начало которой было положено в ноябре 1998 г. выставкой в Европейском Парламенте.

В 2000 г. в интересах развития двусторонних культурных связей состоялся визит в Беларусь вице-ректора Международного франкофонного университета, представителя ряда общественных организаций в ЮНЕСКО, политолога, профессора Ф. Дессара, в ходе которого был намечен ряд интересных совместных предложений в области культуры и образования.

**Морис Масанж де Колломб (Брюссель)**

**«АКЦИЯ «МОСТ»:  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПЫТ ГУМАНИТАРНОЙ,  
ОБЩЕСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПОМОЩИ**

Когда председатель Общества «Беларусь – Бельгия» мадам Тамара Антонович пригласила меня в рамках данного «круглого стола» выступить с сообщением о наших международных связях, я посчитал необходимым сделать оговорку: мое мнение, мои ответы на некоторые вопросы являются недостаточно уверенными и полными, так как у меня нет нужных сведений, чтобы говорить, например, о дипломатическом представительстве или о деятельности больших государственных институтов.

Но, тем не менее, после размышлений, бесед со своими друзьями я пришел к выводу, что могу внести определенный вклад в начавшийся здесь разговор в форме личных наблюдений и свидетельств, краткого изложения нескольких положений, основанных на личном опыте в сфере гуманитарной, общественной и культурной помощи. Делая это, я осознаю ограниченность моих возможностей, поэтому не претендую на обобщения или открытия. Буду говорить лишь о «микро-акции», которую следует вписать в более широкий фон, рассматривать как частную инициативу, дополняющую действия более высокого уровня.

Деятельность, которую я провожу уже более десяти лет на индивидуальном, целиком частном основании под названием «Акция «Мост», является чисто общественной, добровольной, культурной — одним словом, гуманитарной. Эта акция, требующая продолжительного пребывания в отдаленных от Бельгии местах, первоначально предназначалась для Сибири, но не так давно распространилась и на Беларусь.

Разработанные нами проекты, которые прежде всего соединяли сердца, варьировались: бесплатное распределение медикаментов в больницах и интернатах (общая стоимость их на сегодняшний день — около 2,5 миллиона долларов США), отправка книг, предназначенных для общественных библиотек, организация выезда и пребывания за границей ученых и артистов.

В Беларуси же моя акция заключается прежде всего в доставке и бесплатном распределении медикаментов среди жертв аварии на Чернобыльской АЭС, а также пожилых лиц, ветеранов последней мировой войны. Постоянное обдумывание этих проектов вызвало у меня несколько мыслей, которыми мне хотелось бы с вами поделиться.

*Первая.* Хотя одновременно существуют большие программы, мой проект имеет и несомненно будет иметь свое поле для действий — пусть ограниченных, но призванных противостоять в отдельных случаях формализованным положениям, дополнять их тогда, когда масштабные действия не доходят до конкретного человека, не проходят сквозь мелкие «ячейки сети».

*Вторая.* Индивидуальные гуманитарные инициативы все же наталкиваются на ограничения, которые можно преодолеть только сообща, совместными действиями. Этим обусловлена значимость контактов и диалогов между людьми, в результате чего как раз и выявляются «потенциальные месторождения» идей и проектов сотрудничества.

*Третья.* Необходима нарастающая и сближающая интеграция. Недостаточно только посыпать, привозить. Необходимо также осуществлять контроль за проводимыми операциями, не дожидаясь их завершения. Такая необходимость не должна порождать недоверие — она продиктована, скорее, чувством лояльности к дарителям, стремлением к прозрачности в действиях — ради возобновления добровольных актов. Опыт некоторых больших международных учреждений как раз, полагаю, подтверждает всю значимость работы, связанной с установкой соответствующего контроля исполнения на местах.

*Четвертая.* Желательно, по возможности, отдавать предпочтение проектам, предполагающим ответственность — с учетом вины каждой из сторон (прежде всего дарителя, вкладчика). Следовало бы воздерживаться от «пассивной» помощи. Для того чтобы проиллюстрировать данную мысль, приведу два примера. Первый: с одной стороны доставляются медикаменты, с другой — оказывается административное давление. Второй: неточно определяются потребности, что влияет на объем и ход доставки (на ее завершающем этапе). При организации и обеспечении сохранности перемещаемых грузов за границей одной из сторон надо также предполагать ответственность заинтересованных лиц другой стороны. Здесь важно, каким образом будут доказываться виновность и невиновность, определяться эффективность программ, учитываться особенности оборудования.

*Пятая* и последняя. Необходимо учитывать многоаспектность, «многокультурность» наших действий, делать ставку на эффективность гуманитарных акций, осуществляемых через специфические контакты. Мы не можем отрицать частные, личные поправки. Необходимо проводить экономические исследования, чтобы правильно осознавать требования местного законодательства, положения существующей в Беларуси практики.



Доктар, правадзейны сябра Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі Марыс  
Масанж дэ Каломб на сустрэчы з Міхайлам Гарбачовым (Масква). 1995 г.

Если взять точкой отсчета 1997 год, это — мой четвертый визит в Беларусь в рамках гуманитарной, социальной и культурной миссии. Начало ей, повторюсь, было положено десять лет тому в Сибири. Продолжение же — здесь, на белорусской земле. Эти визиты позволили мне обнаружить некоторые соответствия между вашей страной и Бельгией, например, то обстоятельство, что по своему географическому положению наши страны часто оказывались полем сражений, а наши народы часто являлись невинными жертвами. Белорусский народ всегда в таких случаях держался мужественно. Особенно это проявилось недавно, когда ему пришлось противостоять последствиям ужасной чернобыльской трагедии.

Благодаря Белорусскому обществу дружбы и культурной связи с зарубежными странами и Обществу «Беларусь – Бельгия» я смог понять и оценить, насколько белорусы открыты в диалоге, готовы к сотрудничеству, насколько они гостеприимны.

Как и вы, мы всегда стремились к тому, чтобы принимать у себя наших соседей как друзей, а не как завоевателей. И сейчас мы принимаем их как людей, с которыми ведем диалог и сотрудничаем во имя блага наших стран.

Мое пребывание в вашей стране позволило мне также обнаружить и оценить большой интеллектуальный и культурный потенциал, уровень белорусов. К примеру, вчера благодаря ректору Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Михаилу Батура я открыл для себя это высшее учебное заведение, которым ваша страна может гордиться. Какой кладезь талантов! Какой энтузиазм и какой динамизм у преподавателей этого университета!

Если говорить о культуре, я также был поражен всем тем, что увидел и услышал. Мне часто удавалось бывать на спектаклях вашего оперного театра — не только в Минске, но и в Мадриде, Маастрихте. Вы, конечно же, знаете, что ваши певцы пользуются большим успехом за границей. Но вы, очевидно, не знаете, что ваш ансамбль «Бліскавіца» очень высоко оценен в Бельгии. Я присутствовал на двух его концертах в очень известном и престижном Элізабетхолле, очевидно, самом большом в нашей стране, ибо он вмещает 2 400 зрителей.

Позвольте мне здесь рассказать случай, связанный с последним визитом вашего ансамбля. По окончании спектакля артисты обнаружили, что их автобус исчез. Неужели украли? К счастью, оказалось, что автобус был только перемещен полицией в связи с неправильной парковкой. Был затребован огромный штраф, к тому же, в связи с тем, что все это происходило в выходные дни, размер штрафа был удвоен. На переговоры о том, чтобы вернуть автобус, ушло много времени. Пришлось преодолевать первонаучальную недорожелательность по отношению к белорусам. Но хлопоты и волнения закончились все же благополучно.

Мне хочется также подчеркнуть роль частных инициатив в области образования и культуры. Благодаря им устанавливается диалог, который ведет к лучшему взаимопониманию и взаимообогащению.

Сегодня я особенно счастлив в связи с тем, что нахожусь среди вас. Ибо этим вечером открывается неделя «Беларусь – Бельгия». Сегодня из Брюсселя прибыла к вам миссия Торговой палаты Бельгии и Люксембурга для России и Беларуси, возглавляемая государственным министром Робертом Урбеном. Этот визит происходит во время, когда Бельгия готовится председательствовать в Европейском Союзе.

Позвольте мне пожелать успехов «круглому столу» — диалогу партнеров, которые, надеюсь, разработают конструктивные предложения, способные приблизить Беларусь к Международному сообществу. Пусть эта работа носит pragматический, звездочный и продуманный характер, приобретает свои, неповторимые нюансы.

Дамы и господа! Прежде, чем закончить свое выступление, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что гуманитарной, общественной и культурной деятельности я посвятил около десяти лет. Все это время был энтузиазм, но случались и провалы, разочарования. И все же, несмотря на них, мы продолжаем работу в вашей стране, надеясь, что личные контакты, завязанные здесь, дадут богатые импульсы новым проектам. Пусть продолжается линия объективности, установившаяся и объединившая нас на этом «круглом столе».

**Тамара Антановіч (Мінск)**

## **З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКА-БЕЛЬГІЙСКІХ ГРАМАДСКА-КУЛЬТУРНЫХ АДНОСІН**

**А**фіцыйна дыпламатычныя адносіны паміж Беларуссю і Бельгій устаноўлены 10 сакавіка 1992 г. Але гісторыя грамадска-культурных адносін пачалася значна раней.

2 мая 1447 г. вялікім князем Казімірам быў выдадзены прывілей, які дазваляў пакідаць Вялікае Княства Літоўскае «для пошуку лепшай долі і навучання рыцарскай справы ва ўсялякія землі, акрамя непрыяцельскіх», княжатам, панам, ваярам, шляхціцам, баярам, а ў Статуте Княства 1566 г. адзначалася, што за мяжу могуць выязджаць вольныя людзі «ўсялякага стану». Вядома, што з сярэдзіны XVI да сярэдзіны XVII ст. у розных універсітэтах Еўропы (Балоні, Падуі, Цюбінгене, Вітенберга, Гейдельберга, Лейпцига, Кракава, Кёнігсберга і інш.) навучаліся каля 460 студэнтаў з шляхецкіх сем'яў Беларусі і Літвы. Вучыліся і ў Бельгіі, у Лювенскім універсітэце.

У другой палове 20-х гг. XVII ст. падарожнічаў па краінах Еўропы будучы кароль Рэчы Паспалітай Уладзіслаў IV. Ён наведаў Аўстрію, Рэйнскую правінцыю, Баварыю, Італію і Бельгію. Яго спадарожнікам быў высокаадукаваны малады чалавек Казімір Семяновіч з роду князёў Семяновічаў, якія валодалі землямі на Віцебшчыне. К. Семяновіч называў сябе «шляхціцам-ліцвінам». У 1645 г. ён паехаў у Рэспубліку Аб'яднаных правінцый (так афіцыйна называліся ў той час 17 правінцый Бельгіі і Нідэрландаў), каб пазнаёміца з багатай еўрапейскай літаратурай пра артылерыю, піратэхніку, з кнігамі па гісторыі і культуре. У той час там ішла Трыццацігадовая вайна. З войскамі Фрыдрыха Генрыха Аранскага К. Семяновіч браў удзел у аблозе розных гарадоў. У Нідэрландах ён вяртаўся ў 1648, 1649 г. Вынікам гэтых паездак было выданне першай кнігі на лацінскай мове «Вялікае мастацтва артылерыі», якая выйшла ў 1650 г. пры малярнай і фінансавай падтрымцы багатага і ўплывовага апекуна-эрцгерцага Леапольда Вільгельма Габсбурга — віцэ-карала Бельгіі і Бургундыі, намесніка іспанскага карала ў Нідэрландах. Спрыялі працы К. Семяновіча і каралі Рэчы Паспалітай

Уладзіслаў IV і Ян Казімір. Другая ж частка кнігі не была выдадзена, бо ў хуткім часе аўтар памёр пры невядомых абставінах. Праца «Вялікае мастацтва артылерый» была напісана на лацінскай мове, перакладзена на німецкую, англійскую і многія іншыя мовы. Яна была сустрэта ў Еўропе з вялікай зацікаўленасцю, доўгі час прадвызначала шляхі развіцця еўрапейскай артылерый, мела вялікае значэнне для будучага касмічнага ракетабудавання.

Не мінуў Бельгію ў сваім падарожжы (1624–1625) па краінах Заходняй Еўропы пасля заканчэння Падуанскага універсітэта паэт і перакладчык Станіслаў Серафім Ягадзінскі, які нарадзіўся на Гродзеншчыне ў сям'і збяднелага шляхціца.

А ў 1760 г. Табіяшам Граткоўскім, паэтом і настаўнікам са Случчыны, была напісана паэма «Марское падарожжа», дзе ён расказаў аб крушэнні карабля, на якім плыў пасля наведвання Антверпена, куды прыехаў, закончышы Лейдэнскі універсітэт.

Міхал Казімір Агінскі, вялікі гетман літоўскі, пасля смерці караля Аўгуста III быў адным з кандыдатаў у каралі Рэчы Паспалітай. У 1771 г., пасля таго, як ён перайшоў на бок Барскай канфедэрацыі, яго трохтысячны атрад быў разбіты Суворавым, а маёнткі ва Усходняй Беларусі канфіскаваны Расіяй. У 1782 г. Міхал Казімір Агінскі выехаў за мяжу, дзе шукаў дапамогі, каб вярнуць свае маёнткі. Ён наведаў Брюссель, Амстэрдам, Берлін, Англію, прускага караля Фрыдрыха Вільгельма II.

З 1848 г. жыў у Бельгіі і выкладаў філасофію ў Лювенскім універсітэце выдатны беларускі філосаф, тэолаг, крытык прафесар Вінцэнт Бунчынскі, які пасля закрыцця Полацкай акадэміі ў 1820 г. вымушаны быў эміграваць — спачатку ў Аўстрыйю, а потым у Бельгію. Тры тамы кнігі «Філасофскія разважанні» напісаны ім у Вене, а ў Лювене засталося многа яго рукапісаў па філасофіі і тэалогіі, якія чакаюць сваіх даследчыкаў.

Вялікі падскарбі літоўскі Міхал Клеафас Агінскі, вядомы як музыкант і кампазітар, быў добра знаёмы з музычнай літаратурай Заходняй Еўропы, у тым ліку бельгійскай. Гэтаму садзейнічала і яго пасада надзвычайнага пасланніка ў Галандыі ў 1789 г.

Творы вядомага бельгійскага кампазітара і скрыпача Анры В'ётана былі ў рэпертуары беларускага скрыпача, кампазітара, музыказнаўчага пісьменніка Міхала Ельскага (нарадзіўся ў Дудзічах, што ў Пухавіцкім раёне), які выступаў у Германіі, Польшчы, Вільні, Мінску і г. д. Але спачатку, у 1860-я г., ён вучыўся ў Анры В'ётана. У далейшым яны падтрымлівалі добрыя сяброўскія адносіны.

У Брюсселе быў надрукаваны ноты оперы Яна Голанда «Агатка, або Прыезд пана» на лібрэта М. Радзівіла, якая ўпершыню была пастаўлена ў Нясвіжы ў 1784 г. Ноты знаходзяцца ў бібліятэцы Каралеўскай кансерваторыі Брюсселя. А для Беларусі іх адкрыла дацэнт Беларускай акадэміі музыкі Вольга Дадзіёманава, пасля чаго ў 1994 г. упершыню опера прагучала па Беларускім радыё.

Вывучаць стан сельскай гаспадаркі ў Бельгію і іншыя краіны Еўропы (Германію, Англію, Францыю) ездзіў вучоны-аграном, эканаміст, прафесар Горы-Горацкага земляробчага інстытута (1863–1865) Аляксей Бажанаў. Ён меў маёнтак у Гродзенскай губерні, дзе праводзіў эксперыменты, а потым пашыраў народныя спосабы вядзення сельскай гаспадаркі. Даказаваў неабходнасць шырокага выкарыстання сельскагаспадарчых машын, прадастаўлення сялянам крэдытаў, сельскагаспадарчай адукацыі.

У Бельгіі праводзіліся міжнародныя выстаўкі. Так, у Антверпене ў 1907 г. праходзіла фотавыстаўка, на якой Самір Юхні са Слуцка атрымаў залаты медаль. Ён меў фотасалон у Слуцку. Выпускаў паштоўкі.

У час Другой сусветнай вайны ў Бельгійскім супраціўленні ўдзельнічалі і беларусы. Прозвішчы двух з іх вядомыя: Н. Кошалеў і І. Шыян, якога называлі «няўлоўным Янам».

Для беларусаў асабліве значэнне мае Лювенскі каталіцкі ўніверсітэт. Заснаваны ў 1425 г., ён цвёрда прытымліваўся царкоўнай дысцыпліні, але разам з тым быў вельмі талерантны, у ім знаходзілі прытулак людзі розных веравызнанняў. Так было з прафесарам Вінцэнтам Бунчынскім, так было з 34 беларускімі студэнтамі, якіх лёс прывёў у Бельгію. Яны вучыліся там з 1949 да 1963 г. і пасля заканчэння юніверсітета сталі дактарамі, хімікамі, эканамістамі, фармацэўтамі, аграномамі, матэматыкамі, геолагамі, гісторыкамі, мастакамі і г. д. Закінутыя на чужыну, яны авалодалі многімі замежнымі мовамі, сталі выдатнымі спецыялістамі. Лювенскі ўніверсітэт стаў іх родным домам. Яны сустрэлі высакародных людзей, якія ім дапамагалі. Многа зрабіў святар айцец Роберт ван Кавэлярт. Ён быў з вядомай у Бельгіі сям'і, яго дзядзька быў презідэнтам Бельгійскага парламента. Было створана Беларускае студэнцкае згуртаванне і Камітэт дапамогі беларускім студэнтам, які ўзначаліў прафесар Дэні. Айцец Роберт ван Кавэлярт таксама ўваішоў у склад камітета.

У верасні 1950 г. у Лювенскім юніверсітэце быў арганізаваны студэнцкі хор пад кіраўніцтвам выдатнага кампазітара і музыканта Міколы Равенскага. Дзейнічала і танцевальная група. З канцэртамі студэнты ездзілі па Бельгіі, у Францыю, Англію, Германію. Песні ў выкананні хора былі запісаны на кружэлкі, якія прадаваліся ў розных краінах Еўропы.

Але М. Равенскі быў моцна хворы і ў сакавіку 1953 г. памёр. Ён пахаваны ў Лювене, помнік на яго магілу зрабіў скульптар Міхась Наўмовіч, які жыве ў Парыжы, а вядомы беларускі скульптар Алеся Шатэрнік рыхтуе мемарыяльную дошку з надзейяй, што яна будзе вісець на адным з будынкаў Лювенскага юніверсітэта.

М. Равенскі напісаў «Жыццяпіс», рукапіс якога захоўваецца ў архіве Фундацыі імя Пятра Крэчускага ў Нью-Йорку. Там аўтар адзначае, што лювенскі перыяд яго творчасці быў вельмі плённым. Менавіта тут была напісана фантазія для скрыпкі і фартэпіяна, фартэпіянная трохгалосая фуга «На выгнанні», «О Беларусь, мая шыпшына!» (на слова У. Дубоўкі), «Мой

родны кут», «Ноч над Менскам» і др. Падрыхтаваны да друку зборнік апрацаўваних ім беларускіх песень і яго твораў. Яго ж песня «Магутны Божа» на слова Н. Арсенневай стала духоўным гімнам беларусаў.

Пасля смерці кампазітара хорам кіраваў спачатку Алесь Карповіч, затым Кастусь Кіслы.

У 1950 г. была заснавана парафія Беларускай аўтакефальнай царквы ў Лювене. Дапамог гэта зрабіць каталіцкі святар айцец Роберт ван Кавэлярт. Узначаліў жа яе айцец Аўгэн Смаршчок.

У 1949 г. паўстаў Саюз беларусаў Бельгіі. Доўгі час яго старшынёй быў а. Аўгэн Смаршчок, ціпер ім кіруе Янка Жучка. Мэта згуртавання — пашырэнне беларускай нацыянальнай ідэі, пропаганда беларускай культуры, падтрымка беларусаў.

Большасць беларусаў пасля заканчэння Лювенскага юніверсітэта ў 1963 г. выехала з Бельгіі ў іншыя краіны. Тыя ж, што засталіся, сталі выдатнымі спецыялістамі, яны не забылі роднай мовы, культуры, беларускія святы. Кожны з іх — асоба, якой можа ганарыцца Беларусь.

Міхась Саўка з Навагрудчыны закончыў факультэт археалогіі і гісторыі Лювенскага юніверсітэта. Ён працаваў мастаком-рэстаўратаром у Каратэўскім інстытуце мастацкай спадчыны ў Брюсселе. З 1982 г. займаў пасаду кіраўніка працамі інстытута. М. Саўка распрацаўваў спецыяльную тэхніку рэстаўрацыі, быў выдатным спецыялістам у старажытным насценным роспісе, пісаў артыкулы, займаўся археалагічнымі раскопкамі ў Турцыі, Алжыры, Грэцыі. Быў запрошаны вучыцца каралеву Фабіёлу маляванню і рэстаўрацыі. Міністэрства французскай культуры Бельгіі прысывоіла яму званне доктара мастацтваў. Дасягненні ў галіне рэстаўрацыі былі настолькі значнымі, што М. Саўку прысывоілі званне кавалера ордэна Кароны. Ён быў сябрам Беларускага інстытута навукі і мастацтваў ў ЗША, некалькі разоў арганізоўваў там свое выстаўкі. Мала хто ведае, што М. Саўка пісаў вершы. Ён прысылаў іх народнаму пісьменніку Беларусі Янку Брылю, які даў ім высокую адзнаку і хацеў сабраць іх, каб выдаць зборнік. М. Саўка памёр у 1990 г. неўзабаве пасля смерці сына, пахаваны яны ў Лондане.

Янка Жучка пасля заканчэння політэхнічнага факультэта Лювенскага юніверсітэта працаваў інжынерам-будаўніком. Ён распрацоўваў сталёвія, пазней сталёва-бетонныя канструкцыі для будаўніцтва дамоў і мастероў. Многа вялікіх, прыгожых мастероў пабудаваны ў Бельгії па яго праектах і пад яго кіраўніцтвам. Многа год ён быў дарацькам па гэтаму пытанню, чытаў лекцыі інжынерам, архітэктарам, студэнтам. Я. Жучка валодае многімі мовамі. На працягу многіх год ён быў галоўным рэдактарам часопіса «Сталь», які выходзіў на французскай, англійскай, нямецкай, італьянскай і іспанскай мовах. У яго цудоўная сям'я, мае трох сыноў, унукаў.

Выдатным хімікам-фармацэўтам стаў Аляксей Арэшк. Скончышы хімічны факультэт Лювенскага юніверсітэта, ён абараніў доктарскую дысертацыю, працаваў кіраўніком групы даследчыкаў у буйной фармацэўтычнай



Лаўрэн Клыбік, фармацэйт з Бельгіі, каля стэнда, прысвечанага яго дзейнасці, у музейнай экспазіцыі «Беларусы ў свеце» Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя Ф. Скарыны са старшынёй Таварыства «Беларусь – Бельгія» Тамарай Антановіч, якая прывезла экспанаты ў Мінск. 1996 г.

фірме, мае пяць патэнтаў. Ён выкладаў хімію студэнтам. Валодае многімі замежнымі мовамі, любіць і ведае мастацтва і музыку.

Зоя Жалязоўская (Смаршчок), Іна Саўко і Лаўрэн Клыбік скончылі фармацэўтычнае аддзяленне Лювенскага універсітэта. З. Жалязоўская ўсе гады кіравала буйной дзяржаўнай аптэкай. І. Саўко працуе ў фармацэўтычнай фірме, а Л. Клыбік адкрыў сваю аптэку. Яго ведаюць не толькі ў БруSELІ, прыязджаюць да яго за лекамі нават з суседніх краін. Ён асвоіў гамеапатыю, што таксама зрабіла яго вельмі папулярным. Цікава, што ў зале аптэкі для наведвальнікаў вісіць карта Беларусі. Усе яго кліенты ведаюць, што ён беларус. Свой загарадны дом ён назваў «Хутар» — у памяць пра бацькоўскі хутар, які быў канфіскаваны ў 1939 г., і бацьку, які загінуў недзе ў ГУЛАГу (арыштаваны ў 1939 г.). З'яўляецца членам Асацыяцыі гамеапатаў Бельгіі. У яго ёсьць працы «Кава і яе ўздзейнне на арганізм», «Праполіс і ўздзейнне радыяцый на жывы арганізм» і г. д. Цікавыя артыкулы аб Л. Клыбіку напісала журналістка Ірына Крэні. Л. Клыбік дапамог у наладжванні сувязяў з музеем Марыса Карэма, расказаўшы дырэктару музея спадарыні Жанін Бюрні аб Таварыстве «Беларусь – Бельгія».

У БруSELІ жыве лаўрэат Нобелеўской прэміі прафесар Ілля Прыгожын. Гэта дырэктар Міжнароднага інстытута фізікі і хіміі, Фонду Е. Сальвея. Карані яго радаводу вядуць у Магілёў, дзе ў музеі ёсьць экспазіцыя пра знакамітага навукоўца. У беларускім друку былі публікацыі, прысвечаныя І. Прыгожыну, яго працам. Адна з першых («Свет наш незваротны») была

напісана паэтэсай, журналісткай Галінай Булыка і надрукавана ў газеце «Культура» ў 1993 г.

Бельгіец айцец Клаудзій Рабіне ужо пяць год узнічальває беларускую службу Радыё «Ватыкан». Знаёмства з Беларуссю для яго пачалося з хворага хлопчыка Сашы Угліка, якога маці прывозіла на лячэнне ў Рым. На жаль, хлопчык памёр, але айцец Клаудзій не забыў Беларусь. Некалькі разоў прыязджаў у Мінск, прапаведваў у час святой імшы ў касцёле святых Сымона і Алены. Вывучае беларускую мову, знаёмы з гісторыяй, культурай Беларусі. Айцец Клаудзій лічыць, што Беларусь і Бельгія маюць многа агульнага, нават адноўлькава любімую страву — бульбу.

У Бельгіі жывуць нашчадкі знаменітых беларускіх магнацкіх родаў, якія адыгрывалі вялікую ролю ў гісторыі і культуры Беларусі: Тышкевічы, Сапегі, Радзівілы, Чацвярцінскія.

Як толькі здарылася чарнобыльская трагедыя, белыгійцы пачалі прысылаць гуманітарную дапамогу і запрашаць на лячэнне і адпачынак у Бельгію дзяцей з забруджаных раёнаў Беларусі.

Многа працуе ў гэтым накірунку Мальтыйскі ордэн у Бельгіі. Ідэя акцыі належыць спадарыні Ізабеле дзю Буа д'Эш Святаполк-Чацвярцінскай, якая нарадзілася ў Жалудку, дзе да гэтага часу знаходзіцца палац яе бацькоў, які з'яўляецца помнікам дойлідства XVIII ст. (занесены ў каталог помнікаў, якія абараняюцца законам). Яна пакінула яго пацігадовай дзяўчынкай, але заўсёды хацела сюды вярнуцца. Разам з амбасадарам Мальтыйскага ордэна баронам Панжерам д'Опдорпам прысылала і прывозіла абсталіванне для новай бальніцы ў Жалудку, лекі для дзяцей з забруджаных рады়цый рэёнau і для шпіталя ІВАВ у Бараўлянах.

Такі кароткі агляд адносін белыгійцаў да беларусаў. Што ж ведаюць беларусы пра Бельгію? Як адносяцца да яе культуры, гісторыі?

З дзяцінства мы ведаєм пудоўную кнігу Шарля дэ Каастэра «Легенда пра Ціля Уленшпігеля», казку «Сіняя птушка» Марыса Метэрлінка, вершы Эміля Верхарна, дэтэктывы Жоржа Сімянона. Часта ў хатніх бібліятэках можна сустрэць рэпрадукцыі Яна ван Эйка, Пітэра Паўэла Рубенса, Антоніса ван Дэйка, Франса Снейдэрса, Якаба Йорданса, Пітэра Брэйгеля і г. д. У нацыянальным мастацкім музеі Беларусі неаднаразова чыталі лекцыі пра гэтых мастакоў, іх творчасць. Паэты Галіна Булыка пад уражаннем іх мастацтва напісала вершы «Пітэр Брэйгель Старэйшы. I. Перспектыва; II. Шэце сляпых; III. «Трыумф смерці» (1986, 1994).

Упершыню на беларускай мове раман «Легенда аб Цілі Уленшпігелі» быў надрукаваны ў 1934 г. Барыс Міцкевіч, літаратуразнаўца, выкладчык БДУ, даследаваў белыгійскую літаратуру, і ў 1960 г. выйшла яго праца «Шарль де Костер и становление реализма в бельгийской литературе», а ў 1964 г. — «Шарль дэ Каастэр. Бібліяграфія».

Кампазітар Яўген Глебаў напісаў музыку да балета «Ціль Уленшпігель», які быў пастаўлены Беларускім дзяржаўным тэатрам оперы і балета

ў 1974 г., а ў 1977 г. — сімфанічную паэму «Успамін пра Ціля». Паэт Ленанід Дранько-Майсюк пасля наведвання Бельгіі ў 1986 г. напісаў дарожныя нататкі «На радзіме Ціля Уленшпігеля», якія былі надрукаваны ў газеце «Літаратура і мастацтва».

Адкрыла беларусам творы выдатнага бельгійскага паэта Марыса Ка́рэма, які меў ганаровае званне «прынца паэтаў», паэтэса Эдзі Агняцвет. І Марыс Карэм, і Эдзі Агняцвет любілі дзяцей і пісалі для іх цудоўныя вершы. Пераклады надрукаваны ў зборніку вершаў для дзяцей «Краіна паэмія», у 1986 г. — у часопісе «Далягляды», у 1993 г. — у зборніку «З французскай і бельгійскай паэзіі».

Вядомая беларуская паэтэса, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова Ніна Мацяш у 1982 г. пераклала твор Жоржа Сіменона «Першая справа Мегрэ», яна ж зрабіла пераклады твораў 14 бельгійскіх паэтаў.

Вялікія артыкулы аб Бельгіі ёсць у «Беларускай Савецкай Энцыклапедыі», «Беларускай энцыклапедыі». У беларускім друку было больш за 300 артыкулаў аб узаемадачыненнях Беларусі і Бельгіі.

Бельгійцы мелі магчымасць пазнаёміцца з мастацтвам беларусаў. У 1996 г. дзяячоны хор Беларускага каледжа мастацтваў, якім кіруе выкладчыца Галіна Цітова, на 46 Еўрапейскім фестывалі хораў у бельгійскім горадзе Неерпельдэ атрымаў 1-ю прэмію. Удзел у фестывалі бралі тады 146 хораў з розных краін Еўропы. У горадзе Бернеме на Міжнародным фестывалі фальклору выступіў народны ансамбль «Магілёўцы». Многа бельгійцаў прыязджала ў блізкі Люксембург на Міжнародны турнір духавых аркестраў, дзе аркестр «Фанфары Беларусі» пад кірауніцтвам Аркадзя Берына атрымаў Гран-пры, дыплом, кубак пераможцы і адмысловую пячатку. У знакамітым Элізабетхоле ў Антверпене з вялікім поспехам выступала «Бліскавіца» — ансамбль харэаграфічных і музычных мініяцюр. Гэтым ансамблем кіруе выпускніца Беларускага інстытута культуры Ірына Канавальчык.

У Бру塞尔і ладзіў сваю выстаўку знакаміты беларускі мастак Аляксей Марачкин.

З 1992 г. праводзіцца бізнес-конкурс міжнароднай арганізацыі «Дасягненні маладых» — МЭМ (мадэляванне эканомікі і менежменту). Удзельнікам яго не павінна быць больш за 22 гады. У верасні 1999 г. гэты конкурс праходзіў у БруSELІ. У ім бралі удзел сотні каманд з усяго свету. Пераможцамі сталі студэнты Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта Ганна Мураўская і Дзмітрый Далгарукі. Яны атрымалі званне лепшых мэнеджэрў у свеце.

Такім чынам, мы бачым, што цікаласць да Бельгіі вялікая, і таму 1 лістапада 1996 г. пры Таварыстве дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі арганізавалася Таварыства «Беларусь — Бельгія». Яно аб'яднала людзей, якіх цікаўць гісторыя, культура, стан адукцыі і іншыя бакі жыцця Бельгіі, якія хочуць пазнаёміцца бельгійцаў з Беларуссю і беларусаў з Бельгіяй.

Мала хто ў Беларусі ведае, што плошча Бельгіі 30,5 тысячи кв. км, а ў Беларусі 207,6 тысячи кв. км, а насельніцтва і ў Бельгіі, і ў Беларусі каля 10 мільёнаў чалавек; што ў Бельгіі тры дзяржаўныя мовы: фламандская, французская, німецкая, а кароль Бельгіі абавязкова віншуе бельгійцаў са святам на гэтых трох мовах (каб нікога не пацрыўдзіць); што ў Бельгіі німа ніякіх выканняў і кароль часта напамінае бельгійцам, што самае галоўнае багацце Бельгіі — «шэрае рэчыва галаўнога мозга бельгійцаў». Карапеўства Бельгія як самастойная дзяржава існуе з 1830 г., а да гэтага яна была пад уладай рымлян, іспанцаў, аўстрыйцаў, французаў і г. д. На сённяшні дзень — гэта высокаразвітая і заможная краіна Еўропы.

На жаль, многага не ведаюць аб Беларусі ў Бельгіі. Напрыклад, што Беларусь — адметная, старажытная дзяржава, а не «Заходняя Расія».

Сябрамі таварыства з'яўляюцца навукоўцы, пісьменнікі, журналісты, урачы, настаўнікі, інжынеры, рабочыя, студэнты, вучні і г. д.

Актыўны ўдзел у дзеянасці таварыства прымаюць народны мастак Беларусі Арлен Кашкуровіч; віцэ-прэзідэнт Беларускай эстэтычнай асацыяцыі, галоўны рэдактар часопіса «Асновы мастацтва» доктар філасофскіх навук, прафесар Вадзім Салеев; заслужаная артыстка Беларусі Тяццяна Мархель, паэт Леанід Дранько-Майсюк, паэтэсы Галіна Каржанеўская і Галіна Булыка; цудоўны дзіцячы хор, лаўрэат многіх Міжнародных конкурсаў «Крынічка», якім кіруе настаўніца Алена Гуляева, і г. д. Неабходна адзначыць, што садзейнічалі стварэнню Таварыства «Беларусь – Бельгія» тагачасны старшыня прэзідыта Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі Арсен Ваніцкі, яго намесніца Ніна Іванова.

Мы правялі шэраг вечароў у Доме дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі. Напрыклад:

- Паралелі ў гісторыі Беларусі і Бельгіі;
- Карапеўства Бельгія — парламенцкая рэспубліка, партыі Бельгії;
- Сістэма адукцыі і аховы здароўя ў Бельгії;
- Фламандскія мастакі, эпоха Рубенса;
- Музыка Бельгіі і Беларусі XIX стагоддзя — часоў знакамітых скрыпачоў А. В'ётана і М. Ельскага;
- Аб мастацкім руху ў Бельгіі Art Nouveau;
- Накірункі бельгійскай літаратуры;
- Вечар, прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння вялікага паэта Бельгіі Марыса Карэма;
- Вечар паэзіі вядомых беларускіх паэтаў Галіны Каржанеўскай і Леаніда Дранько-Майсюка, сучаснікаў «прынца паэтаў» М. Карэма.

Штогод ладзяцца вечарыны, прысвечаныя Дню прысягі каралаля ў ліпені і Дню карапеўскай дынастыі. На гэтых вечарынах выступаюць навукоўцы, паэты, артысты, студэнты, ансамблі (скрыпачоў, флейтыстаў, фальклорныя).

Неаднаразова выступала са сваімі вучнямі настаўніца французскай мовы гімназіі № 8 г. Мінска Святлана Марынчык, яны перакладалі вершы Марыса Карэма на беларускую мову.

Нашымі гасцямі на вечарынах часта бываюць бельгійцы. Ладзяцца выстаўкі кніг, газет, паштовак, фотаздымкаў, гучыць музыка Беларусі і Бельгіі, паказваюцца відэафільмы пра Бельгію і Беларусь. Неабходна адзначыць, што многа матэрыялаў для правядзення вечароў (касеты, відэафільмы, слайды і г. д.) прысылае бельгіец, сябры Беларусі, які неаднаразова прывозіў лекі для дзіцячага анкалагічнага цэнтра ў Бараўлянах і для шпіталя ІВАВ, Марыс Масанж дэ Каломб.

У Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт паступаюць вывучаць рускую мову бельгійскія студэнты. Сябры таварыства знаёмаць іх і іхніх бацькоў, калі тыя прыязджают з наведаць сваіх дзяцей у Мінск, з тэатрамі, музеямі, помнікамі дойлідства Беларусі, выстаўкамі, майстэрнямі нашых мастакоў і, зразумела, з беларускай мовай, гісторыяй Беларусі.

Сябры таварыства прымалі гасцей з Бельгіі: амбасадара Мальтыйскага ордэна ў Бельгіі барона Панжера д'Опдорпа, спадарыню Ізабелу дзю Буа д'Эш Святаполк-Чацвярцінскую — сакратара Мальтыйскага ордэна, спадара Філіпа дзю Буа д'Эш (орыст); Марыса Масанжа дэ Каломба — кандыдата філасофскіх навук, доктара эканамічных навук, вядомага грамадскага дзеяча Бельгіі; Анну Гадар — прафесара Інстытута перакладчыкаў у г. Монсе (выкладае рускую мову), Пауля Веркройзе — дырэктара прыватнай школы ў г. Дадзізеле (Фландрыйя) і яго жонку Крысту; Геерта Дэпла — выкладчыка Інстытута Дамініка Савіо ў Гітсе (Фландрыйя).

На запрашенню бургамістра горада Хоогледэ (Фландрыйя) Жан-П'єра Пілазрта дэлегацыя Таварыства «Беларусь—Бельгія» наведала Бельгію. У складзе далегацыі была народная артыстка Беларусі Таццяна Мархель, дацэнт Нацыянальнай акадэміі музыкі Вольга Дадзіёмана, сакратар таварыства Зміцер Хадакоў, старшыня таварыства Тамара Антановіч. Адбылася сустрэча ў Міністэрстве культуры і сацыяльнай дапамогі Фландрыйі. Дэлегацыя наведала Інстытут Дамініка Савіо ў Гітсе, дзе лечаща і вучаща дзеці, хворыя на дзіцячы цэрэбральны параліш і пасля цяжкіх чэррапнамагавых траўм; Сельскагаспадарчую фермерскую акадэмію; тэатральную музычную акадэмію ў горадзе Роселярэ, гарадскую клініку ў горадзе Хоогледэ. Бургамістр Ж.-П. Пілазрт пазнаёміў нас з канцэртнай залай, выставачнымі заламі ў горадзе, якія былі побудаваны пад яго кірауніцтвам.

Фламандцы ганарацца сваёй гісторыяй, культурай. Яны пазнаёмілі нас з радзімай Ціля Уленшпігеля; з горадам Іпрам, зруйнаваным у 1914 г. немцамі, дзе ўпершыню выпрабавалі атрутны газ іпрыт; старажытным горадам Бруге.

Мы жылі ў Пауля і Крысты Веркройзе, Геерта і Мар'ялен Дэплаў. Iх дзеці Еф'я і Том займаліся ў Мінскім лінгвістычным ўніверсітэце. Пауль Веркройзе — дырэктар прыватнай школы, якую ён выкупіў у дзяржавы і каталіцкай

царквы. Там займаюцца дзеци ад 5 да 14 год. Школа мае многа камп'ютэраў, пудоўнную спартыўную залу, цікава аbstаляваныя класы, сталовую і г. д. Школьны аўтобус збірае раніцай і развозіць вучарам вучняў малодшых класаў па дамах, калі аб гэтым папросяць бацькі. Ёсць начныя класы, дзе бацькі пры неабходнасці могуць пакінуць дзяцей. Вучні з пяці год вывучаюць не-калькі мовай. Цікава назіраць, як яны лёгка пераходзяць з адной мовы на іншую. Такіх школ у Еўропе многа. Іх дырэктары і настаўнікі штогод сустракаюцца ў адной з краін для аблеркавання школьніх пытанняў.

Геерт і Мар'ялен Дэплы працуюць з хворымі дзецімі ў Інстытуце Дамініка Савіо. Там пануюць добразычлівасць, клопат аб дзецих. Акрамя дзяржавы гроши на ўтриманне гэтай установы выдзяляе каталіцкая царква і фірмы.

З Каралеўскай кансерваторыяй у БруSELі нас пазнаёміў прафесар Георг Стэленс.

У БруSELі мы сустрэліся з прадстаўнікамі беларускай дыяспары Зояй Жалязоўскай, Лаўрэнам Клыбікам, Янам Жучкам.

Вынікам паездкі сталі прапановы дырэктара Сельскагаспадарчай фермерскай акадэміі прысылаць на стажыроўку фермераў або студэнтаў пры ўмове, што яны валодаюць французскай, фланандскай або німецкай мовай. Такую ж прапанову зрабіў і дырэктар інстытута Дамінік Савіо. А прафесар бруSELскай Каралеўскай кансерваторыі выказаў жаданне пазнаёміцца з музычным жыццем Беларусі, з працай калег з акадэміі музыки.

Неаднаразова прыязджала ў Мінск прафесар Інстытута перакладчыкаў у г. Монсе (Валонія) Анна Гадар. Яна любіць Беларусь, Мінск, прысылае сваіх студэнтаў вучыцца ў Мінскім лінгвістычным універсітэце. Яна згадзілася з прапановай прафесара Адама Мальдзіса перакласці на французскую мову некаторыя творы Уладзіміра Карапткевіча. З яе дапамогай плацуецца арганізацыя выстаўкі ў г. Монсе твораў выдатнага беларускага мастака Арлена Кашкуневіча. Для тэатра «Відарыс» у Барысаве яна перадала п'есу Мішэля дэ Гельдэрода «Доктар Фаустас», якую тэатр рыхтуе да пастаноўкі.

Цікавыя адносіны склаліся з Музеем выдатнага бельгійскага паэта Марыса Карэма, якім кіруе прэзідэнт Фонду Марыса Карэма мадам Жанін Бюрні. Яна прыслала кнігі з творамі паэта і аб ім, фотадымкі, касеты з зацісамі вершаў М. Карэма і музыкі, якую ён любіў, для таварыства і выкладчыкаў французской мовы, а з Аннай Гадар — і для Беларускай нацыянальнай бібліятэкі. Гэтыя кнігі мы перадалі ў час канферэнцыі Алене Далгаполовай, якая працуе ў аддзеле рэкламы бібліятэкі. Таварыства «Беларусь — Бельгія» паслала ў музей кнігі аб прыродзе, гісторыі, мастацтве Беларусі, творы нашых пісьменнікаў, газеты і часопісы, якія цяпер знаходзяцца на стэндах у выставачнай зале музея.

У Мінску ўжо праводзіліся канферэнцыі, прысвечаныя беларуска-белгійскім адносінам. 13—14 лістапада 1998 г. Мінскі дзяржаўны



Артыстка Таццяна Мархель, выкладчык  
Інстытута Дамініка Савіо Геерт Дэпл і  
Тамара Антановіч у Бельгіі.  
1998 г.

лінгвіністычны універсітэт правёў Міжнародную канферэнцыю «Беларусь – Бельгія: дыялог культур». На працягу многіх год Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі праводзіць Міжнародныя чытанні «Вялікія пераўтваральнікі прыродазнаўства». 18–19 лістапада 1996 г. яны былі прысвечаны лаўрэату Нобелеўскай прэміі Іллі Прыгожыну, які жыве ў БруSELі. У канферэнцыі прымала ўдзел Беларускае філасофскае таварыства, Філасофская асамблея г. Мінска. Гэтыя дзве канферэнцыі прайшлі пры падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Сябры таварыства мараць аб правядзенні Дзён культуры Бельгіі ў Беларусі і Дзён культуры Беларусі ў Бельгії, жадаюць, каб на адным з будынкаў Лювенскага універсітета вісела мемарыяльная дошка, прысвечаная выдатнаму сыну Беларусі М. Равенскаму.

**Ігар Афнагель (Мінск)**

## **НЕКАЛЬКІ ГІСТАРЫЧНЫХ ЗГАДАК І ПАРАЛЕЛЯЎ**

**К**антакты Беларусі і Бельгіі налічваюць два стагоддзі. Так, вядома, што бельгійскае выдавецтва ў XIX ст. рэкламавала будуча выданне В. Дуніна-Марцінкевіча, паколькі ў Беларусі роднае слова пісьменніка было забаронена; што ў Бельгіі захоўваецца вялікая колькасць беларускіх матэрыялаў (напрыклад, музычныя творы Яна Голанда, аўтара першай на тэрыторыі Беларусі аперэты «Агатка», паставленай у XVIII ст. нясвіжскім тэатрам, і інш.). Многія знакамітныя ў свеце спецыялісты ў галіне народнай гаспадаркі, палітыкі родам з Беларусі жывуць у Бельгіі, у тым ліку і нашчадкі князёў Радзівілаў і графаў Тышкевічаў.

Пасля Другой сусветнай вайны ў Лювене і Лювенскім універсітэце знайшлі прытулак многія беларусы, у тым ліку выдатны кампазітар, аўтар гімна «Магутны Божа» Мікола Равенскі. Гэты універсітэт у пасляваенныя гады закончыл такія вядомыя дзеячы беларускай эміграцыі, як Вітаут і Зора Кіпелі, Янка Запруднік, Уладзімір Бакуновіч, Янка Жучка, Анатоль Занковіч, Леанід Карась, Павел Урбан, Уладзімір Цвірка і інш. У 1947-м – пачатку 1960-х гг. дзеянічаў Саюз беларусаў Бельгіі, створаны дыяспарай. У каstryчніку 1949 г. у г. Лювене адбыўся з’езд беларускай каталіцкай інтэлігенцыі Вялікабрытаніі, Бельгіі, Германіі, Францыі, на якім было створана Беларускае акадэмічнае каталіцкае аб’яднанне «Рунь» (існавала да канца 1960-х гг.).

Хочацца адзначыць некаторыя паралелі і гістарычныя ўрокі для Беларусі. Таксама як і назва «Беларусь», назва «Бельгія» доўгія вякі афіцыйна не ўжывалася. Толькі з канца XVIII ст. ён стаў ужывацца больш-менш афіцыйна. Таксама, як і Беларусь, Бельгія ў час узнікнення сваёй незалежнасці (1830) многім здавалася недаўгавечным утварэннем. Перад краінай стаялі вялікія праблемы: наяўнасць дзвюх асноўных нацыянальнасцяў, захопніцкія тэндэнцыі суседніх вялікіх дзяржаў, неурэгульванасць тэрытарыяльных і эканамічных спрэчак з Нідэрландамі, некаторыя рэлігійныя супярэчнасці. Але народ Бельгіі прайшоў праз шматлікія выпрабаванні, у тым ліку праз дзве сусветныя вайны, і прыйшоў да высокага ўзроўню жыцця, дабра быту. І ўсё гэта

адбылося ў краіне такой самай, як і Беларусь, беднай на прыродныя ба-  
гациі, дзякуючы развіццю дэмакратычных традыцый, памяркоўнаму палі-  
тычнаму курсу большасці прадстаўнікоў дынастыі Саксен-Кобург-Гота на  
бельгійскім каралеўскім троне (у першую чаргу Леапольда I, Леапольда II,  
Альберта I, Бадуэна I і цяперашняга караля Альберта II), дзякуючы гарма-  
нічнаму спалучэнню ўсіх трох галін улады (заканадаўчай, выканайчай, су-  
довай), развіццю незалежных сродкаў масавай інфармацыі і дзяржаўнаму  
неўмяшанню ў іх справы, дружалюбнаму і адкрытыму супрацоўніцтву з  
суседнімі краінамі, выкарыстанню шырокага міжнароднага вопыту.

Неабходна адзначыць, што за ўсю 170-гадовую гісторыю Бельгіі ва  
ўрадавых колах не было ніводнай спробы навязаць сваю волю народу пры-  
мусам, дыктатарскімі метадамі. Шырокое развіццё прафсаюзнага руху, пар-  
ламентарызму, вырашэнне ўсіх праблем у выніку абмеркавання — харак-  
тэрная рыса развіцця сучаснай Бельгіі, таксама, як і іншых краін Заходній  
Еўропы.

**Галіна Туміловіч (Мінск)**

## **БЕЛЬГІЯ І БЕЛЬГІЙЦЫ: НА СКРЫЖАВАННІ ДАРОГ І КУЛЬТУР**

**К**алі гавораць пра «скрыжаванне дарог», звычайна маюць на ўвазе геапалітычнае становішча Бельгіі ў Еўропе. Але я хадзела б пачаць з дарог у прымым сэнсе, бо гэта першае, што мяне надзвычай уразіла. Справа ў тым, што аўтадарогі ў гэтай краіне ярка асветлены ў мэтах бяспекі руху. Эканамічныя разлікі паказалі, што, з улікам невялікай працягласці, гэта не ўпłyвае катастрофічна на бюджет дзяржавы. Тым не менш, ад многіх бельгійцаў можна пачуць незадаволенасць з прычыны «такога бяздумнага выкідвання грошай на вецер», некаторыя выказваюцца яшчэ больш катэгарычна, называючы гэта «вар’яцтвам» з боку ўрада.

З другога боку, асветленыя ноччу аўтастрады з'яўляюцца прадметам нацыянальнага гонару для жыхароў краіны, і яны любяць гаварыць пра тое, што лётчыкі, пралятаючы на вялікай вышыні, беспамылкова вызначаюць Бельгію па яркай ззяючай лініі дарог. Не магу не падкрэсліць той незвычайнай атмасфери і таго незвычайнага настрою, якія суправаджаюць праезд па начной Бельгіі. Для мяне асабіста гэта проста падзея, эмацыйнальны шок, чаго не здаралася ў іншых краінах Еўропы.

Далейшае знаёмыства з краінай (а ўпершыню я там пабывала ў 1996 г.) прыносіць новыя ўражанні, новыя адкрыцці і падчас новае бачанне, здавалася б, вядомых рэалій бельгійскай рэчаіснасці. Для мяне, напрыклад, было складана напачатку ўявіць, як на тэрыторыі ў 30 з паловай тысяч кв. км — што амаль у троны разы менш за Беларусь — пражывае такая ж, як і ў нас, колькасць насельніцтва. Бельгія, такім чынам, з'яўляецца (разам з Галандыяй) адной з самых густанаселеных краін Еўропы і свету. Шчыльнасць насельніцтва тут складае 331 чалавек на 1 кв. км. Прычым у межах самой Бельгіі шчыльнасць нераўнамерная: больш высокая ў Фландрый (што мяжуе з Галандыяй) — 400 чалавек на 1 кв. км., у Валоніі яна складае 200 чалавек. Для параўнання дадзеныя па іншых краінах: Германія — 228, Італія — 190, Францыя — 106, Беларусь — 48 чалавек.



Сябры Таварыства «Беларусь – Бельгія» на тэрыторыі Сельскагаспадарчай фермерскай акадэміі ў г. Роселярэ (Бельгія). 1998 г.

Яшчэ складаней уявіць, што насельніцтва такой невялікай па тэрыторыі краіны раздзяляеца на тры моўныя групы. У Фландрыйі размаўляюць па-фламандску, у Валоніі — па-французску і, нарэшце, на ўсходзе краіны, на мяжы з Германіяй, каля 100 тысяч чалавек размаўляюць па-німецку.

Валонія і Фландрыйя падзяляюцца, у сваю чаргу, на правінцыі. Іх у Бельгіі 10. Цікава, што цэнтральная тэрыторыя па моўнай прыкмете падзелена на дзве правінцыі: Брабант фламандскі і Брабант валонскі. Сам Бру塞尔 з прылеглымі раёнамі выдзелены ў асобную сталічную акругу.

Адносна моваў яшчэ адна заўвага: у франкамоўнай Валоніі існуе таксама мясцовы дыялект, але ён захаваўся толькі ў фальклоры. Думаеца, моўная праблема ў краіне ўсё ж не домыслы журналістаў, бо звязана з існаваннем дзвюх гістарычных абласцей. Нездарма з 1993 г. унітарная дзяржава трансфармуецца ў федэрацию.

Адрозненне між двумя гістарычнымі рэгіёнамі адлюстравана, вядома, не толькі ў мове. Побач з агульнанацыянальным сцягам Бельгіі на адміністрацыйных будынках можна бачыць то жоўтае палатно з чырвоным пеўнем (сімвал Валоніі), то чорнага фламандскага льва на гэткім жа фоне. Дзяржаўны сцяг Каралеўства Бельгіі ўбірае ў сябе ўсе гэтыя тры колеры — чорны, жоўты, чырвоны, якія — у адрозненне ад сцяга Германіі — чаргуюцца злева направа ў выглядзе вертыкальных палос. Самі бельгійцы жартуюць так: чорны — кока-кола, жоўты — смажаная бульба (нацыянальная страва), чырвоны — кетчуп. Такога роду жарты даюць уяўленне пра гас-транамічныя схільнасці бельгійцаў або, прынамсі, сведчаць аб распаўсюджанасці названых прадуктаў у краіне.

Кажучы пра сімвалы, нельга не згадаць своеасаблівы сімвал Брусея — Манекен-Піс (літаральна — «хлопчык, які сікае»), чыя бронзавая постаць збірае вакол сябе шмат турыстаў. Хлапчук, які самым бясхітраенным чынам напаўняе ракавіну старыжытага фантана, нагадвае пра асаду Брусея варожымі арміямі. Адна з легенд сцвярджае, што такім чынам маленькі хлопчык без вады заліў палаючае ядро, кінутае непрыяцелем, і тым самым выратаваў горад. Зрэшты, гэта не адзіная версія... Пэўна вядома толькі тое, што скульптура была ўстаноўлена ў першай чвэрці XVII ст., а 1 мая 1698 г. апранута ў першы свой касцюм. Зараз у гардэробе бронзавага хлопчыка звыш 300 самых розных касцюмаў — ад вайсковага да карнавальных.

Сам Брусьель з ягонай напрыгажэйшай Гран пляс — сэрцам старога горада — таксама без перабольшання можна аднесці да сімвалаў краіны, і яго значэнне немагчыма пераацаніць. Ён увасабляе ўсё, чым жыве Бельгія сёння і чым яна з поўным правам ганарыща з часоў сярэднявечча, у тым ліку славутыя бельгійскія карункі і габелены.

Да знакавых мясцін, што ўвасабляюць Бельгію, несумненна, трэба аднесці Ватэрлоа — месца канчатковага разгрому напалеонаўскай арміі, а таксама мястэчка Даме — радзіму Ціля Уленшпігеля, героя выдатнага твора Шарля дэ Кастэра. Ураджэнцам Гента быў яшчэ адзін сусветнавядомы пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Марыс Метэрлінк.

Неад'емнай і важнай часткай культуры і гісторыі Бельгіі з'яўляюцца фланандская жывапісцы — Рубенс, Ван Дэйк, Йорданс, браты Ван Эйкі, Брэйгель (Старэйшы і Малодшы) і іншыя. Iх бессмяротныя палотны стараванна захоўваюцца ў шматлікіх музеях, цэрквах і саборах удзячнымі нашчадкамі. Увогуле падкрэсленая пашана да сваіх вялікіх суайчыннікаў — важная асаблівасць менталітэту бельгійцаў. Напрыклад, у адной з цэркваў XVI ст., што знаходзіцца ў мястэчку Экосік (10 тысяч населеніцтва), вы можаце пакланіцца праху сястры Рубенса. Тут у добрым стане захаваліся два цудоўнейшыя замкі, адзін як музей, а ў другім жыве графскае сямейства.

Не раз даводзілася бачыць, як у каталіцкіх храмах захоўваюцца працавласлівныя абрэзы, падараваныя цэрквамі альбо прыватнымі асобамі. Ці ж гэта не сведчанне паважлівага стаўлення на іншых народаў і канфесій?

Якія ж яны — людзі, што насяляюць гэтую краіну ды старанна захоўваюць рэліквіі мінульых стагоддзяў і адначасна адкрытыя для дыялогу і абмену культурамі? Мяне, у якасці суправаджаючай групу беларускіх дзяяцей, што накіроўваліся на аздаражленне, уразіла наступная лічба: у адной толькі Валоніі на заклік чарнобыльскіх мациярок адгукнулася 14 дабрачынных фондаў. Усяго іх у Бельгіі 40.

Адразу па прыездзе я з'яўважыла чорныя жалобныя сцяжкі, што развяваліся на аўтамабілях. Чорныя стужкі віселі таксама на многіх будынках побач з партрэтамі дзвюх дзяўчынок, замучаных маньякам. Гэта выразнае

сведчанне здольнасці народа суперажываць чужую бяду і аб'ядноўвацца праз гэтае суперажыванне.

І такая вось яскравая дэталь: пра нараджэнне дзіцяці ў сям'і і смерць родзіча бельгійцы паведамляюць не па тэлефоне, а выключна ў пісьмовым выглядзе, і гэта стала агульнапрынятай нормай.

Мне давялося быць сведкай і ўдзельніцай акцыі па аказанню гуманітарнай дапамогі абыздоленым дзесям розных краін — ад Руанды да Румыніі ў 1996 г. Урэшце мой асабісты пяцігадовы вопыт гуманітарнага супрацоўніцтва, што тычыцца беларускіх дзяцей, дазваляе рабіць пэўныя высьновы. Бельгійская сем'і, якія прымаюць дзяцей, вельмі розныя па свайму сацыяльнаму і маёменаму стану. Сярод іх не толькі ўладальнікі дамоў, але і фермаў (цяпер там мода набываць і рэстаўраваць старыя фермерскія маёнткі). У адных па 2–3 аўтамабілі прэстыжных марак, другія не маюць нават пасудамыйнай машыны. Адны вераць у Бога і спраўна наведваюць храмы, другія хутчэй аддаюць даніну традыцыям. Гэты шэраг можна прадаўжыць. Усіх гэтых людзей аб'ядноўвае імкненне дапамагчы іншым, г. зн. яны знаходзяцца на той ступені маральнага развіцця, калі дапамога лічыцца натуральным патрэбай чалавека. «Мы павінны дзяліцца, мы павінны таксама навучыць нашых дзяцей дзяліцца з бліжнімі», — такія фразы мне даўводзілася чуць не аднойчы. Пры гэтым варта ўдакладніць, што ўласцівыя для бельгійцаў ашчадныя адносіны да грошай і ўсяго нажытага не адным пакаленнем, спараджаюць і беражлівае, прадуманае іх выкарыстанне і размеркаванне.

Бельгійцы праяўляюць вялікую цікавасць да спасціжэння іншых культур. Як і ўсе єўрапейцы, любяць падарожнічаць. Звыклым месцам адпачынку для іх з'яўляецца Францыя (зімою — Альпы, летам — Лазурны бераг або Праванс у цэлым), Швейцарыя, Італія, Іспанія. У апошнія гады праяўляеца цікавасць і да Беларусі. Цяпер бельгійцы ведаюць, што Марк Шагал не проста «рускі мастак», а наш зямляк, што існуе самабытная, адрознная ад рускай беларуская мова. Беларускія дудкі, выкананыя нашымі майстрамі, знайшлі сваё месца сярод экспанатаў музея музычных інструментau у Бру塞尔і.

На ўзоруні дзейнасці дабрачынных фондаў ужо на працягу 10 год існуе школьны праект, у рамках якога беларускія дзецы, што прыязджаюць на аздараўленне ў верасні, штодзень наведваюць бельгійскую школы і займаюцца там асобна з беларускімі настаўнікамі. Там яны маюць магчымасць контактуваць з бельгійскімі школьнікамі як на перапынках, так і на некаторых уроках. Безумоўна, падобная «інтэграцыя» лепей за ўсё ажыццяўляецца на ўроках малявання, працы, прыродазнаўства, фізкультуры. Нашых дзяцей больш за ўсё здзіўляе той факт, што ў тamtэйшых школах нароўні з астатнімі навучаюцца дзеци-інваліды (з калечтвамі) або запаволенага развіцця. Гэта мае выхаваўчае значэнне для здаровых дзяцей і гуманістычнае — для тых, хто абмежаваны ў сваіх магчымасцях.

Жывая цікаласць да нашай краіны праяўляеца ў ходзе гутарак і лекцый, што праводзяцца нашымі перакладчыкамі. Пытанні проста бясконцыя і тычацца ежы і жылля, гульняў і забаў, нашага клімату і рэльефу, Чарнобыля і яго наступстваў. З нецярпеннем чакаюцца традыцыйныя дні сумесна арганізаваных канцэртагаў і святочных сталоў з нязменнымі «Купалінкай» і «Лявоніхай». Гэта сапраўдная падзея як для дзяцей і настаўнікаў, так і для сем'яў, што прымаюць беларускіх дзяцей.

Падводзячы вынікі вышэйсказанаму, хацелася б звярнуць увагу на той факт, што я імкнулася ахапіць найбольш харектэрныя асаблівасці і рэаліі бельгійскага жыцця, усё тое, што складае непаўторны каларыт гэтай краіны і менталітэт яе жыхароў, і зыходзіла пры гэтым з асабістых уражанняў. А наколькі дзве еўрапейскія дзяржавы — Беларусь і Бельгія — змогуць паразумецца і замацаваць контакты, пакажа будучыня.

**Вадзім Салееў (Мінск)**

## **БЕЛАРУСЬ І БЕЛЬГІЯ: КУЛЬТУРНЫЯ ПАРАЛЕЛІ**

Краина, як і асобны чалавек, мае ў сваім фарміраванні іразвіцці трывасноўныя, трывызначальныя, трывідавочныя рады фактараў:

- а) фактары прыроднага асяроддзя;
- б) фактары, звязаныя з развіццём соцыуму (сацыяльнай сферы жыццядзейнасці);
- в) фактары духоўнасці, культуры, якія заснованаы на традыцыях, сваімі каранямі ўваходзяць у спрадвечнае жыццё этнасу — народа.

І сапраўды, быццё народа, як і жыццё асобнага чалавека, пачынаецца з вызначэння біялагічнай нішы, прыродных умовай, потым мае шмат перападаў і перасячэнняў у сістэме соцыуму, у сацыяльнай сферы жыццядзейнасці, а ўрэшце, перамешваючыся з сацыяльным, яно выразна выяўляецца ў духоўнай сферы быцця.

Але першасная сувязь прыроднага непасрэдна з духоўным у старажытныя часы была ўласціва і мысліцелям Еўропы. Гэтая традыцыя ідзе ад Гіпакрата, філосафа і «бацькі» медыцыны, які сцвярджаў, што «месца нараджэння назойсёды прадвызначае лёс (характар) чалавека». Яго прадаўжальнікі XVII–XIX стст. звязвалі геаграфічныя ўмовы непасрэдна з працэсамі фарміравання этнасу (асабліва пры гэтым падкрэслівалася роля клімату). Такія ідэі мы знаходзім у Дж. Віко, Ш. Мантэск'е, І. Тэрдэра, І. Канта.

Пошукі еўрапейскіх мысліцеляў у пэўнай ступені абагульніў Г.-В.-Ф. Гегель, які ў энцыклапедыі філософскіх навук звязваў працэс фарміравання нацыянальнага харектару этнасу з месца-знаходжаннем і стабільнасцю клімату: «Нязменнасць клімату, уся сукупнасць уласцівасцяў і асаблівасцяў краіны, у якой тая або іншая нацыя мае сваё сталае месца-знаходжанне, спрыяе нязменнасці яе харектару. Пустыня, блізкасць мора ці аддаленасць ад яго — усе гэтыя абставіны могуць мець уплыў на нацыянальны харектар».

Абапіраючыся на гэтыя і іншыя выказванні, можна, ідуны далей, сцвярджаць, што зямля (тая ці іншая) з'яўляецца сама па сабе носьбітам і прыродна-экалагічнага, і сацыяльнага вопыту. У выніку доўгай стваральнай дзейнасці на зямлі народ выпрацоўвае і духоўны вопыт, які ўкараняеца ў дадзенай зямлі, умацоўваеца на гэтай глебе, фарміруе традыцыі духоўнасці, якія перадаючыя наступным пакаленням.

Але пяройдзэм канкрэтна да нашых краін — Беларусі і Бельгіі.

Бельгія, размешчаная на заходзе Еўropy, мае тэрыторыю ў 30 300 км<sup>2</sup>, насельніцтва яе складала ў 1986 г. — 9 895 тысяч жыхароў. Яна мяжуе з чатырма суседзямі (Францыя, Германія, Нідэрланды, Люксембург), выходзіць на заходзе да Паўночнага мора. Гэта, у асноўным, нізінная краіна (акрамя ўсходняй часткі, дзе ўзвышшаюцца Ардэнны), прычым на заходзе яна паніжаеца да ўзроўню мора. Зразумела, фланандская правінцыя адрозніваюцца ад валонскіх. Асобная тэрыторыя нібы пераходная — цэнтральны Брабант з Бру塞尔ем, цяпер адным з цэнтраў Еўрасаюза.

А Беларусь — таксама нізінная краіна, якая, па сведчанню А. Смоліча, уяўляе сабой «у большасці лясістую раўніну. Заход і поўнач яе вышэйшыя, з моцна няроўнаю, узгоркаваю паверхняю зямлі: поўдзень жа Беларусі ўяўляе з сябе балоцістую роўную нізіну. Сярод зялёных пушчаў ды пясчаных узгоркаў блішчаць люстры незлічоных аэраў. Серабрыстыя стужкі вялікіх рэкаў прапрэзываюць край ва ўсіх кірунках». Беларусь мае плошчу 207,6 тыс. км<sup>2</sup>, кіламетраў, амаль 10 млн. чалавек насельніцтва. Клімат яе мяккі, даволі цёплы і вільготны. Амаль тое ж і ў Бельгіі: яе акеанічны клімат, зразумела, таксама адрозніваеца мяккасцю і вільготнасцю.

Геаграфічнае размяшчэнне абодвух краін садзейнічала таму, што ў мінультым яны часта цярпелі ад чужынцаў, якія з'яўляліся з розных бакоў свету. Калі ўзяць сацыяльна-гістарычны ракурс, дык перад абодвумя народамі ўвесь час стаяла праблема дзяржаўнасці, суверэннасці: больш магутныя суседзі заўсёды імкнуліся прадставіць іх зямлю як свою ўласную тэрыторыю, а людзей — як падданых той ці іншай імперыі. Прыгадаем толькі вядомую барацьбу за «іспанскую спадчыну», прайяўленне Габсбургаў, нідэрландскую рэвалюцыю, якія, вядома ж, выдатна паўплывалі на жыццё Бельгіі і бельгійцаў.

А ўспомнім цяжкі гістарычна-сацыяльны шлях беларускага этнасу: страта дзяржаўнасці, далучэнне да Рэчы Паспалітай, а потым да Расійскай імперыі, падзел Беларусі ў 20—30-х гг. жыццё «за савецкім часам»...

На такім падобным прыродна-сацыяльным фоне ўзнікаюць і тыпалагічна блізкія духоўныя праблемы.

Перш за ёсё — праблема нацыянальнай ідэнтыфікацыі. Тоё, што ўзоры беларускай нацыянальной самасвядомасці надзвычай нізкі, мае і гістарычныя, і сацыяльныя тлумачэнні. У XVII—XIX стст. магутныя суседнія славянскія культуры дэнацыяналізавалі шляхту — элітарную частку беларускага этнасу, і таму агульны этнонім — «беларусы» практычна з'явіўся толькі



Сустрэча сяброў Таварыства «Беларусь – Бельгія» з брусьельскімі беларусамі ў кітайскім рэстаране. 1998 г.

У пачатку XX ст. пераважна дзякуючы «Нашай ніве», класікам беларускай літаратуры, найперш Янку Купалу, Якубу Коласу, Максіму Багдановічу. Хаця нельга забыць і іх папярэднікаў у XIX ст. — К. Каліноўскага і асабліва Ф. Багушэвіча, які так шчыраваў у імя беларушчыны, беларускай мовы.

У Бельгіі XIX ст. праішло таксама пад знакам сцвярджэння нацыянальной ідзі. Прыйгадаем хаця б пальміяны заклік выдатнага бельгійскага паэта, гісторыка і філосафа Я.-Ф. Вілемса (постаць, якая вельмі нагадвае Ф. Багушэвіча) «Да бельгійцаў» (так называўся яго верш, напісаны ў 1818 г.).

Цяпер у вырашэнні нацыянальных праблем як у Беларусі, так і ў Бельгіі таксама застаюцца вялікія складанасці.

Беларуская нацыянальная самасвядомасць ўзрастает вельмі марудна — галоўным чынам з-за постсавецкай ментальнасці, уласцівой большасці жыхароў нашай краіны.

У Бельгіі павышэнне нацыянальнай тоеснасці сярод фламандцаў (прыйгадаем, што іх у 1986 г. у гэтай краіне было 5 млн. 676 тыс. чалавек, або 57,6 працэнта) прывяло да «размывання» агульнабельгійскай свядомасці. Прычым так істотна, што цяпер, у пачатку XXI ст., узникне пытанне пра само існаванне белгійскага этнасу і белгійскай дзяржавы.

Застаюцца ў абедзюх краінах вострымі і праблемы мовы.

Як вядома, французская мова, якой карыстаюцца валонцы (іх у краіне больш за 3 млн. чалавек — каля 32 працэнтаў), з 1830 г. з'ўялецца афіцыйнай мовай Бельгіі. Фламандская ж мова такі статус атрымала толькі ў 1898 г. Цяпер жа, у сувязі з павелічэннем ролі фламандскага пачатку, супадносіны моваў могуць змяніцца.

У Беларусі праблема беларускай мовы — адна з самых балочых. Пачынаючы з XVI ст., яна з'яўлялася нібы другаснай, спачатку ўступаючы польскай, потым рускай. Урбанізацыя і уніфікацыя культур у былым СССР нанеслі ёй вельмі значную шкоду. Таму, нягледзячы на тое, што ў Рэспубліцы Беларусь ціпер дзве дзяржаўныя мовы, пазіцыі беларускай, якая мае невялікае пашырэнне ў штодзённым ужытку ў гарадах, з'яўляюцца вельмі хісткімі.

Аднак духоўная прастора, якую напаўняюць дзве невялікія еўрапейскія дзяржавы, застаецца ўсё ж насычанай падобнымі духоўнымі прававамі. Асабліва гэта бачна ў мастацтве. Уплыў высокага еўрапейскага Адраджэння выразна адбіўся на мастацтве і Беларусі, і Бельгіі. Прыйгадаем толькі першадрукарскі подзвіг Скарыны і Мірскі замак, шэдэўр беларускага дойлідства. Пад тым жа рэнесансным уплывам узникла і вядомая фланандская школа жывапісу, якая стала выдзяляцца пасля 1566 г., а ў XVII ст. спрайдзіла творчасць Рубенса. А бельгійская літаратура, якая дала свету, дзякуючы Шарлю дэ Кастэру, такі шэдэўр, як «Легенда аб Уленшпігелі»? А вядомыя сімвалісты XIX і XX стст. Э. Вехарн і М. Метэрлінк, творчасць якіх аказала ўплыў на пазію нашага Максіма Багдановіча? А архітэктура Бельгіі першай трэці XX ст., якая дала нам узоры еўрапейскага мадэрнізму?! З другога боку — беларускае мастацтва з вядомымі ў Еўропе імёнамі Уладзіміра Каараткевіча, Васіля Быковава, Рыгора Барадуліна, Язэпа Драздовіча, Міхаіла Савіцкага, Георгія Паплаўскага, Яўгена Глебава і інш. Згадаем таксама зорак сусветнай величыні — Марка Шагала і Казіміра Малевіча, якіх у свой час песьціла беларуская зямля.

І хочацца верыць, што духоўныя памікненні нашчадкаў названых творцаў прывядуць у XXI ст. да новага прарыву ў духоўнасці, культуры народаў дзвюх невялікіх краін, размешчаных па розных баках адзінай Еўропы, павялічыць павагу да іх сярод іншых народаў.

# СТАРОНКІ ГІСТАРЫЧНА-КУЛЬТУРНАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

Ігар Лялькоў (Парыж)

## ЖЫЛЬБЕР ДЭ ЛАНАА: ФЛАМАНДЗЕЦ У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ ПАЧАТКУ XV ст.

Так ужо склалася гісторыя нашага кутка Еўропы, што, як гэта ні дзіўна, але часта першыя контакты дзяржавы продкаў сёняшніх беларусаў, Вялікага Княства Літоўскага, з рознымі краямі заходній часткі нашага кантынента адбываліся, «дзякуючы» гэтак званым Паўночным крыжовым паходам. Так называліся асвечаныя папам выправы рыцараў з хрысціянскіх краін на паганская землі ва Усходній Прывалтыцы, у тым ліку і на тэрыторыі сёняшніх Беларусі і Літвы, з мэтаю хросту іх жыхароў. Плацдармамі для гэтых выправаў з пачатку другой трэці XIII ст. сталіся Прусія і Інфлянты (Лівонія), якія ў той час належалі рыцарска-манаскаму Нямецкаму (Тэўтонскому) ордэну. Адметнай рысай апошняга было тое, што хоць ён і быў «адкрыты для ўсіх, незалежна ад нацыянальнага і сацыяльнага паходжання, у ім ад пачатку дамінавалі немцы»<sup>1</sup>. Пэўна, менавіта таму агульным месцам і ў нашай гісторыяграфіі, і ў масавай свядомасці застаецца цверджанне, што ў час названых выправаў ВКЛ вяло змаганне менавіта «з немцамі».

І сапраўды, без тэўтонцаў ніводны «рэйз» на Літву не абыходзіўся. Аднак апрача іх ўдзел у гэтых паходах прымала рыцарства з усёй хрысціянскай Еўропы. Часам яны збралі ўсе «вяршкі» тагачаснай заходнееврапейскай арыстакратыі. Так, у зімовай выправе 1344–1345 гг. прымалі ўдзел чэшскі кароль Ян Люксембургскі, яго сын — прынц-рэгент Чэхіі Карл (будучы кароль Чэхіі ды імператар Святой Рымскай імперыі Карл IV), кароль Венгрыі Людовік Анжуіскі (будучы папярэднік Ягайлы на польскім троне), граф Галандыі Вільгельм, герцаг Бурbonскі,

<sup>1</sup> Сагановіч Г. Нямецкі ордэн // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мн., 1999. Т. 5. С. 340.

бургграф Нюрнбергскі, графы Шварцбургскі й Гальштынскі. У 1391 г. на Коўна й Трокі на чале 300 брытанскіх рыцараў хадзіў граф Генрых Дэрбі, які ў 1399–1413 гг. быў каралём Англіі Генрыхам IV. Увогуле, калі з 1394 г. англійскія «госці» былі выключаны з узделу ў выправах на Літву за забойства адным з іх у Караляўцы (Кёнігсбергу) пляменніка шатландскага каралля, баявая моц крыжакоў значна зменшылася, бо «колькасцю сярод узделнікаў «рэйзаў» рыцары Брытанскага каралеўства саступалі толькі французскім»<sup>2</sup>.

Глыбінныя прычыны, якія прымушалі лепшае рыцарства з усёй Захадняй Еўропы штогод рабіць далёкія й небяспечныя падарожжы ў Прусію ды Інфлянты, між іншым, выдаткоўваючы на гэта немалыя ўласныя сродкі, розным даследчыкам бачацца па-рознаму. Пры гэтым заўважу, што мала хто ўсур'ёз прыме ў разлік афіцыйна дэклараваную мету гэтых выправаў — «нясенне святла праўдзівой веры паганцам». У лепшым выпадку гаворка ідзе пра «абарону заходніх каштоўнасцяў на мяжы хрысціянскага Захаду з паганскім Усходам». Але часцей сустракаюцца больш празайчныя тлумачэнні гэтага феномена:магчымасць для дробнай шляхты «паказаць сябе» ў рыцарскай справе на вачах у наймагутнейшых арыстакрататаў Захадняга Свету і, тым самым, атрымаць шанц патрапіць да іх на службу або праста практикаванне найбольш папулярнага тагачаснага шляхецкага «спорту» — палявання на паганцаў. Аднак асабіста я больш схільны пагадзіцца з меркаваннем аўтара аўтарытэтнага даследавання «Нямецкі орден» Хартмута Букмана, згодна з якім «не падлягае сумненню, што выправа ў Прусію й вайна з літвінамі належалі ў XIV ст. да стандартных складнікаў рыцарскага ладу жыцця»<sup>3</sup>.

Кожны рыцар, які прэтэндаваў на павагу да сябе «братоў па саслоўю», мусіў прыняць уздел у бітвах з «нявернымі» ў чатырох паганскіх краінах: Прусіі, Літве, краіне татараў і ў Святой Зямлі (Палесціне). Часта ўздел у выправе ў адну з гэтых тагачасных «гарачых кропак» з'яўляўся часткаю рытуалу пасвячэння ў рыцары. У такім выпадку ўрачысты абраад пасвячэння адбываўся пасля першага бою. Рыцар лічыўся тым дасканалейшым, чым больш такіх вайсковых падарожжаў было на яго рахунку. Так, адным з узору «дасканалага рыцарства» быў ужо згаданы тут чэшскі кароль Ян Люксембургскі, які трох разы браў уздел у крыжакоў «рэйзах» на ВКЛ, шмат паваяваў і ў іншых краях, а скончыў сваё жыццё ў 1346 г. у славутай бітве пад Крэсі, змагаючыся на баку французаў супраць англічан.

Вось адным з таких «дасканалых рыцараў» і быў герой нашага паведамлення — Жыльбер дэ Ланаа (Ghilbert de Lannoy). Ён нарадзіўся

<sup>2</sup> Сагановіч Г. Ад Крэва да «Вялікае вайны»: Вялікае Княства Літоўскае і Нямецкі орден у 1385–1409 гг. // Спадчына. 2000. № 1. С. 107.

<sup>3</sup> Boockmann H. Zakon Krzyżacki / Tłum. z niemieckiego. Warszawa, 1998. S. 186 (арыгінальная назва даследавання — «Der Deutsche Orden»).

ў 1386 г. у Фландрый, якая якраз каля гэтага часу, далучаная бургундскім герцагам Філіпам Смелым да яго дзяржавы, сталася часткай Бургунды. Паходзіў Жыльбер са старажытнага роду дэ Ланаа, што дасюль лічыцца адным з найстарэйшых і найпаважнейшых у Бельгii, хаця некаторыя даследчыкі схільныя шукаць вытокі гэтай сям'і ў суседній Францыі<sup>4</sup>. З 13 гадоў малады арыстакрат вёў рыцарскае жыццё: удзельнічаў у турнірах, біўся з паганцамі й хрысціянамі ў час крыжовых выправаў і шматлікіх міжусобных войнаў, шмат падарожнічаў і, відаць, як чалавек, надзелены не абыякімі здольнасцямі не толькі ў ратным майстэрстве, часта выконваў дыпламатычныя даручэнні розных манархаў. Сярод шматлікіх краін, куды зацікаў лёс гэтага шукальніка прыгодаў, было і Вялікае Княства Літоўскага, прычым продку сёняшніх беларусаў давялося наведаць радзіму продкаў сёняшніх беларусаў нават двойчы.

Першае з гэтых падарожжаў у некаторай меры сталася вынікам таго, што Торуньскі мір 1411 г., заключаны паміж Польшчай і ВКЛ з аднаго боку і Німецкім ордэнам з другога, неўзабаве па знамянальнай Грунвальдской бітве 1410 г. быў вельмі хутка парушаны крыжакамі, якія не маглі змірыцца з вымушанымі тэртыярыяльнымі саступкамі. Ужо ў 1413 г. вялікі магістр Генрых фон Пляўэн (дарэчы, швед па паходжанню) павёў рыцараў на польскае Памор'е. Праўда, гэтая выправа атрымалася нядоўгай і не перарасла ў поўнамасштабную вайну па прычыне ўнутраных проблем у манаскай дзяржаве і адхілення фон Пляўэна ад улады. Аднак менавіта яна сталася нагодай для першага знаёмства Жыльбера дэ Ланаа з краінамі ёўрапейскага Усходу. Незадаволены хуткаплыннасцю баявых дзеянняў у Памор'і, ён накіраваўся шукаць нагоды для рыцарскіх подзвігаў у Инфлянты. Але ваяўнічы імпэт маладога фламандца не знайшоў падтрымкі і ў тамтэйшых крыжакоў, таму яму давялося «абмежавацца» азнямляльным (і, дарэчы, вельмі небяспечным на той час) падарожжам па землях Усходній Еўропы па маршруце Ноўгарад – Пскоў – Дынабург – Вільня – Трокі – Коўна – Мемель.

Падрабязнасці гэтай вандроўкі дайшлі да нас дзякуючы «Падарожным нататкам» дэ Ланаа, якія, як выглядае, былі напісаныя ім па вяртанні на радзіму на падставе запісаў, зробленых у дарозе. Гэтыя нататкі карысталіся пэўнай папулярнасцю ў Заходній Еўропе ў XV–XVI стст., трапляючы, цалкам або ў вытрымках, у розныя рукапісныя зборнікі, але надрукаваны былі толькі ў канцы XIX ст. у Лювене<sup>5</sup>. Трэба, аднак, адзначыць, што ва Усходній Еўропе яны былі ўведзены ў науковыя ўжытак значна раней, пасля чаго пачалося іх наукаое выкарыстанне тутэйшымі даследчыкамі<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Гл.: Белы А. Ланаа // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мн., 1997. Т. 4. С. 331.

<sup>5</sup> Euvresde Ghillebert de Lannoy recueillies et publiées par Ch. Potvin. Louvain, 1878.

<sup>6</sup> Гл.: Gilbert de Lannoy i jego podróże // Materyaly do dziejów polskich. Poznań, 1847; Путешесцвия и посольства господина Гильльбера де Ланну // Записки Одесского общества истории >

Нас, натуральна, больш за ёсё цікавіць тая частка «Падарожных нататак», якая датычыцца наведвання іх аўтарам Вялікага Княства Літоўскага. І перш за ёсё, нельга не адзначыць яго назіральнасць і прыродную цікаўнасць. Яшчэ ў час пераезду з Прусіі ў Інфлянты па шляху, які пралягай па ўсходняму ўзбярэжжу Балтыйскага мора, Жыльбер дэ Ланаа не без здзіўлення занатаваў, што берагавая паласа ад вусця Нёмана і далей на поўнач за веңца Літоўскім берагам, хация знаходзіцца яна ў Жамойцкай краіне. Сама Жамойць, спрочная на той час тэрыторыя, падалася фланандцу жалю вартай краінай, спапялёнай і бязлюднай. У дужках адзначым, што сталася яна гэткай з вялікай «дапамогай» гасцінных суправаджальнікаў дэ Ланаа ў гэтым падарожжы — інфлянцкіх крыжакоў. Апісаў рыцар і тагачасную Вільню, зоркім вокам вайскоўца заўважыўши яе безабароннасць па прычине адсутнасці гарадскіх муроў. Затое яго пахвалы заслужыў новы замак у Троках, пабудаваны, згодна з дэ Ланаа, «на французскі ўзор». Не абмінуў падарожнік сваёй увагай і вялікі звярынец каля Трокаў — «абгароджаны парк», у якім трymалася разнастайная дзікая й хатняя жывёла.

Што да насельнікаў краю, які ён, дарэчы, называў «карадеўства Літва», то было адзначана вельмі добрае іх стаўленне да чужынцаў, шчодрасць і гасціннасць. Паколькі Жыльбер дэ Ланаа, відавочна, не разумеў гаворак жыхароў ВКЛ, то яго звесткі аб «моўным становішчы» ў краіне выглядаюць даволі супярэчліва. У адным месцы ён зазначае, што «народ гэтай краіны мае свою ўласную мову», а паведамляючы пра тое, што ў Троках жывуць татары, немцы, літвіны, рускія ѹ шмат яўрэяў, дадае, што «ўсе яны карыстаюцца адметнай мовай». Такім чынам, застаецца незразумелым, хто выступае ў яго пад найменнем «ліцвінаў» і «рускіх», бо раней ён згадвае яшчэ і «жамойтаў», а таксама, як справядліва заўважыў Паўла Урбан, «чым, напрыклад, адрознівалася мова тых «ліцвінаў» і «рускіх» з Трокаў»<sup>7</sup>. А пра тое, што фланандскому падарожніку часам вельмі цяжка было дакладна разабрацца ў реаліях жыцця такой надзвычай шматэтнічнай і шматканфесійнай краіны, як Вялікае Княства Літоўскае, сведчыць яго кароткая зацемка аб стане хрысціянства ў Літве: маўляў, тут будуецца шмат цэркваў і налічваецца 12 епархій. Пры гэтым быў палічаны разам і каталіцкія, і праваслаўныя епархіі, хация, без сумневу, «сапраўдным хрысціянствам» рыцар лічыў толькі каталіцтва.

Між іншым, асобай, якую Жыльбер дэ Ланаа шукаў у Вільні, не запеўшы, паехаў шукаць у Троках, быў не хто іншы, як сам вялікі князь літоўскі Вітаўт. Прычым, як выглядае, малады падарожнік меў вельмі добрыя

> и древностей. Одесса, 1853. Т. 3; Емельянов В. Путешествия Гилльбера де Ланноа в восточные земли Европы в 1413–14 и 1421 г. // Университетские известия / Киевский университет св. Владимира. 1873. № 8; Урбан П. Да пытання этнічнай прыналежнасці старожытных ліцвіноў. Мн., 1994; Белы А. Пад крыжом святога Георгія // Падарожнік. 1996. № 2.

<sup>7</sup> Урбан П. Да пытання этнічнай прыналежнасці старожытных ліцвіноў. С. 9.

рэкамэндацыйныя лісты, бо, напрыклад, у сталіцы Вялікага Княства ён карыстаўся гасціннасцю дзвюх сясцёр вялікай княгіні Анны (дачкі смаленскага князя Святаслава Іванавіча) — Ульяны, жонкі першага віленскага ваяводы Альберта (Войцаха) Манівіда, і Агрыпіны, удавы па намесніку кіеўскім князю Іване Альгімантавічу Гальшанскім. Гаспадара не аказалася і ў Троках, таму дэ Ланаа давялося яшчэ патрапіць у неназваны замак над Нёманам, дзе вялікі князь адпачываў і займаўся паляваннем. Найбольш верагодна, што гэтым замкам быў толькі што адбудаваны пасля крыжацкіх разбурэння замак у Мерачы, куды, як піша Адам Кіркор, «прыезджалі Вітаўт, Ягайла і іх нашчадкі на паляванне і для адпачынку»<sup>8</sup>. Там і адбылося знаёмства фламандскага рыцара са славутым ліцвінскім уладаром, а таксама з яго сям'ёй. Так атрымалася, што якраз у гэтых час апрача вялікага князя і вялікай княгіні літоўскіх — Вітаўта і Анны ў наднёманскім замку гасціла і вялікая княгіня маскоўская Соф'я Вітаўтаўна (дачка Вітаўта ад першай жонкі Марыі з князёў Лукомскіх і жонка маскоўскага гаспадара Васілія I) са сваёй дачкою Аннай. Дарэчы, нельга не згадзіцца з Паўлам Урбанам у тым, што, улічваючы паходжанне ўсіх вышэйназваных княжацкіх асобаў, апрача лаціны, на якой размаўлялі яны з госцем, асабіста ці праз талмача, пры сустрэчах і ў Вільні, і ў Мерачы фламандзец «мог пачуць толькі славянскую або старабеларускую мову».

Асабістое знаёмства Жыльбера дэ Ланаа з вялікім князем Вітаўтам, відаць, паслужыла адным з важкіх аргументаў на карысць даручэння менаўіта яму адказнай дыпламатычнай місіі, якая і сталася нагодай для яго другога падарожжа па землях ВКЛ у 1421 г. Гэтым разам дэ Ланаа з'явіўся тут у якасці пасла Генрыха V, караля Англіі і, адначасова, рэгента Францыі — афіцыйнага нашчадка пераможанага англічанамі французскага караля Карла VI. Фламандзец быў накіраваны да гаспадароў Польшчы і Літвы, Ягайлы і Вітаўта, і да візантыйскага імператара Мануіла II, каб падрыхтаваць глебу для стварэння кааліцыі хрысціянскіх дзяржаў на чале з Англіяй для крыжовай выправы супраць туркаў-асманаў. Цяпер яго шлях ляжаў на поўдзень, праз Падолле, дзе ў Камянцы ён зноў сустрэўся з Вітаўтам. Другая іх сустрэча адбывалася ўжо ў нашмат больш афіцыйнай абстаноўцы, чым першая. Жыльбер дэ Ланаа прысутнічаў пры прыняціі вялікім князем літоўскім пскоўскага і наўгародскага пасольстваў, прычым характар гэтага прыняцця не пакідаў сумнення ў васальна-сюзерэнным характары ўзаема-адносін паміж Вялікім Княствам і Пскоўскай і Наўгародскай дзяржавамі. Пасля перамоваў у Камянцы, атрымаўшы ад Вітаўта каштоўныя падарункі, ахоўныя лісты, граматы да яшчэ аднаго Вітаўтавага васала, татарскага хана, а таксама праваднікоў і ахову, дэ Ланаа выправіўся ў Крым, каб далей працягнуць свой шлях да Канстанцінопала.

<sup>8</sup> Кіркор А. Городскія поселенія в Літве // Жывописная Россия: Литовское и Белорусское Полесье: Репринт. воспроизведение изд. 1882 г. Мінск, 1993. С. 168.

У нататках пра ўказанае падарожжа звесткі побытавага і этнографічнага харктару ў асноўным датычнага тэрыторыі сённяшній Украіны. Што да інфармацыі больш агульнага плана, то пэўную цікавасць выклікаюць крытычныя заўвагі шчырага рыцара-католіка на адрас Вітаўта за яго сувязь з гусітамі, парушэнне пятніцавага посту і г. д. Адначасна ВКЛ паўстае ў гэтых запісах як магутная і ўплывовая дзяржава, што трymае ў сваім падпарадкаванні ўсю вялізную ўсходнеўрапейскую прастору, ад Ноўгарада да Крыма. Дарэчы, менавіта ўплывовасці Вітаўтавай дзяржавы Жыльбер дэ Ланаа мусіў быць уздзичны за цудоўнае выратаванне каля Кафы, калі на яго пасольства напалі белаардынцы. Як пісаў сам фланандзе, «на шчасце, у гэты дзень я і людзі мае насілі на сабе шаломы і знакі службы Вітаўта, а татары, якія знаходзіліся ў засадзе, былі з людзей старога імператара Солкацкага (Едыгея, эміра Белай Арды. — I. L.), што памёр, а раней быў у вялікім сябровстве з Вітаўтам, і так яны мяне адпусцлі»<sup>9</sup>.

Што да асноўнай місіі дэ Ланаа, то яна скончылася безвынікова, бо недавер Візантыі да заходненеўрапейскіх крыжакоў аказаўся мацней за страх перад асманамі, і на схіле жыцця (памёр у 1462 г.) фланандскому рыцару яшчэ давялося дазнацца пра падзенне Канстанцінопаля. Разам з тым, менавіта гэтая місія, па трапнай заўвазе А. Белага, «падвяла рысу пад доўгім перыядам насцярожана-варожага стаўлення да ВКЛ як да дзяржавы «язычнікаў» і садзейнічала распластыданню ведаў аб ёй у Заходній Еўропе»<sup>10</sup>. Такім чынам, можна лічыць, што першыя сур'ёзныя контакты паміж продкамі сучасных беларусаў у пачатку XV ст. атрымаліся ўзаємаплённымі — мемуарна-падарожная літаратура Фландрый ўзбагацілася цікавымі нататкамі пра экзатычны сўрапейскі Усход, а Вялікае Княства Літоўскае атрымала нашмат больш прывабны вобраз у вачах Захаду.

---

<sup>9</sup> Путешествия и посольства господина Гилльбера де Ланнуа... С. 442.

<sup>10</sup> Белы А. Ланаа. С. 332.

**Владимир Трацевский (Минск)**

**БЕЛЬГИЙСКИЕ ИСТОКИ  
НЕКОТОРЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ АСПЕКТОВ  
АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 1557 г.**

**В**XVI – первой половине XVII в. в Беларуси происходило формирование земельной собственности феодалов, расширение сословных прав. Крупными землевладельцами тогда стала небольшая часть феодалов-бояр (с XIV в. — паны), остальные феодалы владели меньшими или совсем мелкими имениями. За владение землей они несли военную службу у великого князя или крупных феодалов. Со временем эту часть населения стали называть земянами, или шляхтой. Главным же собственником был великий князь. К концу XVI в. королевские владения значительно сократились, остались лишь столовые экономии. Остальные же перешли в ведение сейма. Крупными землями владела церковь.

Землевладельцы создавали для себя хозяйства, которые вначале назывались дворами, а затем фольварками (польск. folwark от нем. Vorwerk — хутор). Образцовыми являлись церковные фольварки. Быстрое распространение фольварков началось с конца XV в. в связи с ростом спроса на зерно и другие сельскохозяйственные продукты как внутри страны, так и за границей. В середине XVI в. шляхта добилась беспошлинного вывоза и ввоза товаров, что способствовало бурному развитию фольварочного хозяйства. В основном фольварки создавались в бассейнах рек Немана, Буга, Нарева и Западной Двины, по которым осуществлялась связь с портами Балтики — Гданьском, Кенигсбергом, Ригой. Для повышения денежных доходов феодалы вынуждены были вносить существенные изменения в организацию сельского хозяйства. Однако существовала чересполосица, отсутствие точного учета земельных наделов, неопределенность границ деревень и отдельных дворов препятствовали переходу к более прогрессивным методам организации сельского хозяйства, созданию фольварков, установлению повинностей.

Четкие планировочные решения уличных деревень и земельных наделов привлекли внимание крупных феодалов. Особую

активность проявляла королева Бона Сфорца (итальянка по происхождению) — мать великого князя и короля Сигизмунда II Августа, способствовавшая крестьянской колонизации неосвоенных земель, усилиению королевской власти путем укрепления экономики. В Беларуси ей принадлежали крупные землевладения.

Первые попытки реорганизации хозяйственной системы были предприняты в 1552–1555 гг. в имениях королевы (Клецком и Пинском княжествах), хорошо знакомой с прогрессивными европейскими системами ведения сельского хозяйства. Кроме того, в Польше регулярная планировка поселений была уже известна с XIII в. Ее развитие связано с деятельностью ордена августинцев, переселившихся из Бельгии. Управляющий имениями королевы Боны П. Фальчевский разработал аграрную реформу — «Уставу на волоки», которая и была проведена в 1557 г., сначала только в королевских владениях на западе Беларуси, в Литве и Восточной Польше. Главный надзор за проведением реформы осуществлял виленский воевода Николай Радзивилл Черный. Реформа сыграла решающую роль в ломке планировочных традиций, дальнейшем развитии сети дорог, в изменении объемно-планировочной структуры поселений и ландшафта Беларуси.

С целью увеличения рентабельности фольварков и крестьянских хозяйств было осуществлено преобразование хозяйственной системы королевских экономий. Реформа предписывала организацию фольварочного хозяйства на новых началах. Не принимая во внимание существующие поселения, всю землю разбивали на отдельные участки. Лучшие из них отошли под создаваемые фольварки. Остальные предназначались для новых деревень. Старые деревни ликвидировались или перестраивались.

Фольварк представлял собой часть феодального владения, где самостоятельно велось господское хозяйство. Состоял он из земельного участка и двора. Двор — комплекс жилых и хозяйственных построек, обычно располагавшихся по периметру прямоугольного участка. В Гродненской губернии в 1780 г. фольварки имели, как правило, всего по четыре постройки. И только фольварки предместий Гродно и Крынок имели господские дома. Вначале фольварки были небольшими. Их наделы составляли 3–7 волок (60–150 га), с середины же XVIII в. — в среднем 250 га. На один фольварк приходилось 5–7 деревень. Фольварочная система была ликвидирована после 1861 г., но как тип поселения фольварк просуществовал до 1930 г.

Одновременно с устройством фольварочного хозяйства создавались деревни нового типа. Реформа установила подворное землепользование вместо общинного. Каждый двор получил по волоке земли (21,37 га), которая была оценена. Были назначены оброк или барщина. Земельные массивы, отводимые для деревень, стремились нарезать прямоугольной формы, что не всегда удавалось. Делились они на три равных поля, на каждом из которых крестьянский двор получал полосу земли.



Сябры Таварыства «Беларусь – Бельгія» каля будынка Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі. 2001 г.

Согласно реформе, деревни должны были располагаться на среднем поле. В то же время артикулом XXIX «Уставы на волоки» допускалось не придерживаться четкой схемы полей в случае сложных местных условий. Деревни застраивались только в одну улицу. Усадьбы располагались на полосах земли, предназначенных для каждого крестьянского двора. Ревизорами указывалось место застройки по фронту и ориентация жилищ торцами в сторону улицы. Определялись и размеры усадебных участков. В пределах усадебных участков крестьяне имели право по своему усмотрению группировать хозяйствственные постройки. Здесь, несомненно, сказалось влияние народных архитектурно-строительных традиций.

Изучение большого количества карт и планов деревень XVIII–XIX вв., а также натурные обследования позволили установить шесть вариантов размещения построек в регулярных деревнях уставного типа:

1. Дома одной стороны улицы размещаются напротив домов другой стороны — в Пружанской, Мелетичской и Кобринской частновладельческих экономиях.
2. Дома располагаются вразбежку — в Крынской и Озерской экономиях.
3. Усадьбы располагаются только по одну сторону улицы, хозяйственные постройки — за жилым домом (односторонняя застройка).
4. Жилые дома — по одну сторону улицы, а хозяйственные постройки — напротив, по другую.
5. Жилые дома строятся по одну сторону улицы, а хозяйственные постройки — по другую (в шахматном порядке). В результате на каждой стороне улицы жилые дома чередуются с чужими хозяйственными дворами.

6. Жилые дома и хозяйствственные постройки каждого двора располагаются в шахматном порядке, но только по одной из сторон улицы. В данном случае усадьбы на ее каждой стороне чередуются с чужими свободными полосами земли.

Для однородных по своей структуре деревень уличная планировка оказалась наиболее целесообразной. Здесь полнее проявилось стремление к простоте и экономичности. Наличие шести архитектурно-планировочных вариантов застройки новых деревень свидетельствует о том, что, помимо основной цели — увеличения доходов короля и феодалов, «Устава на волоки» предусматривала создание архитектурно организованного пространства с использованием средств профессиональной архитектуры — регулярности, симметрии, ритма. Причем в первую очередь учитывалось перспективное восприятие изнутри поселения. Впервые архитектурно организованное пространство противопоставлялось окружающей среде. И здесь был использован западноевропейский, в том числе и бельгийский, опыт, перенесенный на славянские земли августинцами (кстати, они имели монастыри и в Беларуси, например, в Михалишках).

Стремление максимально обезопасить смежные дома в противопожарном отношении обусловило необходимость размещения застройки вдоль улицы в шахматном порядке. Такие деревни, кроме того, становились более выразительными. Но особенно выгодно отличались те из них, в которых постройки располагались под углом к улице. С введением регулярной планировки началось развитие новых традиций.

Распространение регулярной планировки поселений в XV–XVI вв. было обусловлено всем ходом развития хозяйственной системы края. Реформация явилась фактором, ускорившим процесс перестройки подавляющего большинства деревень.

Экономическая реформа 1557 г. была весьма ярким явлением в истории белорусского народа. Ее отдельные аспекты не утратили своей значимости и сегодня.

## Зінаіда Дудзюк (Брэст, Беларусь)

### НА СКРЫЖАВАННІ ГІСТАРЫЧНЫХ ШЛЯХОЎ

**M**інулае не знікае. Яно працягвае жыць у гістарычных дакументах, у памяці людзей, творча пераўласбляеца і ўваходзіць у сённяшні дзень. Нават самы далёкі ад гісторыі ці маастацтва чалавек з цікавасцю чытае і слухае пра мінуўшчыну, таму што яна стваралася нашымі продкамі, а значыць, датычыцца і кожнага з нас. Падзеі мінулай гісторыі беларусаў і бельгійцаў дзіўным чынам пераклікаюцца, часам нават даты супадаюць. Напрыклад, у 1795 г. Вялікае Княства Літоўскае, куды ўваходзіла і Беларусь, было далучана да Расіі, а Бельгія ў гэты ж самы год — да Французскай Рэспублікі. У 1830 г. у Бельгіі ўспыхнула паўстанне, якое прынесла незалежнасць краіне. У гэты час адбылося паўстанне і ў Беларусі, але вынік яго быў процілеглы. Падзеі 1812 г. таксама глыбока закранулі лёсы беларускага і бельгійскага народаў. Але адметныя яны тым, што ў іх непасрэдна скрыжаваліся гістарычныя шляхі гэтых народаў.

На той час грамадства былога Вялікага Княства Літоўскага раздзялілася: частка шляхты паступіла на службу да расійскага цара, другая не жадала прымець новы рэжым, прагнула вызвалення і ўскладала вялікі надзеі на Напалеона, менавіта ў яго войска ўцякала шляхецкая моладзь. У прыватнасці, пра гэта пісаў у сваіх мемуарах наш зямляк Фадзей Булгарын. Пра падзеі таго часу яскрава апавядaea і камедыя Яна Ходзькі «Вызваленая Літва, або Пераход цераз Нёман».

У паўмільённым войску Напалеона ў 1812 г. было 300 000 французаў (паколькі ў той час Бельгія ўваходзіла ў склад Францыі, дык бельгійцы таксама лічыліся французамі), 136 000 немцаў, 90 000 ліцвінаў і палякаў, 40 000 аўстрыйцаў, 32 000 італьянцаў і ілірыйцаў, 9000 швейцарцаў, 5000 іспанцаў і партугальцаў.

Расія, у сваю чаргу, набірала з насельніцтва былога Вялікага Княства Літоўскага рэкрутаў і афіцэраў. Такім чынам, у 1812 г. ліцвіны ваявалі і на баку французскага войска, і на баку расійскага, гэта азначае, што яны маглі быць у ваенных дзеяннях адначасова як паплечнікамі бельгійцаў, так і праціўнікамі.

Падзеям 1812 г. прысвечаны мой раман «Архірэевы скарбы». Часам у мяне пытаюцца, што можна напісаць на гэтую тэму, калі ўжо існуе «Вайна і мір»? Даводзіца тлумачыць, што Леў Талстой пісаў пра расіян, а я — пра беларусаў. «Народ памірае, калі не ведае сваёй гісторыі», — слушна адзначаў класік бельгійскай літаратуры Шарль дэ Кастэр. Падзеі мінулага часу павінна асэнсоўваць кожнае пакаленне, гэта неабходна для таго, каб праўльна вызначыць наступны шлях дзяржавы. На жаль, нярэдка сустракаюцца палітычныя дзеячы, якія прэтэндуюць на ролю пачынальнікаў гісторыі таго ці іншага народа. Шарль дэ Кастэр асабліва папярэджваў пра існаванне і такіх палітыкаў, якія пад маскай непадкупнасці і любові да чалавечства ў зручны момант «возьмуть і прыдушаць чалавека або нацыю», а спосабаў для такого дзеяння існуе шмат.

Самае страшнае зло на зямлі — вайна. Яна падмяняе паняцці, скасоўвае ўсе гуманныя законы, абвяшчае героямі забойцаў і грабежнікаў, абясціньяе чалавечыя жыцці і духоўныя скарбы. Яна нясе з сабой страшныя эпідэміі, якія вынішчаюць людзей больш, чым самыя кровапралітныя бітвы. Вайна забівае не толькі жывых, але і тых, хто мог бы нарадзіцца, але ўжо ніколі не народзіцца.

У рамане я апавядаю пра прыход вайны 1812 г. на нашу зямлю, імклівы і пакутны рух яе на Маскву, а пасля — вяртанне назад з жудаснымі ахварамі. Самой мне, зразумела, не даводзілася бачыць вайну, пры напісанні твора я карысталася гістарычнымі фактамі, дакументамі, мемуарнай літаратурай і згадкамі відавочцаў: французаў, бельгійцаў, паліакаў, рускіх і людзей іншых нацыянальнасцяў. Але пішу я не столькі пра ваенныя баталіі, колькі пра душу чалавека на вайне, пра той жах і пакуты, якія яна перажывае, калі бачыць чужую смерць і прадчувае сваю.

Апавядаю я не толькі пра ліцвінаў, але і пра французскіх жаўнераў, сярод якіх былі бельгійцы, што воліяў лёсу вымушаны былі паміраць на нашай зямлі або ратавацца ў сялянскіх хатах ад голаду і холаду. Зразумела, што пераказваць раман — справа няўдзячная, яго трэба чытаць.

Напэўна, мне давядзеца ў творчасці яшчэ і яшчэ звяртатца да тэмы вайны, бо занадта часта даводзіца бачыць вайсковыя парады і ваенныя дзеянні па тэлебачанні, чуць, як палітыкі і камерсанты апавядаюць пра вялікія даходы ад гандлю зброяй. Людзі не задумваюцца, што тая зброя, якую яны прадалі сёння, заўтра можа павярнуцца супраць іх жа.

У мяне ёсьць адна вялікая мара. Я хачу, каб адночы наступіў такі дзень, калі ўсе народы свету дамовяцца і распусцяць свае войскі, у выніку чаго на зямлі не застанецца ніводнага генерала і салдата, а вялізныя сродкі, якія траціліся на зброю і войска, пойдуть на развіццё адукцыі, літаратуры і мастацтва, на забеспічэнне годнага жыцця людзей.

**Галина Малыхина (Минск)**

## **ИЛЬЯ ПРИГОЖИН — СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ В БЕЛОРУССКО-БЕЛЬГИЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ**

Для того чтобы понять идущие в современной науке процессы, необходимо принять во внимание, что наука — культурный феномен, складывающийся в определенном культурном контексте.

*(И. Пригожин. Философия нестабильности)*

**В** Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 18–19 ноября 1998 г. прошли XVI Международные чтения, посвященные творчеству Ильи Пригожина и его вкладу в развитие науки, философии и культуры. Идея организации ежегодных чтений, посвященных научной деятельности выдающихся преобразователей естествознания, принадлежит кафедре философии БГУИР, а ее бессменными руководителями являются доктор философских наук профессор Ю. Харин (председатель) и кандидат философских наук доцент И. Габрусь (ученый секретарь). И. Пригожин знал о предстоящих чтениях и собирался принять в них личное участие, однако по состоянию здоровья не смог этого сделать. Тем не менее, основатель брюссельской школы командировал в Минск одного из сотрудников возглавляемого им Международного института физической химии. К немалому, но приятному удивлению участников форума им оказался коренной петербуржец А. Карпов, работающий в Брюсселе под руководством И. Пригожина. А. Карпов передал письменное приветствие нобелевского лауреата ректору БГУИР В. Ильину и всем участникам чтений, а также выступил с программным докладом, содержащим результаты по основным направлениям современных научных исследований И. Пригожина (вторая страница приветствия репродуцируется на с. 61).

Один из самых выдающихся ученых современности Илья Пригожин родился 25 января 1917 г. в Москве. Его отец, Роман Пригожин, — уроженец Могилевской губернии, выпускник химического отделения Московского высшего технического

училища. В 1921 г. семья эмигрировала на Запад. Творческая жизнь ровесника революции, но уже бельгийского подданного И. Пригожина связана с Бельгией, а многогранные результаты его таланта принадлежат всему человечеству. С 1959 г. И. Пригожин — директор Международного института физики и химии, с 1967 г. — директор Пригожинского центра исследований статистической механики, термодинамики и сложных систем в Техасском университете (США), с 1977 г. — нобелевский лауреат по химии («за вклад в теорию неравновесной термодинамики, в особенности в теорию диссипативных структур, и за ее применения в химии и биологии»).

Перу Пригожина принадлежит 12 монографий. К счастью, все они переведены на русский язык и их названия говорят сами за себя: «От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках», «Исследование сложности», «Порядок из хаоса. Новый диалог с природой» (совместно с И. Стенгерс), «Время, хаос, квант», «Конец определенности: время, хаос и новые законы природы» и др.

С именем Пригожина в современной науке и философии ассоциируется весь набор «синергетических» понятий: нелинейность, нестабильность, энтропия, самоорганизация, бифуркация, динамический хаос, диосипативные структуры, брюсселятор, флуктуация и др. Простой перечень полученных Пригожиным результатов занял бы не одну страницу и был бы написан представителями разных научных «конфессий». Однако все эти результаты подчинены основной идеи И. Пригожина, которая символически выражена им на обложке его книги «Конец определенности» — летящая стрела подрезает плодоножку яблока. Падающее яблоко — образ ньютоновской картины мира, тяготеющей к законченности, определенности и жесткой обусловленности. Летящая стрела — символ творческой свободы и критического мышления, преемственности в науке, смены мировидения и конца определенности и завершенности ньютоновской модели мира.

Квантово-релятивистская физика уже показала, что микромир и мир околосветовых скоростей устроен иначе, чем это описано в классической физике. Открытие И. Пригожиным динамического хаоса и самоорганизации в диссипативных системах было третьей «золотой» медалью, завоеванной физикой в XX веке и изменившей окончательно теоретическую модель мира. Осознание ограниченности традиционного взгляда на науку как беспроигрышного варианта контроля человеком природы заставило ученых «покинуть» уютный (т. е. предсказуемый) мир классической науки и, сменив, подобно декорациям на сцене, старые взгляды на новый тип мышления, переместиться в мир нестабильности, в мир самоорганизующихся и саморазвивающихся систем (природной, биологической, социальной).

Каковы последствия этих «перемещений»? С одной стороны, налицо очередная научная революция, ощущение интеллектуального счастья от исторической причастности к открытиям мирового масштаба, ощущение мощного «заряда» к переосмыслению всего знания под углом зрения



Лаўрэат Нобелеўскай прэміі, замежны  
акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук  
Беларусі Ілья Прыгожын

синергетики. С другой стороны, вполне понятное волнение в начале нового пути, призванного по-новому раскрыть единство и взаимосвязь трех миров: природы, общества и человека.

В итоге рождается очередная историческая надежда: найти новую форму диалога человека с природой и реализовать гуманистический потенциал, заложенный в трудах великого гуманиста, чьи предки жили в Беларуси, — Ильи Пригожина.

Старонка прывітання  
І. Прыгожына

Брестскі 16 ліпеня 1998

Ректору Беларускага госткага інстытута  
з агульназначэнім фізікі і хіміі імя М.І. Танка

Ілья

Мінск

Рэспубліка Беларусь

Уважаемый Ректор,

Сожалею, что не смогу присесть за Ваши конференции, организованные в Минске 18-19 ноября 1998 г.

Я рад, что мой сотрудник д-р Евгений Корин сможет участвовать в конференции. У него есть промахи относительно того, что он говорит по-русски и сможет общаться с участниками конференции.

Несколько мне попытается коротко подтолкнуть смысл моей работы и то, что я ожидам от конференции. Мне всегда интересовало прошлое и будущее. Я посвятил свою книгу «Катализ» двум холмистым горам Сибири — «The End of Science», где включил главу о будущем, как развивался мой интерес в физике и включил проблемы времени и потому я не был удовлетворен традиционной формулой первых законов химии, которая несет от обобщениями генеральную и локальную природу.

Моя работа состоит из двух частей. Первая, посвящена переходным состояниям, далеким от равновесия. Исследование разлагается на оставшихся открытых новых пространственно-временных структурах в состояниях, далеких от равновесного. Я называю их «диссипативными структурами». Эти идеи сейчас покидают традиционные и применяются во многих областях.

Это привело меня к второй части работы. Как яспонтирую свою временную и фокусированную физику на макроуровне, будь то химическое или химико-биологическое. Опытный реальный, который будет приложен к различным аспектам, состоят в том, что все

**Светлана Воробьёва, Анатолий Легчилин (Минск)**

**РЕЦЕПЦИЯ ПРОБЛЕМ АРГУМЕНТАТИВНОЙ  
РИТОРИКИ Х. ПЕРЕЛЬМАНА В УЧЕБНЫХ КУРСАХ  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА**

**В** Белорусском государственном университете происходят кардинальные трансформации в организации учебного процесса. Они касаются не только реорганизации учебного процесса, но и пересмотра его содержания. Следует признать, что в условиях тотальных изменений в социуме, усложнении процессов коммуникации изменяются требования, предъявляемые к молодым специалистам, которые «вооружены» знаниями теории, но не всегда готовы к напряжённой деятельности в различных ситуациях (экономических, правовых, социально-психологических и др.), которые иногда отождествляют наличие диплома с «индульгенцией» от постоянной тренировки интеллектуальных функций.

В курсах «Логика», «Логика и коммуникация», «Логика и риторика», «Риторика», «Философия» и др. кардинально переосмысливается предметно-содержательный аспект и подвергаются ревизии стратегии их преподавания. Следует признать, что прежние программы данных гуманитарных дисциплин значительно отстали от реальных процессов, происходящих в науке, от реальной жизни в целом. Успехи формальной логики первых четырёх десятилетий XX столетия (построение формально-логических исчислений, попытка разрешить логическими методами парадоксы теории множеств, программа редукции математики к логическому анализу и её «фиаско» в образе ограничительных теорем Гёделя и Тарского) означали лишь одно — проблемы экстенсиональной бессодержательной логики решены. Синтаксика и семантика логического семиозиса нашли своё отражение в учебных процессах. Но с начала 50-х годов был содержательно тематизирован третий аспект логического семиозиса — прагматика. Логические схемы были дополнены риторическими фигурами и обрели модус коммуникативной реальности. Осознавая неразрывную связь между логикой и риторикой,

можно программировать поиск эффективных средств осуществления межличностной коммуникации, конструирования персузивного дискурса с целью адекватного понимания и убеждения реципиента информации.

Реальную задачу — освободить теорию аргументации от опеки синтаксико-семантической формальной логики и осмыслить отношения между логикой и риторикой — впервые сформулировал и разрешил бельгийский философ и логик Х. Перельман (1912–1984). Он родился в Варшаве, но после Первой мировой войны его семья переехала в Бельгию и обосновалась в Брюсселе. В 1935 г. Перельман окончил Свободный университет в Брюсселе. После Второй мировой войны он стал профессором логики, этики и метафизики этого университета. На формирование мировоззрения Перельмана большое влияние оказал бельгийский социолог Е. Дюпреель (1897–1967), включивший в категориальный аппарат социологии понятие ценности как феномена, объединяющего определённые слои общества. Ученицей Дюпрееля была Л. Ольбрехт-Тытека. С 1947 г. Перельман вместе с ней начал исследования в области риторики, неформальной логики и аргументации. Он основал и возглавлял Брюссельскую школу «новой риторики» (неориторики), сложившуюся в 50-е гг. XX ст. Труды Перельмана «Философия и риторика» (1952), «Новая риторика: Трактат по аргументации» (1958), созданные в соавторстве с Л. Ольбрехт-Тытекой, ознаменовали начало риторического Ренессанса во второй половине XX ст., ставшее истоком нового периода в развитии риторики и базисом нового направления в неориторике — аргументативной риторики. Книга «Новая риторика: Трактат по аргументации» обострила интерес к теории аргументации, инициировала перемещение логической проблематики в коммуникативный контекст. Преобразующая сила идей Перельмана в области философских основ риторики во многом предопределила существенные изменения в области философии коммуникации, логики и непосредственно самой риторики. Продолжением наметившейся тенденции стал XIII Международный философский конгресс в Мехико в 1963 г., в рамках которого Парижский Институт философии организовал симпозиум по проблемам философской аргументации с участием Перельмана.

Перельманом разработана принципиально новая методология решения многих логических проблем и в первую очередь проблема неформальной аргументации, которая осталась за рамками европейской логики аристотелевского типа, но некоторые элементы которой в качестве фигур логического мышления присутствовали в восточной логике, например, в буддийской. Речь идёт о таких формах обоснования, как пример, иллюстрация, образец и др.

Постмодернистские мотивы философского проекта Перельмана предопределили тотальную ревизию методологического базиса риторики как теории коммуникативного воздействия. В контексте коммуникативного поворота от философии субъективности к философии интерсубъективности,

от философии долингвистического сознания (*cogito*) к философии языка не мог не обостриться интерес к риторике — единственному разделу знания, который постоянно был обеспокоен проблемой передачи информации от одной субъективности к другой. В качестве одной из производных данного процесса можно рассматривать атрибуты постмодернистского мышления, релевантные новым риторическим концепциям, — иррационализм, метаформа вместо формальной логики, игра вместо науки, риторика вместо классической (двузначной) логической аргументации.

Гносеологический релятивизм деконструктивистов инспирировал поиск Перельманом «риторической формы» аргументации, имманентной языку как инструменту коммуникативных технологий в персузивных, т. е. воздействующих на аудиторию, контекстах. Полифония классической рациональности и истины заменена в ней интенцией дискурсных практик и доксы (мнения). Ксенофановский тезис о том, что истина и мнение не одно и то же, позволил не только провести дистинкции между ними, но и надолго элиминировать последнее из когнитивной сферы. Постулат Аристотеля о доступности человеческому разуму истины и о доказательстве как единственно приемлемой форме её обоснования стал методологическим принципом классической философии и её базиса — классической логики. Дедуктивные силлогистические умозаключения рассматривались в качестве адекватных логических способов доказательства, обеспечивающих тотализирующую активность разума. Вся логическая аргументация была редуцирована к данной проблематике. Перельман в духе критического переосмыслиния классической методологии трансцендирует когитальное сознание и акцентирует проблему неформальной аргументации как элемента интерсубъективности, диалогического дискурсного поля с участием «других».

Актуализируя проблему общения через призму риторической модели коммуникации, Перельман тематизировал две значимые для философии XX столетия проблемы — проблему времени и проблему языка. Классическая философия и классическая логика стремились освободиться от времени и языка как источников изменений, множественности интерпретаций, как помех для однозначности, ясности, чёткости, детерминирующих идеал абсолютного знания, представления о котором окончательно оформились в рамках модернистского проекта (Декарт, Кант и др.). Стремление классической логики к формализации языка как единственному способу утвердить свой предмет означало освобождение от «живого» языка общения с его двусмысленностью, традициями и постоянной эволюцией. Перельман рассматривает аргументацию как элемент риторической коммуникации в темпоральном модусе. В его концепции вневременные истины с атрибутами конечности и нереверсивности (необратимости) уступили место аргументации с релевантной ей темпоральностью. Классическое доказательство и его гносеологическая трансцендентальность «ускользали от



Марыс Масанж дэ Каломб (у цэнтры) у час гуманітарнай перадачы лекаў шпіталю інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны (Бараўляны, 2001)

времени» посредством изоляции от любого контекста, что достигалось либо искусственной формализацией (как в формальной логике), либо тотальным охватом всего мира, т. е. божественной мистификацией: «Бог видит вечность, а человек видит то, что видит Бог», и тем самым блокировали любые дискурсные трансформации. «Время, — указывает Перельман, — изменяет условия рассуждения: оно инспирирует иерархизацию понятий, их перестройку для адаптации к конкретной ситуации»<sup>1</sup>, допускает эффект временного согласия в коммуникации, проявления настойчивости со стороны коммуникантов, информационные повторения, изменение контекста, регламент, «кредит» внимания и доверия реципиента и т. д., не релевантные доказательству.

Конечность (окончательность) и неопровергимость результата доказательства в аргументативной риторике Перельмана заменены бесконечностью и опровергимостью, означающими возможность в будущем поиска и выбора лучшего решения. Автор решения представляет собой исполнителя в рамках ролевой картины мира, субъекта выбора в рамках императивной картины мира и субъекта частной инициативы в рамках окказиональной картины мира.

Перельман игнорировал трансцендентальность непротиворечивого сознания с его вневременной интенцией к истине, открыв сферу трансцендентного, «иного» как «громадного поля рассуждений, связанных

<sup>1</sup> Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. De la temporalité comme caractér de l'argumentation // Rhétoriques. Bruxelles, 1989. P. 437–466.

с противоречивостью, критицизмом и обоснованием любого типа», или как дискурса диалектики. Ментальные фигуры трансцендентального сознания составляют структуры аналитических рассуждений. Они были узурпированы научными приоритетами формальной логики. Диалектические рассуждения апеллируют к аргументам, диапазон оценок которых лежит вне шкалы «истина–ложь». Они могут быть сильными или слабыми, релевантными или нерелевантными, реферирующими к эксплицитному или имплицитному смыслу и т. д. Диалектические рассуждения рассматривались в классической риторике, но отсутствие необходимого методологического базиса и средств анализа не позволяли в необходимой мере реализовать программу их исследования. Перельман, разграничивая сферы формальной логики и риторики, указывает дистинкцию между ними: дискурсный фон риторики, аргументация вместо доказательства в качестве процедуры обоснования, оценка вместо истины, релятивизм убеждения вместо его абсолютности. Преодолевая «дилетантизм» классической риторики, он включил в философию риторики базисные элементы феноменологического восприятия мира: интенциональность как направленность сознания на объекты действительного или возможных миров (и, соответственно, интенциональные состояния мнения, желания, веры, надежды и др.), интенциональность как отнесённость интенциональных состояний к определённым фрагментам концептуальной системы носителя интенциональных состояний и индексальность как зависимость содержания интерпретации от определённой концептуальной системы. Это позволило Перельману тематизировать риторическую коммуникацию как персуазивную форму общения, основанную на взаимосвязи информационного воздействия, аргументации и компетенции её участников. Несмотря на то, что структуры убеждений как производные аргументационных фигур носят эгоцентрический характер, они формируются в результате конструктивного взаимодействия с внешней информационной средой. Следовательно, состав, характер и способ организации аргументации детерминируются принципами коммуникативного сотрудничества, его конфигурациями, контекстами и конситуциями.

В теории аргументации Перельмана как новом, неклассическом, неформальном направлении в области теоретических основ интерактивного мышления и коммуникации указано на различие между доказательством как строгой формально-логической процедурой и обоснованием как риторическим приёмом убеждения, а также сформулированы основания современной теории аргументации. Положив в основу теории аргументации идею о необходимости разработки логики гуманитарного знания, Перельман провозгласил основной целью аргументации присоединение аудитории к положениям оратора посредством убеждения. Он исследовал проблемы аргументации в юриспруденции, философии, политике и журналистике. В первую очередь, Перельмана интересовал вопрос об использовании

ценностно-оценочных суждений (мнений) (*le jugement de valeur*) в решении ряда юридических проблем, а также их функционирование в структуре «эйдоса–логоса–этоса» аксиологического и/или агонального (политического, судебного, публицистического, рекламного) дискурсов. Идеал непротиворечивости в обосновании нестрогих (недвусмысленных) конструкций заменяется процедурой «оценивать» (*«mettre en valeur»*), позволяющей извлечь какую-либо пользу из оценки.

Концепция Перельмана основывается на убеждении, что риторика в современных условиях не должна строиться на её противопоставлении философии и подчинении формальной логике, так как предмет риторики необходимо соотносить с мнением (Аристотель относит его к сфере правдоподобного знания), а не с истиной<sup>2</sup>. Ценность, как и истина, является не свойством, а отношением между действительностью и выражющей её мыслью. Истинностный и ценностный подходы к внекогитальной сфере не тождественны друг другу, но и не являются взаимоисключающими. Замена интенции истины аристотелевской риторики интенцией мнения позволяет изменить характер предмета риторики и сместить акценты с гносеологического уровня поиска истины на проблемы аргументации.

Структурирование аргументативной риторики Перельмана позволяет выделить её ключевые понятия, принципы и проблемы: методологическое обоснование концепции; аргументация и её специфика; оратор и аудитория с определением их возможностей и объёмов компетенции; исходный базис (посылки) аргументации; выбор, критерий выбора и презентация аргумента; семиотика аргументации; риторическая техника аргументации. В рамках аргументативной риторики Перельман разработал концепцию риторической коммуникации. Интерпретация основных факторов риторической коммуникации и изложение её основных концептов трансцендируют обычные переформулировки классической риторики в терминах семиотики, теории коммуникации, современной лингвистики и т. п. Метафизическая интенция к тотальной унификации взглядов, не допускающая плюрализма мнений, интерпретирующая разум как «самодостаточную самоопределённость», заменяется принципом переосмысления как повторного обращения к собственным посылкам, их переоценку или опровержение в рамках знаковых комбинаций (уровень синтаксиса), в пределах трансцендентальной языковой комбинаторики (уровень семантики) и в границах ситуационной обусловленности (уровень прагматики).

Включение в предметное содержание учебных курсов основных теоретических новаций Перельмана позволяет преодолеть классический подход в науке. Традиционные понятия и концепты классической логики и классической философии неприменимы к дескрипции неклассических объектов и ситуаций. Логика «чистого разума», рациональности (модель

---

<sup>2</sup> Perelman Ch. Logic and Rhetoric // Modern Logic — a survey. [Bruxelles], 1980. P. 457–463.

бескомпромиссного *cogito*) дополняется «фигуральной», «метафорической» логикой, логикой «тропологических процессов», утверждается когнитивный статус оценочных суждений и т. д., универсальная аудитория как абстракция отдельных человеческих качеств (интеллект, интуиция, воля, толерантность, желание и т. д.) заменяется понятием частной (*particulier*) аудитории, на которую можно повлиять.

Рецепция идей Перельмана дополняет учебно-методическую программу по формированию потенциального оратора как «личности, использующей язык», «чувствительной» к «другому», способного повлиять на аудиторию, конституировать согласие с ней посредством присоединения к положениям оратора. Предметом согласия могут выступать презумпции (например, презумпция невиновности), ценности (например, справедливость), иерархии (например, превосходство справедливого над полезным), а также истины, факты. Тематизация согласия оратора и аудитории определяет характер высказываемого оратором общезвестного либо предположительного факта (сфера истины или презумпции), либо мнения, разделяемого аудиторией (сфера предпочтений, т. е. иерархия культурных, нравственных и др. ценностей) и в любой форме коммуникации предполагает наличие посылок, принятых и одобряемых большинством аудитории, что составляет когнитивный и аксиологический базис согласия. Возникновение проблемы полисемичности выражений требует уточнения их смысла, сопровождающегося имплицитным соотнесением замысла (цели) говорящего с оценкой слушающего для установления и последующего сохранения согласия, для обеспечения параллельности движения мысли говорящего и слушающего. Каждый прецедент согласия базируется на топосе («общем месте»). Топосы согласия представляют собой общие посылки (актуализируемые или подразумеваемые), имплицитно присущие обоснованию большей части предпочтений и выборов.

Содержательное переосмысление учебных дисциплин, осуществляющееся посредством рефлексии и рецепции аргументативной риторики Перельмана, позволяет перейти от демонстрации и некритического восприятия классической формальной логики и классической философии к действительному формированию критического мышления студентов и магистрантов. Интеллектуальный инструментарий, предложенный бельгийским учёным, направлен на образовательный (диагностика и развитие знаний в системе формирования познавательных интересов, интеллектуальных и побудительных умений будущего специалиста), профессиональный (определение возможностей, ответственности и результатов профессиональной активности), креативный (выявление степени мастерства и оценка социальной значимости инноваций в процессе творческой деятельности) и рефлексивный (самоосознание личности как развивающегося «я» и понимание партнёров по коммуникации) аспекты развития студентов, магистрантов и аспирантов.

**Галіна Каржанеўская (Мінск)**

## **МАЛЬТЫЙСКІ ОРДЭН І ЯГО БЕЛЬГІЙСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ**

**У** побытавай свядомасці Мальтыйскі ордэн звязваецца з нечым таемным і малавядомым, накшталт масонаў. Ён быў бы неймаверна далёкім ад тэмы нашага «круглага стала», калі б не бельгійскае яго аддзяленне, пра якое я скажу ніжэй і з прыезду якога ў Беларусь пачалося, па сутнасці, існаванне нашага грамадскага таварыства.

*Гаспітальеры* (або *іаніты*) — так называўся духоўна-ваенны ордэн, створаны ў Іерусаліме ў пачатку XII ст. пасля першага



Ганавы Пасол Суверэннага Мальтыйскага ордэна ў Беларусі барон Панжэр д'Опдорп (у цэнтры) у Беларускім таварыстве дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі перад дабрачыннай паездкай у Жалудок.

Трэцяя злева — княгіня Ізабела дзю Буа д'Эш Святаполк-Чацвярцінская (ураджэнка Жалудка, жыве ў Бру塞尔і), вядомая сваёй дабрачыннай дзеяйнасцю. На сустрэчы з імі прысутнічалі старшыня прайўлення Беларускага таварыства дружбы Арсен Ваніцкі (другі злева), паэтэса Галіна Каржанеўская (чацвёртая злева), намеснік старшыні прайўлення Беларускага таварыства дружбы Ніна Іванова (шостая злева), старшыня Таварыства «Беларусь – Бельгія» Тамара Антановіч (сёмая злева) і інш. 1998 г.

крыжовага паходу. Ордэн меў шэраг крэпасцяў у Сірый і Палесціне і іграў вялікую ролю ў абароне ад мусульман. Валодаў значнымі землямі на Усходзе і ў Заходній Еўропе, дзе ўсталёўваў ваенна-прыгонны рэжым для насельніцтва.

У 1291 г. ордэн быў выцеснены туркамі з Іерусаліма, але захапіў астравы Кіпр і Радос, дзе і замацаваўся. У 1530 г. атрымаў у падарунак ад рымскага імператара востраў Мальту (адсюль і сённяшняя назва), яго рыцары-крыжакі абаранялі Міжземнае мора ад турак.

У час Вялікай Французскай рэвалюцыі мальтийцы стацілі свой асяродак — Мальту. У адной крыніцы сказана, што востраў захапілі англічане, у другой — Напалеон. Так ці інакш, але гэтым скарыстаўся расійскі самадзяржаць Павел I. Ён прыгрэў рыцараў у Расіі ды заключыў з імі саюз супраць турак і французаў і, такім чынам, здзейсніў неверагоднае: злучыў праваслаўе з каталіцкім старадаўнім ордэнам. Ён зацвердзіў знак ордэна св. Іаана, а за 25 год службы расійскіх салдат узнагароджвалі медным Мальтийскім крыжам.

Пра ўсюдыіснасць і ўплывовасць гэтай арганізацыі сведчыць той факт, што камандорства ордэна гаспітальераў больш за два з паловай стагоддзі існавала ў Беларусі. Яго заснаваў з дазволу вялікага магістра мальтийцаў нясвіжскі князь Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка у сваім мястэчку Сталовічы над Шчарай, а пазнейміўся з ордэнам пад час падарожжа ў Італію. Першым камандорам Сталовіцкага камандорства стаў князь Жыгімонт Кароль Радзівіл, сын Сіроткі, а апошнім — Людвік Радзівіл.

У 1639 г. для рыцараў быў пабудаваны касцёл, а потым кляштар. Тут, згодна са статутам гаспітальераў, дзейнічаў шпіталь для бедных і нямоглых. Сталовіцкае камандорства праіснавала да 1868 г. Зара з галоўны асяродак ордэна знаходзіцца ў Рыме, лік філіялаў па ўсім свеце невядомы.

Бельгійскі філіял выйшаў на Беларусь дзякуючы сакратару яго, пані Чацвярцінскай. Яна паходзіць са старажытнага шляхетнага роду. Нарадзілася ў мястэчку Жалудок цяперашняга Шчучынскага раёна і яшчэ дзіцем пакінула родныя мясціны разам з бацькамі пасля прыходу чырвоных. Іх родавы палац, пакуль яго займала савецкая вайсковая часць, быў у прыимальным стане. У пачатку 90-х вайскоўцы з'ехалі, палац аказаўся на балансе аднаго рэжымнага прадпрыемства і, па сутнасці, быў разрабаваны. Мясцовы краязнаўца І. Глаз адшукаў каардынаты пані, грамадзянкі Бельгіі, цераз Інтэрпол, і мы, сябры Таварыства «Беларусь — Бельгія», сталі сведкамі драматычнай сцэны: немаладая пані, зблелая як палатно, аглядала пустую, з выбітымі вокнамі і ўздраным паркетам колісъ шыкоўную будыніну, дзе яна бегала дзіцем. Адно толькі слова сарвалася з вуснаў паважнай мальтийкі, калі яна пакідала абароджаную здзічэлую тэрыторыю з кінутым танкам пасярод двара: «Варвары».

Такім чынам, асабістая, не вельмі вясёлыя акалічнасці спрыялі таму, што краіна Беларусь трапіла ў поле зроку каталіцкага ордэна гаспітальераў.

Амбасадар бельгійскага аддзялення барон Панжер д'Опдорп у суправаджэнні сакратара філіяла і кавалера Марыса Масанжа дэ Каломба прыбыў да нас у 1997 г. і ўручыў даверчыя граматы прэзідэнту Беларусі.

Мальтыйскі ордэн неаднаразова прывозіў у нашу краіну гуманітарную дапамогу (у асноўным лекі), паспрыяў у будаўніцтве новай бальніцы ў Жалудку, а таксама пасябраваў з мінскім Домам дружбы і культурнай сувязі, бо пан барон быў заўважаны на нядыўнім святочным канцэрце ў гонар 70-годдзя гэтай грамадской арганізацыі.

Думаецца, такія контакты карысныя для абодвух бакоў. Мудрыя раяцы: калі ты адкрыўся, то трэба пашырацца.

**Алена Міхалюк (Мінск)**

## **ПРА ЗАКОНЫ, ЯКІЯ ПАДТРЫМЛІВАЮЦЬ І АБАРАНЯЮЦЬ БЕЛЬГІЙСКУЮ МОЛАДЗІ**

**З**акон аб абароне моладзі быў выдадзены ў 1965 г. Па свайму зместу ён узгадняўся з ёўрапейскім Дагаворам аб правах чалавека і Канвенцыяй аб правах дзіцяці, прынятай федэральным заканадаўствам Бельгіі. Гэты закон складаецца з аспектаў сацыяльнай і юрыдычнай дапамогі моладзі.

Сацыяльная дапамога ўключае ў сябе службу па прыёму і разглядзе заявак бацькоў і дзяцей. Падтрымку забяспечвае камітэт па спецыяльных клопатах аб моладзі.

Прадстаўнікі юрыдычнай дапамогі клапоцяцца пра ажыццяўленне мер, прадугледжаных судом па справах непаўналетніх.

Сацыяльны аспект дапамогі моладзі з'яўляецца цалкам абавязкам бельгійскага грамадства. Калі парабаць яго з юрыдычным аспектам, то ён больш складаны. Напрыклад, пад строгі кантроль павінны быць узяты:

- меры, якія вызначаюць адносіны бацькоў і дзяцей;
- дапамога ў выпадку, калі ўчыннак расцэнъваецца як злачынства;
- становішча агульной адукцыі.

Федэральнае заканадаўства Бельгіі таксама мае магчымасць вызваліць дзіця з-пад бацькоўскай апекі або адмовіць бацькам у праве атрымання дапамогі для таго, каб утрымліваць сям'ю. З другога боку, меры могуць прыміцца і супраць падлёткаў. Ажыццяўленне гэтых мер кантралюеца бельгійскім грамадствам. Яно і з'яўляецца адказным за іх выкананне.

Закон аб абароне моладзі 1965 г. размяркоўвае таксама дапамогу паміж сем'ямі, якія адчуваюць у ёй патрэбу, можа вызваліць дзіця з-пад бацькоўскага ўплыву і ўстанаўлівае, якія меры могуць прыміцца, калі ўчыннак расцэнъваецца як злачынства.

Законам прадугледжана і атрыманне абавязковай адукцыі. Гэта зроблена з мэтай усеагульнага выхавання.

У Бельгіі існуе камітэт па спецыяльных клопатах аб моладзі. Ён складаецца з 12 членau. Гэтыя людзі актыўна працуюць



Барон Панжэр д'Опдорп (другі злева) у бібліятэцы імя Адама Міцкевіча  
касцёла свяс. Сымона і Алены ў Мінску

з моладдзю, іх сем'ямі. Трэцяя частка ўсіх прадстаўнікоў камітэта павінна быць не старэй 30 гадоў.

Камітэт па спецыяльных клопатах аб моладдзі прызначаны дапамагаць бацькам і дзецям, калі паміж імі ўзнікаюць сур'ёзныя праблемы або калі бацькі па нейкіх прычынах больш не могуць выхоўваць дзяцей.

Існуе таксама і камісія па пасрэдніцтву, якая была ўтворана як звяно паміж бакамі сацыяльной і юрыдычнай дапамогі моладдзі. Яе галоўная мэта — своечасова выяўляць, наколькі не супадаюць погляды бацькоў і дзяцей, прадухіляць магчымасць канфлікту і прыводзіць да кампрамісаў. Камісія па пасрэдніцтву вырашае, ці змест праблемы дастаткова сур'ёзны, каб прадставіць яе суду па справах непаўнагодзішніх.

Заканадаўства павінна не дапускаць з'яўлення сітуацый, калі трапляе ў небяспеку фізічная недатыкальнасць або парушаюцца агульныя магчымасці для развіцця падлітка. А такія сітуацыі могуць быць вынікам канфліктаў паміж сваякамі або выклікацца ўмовамі, у якіх жыве падлітак.

Між іншым, у абавязкі службы ўваходзіць забеспечэнне падтрымкі, арганізацыя дыялога паміж бацькамі і дзецьмі, аказанне нейкай асаблівой дапамогі, напрыклад, у пошуку часовага жылля ў надзвычайных абставінках. Служба цалкам грунтуюцца на добраахвотнай аснове. Гэта значыць, што без згоды бацькоў і дзяцей ніякай дапамогі не аказваецца.

У дадатак да індывідуальнай дапамогі існуе служба па агульнай ахове, мэта якой — прадухіленне складаных сітуацый у любых відах дзеянасці моладдзі.

# ЛІТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗІ, ПЕРАКЛАДЫ, ПАРАЛЕЛІ

Ірына Багдановіч (Мінск)

**БЕЛЬГІЙСКІЯ ЛІТАРАТУРНЫЯ ЎПЛЫВЫ  
Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ ПАЧАТКУ XX ст.  
(М. Метэрлінк, Э. Верхарн, Я. Купала  
і паэты 20-х гадоў)**

**Y** спомнім славутых бельгійцаў,  
Чый дух праз стагоддзі не згас,  
Хто змрок рассвяцляў бліскавіцай,  
Каму быў пакорны Пегас:

Вось Ціль Уленшпігель Каастэра  
Паўстаў як народны змагар,  
Пёк попел Клааса, як вера,  
Што Фландрыйя ўскрэсне з-пад хмар.

Еўропа чакала не марна,  
Мінаў дэкадэнцкі экстаз,  
Стай голас рашучы Верхарна  
Матывам абуджаных мас.

У жэрле эпохі пярлінкай —  
Прароцтвам аб будучых днях —  
Гучаў сімвалізм Метэрлінка,  
І жар яго мар не ачах.

На ліры самотнай Купала  
Акорды сваё падбіраў,  
І рэха бельгійцаў лунала  
Ў душы беларускай вірах.

На кліч адраджэнскага рання  
Ішла Беларусь — Маладой!  
Каб сцвердзіць адказ на пытанне:  
— А хто там ідзе грамадой?..

Бліскучы росквіт бельгійскай літаратуры канца XIX ст. даў свету славутыя імёны, якія аказалі значны ўплыў на развіццё літаратур у іншых краінах. Найперш з пісьменніцкага кола «Маладая Белы́гія» вылучаліся Марыс Метэрлінк і Эміль Верхарн, чый творчы ўплыў адбіўся на ёўрапейскім літаратурным працэсе, а таксама на эстэтычных пошуках маладой беларускай літаратуры, што самасцярджалася на пачатку XX ст. у каардынатах нацыянальнага адраджэння. М. Метэрлінк лічыцца найбольш буйным прадстаўніком бельгійскага сімвалізму. Беларускі сімвалізм як эстэтычнае з'ява пакуль што мала даследаваны<sup>1</sup>, аднак, відавочна, найбольш яркія яго мастацкія дасягненні звязаны з імем Янкі Купалы. Кола заходненародніх літаратурных прыхільнасцяў Купалы дастаткова акрэсленае. Як сам паэт прызнаваўся ў лісце да Л. Клейнбарта, ён «аддаў даніну часу і захапляўся што называеца сімвалістамі — Андрэевым, Салагубам і інш., з польскіх — Пшибышыўскім. З замежнай літаратуры: Байран, Шэкспір, Шылер, Сэрвантэс і аўтары выскачыў з памяці — сачыненні яго «Бранд», «Будаўнік Сольнес», «Жанчына з мора» і інш.»<sup>2</sup>. Апошні — Г. Ібсен, а Метэрлінк, як бачна, не згадваеца. З гэтай прычыны не знойдзем яго і ў купалаўскім энцыклапедычным даведніку. Аднак ці значыць гэта, што Купала не ведаў твораў знанага пісьменніка, якія пакарылі Еўропу і прынамсі з 1903 г. актыўна перакладаліся і ставіліся ў Расіі, а ў 1911 г. іх аўтары стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі? Працаўнік прыватнай бібліятэкі Б. Даніловіча «Веды» ў Вільні, сам прыроджаны і апантаны бібліяфіл-кніголюб, Купала быў, бясспрэчна, у курсе ёўрапейскіх літаратурных навінак, магчыма і хутчэй за ўсё, на той час праз рускі (польскі?) пераклад. Але пашыраць кола сваіх сімвалісткіх захапленняў у 1928 г., у час напісання ліста Л. Клейнбарту, відавочна, было не асабліва прыдатным у тагачаснай сітуацыі «ідэалагічнага фронту», дзе Купалу і так даставалася ад ваянічных наскоку.

Уплыў Метэрлінка, аднак, па асацыятыўна-тыпологічнай блізкасці і па шэрагу прыёмаў сімвалісткага пісьма дае сябе адчуць у купалаўскай творчасці 1910-х гг. У гэты час найбольш ярка раскрыўся талент Купалы-сімваліста — ім былі напісаны драматычныя паэмы «Адвечная песня» (1908) і «Сон на кургане» (1910). Не будзем просталінейна сцвярджаць, што тут ёсьць непасрэдны метэрлінкаўскі ўплыў, які акрэсліваеца шэрагам відавочных паралеляў, вобразных пераклікаў, прямых запазычанняў. Купала заўсёды творча пераасэнсоўваў здабыткі папярэднікаў. З метэрлінкаўскіх твораў найбольш паўплывалі на тагачасны ёўрапейскі стыль, як вядома, п'есы «Сляпія» (1890) і «Сіняя птушка» (1908), якія адлюстроўваюць розныя ступені ідэйна-мастацкай эвалюцыі пісьменніка. «Сляпія» — вяршыня сімволіка-алегарычнага пісьма Метэрлінка, дзе гучыць матыў Невядомага, трагічнага наканавання, перад якім бясільным і ахвярным робіцца

<sup>1</sup> Гл.: Васючэнка П. Славянскі сімвалізм: нацыянальна-адметнае і агульнае. Мн., 1998.

<sup>2</sup> Купала Я. Зб. тв.: У 7 т. Мн., 1976. Т. 7. С. 424.

чалавечы лёс. Твор можна назваць алегорыяй стану богапакінутасці чалавечства. Уся пабудова п'есы, яе алегарычны сэнс і сімвалісцкі стыль сведчылі аб новым разуменні сутнасці драмы аўтарам. У эстэтычных поглядах Метэрлінка драматургія звязваецца з цікавасцю да «прабуджэння душы», а не з перадачай руху падзей, развіццём інтрыгі, дынамікай дзеяння. «На самой справе, — каментуе Метэрлінка даследчык, — найважнейшыя падзеі чалавечага існавання не здарыаюцца гучна, не ўспыхваюць эффектна, [...] наадварот, яны хаваюцца ў глыбіні душы, яны *маўчаць* у сваёй далёкай самотнасці. І драматычны інтарэс перасоўваецца: для таго, каб выразіць сапраўды трагічнае ў чалавечым лёсе, трэба вынайсці штосыці іншае замест непатрэбных жэстаў, вымушаных забойстваў і крикаў»<sup>3</sup>. Дыялог — асноўны структурна-кампазіцыйны элемент драмы — становіцца пры гэтым «дваістым»: «непазбежны» дыялог, які тлумачыць падзеі і ўчынкі персанажаў, і іншы дыялог, які здаецца лішнім, але менавіта ён апелюе непасрэдна да душы, і гэтым тлумачыцца сэнсавае («невыразимое») значэнне ўсяго твора<sup>4</sup>. Прынцып «другога (іншага) дыялогу», такім чынам, уводзіў у сферу духоўнага, невядомага, трансцендэнтнага, зносіны з якім ажыццяўляюцца не столькі семантыкай слова, колькі семантыкай маўчання. Беларуская літаратурна-крытычная думка з асяроддзя «Узвышша» таксама спрычынілася да аналізу творчасці славутага бельгійскага сімваліста. Так, узвышшаўскі агляядальнік замежнай літаратуры З. Снегжка пісаў пра Метэрлінка і яго творы: «Яны паказваюць не дзеянні людзей, а настроі. Так, яго драмы адбываюцца «у нейкай невядомай краіне», «у нейкі невядомы час», выводзяцца «нейкія дзіўныя людзі, што не маюць ні характеристу, ні бытавых, сацыяльных рысаў», не маюць «ні мэтай, ні жаданняў». Яны «ні за што не змагаюцца, а жывуць, як «сляпяя», знаходзячыся нібы ў лесе гушчэрным, дзе ўсё палохае іх». П'есы Метэрлінка «ўтвараюць настроі ў гледача, паказваюць трагізм чалавечага жыцця», «нэрвуюць» гледача<sup>5</sup>.

Купалаўскія сімвалісцкія драмы па-свойму таксама адлюстроўвалі трагізм чалавечага быцця — трагізм існавання беларуса ў абсурдным і варожым свеце. Алегарычную карціну грамадскага жыцця, дзе ўсё патыхае трагізмам і разбураннем, стварае Купала ў трэцім абрэзку драматычнай паэмы «Сон на кургане» — «Пажарышча». Адзін з персанажаў і гэтага разбэрсанага прытулку — папялішча беларускага дома, яго гісторыі і трагічна неакрэсленай будучыні — Сляпая. Ці не з метэрлінкаўскай групы сляпых, пакінутых святаром-айцом сам-насам з варожым і небяспечным для іх светам, прывандравала яна ў купалаўскі твор, дапамагаючы ствараць вобраз аслепленай рэальнасці, дзе бездараж і невядомасць авалодваюць лёсамі людзей?

<sup>3</sup> Філософія Метэрлінка. [Б. м і б. г.] С. 9.

<sup>4</sup> Таксама.

<sup>5</sup> Узвышша. 1928. № 1. С. 172–173.



Намеснік старшыні Таварыства «Беларусь –  
Бельгія», паэт Леанід Дранько-Майсюк  
вядзе пасяджэнне у Доме дружбы

Што тут творацца за дзівы,  
Божа ты мой літасціў?!

Стогнуць, плачуць і рагочуць...  
Што ім трэба? Чаго хочуць?<sup>6</sup>

Так некалькі разоў паўтарае Сляпая ў сваёй рэпліцы, узмацняючы тым самым адчуванне хаосу, настрой роспацы і безнадзейнасці, няведення шляху выйсця з трагічнай сітуацыі. Такі ж настрой ствараюць і паўтаральныя рэплікі Сама — галоўнага персанажа твора, падкрэсліваючы матыў недаўмення, недарэчнасці яго самаапраўдання:

Ратаваці бег з папару  
Усіх чыста ад пажару.<sup>7</sup>

Сапраўды, такія дыялогі і рэплікі ніяк не рухаюць дзеянне, сюжэт твора, яго інтрыгу. Яны ствараюць настрой, малююць алегарычную карціну грамадскага стану і стану душы. Гэта, па сутнасці, і ёсьць той «іншы дыялог» як адзін з прыёмаў сімвалісцкага пісьма, які ставіць п'есу Купалы ў кан-тэкст мадэрнісцкай «новай драмы», збліжаючы твор з мастацкім адкрыццямі Метэрлінка.

«Сіняя птушка» ўзнікла на новым этапе творчай эвалюцыі яе аўтара. У гэтай філасофскай феерычнай казцы пісьменнік сформулюваў свае думкі

<sup>6</sup> Купала Я. Зб. тв. Т. 6. С. 113.

<sup>7</sup> Тамсама. С. 114.

аб сэнсе чалавечага жыцця, паказаўшы, як іранічна заўважыў той жа З. Снегжка, «праўда, неяк туманна, вобраз будучыны, «нейкага блакітнага царства»<sup>8</sup>. Тут былі высока ўзняты «скарбы непрыкметнай чалавечай души ў паўсядзённым жыцці», акцэнтавалася ўвага на «адважнасці парываннях, неабходных людзям». Метэрлінк развенчваў плоцкія радасці як прымітыўныя і прапаноўваў новы маральна-этычны каштоўнасць рад: радасць завершанай працы, радасць служэння іншым, радасць быць справядлівым, радасць быць добрым і інш. Пошукі шчасця, «сініяй птушкі», суправаджаюцца шматлікімі перашкодамі ў выглядзе сімвалічных спакусаў: краіны Успамінаў, Царства Будучыні, Садоў Асалоды... Урэшце, пераадолеўшы ўсе цяжкасці і выпрабаванні, герой (брат і сястра) знаходзяць «сіннюю птушку» ў сваім доме, вярнуўшыся назад з сваёй казачнай вандроўкі. Купалаўскі Сам, шукаючы сімвалічны Скарб, аналагічны сваім эквівалентам шчасця «сіній птушцы», не здабыў яго, не перамог Чорнага — змрочнага ахоўніка Скарбу. Дом Сама ператварыўся ў пажарышча, рэчаіснасць для яго стала вечным шляхам-пошукам Бацькаўшчыны і яе долі. У межах твора ўсё гэта застаецца няздзейсненым, замест таго ўзмацняеца катастрофізм і трагічнасць быцця. Разам з дзецымі ў п'есе Метэрлінка на пошуку «сініяй птушкі» выйшлі аллегарычныя персанажы: Агонь, Цукар, Вада і Хлеб; іх вяла душа Святла. Магчымасці сэнсавага напаўнення падобных умоўных вобразаў-сімвалаў паралельна скарыстаў і Купала ў «Адвечнай песні», увёўшы туды сімволіка-алегарычныя персанажы Зімы, Лета, Вясны, Восені, Голаду, Жыцця, Бяды, звязаўшы, дзяякуючы ім, кампазіцыю твора ў адзінае цэлае, закранаючы адразу міфалагічны і містычны пласты свядомасці, што адпавядала як нацыянальнай традыцыі, так і эстэтычным пошукам еўрапейскай літаратуры.

Ва ўспрыніці ўзвышшаўскай літаратурна-крытычнай думкі 20-х гг. «пісьменнікі «Маладой Бельгіі» з'явіліся правадырамі дзвюх моцных плыняў у літаратуры Бельгіі — сымболізму і урбанізму»<sup>9</sup>. Калі Метэрлінк прадстаўляў першую плынню, то геніем другой быў Эміль Верхарн, імя якога пакрыта гучнай еўрапейскай славай першаадкрывальніка урбаністычнай тэмы і тэмы рэвалюцыйнага абуджэння мас, а таксама вынаходніка свабоднай вершаванай формы. З усёй шматграннасці і рознапланавасці верхарнаўскай паэзіі духам часу быў вылучаны комплекс матываў і вобразаў цыклай «Палі ў трывенні» (1893), «Прывідныя вёскі» (1894), «Гарады-спруты» (1896). Менавіта гэтая цыклы аказаліся прадвесцем урбаністычных перменаў у Еўропе і прадвесцем будучых рэвалюцыйных пераўтварэнняў. Урбанізм і рэвалюцыйны парыў мас як праявы новага, як фундаментальны авангардны рывок мастацкай свядомасці апладнілі сабой эстэтычныя пошукі паэтаў іншых краін і асабліва прыдатнымі, арганічнымі

<sup>8</sup> Узвышша. 1928. № 1. С. 173.

<sup>9</sup> Тамсама. С. 171.

аказаліся ў рускай паэзіі, а праз яе апасродкавана і ў беларускай. Як вядома, для рускай паэзіі і рускамоўнага чытача Э. Верхарна адкрыў В. Брусаў, які перакладаў яго, пісаў аб ім артыкулы і меў непасрэдныя сяброўскія контакты.

У 1913 г. Верхарн прыязжаў у Расію, абудзіўшы гэтым новы ўсплеск цікавасці да сябе і сваёй творчасці. З 1906 г. з'яўляючыся яго пераклады ў рускамоўнай культурнай прасторы, а з 1919-га на працягу 20–30-х гг. выходзяць шматлікія перавыданні ў розных перакладчыцкіх версіях. У беларускай паэзіі візіт Верхарна адбіўся майстэрскім перакладам яго верша «Паўстанне» Максімам Багдановічам, які перастварыў першыя пяць строф:

Вуліцы — ў руху кракоў,  
Целаў, і плеч, і працягнутых рук,  
Рвушчыхся дзіка ў гару, як галіны кустоў,  
Так і здаецца, што тут самой вуліцы рух,  
Мкнушчай, ляяччай, дрыжашчай ад слёз,  
Злобы, надзеі і пагроз;  
Вечара чырвань і золата крыюць у глыбі яе...  
Ў гуле трывожным званоў  
Смерць устае,  
Смерць успльвае са сноў  
З вамі, агні, зіхацішчыя саблі, штыкі:  
Колькі галоў  
Ўздзеты у іх на канцох, як сарваныя  
груба цвяткі! <sup>10</sup>

Лічыцца, што «сацыялістычныя ідэі Верхарн успрыняў у агульным выглядзе: народ, які паўстаў і ў «Кавалі», і ў «Мяцежы», і ў «Паўстанні», вызначаеца ў яго нязменна як натоўп <sup>11</sup>, і яго папракаюць за гэта. Аднак менавіта «дзяячуочы свайму рэвалюцыйнаму пафасу» гэтыя творы карысталіся нязменным поспехам на расійскіх абшарах пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі. Такім чынам, найбольшыя знешні ўплыў аказала так званая «сацыяльная трэлогія Верхарна — цыклы «Палі ў трывенні», «Гарады-спругі», «Прывідныя вёскі», драма «Зоры» (1898), «у ёй Верхарн зрабіў, па сутнасці, усеадымны мастацкі аналіз эпохі: канфлікт горада і вёскі, праці і капіталу, сучаснасці і будучыні чалавецтва» <sup>12</sup>.

У беларускай эстэтычнай свядомасці адбілася менавіта такое ўспрынняце Верхарна — як наватара урбаністычнай і рэвалюцыйнай тэмай, як сацыяльнага рэфарматара і абаронцы працоўнага люду. Тут адбылася далейшая, на мясцовай глебе, рэалізацыя яго ідэй. Верхарн, піша З. Снежка,

<sup>10</sup> Багдановіч М. Поўны зб. тв. Мн., 1991. Т. 1. С. 379.

<sup>11</sup> История всемирной литературы. М., 1994. Т. 8. С. 309.

<sup>12</sup> Ковалёва Т. В., Леонова Е. А., Кириллова Т. Д. История зарубежной литературы: (Вторая половина XIX – начала XX веков). Мн., 1997. С. 126.

«першы адарваў паэзію ад традыцыйнага супакою, ад гармоніі і мілагучнасці і прынёс у паэзію грукат машины, гудкі заводаў, ліхаманкавасць жыцця, што ў мінуты руйнуе старыя будынкі і будзе велізарны гмахі»<sup>13</sup>. Ён з'яўляецца першым паэтам-урбаністам, і несумненным прызнаеца яго ўплыў на далейшае бурнае развіццё ёўрапейскага і рускага футурызму. Пазней жа ў Расіі Э. Верхарн быў кананізаваны менавіта як «бацька пралетарскай літаратуры», вястун рэвалюцыйнага пераўтварэння грамадства.

Верхарнаўская матывы ў беларускай паэзіі былі адчувальныя яшчэ да каstryчніцкіх пераменаў і прайвіліся ў творчасці капыльскіх гурткоўцаў, што выдавалі газеты «Заря» і «Голос низа», — Ц. Гартнага і А. Гурло. Першы ў «Песнях гарбара» (1912) стварыў вобраз працаўніка-вырабляльшчыка скураў, што быў тыпалагічна блізкі верхарнаўскому кавалю. У вядомым вершы «Каваль» Верхарн намаляваў уражальны вобраз старога майстра-кавала, які ў старавине і цярпенні «скуе клінкі», церпячы несправядлівасць «сябелюбівых сляпцоў», якія «ўпэўнена вядуць іншых», але менавіта яго рукою будзе выхаплены ўрэшце «какой-то новый мир из мрака и из крови, и счастье вырастет, как на полях цветы» (пераклад В. Брусаўа)<sup>14</sup>. Верш Верхарна быў грозным прадвесцем будучых сусветных перамен, краху грамадства, падзеленага на «галодных беднякоў», якія цяжкай працай зарабляюць на кавалак хлеба, і «уладароў жыцця», якія гадуюць адчай і стымулююць ярасць і злосць першых. Менавіта «ярасць», «горасць злосці» і «мятежа гудящий рев» кідае верхарнаўскі каваль у свой горан:

Он верит пламенно, что злобы неизменной,  
Глухих отчаяний безмерная волна,  
К единому стремлением сильна,  
Однажды повернёт к иному времена  
И золотой рычаг вселенной! <sup>15</sup>

(Пераклад В. Брусаўа)

Цішка Гартны, несумненна, прасякнуўся настроемі верхарнаўскага верша: яму быў блізкі і зразумелы намаляваны вялікім паэтам вобраз, які да таго ж адпавядаў уласным эстэтычным пошукам маладога беларускага аўтара і яго ж уласнаму працоўнаму гарбарскому вопыту. Ён натхнёна паэтызуе працу гарбара, ствараючы таксама вобраз самавітага «рыцара працы»:

Я рабочы-гарбар,  
Рыцар працы цяжкай,  
Я з жалезнай душой,  
З сэрцам палкім, як жар.

<sup>13</sup> Узвышша. 1928. № 1. С. 174.

<sup>14</sup> Верхарн Э. Избранное. М., 1955. С. 101.

<sup>15</sup> Тамсама.

Ў вачох іскры маіх,  
А жалеза ў руках,  
Скура гнецца ад іх  
Ў адзін міг, ў адзін мах...<sup>16</sup>

Робячы таксама акцэнт на сацыяльнай нядолі працаўніка-гарбара, Ц. Гартны прарочыць і яму «прыход шчасця», тлумачыць, што менавіта ў яго працы — «зярно» лепшай новай долі. Праўда, рэвалюцыйны матыў карэннай ломкі свету ў гартаўскім вершы не гучыць з такой сілай, як у Верхарна, хоць і ў яго вершы прысутнічае намёк на тое, што «крычаг вселен-ной» будзе калісьці павернуты рукамі пралетарыяту:

Не здавайся, гарбар,  
Ты за працай сваій:  
Глебу пільна гатуй  
І ў ёй шчасце, брат, сей!<sup>17</sup>

Другі капыльскі паэт, Алесь Гурло, некаторы час быў пад уплывам свайго сябра, моднага тады пецярбургскага паэта Аляксея Гасцева, вядомага сваімі вершамі ў «верхарнаўскім» стылі. А. Гасцеў быў прызнаным лідэрам расійскай пралетарскай літаратуры, песняром гарадской фабрычнай рамантыкі, які імкнуўся стварыць «лірыку рабочага руху», «лірыку жалеза». «Смотрите! — я стою среди них, станков, молотков, вагранок и горн и среди сотни товарищней... Гляжу на них и выпрямляюсь. В жилы льется новая железная кровь...»<sup>18</sup>, — так пісаў А. Гасцеў у кнізе «Поэзия рабочего удара», якая да 1926 г. вытрымала шэсць выданняў. А. Гурло, які да рэвалюцыі досыць працяглы час жыў у Пецярбургу, служыў на Балтыйскім флоце і нават, як вядома, браў удзел у штурме Зімняга палаца (ці не да такіх «иных времен» прадбачыў паварот «золотага рычага вселенной» Верхарн?!), усё ж не быў настолькі аддадзены «фабрычна-жалезнай» тэмамі ў паэзіі, каб трывала ўпісацца ў каноны пралетарскай літаратуры. Ён быў больш традыцыйным, мякка-лірычным у настроях і нават прызнаваўся ў адваротным: «Я за музу к сабе ўзяў, прырода, цябе, каб ты казкі аб жыцці шаптала». Аднак менавіта з яго вершаў узяў эпіграф для свайго цыкла «Горад» Алесь Дудар, вядомы сваім радыкальным паваротам у 20-я гг. да расправоўкі урбаністычнай тэмамі: «Горад — шум, горад — рай, горад — чары...» «Беларусь мая ў фабрычных трубах, Беларусь нікім яшчэ не змерана», — пісаў А. Дудар у паэме «Сягоння», адчуваючы сябе першаадкрывальнікам у апяванні гарадскога жыцця. Калі прыніць пад увагу, што ў беларускай паэзіі ўсё ж першынство ў гэтай тэмэ належыць М. Багдановічу з яго цыклам

<sup>16</sup> Анталогія беларускай паэзіі: У 3 т. Мн., 1993. Т. 1. С. 500.

<sup>17</sup> Тамсама. С. 501.

<sup>18</sup> Гастев А. Поэзия рабочего удара. М., 1926. 6-е изд. С. 15.

вершаў аб Вільні і іншымі гарадскімі матывамі, то пры пэўным удачлажденні Дудар таксама можа прэтэндаваць на лідэрства. У М. Багдановіча паэтызацыя горада не была яшчэ звязана з пераменай вектараў жыцця, а менавіта гэты матыў перамогі горада (верхарнаўскага «горада-спруга») над «прывіднымі вёскамі» і стаў дамінаваць у беларускай паэзіі ў 20-я гг. перадусім у творчасці маладнякоўцаў. Урбаністычна тэма ў той час значыла карэнны паварот жыцця на новых, вызначаных рэвалюцый асновах, бо горад успрымаўся яшчэ і як сімвал салідарнасці і перамогі працоўных. Новая Беларусь у гэтай рэальнасці павінна была стаць урбаністычнай, хаця ў верхарнаўскай трактоўцы тэмы гучай і матыў экалагічнай перасцярогі, прадчування катастрофы; А. Дудар жа, як паэт новых дзён, на той час чуюцца ў межах аптымістычнага настрою:

Ах, я знаю! Звонкім гулам  
Ўспеняць раніцу гудкі,  
Загудзіць завод, як вулей,  
Запыхцяць рухавікі.

Гэй, далёкія палеткі!..  
Над ракой сутулы клён!..  
Наш пасеў — жалезных кветак  
Забуйніў над зямлёй... <sup>19</sup>

Верхарнаўскі урбаністычны трагізм адчуваецца ў вершах «Зыход», «Гарады і поле», дзе аўтар малюе карціну вялікага зрушэння народаў, якіх новыя ўмовы жыцця прымусілі пакінуць звычны вясковы лад, парушыць шматвяковую традыцыю і шукаць новай долі на шляхах блукання там, дзе наперадзе маніць бляскам новага «фаворскага святла» агромністы «город-спрут». Урбаністычна перабудова жыцця, такім чынам, адкрывае вялікія перспектывы для далейшага грамадскага рыйка, а з другога боку, незваротна руйнует штосьці вялікое і святое, для чаго ў новым вымярэнні, магчыма, не знайдзеца замены. І гэта выклікае душэўны смутак і перасцярогу:

Но дух полей был мирным духом Бога,  
Он не хотел борьбы, исканий, мятежа;  
Он пал. И вот шумит враждебная тревога  
На четырёх концах родного рубежа.

Поля кончают жизнь под страшной колесницей,  
Которую на них дух века ополчил,  
И тянут щупальцы столица за столицей,  
Чтоб высосать из них остаток прежних сил. <sup>20</sup>

(Перевод В. Брюсова)

<sup>19</sup> Дудар А. Сонечнымі сцежкамі. Мн., 1925. С. 44.

<sup>20</sup> Верхарн Э. Избранное. С. 186.

Такой сілы трагічнага светаадчування ў беларускай паэзіі дасягнуў Я. Купала ў вершы «Сыходзіш, вёска, з яснай явы...» (1929), які стаў водгукам паэта на калектывізацыю і індустрыйнае абнаўленне жыцця на хвалі сацыялістычных пераўтварэнняў. Купалаў роздум над лёсам вёскі, што выйшла «да новай долі, новай славы», далёкі ад бадзёрага вітання. Паэт-працоўнік разумее і паказвае незваротнасць перамен, яго верш гучыць як маркотная эпітафія ранейшай традыцыйнай вёсцы:

Над вежамі тваіх бажніцаў  
Фабрычны комін возьмез ўладу,  
А звон збянтэжаных званіцаў  
Гудка жывучая крыніца  
Заглушкиць гулкім гудам-ладам...<sup>21</sup>

Тыпалагічная блізкасць светаадчуванняў двух вялікіх класікаў бельгійскай і беларускай літаратур тут такая, што Купала ледзь не літаральна паўтарыў верхарнаўскую образную паралель: «Фабричные гудки запели над простором, церковные кресты марает черный дым».

Такім чынам, творчыя сувязі бельгійскай і беларускай літаратур праявіліся ў формах непасрэднага і апасродкованага ўплываў класіка сімваліскай «новай драмы» М. Метэрлінка і адкрывальніка урбаністычнай і рэвалюцыйнай тэм у паэзіі Э. Верхарна на крышталізацыю беларускай літаратурна-мастацкай традыцый і выяўленне некаторых рыс авангарднага светаадчування. Таксама гэтыя стасункі часам мелі характар тыпалагічных сыходжанняў, што тлумачылася пэўнай блізкасцю перажывання падобных сацыяльных і псіхалагічных сітуацый пісьменнікамі, чый творчы геній быў здольны да філософскіх абагульненняў і прароцтва.

---

<sup>21</sup> Купала Я. Поўны зб. тв. Т. 4. С. 177.

**Ніна Мацяш (Белаазёрск, Беларусь)**

## **НАД ПЕРАКЛАДАДАМІ ФРАНСУА ЖАКМЕНА**

**М**ая зацікаўленасць бельгійскай культуры, яе літаратурай, у прыватнасці, набывае ўсё сталейшы харектар. Калі на пачатку 80-х я, так бы мовіць, «дзеля хлеба» пераклада «Першую справу Мегрэ» слыннага Жоржа Сіменона, выдадзеную «Мастацкай літаратурай» у 1982 г., дык апошнім часам перастворванне бельгійскай франкамоўнай паэзіі стаецца патрэбай душы. Не так даўно Ян Чыквін, паэт і рэдактар часопіса «Тэрмапілы», папрасіў падрыхтаваць яму нізку вершаў з сучаснай французскай паэзіі. А тут акурат іншы мой сябар, Зміцер Ярашэўскі, які жыве ў Нямеччыне, пасля побыту свайго ў Брюсселі презентаваў мне паэтычную анталогію «Ça rime et ça rate». Гэта кніга, нягледзячы на сваю зарыентаванасць на дзяतву ды юнацтва, і для мяне сталася tym шчодрым расквеченым лугам, дзе пчала маёй цікаўленасці патрапіла нашчыраваць неблагога ўзятку. Мной перастворана 14 вершаў трывнаццаці паэтаў. Гэта Франсіс Андрэ, Мары-Клэр д'Арбэ, Жан-П'ер Верагжан, Мішэль Гаран, Ражэ Гасан, Каміль Гааман, Эрнест Дэлеў, Франсуа Жакмен, Жак Ізаар, Марыс Карэм, Норж, Анры Фалез ды Ашыль Шавэ. Тут і класікі бельгійскай літаратуры, і маладзейшыя паэты, вельмі адрозныя як складам мыслення, так і форматворчасцю. Перакладзенія мною вершы, безумоўна, не здатныя адлюстраваць усю творчасць гэтых паэтаў, бо мой выбар абміжкоўваўся анталогіяй «Ça rime et ça rate». Аднак, спадзяюся, што пэўнае ўяўленне пра тэмы і стылі дае і яна. Падборка ўжо рыхтуецца да выдання ў нумары «Тэрмапілаў» за 2001 г., і можна будзе пазнаёміцца з ёю ў самы бліжэйшы час.

Сама я цяпер у жаданым палоне інтэлектуальна вытанчанай паэзіі Франсуа Жакмена. Маю яго выдатную кнігу «Les saisons» — «Поры года». І хоць, як сам Жакмен сказаў, «у царстве півоні выстарчае таямніцы палання, каб насыціць свядомасць», вельмі добра, што ў той кнізе змешчана і лекцыя Франса дэ Хеса (Frans de Haes) пра жыццё і творчасць гэтага паэта.

Нарадзіўся Франсуа Жакмен у мястэчку Хесбінён пад Льежам у 1929 г. У адзінаццатагодовым узросце разам з усёй сям'ёй



Бельгійскі паэт Камель Ванхол,  
удзельнік паездкі  
«Еўрапейскі літаратурны экспрэс - 2000»,  
у Вязынцы, на радзіме Янкі Купалы

па рашэнню бацькі, заможнага камерсанта, апынаеца ў Лондане, дзе пас-  
пяхова вывучае англійскую мову, ахвотна акунаеца ў англійскую культу-  
ру, захапляеца Фройдам, піша першыя вершы — па-англійску. Праз во-  
сем гадоў, пасля вяртання ў родную Бельгію, улучваеца ў франкамоўную  
стыхію і культуру. Збліжаеца з літгуртом «Кобра», з выспавядамі аван-  
гардысцкага постсюррэалізму. Служыць у арміі ў БруSELі, потым, аж да  
выходу на пенсію, працуе перакладчыкам пры льежскім сталеліцейным  
заводзе Cockerill. Аўтар блізу калі не дзесятка паэтычных зборнікаў, спаміж  
якіх удастоенага прэміі, уручанай раз у трохлеце Французскай супольнас-  
цю Брусаля, «Шэрае даміно» (1984, прэмія 1986) і «Поры года» — най-  
значнейшая, на думку літаратуразнаўцаў, кніга ў творчасці паэта і ўсёй пас-  
ляваеннай белгійскай літаратуры.

Неардынарнасць паэтычнага зору («Ішлося лесам, як па галерэі, цятай  
у ценю»), нестандартнасць вообразу («Тхне брагай з прывялага рота жніва»),  
вагомасць кожнага слова пры вылучнай празрыстасці фразы («Трэба ці  
ўцякаць з гэтых дзюнаў гнятлівых, ці паміраць санліва»), мяnlівія абразкі  
прыроды і рух аўтарскай думкі надаюць надзвычайную асалоду чыгачу  
твораў Жакмена, дапамагаюць глядзець на свет ягонымі вачымі і ўлучвацца  
ў плынъ ягонай свядомасці.

«Снасць халадку // перацята. // Цяпер мусіш трываць жухлую // моташ-  
насць існавання без засені. // Няма нудоты руйнотнейшай ад // гэтай  
небыці, што абрываеца ў // ліпені».

«Свяцло заходзіць у лес, // быццам адтайнаванне. // Яно слядкуе па сцеж-  
ках, якія // абмінае лістота. // Усё стаеца відомым і // невытумачным.

// Свядомасць збіваецца з тропу ад думкі пра // нейкую зыркую непаз-  
бежнасць».

«Сáма пры́цінь. Ціша // ляляе пчолы свае. // На макаўцы веву // праз-  
мерная чыстасць; яна // пагражае ўсяму, што мае схілку // штокольвечы  
значыць. // Стрэлка спякоты не хоча // паказваць сіюмінутнасць, най-//  
прадаўнейшы час усяго».

«Светлячок выярчвае // арабескі ночы. // Гэта дрогкая дарога, // якая  
вядзе да бясформнасці. // Гэта прыязны шлях, // па якому ціха ступа-  
юць // пачвары».

Гранічная прастата і ўражлівае прадонне паэтычнага выказу, неспадзя-  
ванасць метафоры і ейная трапнасць, раскутасць аповяду і вагомасць рэф-  
лексіі. Усё, лучна з формай — вольным вершам, выверанай пасекласцю  
радка, — скіравана на адно: як мага дакладней і ёмісцей выказацца, уця-  
лесніць бесцялеснае — ідэю, думку, пачуццё.

Працытаваныя «паэтычныя філазафемы», як бы я назвала гэтыя вер-  
шы Ф. Жакмена, узяты з цыкла «Лета». Цыкл «Вясна», за выняткам не-  
калькіх вершаў, падрыхтаваны ў майі перастворы і друкуеца ў майскім  
нумары «Крыніцы» за 2001 г. Шкада, што сам Франсуа Жакмен не паба-  
чыць гэтага: ён пайшоў з жыцця яшчэ ў 1992 годзе... Буду перакладаць і  
астатнія два цыклы — «Восень» ды «Зіму». Спадзяюся, што знайду ім пры-  
тулак у перыядычных выданнях. Мару пра асобную кнігу «Пораў года» на  
беларускай мове. Але хто ж прафинансуе тое выданне?..

**Маргарыта Яфімава (Мінск)**

## **ЭДЗІ АГНЯЦВЕТ — ПЕРШАЯ ПЕРАКЛАДЧЫЦА ПАЭЗII МАРЫСА КАРЭМА НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ**

**Э**дзі Агняцвет найбольш вядома як выдатны майстар дзіцячай кнігі. «Яна — агульнапрызнаны талент і аўтарытэт нашай беларускай дзіцячай літаратуры, — зазначае лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі пісьменніца Алена Васілевіч. — І ўсё роўна, усё роўна не пагаджуся, — эмацыянальна працягвае яна, — што Эдзі Агняцвет паэтэса толькі дзіцячая...» Безумоўна, не толькі дзіцячая, хоць гэтая галіна творчасці была вельмі дарагой і блізкай ёй. «Для вас жыву, спадзяюся, шукаю», — шчыра прызналася яна дзецим у адным са сваіх вершаў.

Юным чытачам — у асноўным дашкольнікам і малодшым школьнікам — адрасавана каля трыццаці кніг пісьменніцы, у тым ліку «Першы ліст», «Незвычайнія канікулы», «Краіна ма-ленства», «Падарожнік», «Доктар Смех», «Мы сур’ённыя, мы вясёлыя», «Хто пачынае дзень?», «Ад зярнітка да вясёлкі», «Буду настаўнікам», «Хай часцей смяюцца дзеци», «Пад сінім небасхілам» і іншыя.

Дзіцячыя творы Э. Агняцвет прадстаўлены ў чытанках для дашкольнага ўзросту, школьных падручніках і хрестаматыях, анталогіях дзіцячай літаратуры. Яна сама прыняла ўдзел у складанні вучэбных хрестаматый. У 1986 г. за кнігу вершаў і перакладаў для дзяцей «На двары алімпіяды» (1984) паэтэса была адзначана міжнародным Ганаровым дыпломам імя Х.-К. Андэрсена.

І ўсё ж дзіцячая літаратура — толькі адзін накірунак дзейнасці Э. Агняцвет. Яе мастакоўская індывідуальнасць своеадметна выявілася і ў паэзіі для дарослых (больш як дзесяць кніг), і ў перакладах (шэсць кніг). Рускі паэт Сяргей Баруздзін, які добра ведаў Эдзі Агняцвет як дзіцячу аўтарку, калі даведаўся пра яе «дарослую» паэзію і пераклады, зазначыў: «Эдзі Сямёнаўна не перастае мяне па-харашаму здзіўляць. У яе творчасці ўгадваецца мастак шырокага дыяпазону. А самае галоўнае, што

яна — сапраўдны паэт». Гэтым, безумоўна, тлумачыцца яе поспех ва ўсіх галінах дзейнасці, у tym ліку перакладчыцкай.

На вялікі жаль, перакладчыцкая дзейнасць Э. Агняцвет зусім не даследавана. Гэта амаль няходжанае поле, а яно заслугоўвае ўвагі. Не памылюся, скажаўшы, што нават адной перакладчыцкай дзейнасці дастатковая было б, каб імя Э. Агняцвет заняло належнае месца ў беларускай літаратуры. Перакладала яна шмат: творы рускіх, украінскіх, літоўскіх, латвійскіх, польскіх, балгарскіх, узбекскіх, таджыкскіх і іншых аўтараў. Найбольш вядомы і высока ацэнены яе пераклады з французскай мовы.

У перакладчыцкай дзейнасці, як і ва ўсёй сваёй творчасці, Э. Агняцвет кіравалася прынцыпам: «Пішы пра тое, што ўсхаўлявалася і да глыбіні душы кранула цябе, што прыйшло праз тваё сэрца». Тому і звярнулася яна да перакладаў з французскай мовы, што яе ўсхаўлявалі, «літаральна заварожылі», як пісала, песні Беранжэ. У іх музыцы, «народнай сутнасці, дасціпнасці і вастрыні думак адчула сугучнае беларускім народным песням, творчасці народнага песняра Беларусі Янкі Купалы». Захацелася ёй заглыбіцца ў змест твораў Беранжэ, перакласці яго песні на беларускую мову і абавязкова з арыгінала. Тому ўзялася за сур’ёзнае вывучэнне французскай мовы. Вельмі дапамагло ёй у гэтым, як зазначыла ў аўтабіографіі, «вывучэнне багатага французскага фальклору, французскіх народных песенъ, прыказак, абрадаў, знаёмства з французскім жывапісам, французскай перыёдыкай».

У 1960 г. выйшлі з друку ў перакладзе Э. Агняцвет «Выбраныя песні» П.-Ж. Беранжэ, потым убачылі свет наступныя кнігі перакладаў з французскай мовы: антологія дзіцячай паэзіі «Краіна Паэмія» (1962), алегарычная казка А. Сент-Экзюперы «Маленькі прынц» (1969), выбраныя творы Г. Апалінэра «Зямны акіян» (1973), П. Элюара «З табой» (1980). У 1993 г. (калі, дарэчы, Э. Агняцвет споўнілася 80!) з’явілася новая кніга яе перакладаў — «З французскай і бельгійскай паэзіі». У ёй былі прадстаўлены вершы пяці французскіх паэтаў — Гіёма Апалінэра, Поля Элюара, Луі Арагона, Рабэра Дэнсона, Жака Прэвера і аднаго бельгійскага — Марыса Карэма.

Асоба і паэзія апошняга зацікавілі Э. Агняцвет ужо тады, калі яна пазнаёмілася і пачала перакладаць надзвычай папулярную ў Францыі антологію дзіцячай літаратуры «Краіна Паэмія», якая неаднаразова там перавыдавалася аж з 1928 г. У яе ўвайшлі пераважна творы французскіх аўтараў, а таксама бельгійскага паэта М. Карэма. У 1962 г. (якраз 40 гадоў таму!) у перакладзе на беларускую мову, ажыццёўленым Э. Агняцвет, «Краіна Паэмія» выйшла ў Мінску. Беларуская перакладчыца структуру арыгінала гэтай кнігі істотна не мяняла. У беларускім выданні «Краіны Паэмія» было змешчана дзевяць вершаў М. Карэма: «Мой тата», «Маёй маці», «Чала-век», «Просьба да ландыша», «Туман», «Кальханка», «Крыкі птушкаю», «Добрая каралі», «Тра-ля-ля-ля-ля!». Гэта першыя творы М. Карэма, якія загу-чалі на беларускай мове і засведчылі права Э. Агняцвет называцца першай перакладчыцай паэзіі М. Карэма на беларускую мову.



Выданні Марыса Карэма дэманструе  
супрацоўніца Нацыянальнай бібліятэкі  
Беларусі Алена Даўгаполова. 2001 г.

Тыя дзевяць названых вышэй вершаў М. Карэма — дзіцячыя, бо і антологія таксама дзіцячая, але гэты таленавіты бельгійскі паэт не менш шырока вядомы і як аўтар твораў для дарослых. Да апошніх дзён жыцця (дарэчы, і Э. Агняцвет таксама) ён пісаў і для дзяцей, і для дарослых, а пачынаў свой шлях у літаратуры як дзіцячы паэт, калі быў школьнім настаўнікам. У дзевятынаццаць гадоў атрымаў дыплом настаўніка і больш як дваццаць пяць гадоў захоплена працаваў у школе. Для вучняў, як сведчаць яго біографічныя звесткі, пісаў вершы, легенды, байкі, казкі. Яны падабаліся дзецям, і гэта яшчэ больш заахвочвала маладога настаўніка да літаратурнай творчасці. Дарэчы, першую сваю кніжку для дзяцей М. Карэм выдаў на ўласныя сродкі. Яго зборнік паэзіі «Асабняк» быў адзначаны прэміяй імя Верхарна, а ў 1975 г. Французская акадэмія прысвоіла М. Карэму высокі тытул прынца паэзіі (сустракала ў даведніках замест гэтай назвы іншую: кароль паэтаў).

М. Карэма называюць паэтам радасці, паэтам сонечнага свяціла, што ўсё ж найперш харектарызуе яго як дзіцячага аўтара. Пераканаўча пацвярджаюць гэта тыя дзевяць вершаў з кнігі «Краіна Паэмія». Чатыры з іх разам з новымі перакладамі дзіцячых вершаў М. Карэма («Зялёны ліст», «Трусік і Смаўжыха» і інш.) увайшли ў кнігу перакладаў «З французскай і бельгійскай паэзіі». У гэтым выданні змешчаны таксама творы «дарослай» паэзіі: «Успамін», «Гора», «Драўлянія ногі», «Вайсковыя могілкі», «Калі з вайны вяртаецца марак», «Крынічная вуліца» і інш.

Калі знаёмішся з вершамі М. Карэма, пераконваешся, што паэзія са-праўднага Майстра заўсёды застаецца Паэзіяй незалежна ад узросту, якому яна прызначана. У перакладах выразна адчуваецца асоба аўтара, вышыня

яго духоўнасці, свет яго ідэалаў, мараў, яго настрой. Здаецца, нібы чуеш біццё сэрца паэта, і гэта невыпадкова. Сам М. Карэм назначаў: «Стараўся знайсці такую форму, каб яна стала празрыстай, як шкло, праз якое можна было б убачыць, як б'еца маё сэрца».

У дзіцячай паэзіі добрае, чулае, шчодрае сэрца М. Карэма б'еца пыш-  
чотна, захоплена, радасна, у ім жывуць казкі, праменяцца мары. Пра гэта  
з добразычлівай усмешкай піша паэт у вершы «Свет дзяцей», дзе адзначае,  
што не мае лямпы Аладзіна і кот яго не носіць чарадзейных ботаў, але...

Але вясёлы свет дзяцей  
Жыве ў душы. Дзівосны ён!  
Я ветрам казак і надзей  
Захоплен, трапіў у палон.

Усё гэта вельмі тонка адчула Э. Агніцвет. У той час яна ўжо мела багаты волыт дзіцячай паэтэсы, волыт перакладчыцы. Апрача таго, усё адзначана было блізкім ёй самой як творцы, і яна імкнулася ў сваіх перакладах захаваць уласцівую дзіцячай паэзіі М. Карэма светгласць, піхалагізм, казачнасць, мяккі гумар, атмасферу лагоды і шчасця. Вельмі хацеў ён бацьць дзетак шчаслівымі: «Радасцю дзіцячай я да скону буду даражыць», — пісаў М. Карэм у tym жа вершы. Ведаў паэт, што для шчасця дзесяцям патрэбны ўвага, клопат, атмасфера ўзаемаразумення, згоды. У такім свеце жывуць героі яго дзіцячых твораў. Хлопчык з верша «Мой тата» шчаслівы, што можа прытуліцца да бацькі, сесці да яго на калені, задаць многа-многа пытанняў. Калі тата побач, малы адчувае сябе «асілкам, самым дужым, самым мужкім і багатым».

Шчаслівая, не можа стрымаць узнёсла-светлыя пачуццяў герайня верша «Маёй маці». Здаецца, сэрца дзяўчынкі ад пяшчоты і любові кветкамі квітнене, нібы птушыным спевам поўніцца. Пранікнёна, хвалююча гучаньне словаў, звернутыя да маці:

Вершы «Мой тата», «Маёй маці» напісаны ад імя саміх дзяцей і, перакладаючы іх на беларускую мову, Э. Агняцвет, па ўсім відаць, імкнулася не толькі захаваць натуральнасць гучання голасу малых, але і псіхалагічную адметнасць дзіцячага «я». З асэнсавання дзецемі свайго «я» (эго) пачынаецца фарміраванне асобы, і ад таго, у якіх умовах яна фарміруеца, пад уздзеяннем якіх абставін, у многім залежыць, якім чалавекам вырасце дзіця. Разумей М. Карэм, што з дзецемі пра гэта трэба гаварыць без дакучлівых

павучанняў, якія ніколі не дадуць жаданых вынікаў. Яго верш «Чалавек» пераконвае ў тым, што выдатны беларускі паэт-педагог умеў даступна, зймальна, з належным педагогічным эфектам весці з дзецьмі размову на гэту складаную тэму. Увага аўтара ў вершы звернута на светла-радасны настрой невысокага хлопчыка, які сам, як дарослы, ускапаў рыдлёўкай градку. У душы яго — адчуванне гордасці і шчасця: «Я ўскапаў рыдлёўкай градку!», «Я зямлю ўскапаў рыдлёўкай!...». Здаецца малому, што яго радасць перамогі падзяляюць усе, нават той чмель, які прыветна «ківае яму галоўкай». Упэўнены хлопчык, што і пеўнік будзе рады, залюбуетца ягонай градкой, калі ўбачыць яе. А што ўжо казаць пра тату і маці?!

Ці не з такой вось радасці, з такога ўзнёсла-светлага свайго «я» і пачынаеца чалавек? — падказвае аўтар зместам і самай назвай верша «Чалавек».

М. Карэм умеў узбагаціць пачуцці дзеяцей, дапамагчы ім незабыўна, ярка пазнаць навакольны свет, зачараваць, прывабіць малых прыгажосцю і багаццем прыроды, па-мастацку пазнаёміць іх у сваіх вершах з некаторымі прыроднымі з'явамі. Пры гэтым аўтарам арыгінала выкарыстаны — і пе-ракладчыца ўлічыла гэта! — фальклорныя традыцыі, метафарычнасць, прыёмы адухаўлення, персаніфікацыі, гіпербалы. Таму няўлоўны туман у аднайменным вершы М. Карэма ўспрымаецца дзецьмі як рэальная істота, вельмі падобная да чараўніка, які

З мехам баваўняным  
Прышоў і ўсё забраў.  
Не бачна з-за туману  
Ні кветак, ані траў.  
Пад белаю заслонай  
Схаваліся і клёны...

Ёсць у вершы надзвычай удалая дэталь — гэта прыгода, якая ажыўляе твор, радуе дзеяцей іскрынкамі дасціпнага гумару: разгубіўся малы верабейка, калі апынуўся ў заслоне туману, не можа зразумець, што адбываецца, нават сябе самога нібы знайсці не можа:

Я — тут, я там?!  
Куды мне дзецца?..

Як не ўсміхнуцца дзесям, што чытаюць ці слушаюць гэты верш? Яны ж ведаюць: туман разыдзеца і ўсё будзе на сваіх месцах. Трывога маленъка-га наіўнага верабейкі дарэмная!..

Адухоўлена прырода і ў вершах М. Карэма «Калыханка», «Зялёны ліст», «Просьба да ландыша» — у іх багата казачных элементаў і ўплага гумару. Апаэтызаваны ў вершы «Просьба да ландыша» і вясновы «светлы лівень», і ландыш, і яго сыночкі — маленькія званочкі, і сам месяц май, і гурт дзеяцей, якія рады прыходу вясны. Каб найболыш урачыста, душэўна прыві-

таць вясну, май, дзееці ласкава просяць у званочкай, сыночкай ландыша, зазвінеч звонка:

Вы, няхітрыя званочки,  
Ландыша сыночки,  
Зазваніце:  
Май ідзе!

Гэтыя пранікнёныя, эмацыянальна хвалюючыя слова-просьбы дзяцей становяцца рэфранам верша: неаднаразова паўтораныя, яны ўзмакніаюць пяшчотна-радаснае гучанне верша і нібы даюць магчымасць пачуць трапяцкую, светлу мелодыю вясны. У ёй ажыўленыя, шчаслівия галасы дзяцей зліваюцца з гукамі казачна лёгкіх крокай мая, вясновага ліўня, з сонцем і перазвонам маленъкіх званочкай ландыша.

Творы М. Карэма вызначаюцца багаццем, разнастайнасцю гукаў; у тых вершах, што прысвежаны прыродзе, паэт нібы гаворыць дзецям: прыроду трэба ўмець не толькі бачыць, але і слухаць! Часам гукі нібы хаваюцца ад нас, найчасцей хаваюцца ў цішыню. Ды настолькі надзеіна, што іх «падслухаць часам нельга нават», — падкрэсліваеца ў словах рэфрана верша «Калыханка». Аднак ужо пасля другой страфы слова «нельга» замяняеца ў рэфране словам «цяжка». Значыць, можна, хоць і няпроста, зрабіць гэта: пачуць самыя, здаецца, патаемныя, глыбока затоеныя гукі. Трэба толькі навучыцца слухаць цішыню, падключыўшы дзеля таго і фантазію, і мас-тацкае ўяўленне. Тады, у чым пераконвае верш, пачуеш «шэпт ласкавы лісцікаў і травы», «ласкавы плюскат крыніцы», да якой «прыляцеў дрозд напіцца». Можна нават пачуць, колькі пяшчоты і душэўнага цяпла аддае маці сваёй песні-калыханцы, калі так ласкава люляе роднае дзіця. Невыпадкова шмат разоў паўторана ў «Калыханцы» слова «ласкава», якое, безумоўна, вычытана перакладчыцай у арыгінале і захавана ёю, бо ласкавасць — асноўная танальнасць не толькі гэтага верша, але і ўсёй дзіцячай паэзіі М. Карэма. Таму, чытаючы творы выдатнага беларускага мастака на беларускай мове, адчуваеш, як многа душэўнага цяпла, непадробнай любові і шчырасці ўвасоблена ў яго пазіі, з якой педагогічнай мудрасцю знаходзіў ён тэмы для размовы з дзецьмі, дбаў пра выхаванне ў іх чалавечнасці, эстэтычнай чуйнасці, каб умелі адчуць жывую душу прыроды, успрымалі яе як чароўны свет гармоніі, дзе ўсё нагадвае дзіўную казку. Хіба ж не казка гэта, калі літаральна на тваіх вачах нараджаеца (раскрываеца) кляновы ліст, які так падобны да дзіцячай далонькі?

Кляновы ліст раскрыўся,  
Як хлопчыка рука.  
Расою ліст умыўся,  
Вясёлку пагукаў.

Ён гушкаўся на сонцы,  
Мінаючы імглу,  
А потым на далоні  
Пакалыхаў пчалу...

Ліст клёна ў вершы «Зялёны ліст» ачалавечаны, усімі сваімі дзеяннямі, настроем ён вельмі падобны да дзіцяці, якое толькі пачынае пазнаваць свет. На кожным кроку яго чакаюць новыя ўражанні, адкрыцці, забавы. Усё цэшыць, усё падабаецца яму: рады ён цяпту вясны, птушкам, пчолам, лесу, які стаў яму сваім, бо ў ім столькі цікавага і так багата лісця — радні малога лістка. У стане гэтага захаплення, сапраўднай эйфары кляновы лісток выказвае свой настрой усхваляваным воклічам: «Нарадзіўся я ў свет у добры час!»

Як важна, каб такую радасць, любоў да жыцця адчуці, асэнсавалі дзееці. Каб навучыліся даражыць жыццём, знайшлі з гадамі сваё месца ў ім. Каб умелі радавацца жыццю, сонцу, высокаму небу, як гэты маленькі кляновы лісток, як сініца, берасцянка, голуб, жаўрук з верша «Крыкі птушак». Напісаны верш у форме дыялога, у ім пра сябе, пра свой настрой акрыленай радасці, удзячнасці, захаплення гавораць самі птушкі. Аднак шчаслівае супладдзе галасоў парушае сваім смуткам зязюля. Яна нібыта гаруе па дзетках сваіх... Але ж вядома ўсім, што гэтая птушка сама падкідвае свае яйкі ў чужбы гнёзды, сама пазбаўляе сябе радасці мачырынства... Не ведае спакою і радасці птушка каня. Дарэчы, у перакладзе верша «Крыкі птушак», змешчаным у кнізе «Краіна Паэмія», была івалга. Замест яе ў названым творы, надрукаваным Э. Агняцвет ужо ў зборніку яе перакладаў «З французскай і бельгійскай паэзіі», з'явілася птушка з характэрнай беларускай назвай каня<sup>1</sup>, добра вядомая ў Беларусі па народнай легендзе. Згодна з легендай, каня сама асудзіла сябе на адзіноту і пакутлівы неспакой з-за таго, што супрацьпаставіла сябе грамадзе, аддзялілася ад яе, адмовілася дапамагчы ў справе, якая рабілася дзеля агульной карысці.

Уключыўшы ў верш вобраз кані, Э. Агняцвет больш завастрыла ўвагу на важнай псіхалагічнай дэталі: не кожнаму дадзена шчасце радавацца жыццю. Такога шчасця не заслужылі зязюля і каня. У іх душах укараниліся эгаізм, душэўная чэртвасць, жорсткасць. Яны не ведаюць супакаення, іх гнятуць трывогі, незадаволенасць. Іх халодныя сэрцы не здольны адгукнуцца на чужую бяду, адчуць радасць сяброўства, згоды. Такія не бачаць красы жыцця, не ўсміхаюцца прыветна новаму дню, кветцы, зіхатлівай вяслы. Духоўны свет іх збеднены.

«Той багацее, хто смяеца!» — кажа мудрая сарока ў tym жа вершы. Зразумела, што тут маюцца на ўвазе не матэрыяльныя выгody і багацце, а духоўныя набыткі — уменне адчуваць усю паўнату жыцця, радавацца яму. Гэта пацвярджаюць і адказы птушак: «Ад радасці мне цёпла жыць!» (сініца),

<sup>1</sup> Каню ў Беларусі называюць яшчэ knігаўкай, руская назва гэтай птушкі — чыбіс.

«Маё гняздо ў праменнях ранку!» (берасцянка), «Над галавой я маю неба!» (жаўрук) і інш.

Эмаксыянальна ярка, бурна, агніста выяўляеца радасць жыцця ў вершы Марыса Карэма з некалькі незвычайной, гулліва-гарэзлівай назвай «Тра-ля-ля-ля-ля!». Пачынаеца ён цэлым каскадам кароткіх, пругкіх, энергічных вершаваных радкоў, вытрыманых пераважна ў клічных інтанацыях. Карагод кружыцца, шырыцца, набірае хуткасць, і вось ужо ў такт музыцы «кружыцца вятрак, скача пшаніца, скача сонца ў полі», а аўтар зноў заўзята, з імпэтам заахвочвае: «Больш запалу, болей!» І гэта ўжо не проста скокі, а сяброўскае яднанне рук, настрой, сэрцаў. Паэта захоплівае агульная атмасфера святочнасці, узаемаразумення, радасці, і міжволі з'яўляеца ў яго, мастака-гуманіста, думка: як добра было б, каб у такім вось дружным карагодзе злучылі свае руکі, паядналіся людзі ўсёй зямлі:

Эх, шалёны рух!  
Тра-ля-ля-ля-ля!  
Пашырайце круг!  
Хай уся зямля  
Скача ў карагодзе,  
Не кажыце — годзе!

Працууючы над перакладамі, Э. Агняцвет імкнулася не проста знайсці аналагічныя словаі. Яна вельмі тонка адчувала, наколькі складаная і адказная справа — пераклад паэзіі: «Паэзія — няўлоўны сакрэт», — пісаў народны паэт Беларусі Пімен Панчанка. А народны паэт Беларусі Максім Танк знайшоў для гэтага няўлоўнага сакрету эстэтычна надзвычай удалую, трапную, трапяцкую ўмоўна-вобразную асацыяцію: «Паэзія — вясёлкавы мост ад слова людскога да мары». Як жа важна, каб перакладчык адчуў, зразумеў, не разбурыў, не знішчыў гэты вясёлкавы мост, перакладаючы творы паэзіі. Як дасягнуць гэтага?

Некаторыя свае думкі адносна перакладаў Э. Агняцвет выказала ў вершах. Яна не прымала літаральнага, падрадковага перакладу: «Хіба нявольніцай буду, слухмянай слугой перакладу?» Не была яна слугой перакладу, лічыла гэту ферму дзейнасці такой жа творча ўдумлівай, натхнёнай, як і пісанне ўласных вершаў ці паэм. Тому і падкрэсліла, што аддала перакладам шмат душэўнай сілы. Бачыла сваю задачу Э. Агняцвет як перакладчыца ў тым, каб не сказіць сэнс, пафас, падтэкст арыгінала. Падкрэслівала, што гэта вельмі працаёмкі, складаны, аналітычны працэс, які патрабуе актыўнай работы думкі, фантазіі, мастацкага ўяўлення, паэтычнага натхнення. Улічваючы гэта, Э. Агняцвет у сваёй невялікай прадмове да кнігі ажыццёўленых ёю перакладаў выбраных твораў Г. Апалінера «Зямны акіян» пісала: «Нельга перакладаць верш за вершам... Кожны верш, кожная паэма патрабуюць ад перакладчыка напружанай думкі, пошуку вобразу...» Звярнула яна ўвагу і на тое, як важна, каб перакладчык «уважліва прыслушаўся

да інтанацыі арыгінала, не застаўся абыякавым да яго рытуму, паўз». Гэта сведчыць пра клопат, жаданне паэтэсі як мага больш тонка адчуць і ўзнавіць рытма-мелодыю, музыку арыгінала.

Э. Агняцвет была вельмі чуйнай да музыкі, грава на фартэпіяна, брала ўрокі вакалу ў кансерваторыі, добра спявала. Захаваўся запіс беларускай народнай песні «Ой, не кукуй, зязюленька...» ў яе выкананні, і ў дзень 80-годдзя паэтэсі гэты запіс прагучачаў па радыё. Паэзія Эдзі Агняцвет шчодра насычана музыкай. «Многія яе вершы, — назначае вядомы беларускі паэт Артур Вольскі, — падказаны музыкай, натхнёны музыкай, так ці інакш знітаваны з музыкай. Паэтика не можа без яе...»<sup>2</sup>

Як бачым, вельмі музычны паэт Бельгіі М. Карэм перакладзены на беларускую мову вельмі музычнай беларускай паэткай-перакладчыцай. Таму, спадзяюся, нават па прыведзеных прыкладах перакладаў можна меркаваць, што Э. Агняцвет донесла да нас, дала адчуць нам, беларускім чытачам, багацце і разнастайнасць вобразаў і інтанацый, тонаў, адценняў, рытмаў, паўз і іншых выяўлэнчых сродкаў, якімі вызначаеца светлая, сонечная плынні дзіцячай паэзіі М. Карэма.

Музыка твораў паэта, адрасаваных дарослым, не заўсёды такая бязвоблачна-аптымістичная. Таму што ў размове з дарослымі чытачамі ён звяртаецца і да трывожных, складаных, часам балочных і драматычных тэм і праблем. Тут больш адчуваўальная павышаныя інтэлектуальнасць, філасофічнасць паэзіі М. Карэма, яго грамадзянская актыўнасць, пераважаючы вершы-роздумы, часам агульначалавечага маштабу, сярод іх — роздумы пра вайну. Яго вельмі хвалявалі праблемы вайны і міру. Невыпадкова некалькі гадоў М. Карэм узначальваў Бельгійскі камітэт абароны міру. Важкае пранікнёнае слова ў абарону міру на зямлі сказаў ён і ў сваёй паэзіі, выявіў наватарства ў пошуку нестандартных сюжэтных сітуаций, вобразна-выяўлэнчых сродкаў, спосабаў раскрыцця сваёй грамадзянской пазіцыі, пазіцыі гуманіста, чалавека люба.

Творы М. Карэма ваеннага цыкла глыбока кранальнія, нельга аднесціся абыякава нават да іх загалоўкаў: «Драўляныя ногі», «Ваенныя могілкі», «Калі з вайны вяртаецца марак...». Уражвае ўжо сама назва верша «Драўляныя ногі». Як жа глыбока трэба было асэнсаваць, «перахварэць» боллю мільёнаў людзей, каб вось гэтак псіхалагічна выверана падкрэсліць, зрабіць мастацкім вобразам — сімвалам бяды драўляныя ногі. Лёгка было збіцца на натуралізм, аднак гэтага не здарылася, бо таленавіта ўлічаны аўтарам арыгінала (і перакладчыцай) той жа няўлоўны сакрэт паэзіі. Дапамагла М. Карэму ў гэтым арыгінальная, па-мастацку ўражлівая, па-філасофску заглыблена ўмоўна-вобразная асацыяцыя: жывыя дрэвы і «драўляныя ногі з войнаў»... Асацыяцыя гэтая запамінальная, балючая: калі пасадзіць вішнёвы сад, дык з кожнага дрэўца можна зняць у ліпені хоць па некалькі вішань...

<sup>2</sup> Дзесяткі кампазітараў звярталіся да паэзіі Э. Агняцвет. Многія вершы яе сталі песнямі, пакладзены ў аснову музычных твораў. Паводле яе лібрэта створаны дзве оперы для дзяцей.

А калі пасадзіць дзеравякі —  
Ногі з войнаў, што грукалі ўсюды,  
Мог бы вырасці лес аж пад хмарамі.  
Дзе і птушкі і папараць-чуда...

Толькі б слёз не хапіла ні ў кога  
Арасіць хоць бы ўзгорак у полі.  
Ды й не могуць драўляныя ногі  
Прарасці без карэнняў  
Ніколі...

Звернем увагу на запаволены рымт верша, на паўторы зычных р, з, д, п, якія паглыбляюць драматызм зместу твора, садзейнічаюць стварэнню журботнай мелодыі, блізкай да жалобнага марша. Цэзура ў канцы другога чатырохрадкоўя перанесла слова «Ніколі» ў асобны радок — нібы заключны, шчымліва-балочны акорд той мелодыі. Верш публіцыстычны ў сваёй аснове, хоць няма ў ім пальмірных заклікаў, воклічаў, слоў адкрытага пратэсту — усё гэта ў падтэксце. Неабходна было глыбока ўвайсці ў структуру, змест верша, перажыць тое, што хвалювала аўтара, каб узіміць у перакладзе складаную ўмоўна-вобразную асацыятыўнасць гэтага твора, спалучэнне ў ім лірызму, драматызму, публіцыстычнасці.

Нават па зробленых перакладах на ваенную тэму можна пераканацца ў tym, што Э. Агняцвет доказна пацвердзіла ўменне таленавітага бельгійскага мастака пазбягаць аднастайнасці. Адкрытай публіцыстычнасцю вызначаецца верш «Ваенныя могілкі», і пачынаеца ён шчымліватрагічным воклічам: «Колькі тут мёртвых для беднай травы». Гэтак жа гучаць і слова абвостранага, непапраўнага болю і страт: «Не ўбачыць салдату зялёных бароў!» Пачуцці болю, нязгоды, малення і пратэсту асабліва выразна сканцэнтраваны ў апошнім радку верша — у публіцыстычна-хвалюючым, абагульняючым пытанні — пратэсце: «Навошта загінула столькі людзей?!..» Экспрэсіўнасць, боль гэтага рытарычнага пытання выразна падкрэслены сінтаксічнымі знакамі — пытальнік, клічнік, шматкрап’е.

Разуменне вайны як вялікай трагедыі ўвасоблена і ў вершы «Калі з вайны вяртаецца марак...». У ім праз пакутлівія душэўныя перажыванні марака, якія вярнуўся з вайны і не знайшоў ні свайго дома, ні родных, сцвярджаеца тая ж думка: вайна — гэта вялікая трагедыя, гэта бесчалавечна... Трэба сказаць, што М. Карэм не меў на ўзвaze нейкую пэўную вайну, у яго гэта зборны вобраз. Бельгійскі паэт-чалавека люб увогуле быў супраць войнаў, бо лічыў, што ў цывілізаваны век дзяржавы могуць (і павінны!) самыя складаныя праблемы, спрэчкі вырашаць мірным шляхам. Сваімі вершамі пра вайну ён пацвердзіў права людзей, усёй планеты Зямля жыць без войнаў, у згодзе і міры. Гэта была таксама запаветная мара і Э. Агняцвет. Яна

ведала, колькі гора, страт і пакут спазнаў народ яе роднай Беларусі ў час вайны. На вайне загінуў і яе родны брат, якому было 20. Месца пахавання знайсці не ўдалося, і таму паэтка часта спынялася ля магілы невядомага ёй салдата, якому было столькі ж гадоў, што і яе брату і які таксама загінуў на вайне ў 1944-м:

На пліце — дзве нязгасныя даты,  
Толькі дваццаць мінула салдату...  
Ён у сорак чацвёртым загінуў.  
У яго не было ящэ сына...

(«Гэты ціхі куток...»)

Прыцягнулі ўвагу беларускай перакладчыцы і вершы М. Карэма «Гора», «Успамін», «Жонка рыбака», дзе зноў выявілася заклапочанасць аўтара арыгінала лёсам чалавека. Абагульнена-горкую назму мае верш «Гора», у аснове якога ляжыць вядомы ва ўсім свеце вандроўны сюжэт народнага гора. Гэты сюжэт і сам вобраз гора былі надзвычай пашыранымі і ў дарэвалюцыйнай беларускай літаратуры. Нават калі толькі вымаўляем назму верша М. Карэма, адразу ж прыгадваецца аднайменны верш беларускага паэта-класіка XIX ст. Ф. Багушэвіча. У вершах «Гора» гэтых двух паэтаў, якія жылі ў розны час, у розных краінах, увасоблена адна і тая ж думка аб несправядлівасці сацыяльных умоваў, у якіх пакутаваў працоўны чалавек. Калі чытаеш і адзін і другі твор, ствараецца ўражанне, што селянін усюды нібы з горам нараджаўся і ніяк уратавацца ад яго не мог.

Што толькі ні рабіў герой верша Ф. Багушэвіча, каб пазбавіцца гора: і ў рэчы яго тапіў, і ў агні паліў, і ў зямлю, у глыбокі роў, закапваў, а аднойчы нават склаў гора ў торбу і «аж у Мерыку (Амерыку) адвёз». Але нязменна гора зноў аказвалася побач з селянінам.

У аднайменным вершы беларускага паэта сітуацыя некалькі іншая: мы нібы бачым вынікі трагічнага ўплыву гора на лёс сацыяльна неабароненага чалавека. Трывожным, глыбока драматычным сімвалам становіцца ў гэтым вершы пустая хата. Па ўсім відаць, што з яе за даўгі выгнаны быў гаспадары, а ўсё, што яны мелі, за даўгі прададзена, усё — нават сабачая будка, фіранкі. Толькі гора прадаць не маглі... Застаўшыся ў адзіноце, яно не знаходзіць спакою: і смяеца, і плача. Тут ёсць над чым падумаць — верш багаты філософскім падтэкстам. На нейкі момант узнікае ўражанне, што гора шкадуе быльых гаспадароў, невыпадковая ж «камусьці ў адплату» яно на пэўны час з дапамогай чарадзейнага люстэрка (шкельца) пры месячным святле вяртае ўсе рэчы ў хату. Аднак гора ёсць гора, сутнасць яго вядомая: заселяцца ў хату новыя гаспадары, і гора будзе таксама і іх лёс ламаць-ніявецьць... На іншае гора няздатнае — на тое яно і гора...

І хай рознымі шляхамі, але ўсё ж і беларускі паэт М. Карэм, і беларускі паэт Ф. Багушэвіч прыйшлі да адных і тых жа высноў: пры неспрыяльных сацыяльных умовах гора невыпнішчальнае!

Развагі пра гора, пра лёс чалавека маюць своеесаблівы працяг у вершы М. Карэма «Успамін». Гэта твор таксама філософскага складу: у ім супрацьпастаўлены бязрадаснае жыщё ўжо немаладога селяніна-гаротніка і кароткае шчаслівае імгненне пары яго маленства, якое стала для героя верша самым дарагім і светлым успамінам на ўсё жыщё. Чалавек задумваецца над перажытым і нібы ўпершыню так востра адчувае, як драматычна склаўся яго лёс, у якой беднасці і пакутах ён жыве. А наперадзе што чакае? Хочацца яму хоць на імгненне вярнуцца ў маленства, убачыць сябе тым акрыленым верай і шчасцем хлапчанём, які «пад сонцам бег басанож» на-сустрач жыщцю... Аднак як ні намагаўся ён зрабіць гэта, дасягнуць жаданага не змог. Бачыў ўсё той жа свой бядняцкі пакой, шыбу, дзе белы агонь маразоў, печку, калія якой «хоць трэні, ні трэскі якой». Убачыў свой твар у люстэрку — і не пазнаў сябе:

Хтось глядзеў на яго ў здзіўленні  
Наіўнымі, дзіцячымі вачамі  
І плакаў над сівымі валасамі...

Вельмі тонка ўмей адчуць душу чалавека, боль, пакуты людзей Марыс Карэм. Адмоўна ставіўся да класавай няроўнасці, непрыхільна, скептычна адносіўся да тых, хто бачыў шчасце выключна ў золаце, у набыцці бацацца. «Глуха б’еца съягае сэрца — да ўсяго раўнадушнае, апрач золата», — пісаў ён у вершы «Золата». У ім, а таксама ў вершы «Флейта ў садзе» выразна чуюцца сатырычныя ноты.

Мяккім лірызмам вызначаюцца вершы беларускага паэта «Каханай», «Рукі маёй маці», напісаныя ад імя аўтарскага «я». Услаліячы каханне, высакародства гэтага пачуцця, М. Карэм у вершы «Каханай» усхаўлявана піша пра радасць гарманічнага зліцця галасоў і настрою закаханых, пра смутак ростані, калі ўсё нібы становіцца шэрым: неба, дрэвы, хвалі, «свет цэлы, як шэры дым» і нават «шэры шум травы». Любоўю да маці, пачуццямі сыноўнай удзячнасці сагрэты верш «Рукі маёй маці». Вобразы маці і бацькі апастызаваны аўтарам у вершы «Крынічная вуліца», дзе прыводзіцца нямала аўтабіографічных звестак, цікавых для чытачоў і для даследчыкаў літаратуры. На вуліцы з прыгожай назовай Крынічная нарадзіўся паэт:

Я нарадзіўся ў цяжкі дзень нястачы,  
Але на вуліцы Крынічной свет убачыў.  
Багацця хата родная не мела,  
Але была бялізна заўсёды белай.

Уключаны ў верш шмат іншых дэталяў, якія дапамагаюць адчуць атмасферу згоды, дабрыні ў сям’і, дзе рос паэт, дзе змалку ён прывучаўся да працы, палюбіў музыку, песні. У сям’і спявалі ўсе, і будучы паэт не ўяўляў жыцця без песні:

Скажыце мне: ці могуць у жыцці  
Без песні людзі ў радасці расці?

Адкрывае М. Карэм тут некаторыя сакрэты сваёй творчай лабараторыі, свайго паэтычнага крэда: ён ніколі нічога знарок не прыдумваў, пісаў, «як ішло жыццё», співаў тыя слова і мелодыі, якія ў сэрцы яго спяліліся:

...так гнецца ля ракі трысцё.  
Так месяц свеціць на пачатку лета.  
Так ландыш у лясным паветры  
Трымпіц пад красавіцкім ветрам.

Вось адкуль падкупаючая шчырасць, дабрыня, душэўная светласць паэзіі М. Карэма, якую Э. Агняцвет так глыбока і тонка адчула і асаблівасці якой улічвала ў сваіх перакладах. Дзякуючы ім, а таксама выбару твораў для перакладаў, нават тыя дваццать два яго вершы, што загучалі на беларускай мове, даюць магчымасць уяўіць маштабнасць мыслення, арыгінальнасць, шчодрасць таленту гэтага выдатнага творцы — мастака, педагога, філосафа, чалавека, які любіў людзей.

Рускі паэт С. Баруздзін, імя якога прыгадвалася ў пачатку гэтага артыкула, маючы на ўвазе пераклады з рускай мовы Э. Агняцвет, пісаў: «Яе пераклады глыбокія, індывідуальныя, а галоўнае тое, што яны становяцца фактам той мовы, на якую перакладзены». Спадзяюся, што не памылося, калі гэтыя слова паўтару і ў дачыненні да зробленых ёю перакладаў з французскай мовы М. Карэма, таму што яны сапраўды сталі фактам нашай беларускай літаратуры — і дзіцячай, і дарослай.

Зазначу, што нялётка было працаўца над гэтым матэрыялам, бо цяжка было знайсці нават агульныя звесткі пра М. Карэма. Ды і пра творчасць Э. Агняцвет у такім аспекте пісаць не даводзілася. Аднак не шкадую заітрачанага часу, бо працаўала з вялікай цікавасцю і карысцю. Шмат новага ў працэсе гэтай працы адкрыла для сябе ў творчасці Э. Агняцвет, пра якую мне даводзілася не раз пісаць. Увайшла ўпершыню ў зусім незнаёмы мне да гэтага свет паэзіі М. Карэма. Зачараўана, усхвалявана... Шкадую, што ўжо позна ўзыцца за вывучэнне французскай мовы, каб прачытаць творы гэтага выдатнага Майстра ў арыгінале. Не сумняваюся, што абавязкова яго паэзія прывабіць новых перакладчыкаў.

Дзякуючы М. Карэму і перакладчыцы яго твораў на беларускую мову Э. Агняцвет я адкрыла ў паэзіі і самой асобе гэтага таленавітага мастака шмат таго прывабнага, што характэрна для ўсяго народа Бельгіі. Здаецца, адлегласць паміж Беларуссю і Бельгіяй стала карацейшай...

**Jeannine Burny (Bruxelles)**

## **MAURICE CARÊME — UNE VIE, UNE CŒUVRE**

**H**umaniste, s'il en fut, Maurice Carême a traversé ce siècle avec la lucidité d'un homme qui n'ignore rien ni du mal, ni des ombres dramatiques de l'humanité, ni des brûlures de l'histoire. Et, le sachant, il ne s'est jamais laissé aller ni à désespérer ni à douter que le seul chemin du bonheur était celui du dépassement.

On a dit de lui qu'il était le poète de la joie et l'on a créé autour de cette image simpliste, une vision plus qu'incomplète de l'oeuvre du grand poète belge. Il est vrai qu'il a chanté à de nombreuses reprises le bonheur de vivre, mais celui-ci fut pour lui une sublimation du tragique de la vie. Toute son oeuvre est marquée par cette qualité et il faut avoir lu superficiellement et sa poésie et sa prose pour mettre en doute que Carême fut aussi le chanteur de la misère morale et physique de l'homme.

Dès 1930, à trente et un ans, il opte pour un style d'une transparence lumineuse. Non qu'il méconnaisse les tendances futuristes ou surréalistes de son temps, mais il semble savoir d'instinct qu'il ne pourra dire l'essentiel de sa pensée poétique que grâce à cette simplicité complexe, à cette clarté profonde dont il fera les caractéristiques majeures de sa création.

On peut se demander pourquoi Maurice Carême — en dépit de tant de tendances modernistes de l'époque — va maintenir ce choix de la simplicité du verbe à travers toute sa vie. Il est un immense lecteur, et sa vision de la poésie est non seulement universelle, mais elle remonte jusqu'aux premiers textes littéraires connus. Il est un passionné du domaine de l'anthologie et il ne cessera de tenter d'y déceler les raisons qui ont permis aux grands poètes de parvenir jusqu'à nous. Une question le hante: «*Pourquoi ces textes nous touchent-ils encore, nous émeuvent-ils, pourquoi ont-ils gardé leur pouvoir poétique? Et cela quelquefois malgré les siècles qui nous séparent de leurs auteurs, malgré les distances, les différences de civilisation, de religion, de culture?*». Il lui apparaît que ce qui a survécu se caractérise par une magie du langage à laquelle s'associe presque toujours la profondeur des sentiments exprimés.



Марыс Карәм. Фота Жанін Бюрні

En outre, il vit parfois très mal dans cette ambiance où le modernisme prend des formes si trompeuses. Il est de plus en plus persuadé que bien des créateurs de ce vingtième siècle se sont égarés sur des routes sans issue qui les ont menés très loin de leur vérité. Il ne croit ni aux écoles ni aux modes. «*Celles-ci ne créent pas les génies, mais suscitent les épigones*», remarque-t-il à de nombreuses reprises. A propos de ceux que l'on considère en France comme les plus marquants des poètes surréalistes, il constate : «*C'est justement ceux qui ont osé être le plus authentiquement eux-mêmes qui en sont les fleurons les plus inclassables. Devant les chefs-d'œuvre d'Eluard, d'Aragon, de Desnos, on ne peut que constater une inimitable originalité qui s'écarte de toutes les modes, de toutes les théories. Leurs voix sont uniques et retrouvent sans l'avoir voulu celles des grands poètes du passé comme si un fil invisible les reliait à eux.*

Qu'en est-il aussi de son art poétique? S'est-il astreint à user de formes classiques dont il n'a pas osé enfreindre les lois rigides? Il avait indéniablement une facilité à trouver la rime adéquate, une rime qui ne venait jamais alourdir sa prosodie. Il a marqué souvent une préférence pour des rimes pauvres, les trouvant, disait-il, moins voyantes plus inattendues, moins exploitées par ses prédécesseurs. A plusieurs surprises, il les remplaça par des assonances ou des contre-assonances ou par des rappels de sonorités à l'intérieur des vers. La musique de ceux-ci fut si étonnante que les compositeurs en firent de nombreuses variations et Maurice Carême devint, à leurs yeux, «*le poète qui est et sera le plus mis en musique qui vivra jamais!*» Nous avons recensé, à ce jour, plus de deux mille quatre cent cinquante poèmes mis en musique et deux cent soixante-dix musiciens. Quant à l'architecture de ses poèmes, il sut lui imprimer un merveilleux équilibre. Attiré par toutes les formes poétiques, par les mètres les plus variés, par les

enjambements de vers qu'aucun artifice ne semblait avoir élaboré, il restait persuadé de la nécessité de leur perpétuelle recréation. «*Ce sont des outils au service de l'écrivain, non des moyens de contrainte. Je crains que beaucoup de poètes contemporains auront choisi le vers libre parce qu'ils imaginaient plus apte à exprimer leur vision poétique, je crois au contraire qu'il est bien plus malaisé à réussir, qu'il y faut un art et une maîtrise que l'on n'atteint qu'après des années d'écriture. Bien plus que ce que l'on dit, c'est la manière de dire qui importe*,» professait-il. *Lorsqu'il y a symbiose entre les deux, on atteint au génie.*»

Ces paroles de Maurice Carême montrent à quel point il a eu, comme le remarqua Jacques De Decker, lors du colloque **MAURICE CARÈME OU LA CLARTÉ PROFONDE**, «une conscience poussée de ses moyens et de son art. (Mais) toute cette compétence ne servirait à rien si elle n'était pas animée par cette fraîcheur, par cette limpidité du regard qu'il a su préserver pendant toute sa vie et à travers toute son oeuvre».

La culture de Maurice Carême était immense et, si sa connaissance de la poésie s'avère universelle, il était aussi un grand lecteur d'essais sur la littérature, sur l'art et sur la philosophie. Il s'était penché sur les sources et l'histoire de toutes les religions et, la maturité venue, sur les sagesses orientales. Il n'y avait pas pour lui de différences entre les hommes, il n'y avait que des degrés dans les qualités humaines, les seules qui importaient à ses yeux. Il ne connaissait pas d'autre supériorité que ces qualités-là, celles qui ont fait des phares d'un Jésus, d'un saint Jean de la Croix, d'un Gandhi ou d'un Rabindranath Tagore.

En lisant il y a peu le livre de Tzvetan Todorov, **ÉLOGE DU QUOTIDIEN**, oeuvre qui paraissait à point nommé dans le renouveau littéraire qui s'amorçait en fin du vingtième siècle, je me pris à penser que le miracle de la poésie de Maurice Carême répondait peut-être au miracle de la peinture hollandaise du 17-ème siècle, à savoir «*que, touché lui aussi, par une grâce — nullement divine, nullement mystique — il lui a été permis de lever la malédiction qui pesait sur la matière, de se réjouir de l'existence même des choses, de faire s'interpénétrer idéal et réel, et donc de trouver le sens de la vie dans la vie même (...) et de découvrir que la beauté pouvait imprégner la totalité de l'existence*».

## **Жанин Бюрни (Брюссель)**

### **МОРИС КАРЕМ — ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО**

**Б**удучи гуманистом, Морис Карем прошел через наш век, пережив всю его боль, соучаствуя в драматической судьбе своих героев-современников, всем своим естеством ощущая ожоги военных пожаров, и не утратил при этом спокойной ясности души. Познав глубину страданий, никогда не поддавался отчаянию и ни на миг не сомневался, что дорога к счастью — это непрерывное преодоление препятствий на жизненном пути.

О Кареме говорят, что он был поэтом радости, и вокруг этого однозначного восприятия сформировалось упрощенное понимание творчества великого бельгийского поэта. Действительно, во многих своих произведениях он воспевает счастье жизни, и именно это позволяет преодолеть ее трагизм. Все его творчество носит на себе печать этого противоречия, и лишь для тех, кто поверхностно читал его стихи и прозу, неведомо, что Морис Карем был также певцом обездоленных жизнью людей.

Начиная с 1930 г., когда ему исполнился 31 год, он выбирает свой стиль — прозрачность и свет. Нельзя сказать, что Карем не был знаком с модернистскими и сюрреалистическими тенденциями своего времени, но, похоже, поэт инстинктивно чувствовал, что только благодаря этой сложной простоте, этой глубинной ясности он сможет донести до читателя суть своих стихов. Эта простота и ясность станут основными характеристиками творчества Мориса Карема. Можно задать вопрос, почему Карем, вопреки всем модернистским тенденциям эпохи, отстаивает свой выбор и остается верен простоте слова в течение всей жизни? Для него, неутомимого читателя, это не только универсальный взгляд на поэзию, но и средство познания литературного наследия от первых памятников письменности до наших дней. С большим интересом Карем относится к антологии и не устает искать причины, позволившие произведениям великих поэтов дойти до нас. Один вопрос не покидает его: «Почему эти произведения все еще трогают нас, почему они сохранили свою поэтическую силу? Сохранили, несмотря на годы, разделяющие нас, невзирая на расстояния, различия жизненного

уклада, религий, культур?» И ему становится очевидным, что дошедшие до нас произведения обладают магией слова, порожденной глубиной выраженных в них чувств.

Более того, иногда он плохо себя чувствует в атмосфере, где модернизм принимает крайне обманчивые формы. Поэт все более убеждается, что многие литераторы XX в., блуждая по бесконечным дорогам творческих поисков, зашли в тупик, так и не приблизившись к правде. Карем не верит ни в школы, ни в моды. «Они не создают гениев, а поощряют эпигонов», — неоднократно повторял поэт. Выражая свое мнение о поэтах-сюрреалистах, наиболее значимых во Франции, он говорит: «И именно те, кто осмелились быть доподлинно самими собой, оказались самыми своеобразными, их творчество вне литературных течений. Читая шедевры Элюара, Арагона, Десноса, нельзя не отметить их неподражаемую оригинальность, далекую от моды, от литературных теорий. Голоса их сливаются в неповторимой гармонии и, возможно, сами того не сознавая, присоединяются к голосам великих поэтов прошлого, как будто их связывает невидимая нить».

Нельзя ли сказать те же слова и о поэтическом искусстве самого Карема? Не ограничил ли он себя классическими формами, не смея нарушать строгие законы? Несомненно, он легко находил нужную форму, рифму, которая никогда не отягощала просодию. Часто Карем предпочитал простые рифмы, менее заметные, более неожиданные и, по его словам, не такие расхожие. Неоднократно он заменял их ассонансами или диссонансами или же повторениями созвучий внутри стиха. Их мелодичность была настолько выразительна, что композиторы часто обращались к ним, и Морис Карем стал в их глазах «поэтом, на стихи которого пишут музыку чаще других и будут писать всегда!». На сегодняшний день насчитывается более 2450 песен, написанных на его стихи 270 музыкантами. Что касается структуры стихотворений, поэт умел придать ей исключительную уравновешенность. Будучи мастером поэтической формы, владея разнообразными стихотворными размерами и переносами строки, поэт оставался убежденным в необходимости постоянного совершенствования своих поэтических творений. «Все это инструменты на службе у писателя, а не средства принуждения. Меня беспокоит, что многие современные поэты отдают предпочтение белому стиху, предполагая, что с его помощью легче выразить свою поэтическую концепцию, я же, напротив, считаю, что таким путем намного труднее добиться результата, в данном случае нужны искусство и мастерство, достигаемые лишь после долгих лет литературного творчества. Намного значительней, чем это принято считать, является литературный стиль», — учил поэт. «Когда есть симбиоз этих двух начал, приближаешься к гениальности».

«Эти слова Мориса Карема, — говорил Жак де Декер на коллоквиуме «Морис Карем или глубинная ясность», — показывают, насколько высоки



Марыс Карэм.  
Фота Жанін Бюрні

были его требования к процессу создания собственных произведений. Но эта высокая компетентность ничему не служила бы, если не была бы пронизана свежестью, озарена ясностью взгляда, хранимыми писателем всю жизнь и пронесенными через все творчество.

Морис Карем — поэт огромной внутренней культуры. Кроме обладания широчайшими познаниями в поэзии, он был и серьезным читателем жанра литературного эссе, глубоко знал искусство и философию. Он интересовался происхождением и историей всех религий, а в зрелом возрасте принял за изучение восточной мудрости. Он не делал различий между людьми. Единственно, что имело значение в его глазах, — это человеческие добродетели. И для Карема не было ничего важнее этого. Именно человеческие добродетели явились нам в светлых обликах Иисуса Христа, Иоанна Крестителя, Ганди, Рабиндраната Тагора.

Перечитывая недавно книгу Цветана Тодорова «Хвала обыденному», одно из последних произведений XX в., затрагивающее обсуждаемую нами проблему, я вдруг осознала, что чудо поэзии Карема, пожалуй, аналогично чуду голландской живописи XVII в., а именно: «...приняв на себя благодать божественную или не названную, она выполнила предназначение снять тяготевшее над материей проклятие и возрадоваться самому факту существования, позволить идеальному и реальному слиться, а значит, найти смысл жизни в самой жизни [...], заявить о том, что красота может проникнуть в самые отдаленные уголки бытия».

Перевод с французского *Светланы Маринчик*

**Наталля Марцынкевіч (Мінск)**

## **МУЗЕЙ МАРЫСА ҚАРЭМА Ў СІСТЭМЕ МУЗЕЯЎ БЕЛЬГІІ**

**У** 2000 г. Таварыства «Беларусь — Бельгія» ладзіла вечарыну з нагоды 100-годдзя з дня нараджэння знакамітага бельгійскага паэта Марыса Карэма (1899—1978). Нельга было не зацікаўіца асобай, якую Парыжская акадэмія мастацтваў удастоіла звання «прынц паэтаў» — трэцім па ліку за сто год існавання такога тытула. Ён пісаў для дарослых, для дзяцей. Пісаў так, што быў зразумелы дзесям. Пісаў пра мінулу вайну, і таму такі зразумелы беларусам. Цудоўныя пераклады бельгійскага паэта на беларускую мову зрабіла Эдзі Агняцвет. Марыса Карэма настолькі шануюць у Бельгіі, што стварылі персанальны музей паэта, як у нас — Янку Купалу і Якубу Коласу, Максіму Багдановічу і Уладзіміру Каараткевічу. А гэта толькі павысіла маю зацікаўленасць вызначанай тэмай, паколькі сама займаюся музейнай справай.

Спецыяльных навуковых даследаванняў пра музей свету ў беларускай гісторыяграфіі, на жаль, яшчэ няма. Вядомы гісторык-музеязнаўца А. Гужалоўскі толькі рыхтуе дапаможнік для студэнтаў. Праўда, аўтар ласкова дазволіў мне азнаёміцца з рукапісам. У бібліятэках замежных выданні пра музей знайсці няпроста — нават у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Адной з асноўных крыніц, якой я карысталася, быў Інтэрнет, а таксама матэрыялы, якія даслала ў Таварыства «Беларусь — Бельгія» мадам Ж. Бюрні, галоўныя захавальнік Музея Марыса Карэма.

Найперш разгледзім, што сабой уяўляюць музей Карапеўства Бельгіі.

Бельгія нагадвае музей пад адкрытым небам. У адрозненне ад Беларусі, там захавалася непараўнальная больш сведчанняў даўніны. Гонарам краіны з'яўляецца сусветна вядомы жывапіс XV ст. — «залатога веку» нідэрландскага выяўленчага мастацтва. Большасць музейных збораў Бельгіі па традыцыі складаюць мастацкія творы. Буйнейшымі мастацкімі музеямі з'яўляюцца Карапеўскі музей прыгожых мастацтваў у Брюселе, Карапеўскі музей прыгожых мастацтваў у Антверпене, Муніцыпальная



Надмагілле Марыса Карэма. Фота Камера-клуба

мастацкая галерэя ў Бруге. Там можна пабачыць палотны вялікага Пітэра П. Рубенса, таямнічага і велічнага Яна ван Эйка, самотнага і ўрачыстага Рагіра ван дэр Вейдэна, вытанчанага Ганса Мемлінга.

Існуюць і больш універсальныя музеі — Карапеўскі музей мастацтва і гісторыі ў БруSELІ, Карапеўскі музей Цэнтральнай Афрыкі ў Тэрвурэнэ, Музей побыту Сярэдневякоўя і Новага часу ў Бруге, які называюць яшчэ Музеем Грутхус, паколькі ён знаходзіцца ў доме сям’і Грутхус — жамчужыне грамадзянскай архітэктуры позняга Сярэдневякоўя.

У цэнтры музейнага экспанавання Бельгіі традыцыйна стаіць асоба. Зноў жа вельмі шануюцца мастакі, якім прысвячаюцца асобныя музеі. Вялікую вядомасць набылі Музей Маера ван дэн Берга і Музей Плантэнна — Марэтуса ў Антверпене, а таксама Музей Ганса Мемлінга ў Бруге.

Але што ж сабой уяўляе музей Марыса Карэма? Месціцца ён у доме паэта. Гэты будынак, вядомы як Белы дом, узведзены ў 1933 г. у традыцыях архітэктуры правінцыі Брабант, адкуль паэт родам. Статус музея Белы дом набыў пасля смерці Карэма, 13 студзеня 1978 г. Адзіным уладальнікам музея і ўсёй спадчыны паэта выступае Фонд Марыса Карэма, заснаваны 4 снежня 1975 г. Ён жа валодае і выключным правам на выданне твораў паэта. Гэта — тыповы для Бельгіі недзяржаўны музей. І тое, што асобны музей прысвячаны якраз Марысу Карэму, — гэта таксама тыпова для Бельгіі, але ў той жа час і трошкі нетыпова, бо прысвячаны ён не мастаку, а паэту.

Музей Марыса Карэма, зразумела, сваім багаццем фондаў не можа раўняцца з Карапеўскім музеймі БруSELІ і Антверпена. Затое ён прываблівае наведальнікаў сваёй адметнасцю, арыгінальнасцю. «Музей не такі, як іншыя!» — з выклікам паведамляе рэклама. Якім чынам гэта дасягаецца?

- Там сабраны ўсе вядомыя ўласныя рэчы Марыса Карэма, пачынаючы ад калыскі і заканчваючы пасмяротнай маскай паэта.
- Там сабраны самыя розныя рэчы, якія адлюстроўваюць атмасферу тых часоў, калі жыў і тварыў паэт.
- Там сабраны экспанаты, якія перадаюць дух родных паэту мясцін — правінцыі Брабант (стараражытны посуд, мэбля, іншыя рэчы).
- Там сабраны творы жывапісцаў і скульптараў, з якімі сябраваў Марыс Карэм.
- У музеі — цэлая галерэя партрэтаў паэта.

Усё гэта робіць музей не толькі літаратурным, але і мастацкім, нават гісторыка-этнографічным, а дакладней — універсальным.

У музеі ёсьць архіў, у фондах якога захоўваюцца ўсе выдадзенныя творы паэта, рукапісы, пісьмовыя документы, аўдыё- і відэаматэрыялы, творы, пакладзенныя на музыку, фотатэкса, фільмы пра паэта, яго перапіска. Кнігі, звязаныя з жыццём і творчасцю Марыса Карэма, складаюць цэлую бібліятэку. Іншымі словамі, практична ўся спадчына паэта і летапіс яго жыцця канцэнтруюцца ў адным месцы. Архіўная зала і бібліятэка даступныя для ўсіх зацікаўленых асоб.

Фонд паэта пры неабходнасці матэрыяльна падтрымлівае даследчыкаў-карэмазнаўцаў. У музеі праводзяцца навуковыя канферэнцыі, вечарыны паэзіі. Уваход платны. Наведванні — па папярэдняй дамоўленасці. Гэта значыць, што музей абыходзіцца без штатных наглядчыкаў, якія варгуюць пустыя залы. Ён працуе на канкрэтных наведвальніках.

На кірунку дзейнасці бельгійскага музея шмат у чым нагадвае дзейнасць наших беларускіх літаратурных музеяў. Але ёсьць нам чаму і павучыцца. Вось пра што, у прыватнасці, сведчыць вопыт Музея Марыса Карэма.

- Літаратурны музей можа быць настолькі універсальным, наколькі універсальный і невычарпальны з'яўляецца асаба літаратара, якому ён прысвячаецца. Гэта музей — без межаў і амежаванняў.
- Літаратурны музей толькі тады набывае вялікую каштоўнасць і арыгінальнасць, калі максімальная канцэнтруе спадчыну творцы і выступае яго асноўным захавальнікам.
- Літаратурны музей паспяхова працуе, калі мае канкрэтнага гаспадара, напрыклад, спецыяльна створаны фонд. У парыўнанні з дзяржаўнымі чыноўнікамі фундатары больш зацікаўлены ў захаванні і прапагандзе спадчыны творцы.
- Недзяржаўны музей Бельгіі маюць магчымасць зарабляць гроши і ў той жа час карыстаюцца правам на пэўную падтрымку дзяржавы.

Мной больш-менш падрабязна ахарактарызаваны толькі адзін музей Бельгіі. Але і ён дастатковая пераканаўча сведчыць пра неабходнасць культурных контактаў паміж музейнымі ўстановамі Беларусі і Бельгіі.

**Светлана Маринчик (Минск)**

## **СТИХИ МОРИСА КАРЕМА В БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЕ**

**В** школах Беларуси изучаются иностранные языки — английский, испанский, немецкий, польский, французский. Иностранный язык — это средство приобщения к культуре другой страны, знакомство с ее традициями, знакомство с иным типом мышления, постижение иного образа выражения понятий, образов, мыслей.

Межкультурный аспект всегда имел большое значение в преподавании иностранного языка, но в последнее время получил особое звучание. В методике преподавания определилась новая тенденция — изучение иностранного языка в процессе постижения культуры, на базе аутентичных материалов. Эта концепция была сформулирована и разработана на международных семинарах в городах Грац (1996), Варшава (1997), Санкт-Петербург (1997), Будапешт (1998), организованных по инициативе Европейского центра современных языков.

Свой вклад в разработку этой концепции внесла и Беларусь. В рамках Республиканской программы «Иностранные языки» созданы учебники французского языка Д. Вадюминой, базирующиеся на концепции «изучение языка через культуру». Помимо богатейшей культуры Франции перед нами открываются врата в мир содружества стран, говорящих на французском языке, стран франкофонии. С бельгийским поэтом Морисом Карем белорусские школьники могут познакомиться уже на первых страницах учебника. На протяжении последних 30 лет его имя вместе с именами французских поэтов Поля Элюара и Робера Десноса не сходит со страниц школьных учебников. Их стихи позволяют учиться легко, непринужденно, что доставляет радость от занятий. Это очень важно для детей, делающих первые шаги в изучении иностранного языка. Морис Карем писал для своих учеников, и слова учителя остались в книгах навечно. Немногие поэты удостоены Французской академией звания «короля поэтов». Среди них — бельгиец Морис Карем. Часто французские дети спрашивают: «А что, Морис Карем — бельгиец? Я всегда думал, что он француз».

Белорусы знают Карема как мастера слова. Помимо русских переводчиков стихи М. Карема на протяжении многих лет переводила Эди Агнинцвет. Поэтесса знакомила белорусских читателей с его жизнью и деятельностью. Морис Карем — активный участник Движения сторонников мира, на протяжении нескольких лет он был председателем Бельгийского комитета защиты мира. Поэт приезжал в СССР, участвовал в Пушкинском празднике поэзии. Обо всем этом узнали ученики гимназии № 8 г. Минска на занятиях языкового кружка. К сожалению, в нашей республике ощущается недостаток художественной педагогической литературы на французском языке. Нет профессионального педагогического издания. В этой трудной ситуации на помочь нашим педагогам пришли российские коллеги. Газета «1 сентября», в приложении «Французский язык», опубликовала материалы, посвященные 100-летнему юбилею М. Карема.

Нами была проведена большая поисковая и исследовательская работа. При содействии некоторых родителей гимназии мы получили из музея Мориса Карема в Брюсселе сборники стихов, кассету с записью поэтических произведений автора, биографические материалы и исследовательские работы по его творчеству. Эти материалы, любезно предоставленные нам хранительницей музея Жанин Бюрни, оказали неоценимую помощь в подготовке устного журнала «Наш друг Морис Карем. К 100-летию со дня рождения». Ребята продемонстрировали этот журнал в гимназии перед своими сверстниками, поделились материалами с учениками других школ, изучающими французский язык (№ 74, 79, 145, 174), а также выступили на собрании Общества «Беларусь – Бельгия» в Доме дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Конечно, потребовалась большая подготовительная работа по отбору и адаптации материалов с тем, чтобы ребята смогли воспользоваться полученными книгами и документами. Стремление к полному пониманию стихов и документов, полученных из Музея Мориса Карема, будет для них стимулом в дальнейшем обучении. Творчество Мориса Карема открыто для молодых исследователей!

**Таццяна Махнach (Мінск)**

## **БЕЛЬГІЯ Ў БЕЛАРУСКІМ ДРУКУ**

**П**а матэрыялах беларускага друку можна вызначыць, як у грамадска-палітычным кантэксле развіваліся беларуска-бельгійская сувязі на працыягу мінулага стагоддзя, калі ўзаемаадносіны паміж краінамі грунтаваліся на ідэалагічных падыхо-дах. Каб уявіць гэтыя дачыненні, мною праведзена бібліяграфічнае даследаванне «Бельгія ў беларускім друку». Гэта каля пяцісот інфармацыйных адзінак па гісторыка-культурных сувязях. У храналагічным плане яна ахоплівае амаль сто гадоў (1902–2001 гг.) і дае магчымасць убачыць цэласную карціну ўзаемных адносін.

На пачатку XX стагоддзя Бельгія прадстае перад беларускім чытачом праз творчасць бельгійскага пісьменніка Марыса Метэрлінка. У 1902 г. у Бельгіі была выдадзена яго драма «Монна Ванна», і ў тым жа годзе на сцэне Мінскага гарадскога тэатра адбылася прэм'ера гэтай п'есы, рэцэнзіі на якую з'явіліся ў газеце «Северо-Западный край» (6, 7 окт.) — «Монна Ванна» і «Метэрлінк и его драма «Монна Ванна»». У 1908 г. на старонках газеты «Минское эхо» (30 окт.) чытаем артыкул П. Кагана «Разгадка «Синей птицы», прысвечаны вядомаму твору М. Метэрлінка. М. Карапіцкі піша пра Метэрлінка ў артыкуле «Искусство будущего» у газеце «Окраина» (7 сак.). Гэта першыя беларускія публікацыі, звязанныя з Бельгіяй і адзначаныя ў складзенай бібліяграфіі.

Вялікую цікавасць выклікае рэдакцыйны артыкул «Бельгія і ... Беларусь», надрукаваны ў газеце «Гоман» (Вільня) у 1916 г. (11 верас.), які, лічу, актуальны і зараз. Названы артыкул пра бельгійскае нацыянальнае адраджэнне ў XIX стагоддзі — прыклад для беларусаў на пачатку XX стагоддзя. Аўтар піша: «Бельгія і наш Край — на першы погляд, нічога супольнага мець не могуць, а ўсё ж такі ў іх ёсць адна супольная рыса, якая выступае вельмі ярка. У нас прывыклі глядзець на Бельгію як на французскую зямлю; але ж гэта памылковы погляд. Ні ў сваёй мінуўшчыне, ні цяпер Бельгія не была і не ёсць французской... Незавідныя палітычныя варункі і суседства Францыі зрабілі тое, што

французская культура і французская мова пашырыліся не толькі між блізкімі да французаў валонамі, але і між вышэйшымі і сярэднімі класамі фланандцаў. Шляхта зусім адраклася ад свайго народу і роднай мовы...» На пачатку XIX стагоддзя ўзнік фланандскі нацыянальны рух, які зрабіў Бельгію незалежнай дзяржавай, а для Беларусі незалежнасць тады заставалася гісторычнай перспектывай. Гэта, напэўна, адзіны ў той час артыкул, які падкрэслівае агульнае ў гісторыі Бельгіі і Беларусі. У наш час, у бюлетэні «Кантакты і дыялогі» (1997. № 2), артыкул З. Хадакова «Беларусь – Бельгія: гісторычныя паралелі» пашырае нашы веды аб супольным у грамадскім жыцці абедзвюх краін.

Бельгійская літаратура пад час свайго адраджэння прыйшла вельмі кароткі шлях нацыянальнага развіцця і хутка стала вядомай сярод еўрапейскіх літаратур. У 20–30-я гг. XX ст. у пралетарскай Беларусі расце цікавасць да бельгійскай літаратуры. Таму «Чырвоны сейбіт» (1927. № 20, 21) друкуе артыкул бельгійскага пісьменніка Леона Берж'е «Пралетарскія раманісты Бельгіі». У адказ бельгійская камуністычна газета «Драпо Руж» змяшчае на сваіх старонках нататкі аб гэтай публікацыі, у якіх спадзяеца, што цікавасць да бельгійскай літаратуры будзе спрыяць развіццю больш сталых культурных адносін паміж Бельгіяй і Беларуссю. У tym жа годзе газета «Савецкая Беларусь» знаёміць сваіх чытачоў з апавяданнем аднаго з «пралетарскіх раманістаў Бельгіі» Жака Туселя «Каменаломні» аб жыцці бельгійскіх шахцёраў. Творчасці гэтага пісьменніка прысвяціў артыкул «На шляхах да пралетарскай літаратуры ў Бельгіі» З. Снежка, які пачаў распрацоўваць у беларускім літаратуразнаўстве бельгійскую тэму. У часопісе «Узвышша» (1928. № 1) выходзіць яго грунтоўны артыкул «Бельгійская літаратура». Аўтар адзначае, што гэты артыкул ён напісаў з дапамогай свайго бельгійскага калегі Леона Берж'е. Такім чынам пачынаюць развівацца літаратурныя ўзаємавязі. Крытык разглядае творчасць пісьменнікаў з групы «Маладая Бельгія», якая ставіла сабе за мяту ўтварэнне нацыянальнай бельгійскай літаратуры. Да іх належала Шарль дэ Кастанэр, Каміль Леманье, Жорж Родэнбах, Марыс Метэрлінк, Эміль Верхарн, Жорж Экаўт і іншыя.

«Узвышша» вядзе рубрыку «Хроніка», дзе паведамляе, над чым працујуць замежныя (у tym ліку бельгійская) грамадскія дзеячы і пісьменнікі. Часопіс адзначае, што вядомы бельгійскі грамадскі дзеяч доктар Шамельгут сабраў шмат матэрыялаў аб Беларусі для кнігі «Народы Еўропы і барацьба нацыянальнасцяў»; Леон Берж'е піша ўспаміны аб пісьменніках П'еры Брадкурэнсе і Е. Экаўце, якія былі яго літаратурнымі настаўнікамі. Такую ж рубрыку вядзе і часопіс «Маладняк» (1930. № 5). На старонках газеты «Чырвоная Беларусь» (1930. 10 лют.) друкуеца апавяданне Леона Берж'е «Вартавы» у перакладзе З. Белага. У 1934 г. у перакладзе Леанілы Чарняўскай, жонкі Максіма Гарэцкага, выходзіць кніга Шарля дэ Кастанэра «Тыль Уленшпігель», якая перавыдаецца напярэдадні Другой сусветнай вайны ў 1940 г. (больш на беларускай мове яна не выдавалася).

Такім чынам, у першай палове XX стагоддзя беларускі чытач знаёміцца з Бельгіяй і яе культурай на старонках друку пераважна праз мастацкую літаратуру — перакладныя творы і артыкулы літаратурных крытыкаў.

У другой палове XX ст. і асабліва ў апошня пятнаццаць гадоў бельгійская тэматыка на старонках беларускага друку стала больш разнастайнай і цікавай для чытача. Цікавасць да Бельгіі і яе культуры пашырылася, бо змянілася грамадска-палітычная сітуацыя ў Беларусі, адчыніліся межы краін. Людзі сталі мецьмагчымасць бачыць раней невядомыя краіны, знаёміца з іх культурой сваімі вачымі.

У пасляваенныя гады не знікла цікавасць да бельгійскай літаратуры. У 1955 г. у сувязі са стагоддзем з дня нараджэння Эміля Верхарна ў часопісе «Советская Отчизна» (№ 3) былі апубліканы яго вершы ў перакладзе І. Сіманоўскага. Са старонак газеты «Літаратура і мастацтва» (1959. 29 крас.) чытачы пазнаёміліся з вершам Давіда Шэйнера «Зімовая песня» у перакладзе У. Бойкі. У літаратуразнаўстве трэба адзначыць выхад у свет кнігі Б. Міцкевіча «Шарль де Костер и становление реализма в бельгийской литературе» (1960).

У гэтых час адной з формаў супрацоўніцтва з замежнымі дзяржавамі было правядзенне Дзён, Тыдняў, Дэкаду культуры асобных краін. У ліпені 1956 г. у Мінску праходзіў Тыдзень бельгійскага кіно, падзеі якога знайшли сваё адлюстраванне ў артыкулах Е. Бондаравай «Первое знакомство. Фестиваль бельгийского киноискусства» (Совет. Белоруссия. 25 июля) і А. Сурскага «Тыдзень бельгийскага кіно» (Звязда. 27 ліп.). Беларусы ўпершыню познаёміліся з бельгійскім кінамастацтвам. У тых ж гады ў грамадзян Беларусі з'явіласямагчымасць самім пабачыць Бельгію, і яны дзеляцца сваімі ўражаннямі са старонак газет. Гэта нататкі савецкага марака Л. Козыра «Сваіма вачымі» (Чырвон. змена. 1954. 15 крас.), дарожныя нататкі журналіста В. Палякова «Па Бельгіі і Галандыі» (Звязда. 1959. 26 мая) і расказ І. Кулініча, сведкі трагедыі на бельгійскай шахце «Марсінэль» (Віцеб. рабочы. 1954. 14 верас.).

Пад час Другой сусветнай вайны беларусы змагаліся з фашыстамі ў бельгійскім Супраціўленні ў атрадзе «За Радзіму». Пра гэтыя падзеі распавядаюць артыкулы Я. Рэнікава «Яны змагаліся ў Бельгіі» (Магілёўск. праўда. 1959. 22 ліп.), Ю. Клімовіча «В лесах Бельгии» (Совет. Белоруссия. 1965. 13 июля), Я. Рамановіча «Неуловимый Ян» пра ўдзельніка партызанскага руху на тэрыторыі Бельгіі І. І. Шыяна (Во славу Родины. 1990. 13 окт.) і інтэр'ю з ім «Скрозь церні» у «Мінскай праўдзе» (1990. 13 студз.). Нягледзячы на сумесную барацьбу з фашызмам, пасляваенныя міждзяржаўныя адносіны носяць эпізадычныя характеристар, а ў друку падкрэсліваецца супрацьлегласць ідэалогій. У 1974 г. делегацыя Бельгійскай сацыялістычнай партыі наведала Мінск (Звязда. 22 чэрв.). Да 45-годдзя Кампартыі Бельгіі часопіс «Камуніст Беларусі» (1966. № 8) публікуе артыкул «Во главе масс», «Чырвоная змена» — артыкул В. Кузняцовай «Табе зайдзросіць дзяўчынка

з Бельгіі» (Чырвон. змена. 1961. 23 верас.), дзе парадайсавае са-вецкае дзяцінства з дзяцінствам у капиталістычнай краіне. Дзіцячая газета «Зор’ка» (1966. 29 янв.) друкуе рускі тэкст песні бельгійскіх піянераў «С песней в путь выходим». Як вядома, пасля вайны шмат беларусаў засталося жыць у Бельгіі, але дзецы некаторых эмігрантаў у савецкі час адпачывалі ў Беларусі ў піянерскім лагеры «Зялёны бор», што ў Крыжоўцы. Аб гэтым распавядае Дз. Чаркасава ў газете «Голас Радзімы» (1979. 16 жн.). Пазней гуманітарныя контакты пашыраюцца і беларусы маюць магчымасць парадайсаваць лад жыцця абедзвюх краін. У 1990 г. беларускаму пісьменніку У. Ліпскаму давялося пабываць у Бельгіі ў дзіцячым скаўтскім лагеры, аб чым ён паведаміў у артыкуле «Чатыры дні ў скаўтах: Бельгійскі дзённік» (Звязда. 1990. 5, 7 верас.). Дзіцячая газета «Перехадный возраст» (1995. № 8) публікуе «Дневник моего лета» беларускай школьніцы Ю. Мары аб паездцы ў Бельгію.

У Бельгіі, у Лювенскім каталіцкім універсітэце пасля вайны вучылася беларуская моладзь, якая выдавала «Інфармацыйны бюлетэн Саюзу беларусаў Бельгіі», дзе паведамляла аб культурным жыцці дыяспары. У гэты час у Бельгіі жыў і працаваў вядомы кампазітар Мікола Равенскі (яго магіла знаходзіцца ў Лювене). У беларускім друку (у тым ліку і эмігрантскім) яму прысвячана шмат артыкулаў. Былы студэнт гэтага універсітэта Б. Рагуля выдаў успаміны «Беларускае студэнцтва на чужынне» (Лондан (Канада); Нью-Ёрк, 1996), якія знайшлі водгук ў Беларусі ў артыкулах В. Астрогі, А. Карлюковіча, С. Чыгрына, А. Бяляцкага. Да гэтага часу карэспандэнцыі з Бельгіі дасылае выпускнік Лювенскага універсітэта Янка Жучка, старшыня суполкі беларусаў у Бельгіі, які шмат друкуеца ў замежным беларускім друку і зредку ў нашай краіне.

У 60-я гг. працягваеца культурны абмен паміж нашымі краінамі, які раней пачаўся з Тыдня бельгійскага кіно ў Мінску. Пашыраюцца яго формы. У Мінск на гастролі прыязджае музыкант-арганіст Флор Пеетэрс. Аб ім — у артыкуле В. Нікалаева «За пультам — Флор Пеетэрс» (Мін. праўда. 1963. 16 кастр.). Артыкул Б. Крэпака «Бельгія, якая яна ёсць» (Літ. і мастацтва. 1965. 5 кастр.) распавядае пра выстаўку карцін бельгійскіх мастацтваў-графікаў у Мінску. Газета «Советская Белоруссия» (1969. 12 авг.) у артыкуле А. Астрамецкага паведамляе пра гастролі ў Бельгіі Дзяржаўнага ансамбля танца БССР.

Трэба адзначыць, што ў наступныя гады і да нашага часу культурны абмен знаходзіцца на невысокім узроўні і носіць, на жаль, амаль аднабаковыя характар. Беларускія газеты паведамляюць, што з выступленнямі ў Бельгіі выязджалі самадзеяны ансамбль песні і танца «Брэстчанка» (Заря. 1990. 21 июня), ансамбль «Красавік» Мінскага універсітэта культуры (Беларус. 1994. № 4), дзячочки хор Беларускага каледжа мастацтваў — на фестываль у Неерпельдэ (Літ. і мастацтва. 1998. 17 ліп.), ансамбль музычнай і харэаграфічнай мініацюры «Бліскавіца» (Кантакты і дыялогі. 1999. № 5).

Таксама з прэсы мы даведваемся аб tym, што ў Бельгіі паспяхова прайшлі выстаўкі карцін беларускіх мастакоў Андрэя Задорын і Андрэя Смаляка. Пра выстаўку беларускага габелена гаворыцца ў артыкуле М. Старых «Беларускі габелен у Бельгіі» (Добры вечар. 1993. 2 жн.). Пад час акцыі «Літаратураны экспрэс «Еўропа–2000» Мінск пабачыў фланандскі пісьменнік Камель Ванхол (Кантакты і дыялогі. 2000. № 9), а з беларускага боку пазнаёміца з Бельгіяй мелі магчымасць пісьменнікі В. Іпатава, Л. Дранько-Майсюк, А. Федарэнка.

На старонках беларускага друку з'яўляюцца новыя пераклады з бельгійскай літаратуры. Раней У. Дамашэвічам былі перакладзены і надрукаваны ў часопісе «Полымія» (1969. № 5) апавяданні Анры Карнелюса «Чорныя барабаны» і Альбера Эгпарса «Калі Юда зваўся Цыцэрона». У апошнія гады з'явіліся перакладчыкі, якія перакладаюць з французскай і нідэрландскай. Так, у «Полыміі» (2000. № 5) было апублікавана эсэ Філіпа Бласбана «У сапраўдным выгнанні» ў перакладзе Ю. Барысевіча. У часопісе «Крыніца» (1994. № 12) — драма «Эскурыял» Мішэля дэ Гельдэрода ў перакладзе А. Асташонка і артыкул аб ім, у «Немане» (1988. № 8, 9) — раман Хюберта Лампо ў перакладзе В. Ошыса «Явление Иоахима Стиллера» і фантастычныя навелы ўраджэнца г. Гента Жана Рэя ў перакладзе І. Найдзянковіч і С. Уфімцевай (Всемир. лит. 1999. № 2, 9; Навіны Бел. акаадэміі. 1992. 24 крас. 24 ліп., 7, 14 жн.), творы Ж. Сіменона ў перакладзе Н. Мацяш і А. Асташонка. Найбольш папулярнымі бельгійскімі паэтамі на старонках беларускіх часопісаў і газет з'яўляюцца Эміль Верхарн у перакладах І. Сіманоўскага, М. Багдановіча, Л. Баршчэўскага і Марыс Карэм у перакладах Э. Агняцвет.


На сцэне Нацыянальнага тэатра оперы і балета быў паставлены балет «Ціль Уленшпігель» (Лібрэта У. Елізар'ева, музыка Я. Глебава). Беларускія тэатральныя дзеячы цікавяцца бельгійскай драматургіяй. У «Чырвонай змене» (1985. 23 ліп.) надрукавана рэцензія на спектакль, паставлены Беларускай студыяй тэлебачання па п'есе Й. Вандэло «Тыдзень капітанаў», а на сцэне Гомельскага незалежнага тэатра ішоў спектакль па п'есе Ф. Кромелінка «Ты, ты, ты», аб чым паведамляеца ў артыкуле Л. Наўменавай «Усё, як у жыцці» (Нар. воля. 1998. 13 студз.).

Як адзначалася раней, з падзеннем «жалезнага занавесу» міждзяржаўная адносіны выйшлі на дыпламатычны ўзровень. У Бельгіі адчынілася пасольства Беларусі. Пашираюцца грамадскія і навуковыя контакты паміж Беларуссю і Бельгіяй. Беларускія газеты друкуюць інтэрв'ю з бельгійскімі вучонымі, якія прыязджаюць да нас. Так, прафесар П. Вене ў «Навінах АНБ» (1995. 3 лістап.) дае інтэрв'ю пра навуковы праект INTAS, «Вестник фонда фундаментальных исследований» (1997. № 2) друкуе выступленне праф. Д. Гоулда на Міжнародным семінары ў Мінску на гэту ж тэму. Бельгійскія вучоныя і педагогі Ф. Дэсар, Х. Хальсберг, А. Гадар удзельнічалі ў Мінскім лінгвістычным універсітэце ў Міжнароднай канферэнцыі

«Беларусь – Бельгія: дыялог культур», матэрыялы якой выйшлі асобнай кнігай у 1998 г. Прафесар В. Віле і прафесар К. Цітгат з брусельскага Інстытута Erasmus гутараць з журналістам газ. «Аргументы и факты» (1994. № 45) пра дапамогу Мінскаму лінгвістычнаму універсітету, студэнты якога праходзяць стажыроўку ў Бельгіі, а да нас прыязджаюць белгійскія студэнты. У артыкуле У. Бандарэнкі «Андрей, Чернобыль... — с французским прононсом» (Рэспубліка. 2000. 30 снеж.) распавядaeaца пра стажыроўку ў Гомельскім універсітэце студэнткі-русісткі Жулі Канціно. «Народная воля» (1998. 22 кастр.) друкue інтэрв'ю Ірыны Крэн з доктарам права Марысам Масанжам дэ Каломбам пра гуманітарную дапамогу Беларусі і інтэрв'ю Г. Мацошынай са Стэфам Горысам, дэпутатам Бельгійскага парламента і Савета Еўропы, пра сучаснае палітычнае становішча Беларусі (2001. 6 лют.). У Антверпене ў Інстытуце трапічнай медыцыны вядзе гутарку аб СНІДе з доктарам Бобам Каленбюндэрсам Г. Мацошына (Нар. воля. 2000. 31 сак.), а ў Брюсселі В. Мяшкоў размаўляе аб сюрпризах надвор'я з супрацоўнікам Карапеўскага метэаралагічнага інстытута Люкам Дэбантырдзерам (Совет. Белоруссия. 1999. 17 авг.).

Цяпер і «простыя» беларусы маюць магчымасць пабачыць Бельгію сваімі вачымі, якая прываблівае нас незвычайнай, не тыповай для Беларусі архітэктурай, высокай бытавой культурай і культурай увогуле. Таму ў выніку шматлікіх вандровак з'яўляюцца разнастайныя краязнаўчыя артыкулы пра Бельгію. Газета «Туризм и отдых» (1996. 20 июня) прываблівае сваіх чытачоў у Бельгію артыкулам М. Жыўлюк «Под звон мечей» пра горад Бүён. Пра першую газавую атаку ў горадзе Іпр пад час Першай сусветнай вайны рассказываюць газеты «Навіны» (1999. 6 жн.) і «Хроніка» (1999. № 4). У горадзе Лювене ў той жа час немцамі была знішчана унікальная бібліятэка, заснаваная ў XV ст. (Книга и мы. 1998. 29 мая – 5 июня). Пра звычай жыхароў і архітэктуру фланандскіх гарадоў Бруге і Сінт-Ніклаас — у артыкулах М. Лук'янава «Омары для старины Жюля» (Вечер. Минск. 2000. 19 июня) і А. Сяднёва «Чтобы не сломалась статуя, нужно поломать голову» (Вечер. Брест. 1997. 1 янв.). Пра невялікі гарадок Бэнш у Валоніі, дзе знаходзіцца Міжнародны музей карнавалу і масак, піша Т. Кухаронак, якая была там на навуковай канферэнцыі (Мастацтва. 1997. № 7). Пра сярэдневяковага кнігадрукара з горада Анверпена Крыстофа Плантэна мы чытаем у артыкуле дырэктара Музея Плантэна — Марэцюса Франсіна дэ Нава (Книга и мы. 1995. № 11). Аўтар гэтых радкоў наведаў вышэйназваны музей мінулым летам, а таксама пабачыў гарады Брюссель, Антверпен, Бруге, Цюрих, Брэсхаат. Бельгія — краіна прыгожых старэйшын гарадоў, утульных дамоў, зялёных лугоў, пудоўных кветак і гасцінных людзей, якія любяць сваю радзіму.

Пашырэнне культурных, навуковых, міждзяржаўных сувязяў выклікала неабходнасць стварэння Таварыства «Беларусь – Бельгія», дзейнасць якога спрыяе двухбаковым гуманітарным контактам, аб чым сведчаць



Удзельнікі Міжнароднага «круглага стала» «Беларуска-бельгійскае грамадска-культурнае ўзаемадзяяне». У цэнтры Таццяна Махнач, Марыс Масанж дэ Каломб, Вадзім Салеев

шматлікія публікацыі. Гартаючы старонкі беларускіх газет і часопісаў на працягу ста гадоў, можна ўяўіць цэласную карціну развіцця грамадска-культурных дачыненняў паміж Беларуссю і Бельгіяй. Спадзяюся, што дадзены культуралагічны агляд даў магчымасць зрабіць гэта.

**Владимир Макаров (Минск)**

## **О ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ БЕЛЬГИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ПО СОКРОВИЩАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ**

**Л**юдям свойственно подводить итоги прожитого и пережитого. Тем более за такие периоды, как столетие. Уходит старое поколение, и, словно опасаясь, что в круговорти новых забот и перспектив многое из накопленного культурного богатства может безвозвратно исчезнуть, оно стремится закрепить в летописи века особо важные проблемы. Не этим ли объясняется, например, то, что в начале третьего тысячелетия вновь обострился вопрос о культурных ценностях, которые во время войны были утрачены законными владельцами и в результате, по разным причинам и при разных обстоятельствах, оказались в других странах Европы или за океаном. Конечно, мировое общество не раз обращалось к проблеме реституции перемещенных культурных ценностей, выразив свою позицию в многочисленных документах международного значения, но все это как бы застыпало в дипломатических формулах или в отвлеченных юридических констатациях. А если за прошедшие полвека какие-либо крупные акты реституции действительно имели место, то это происходило пусть и при торжестве справедливости, но совсем не в силу авторитета международных конвенций. Так, после войны французским властям удалось обнаружить в Германии и возвратить на родину большое количество произведений искусства, главным образом картин, конфискованных немцами во время оккупации Франции. Возвращение Дрезденской галереи было осуществлено на основании межгосударственного соглашения, но трудно допустить, что здесь не проявился особый характер политических и идеологических отношений между Советским Союзом и тогдашней ГДР.

Иными словами, указанная деятельность не получила подлинно международного размаха, она ограничивалась, как правило, отдельными актами, имевшими скорее символический смысл, вроде возвращения какой-либо культурной реликвии во время официального визита высокого гостя. За всем этим

скрывается порой нежелание расстаться с трофеиными приобретениями. Такие проявления национального эгоизма хорошо известны. Давно уже Греция требует вернуть ей скульптуры Парфенона, вывезенные еще в 20-е гг. XIX в. на основании сомнительной сделки и хранящиеся ныне в Британском музее. В иных случаях чужие культурные ценности скрываются в тайных хранилищах и архивах, в запасниках государственных музеев. Трудно вообразить, сколько таких сокровищ растеклось по частным коллекциям во всем мире.

Нам все это хорошо известно из собственного горького опыта, особенно в связи со Второй мировой войной, когда большая часть белорусских музеев, библиотек, архивов была разграблена, многие реликвии нашей культуры были вывезены и до сих пор находятся за рубежами Беларуси. Мы даже не знаем, сколько культурных ценностей в действительности было потеряно в годы войны — каталогизировано из них не более 5 процентов<sup>1</sup>. Некоторые из них, возвращенные из Германии, оказались в России или на Украине.

Думается, рано или поздно можно договориться с ближним зарубежьем о том, чтобы вернуть, например, из Киева наиболее ценную часть библиотеки Хрептовичей. Или из Саратовского художественного музея — замечательные полотна авангардистов, вывезенные когда-то из Витебска, или скорининские реликвии — первопечатные книги, тем более что в России они имеются в большом количестве экземпляров. Скорее всего мы не слишком настойчиво стучались туда, и те, от кого зависит решение, может быть, даже не знают о наших проблемах.

Но добиваясь возвращения того, что находится в чужом владении и по праву должно принадлежать нам, не следует забывать, что, как показывает жизнь, на такие требования редко откликаются. Причина того вряд ли кроется в отсутствии соответствующей юридической базы. На самом деле такая база, более чем достаточная, имеется благодаря многочисленным конвенциям, призываем, декларациям ООН, ЮНЕСКО. Под такими документами, кстати, есть и наши подписи. Чтобы по-настоящему сдвинуть эту проблему с места, необходимо проявить и добрую волю. Примеры такого поведения, к счастью, были. Что бы ни говорили о мотивах передачи Советским Союзом Дрезденской галереи тогдашней ГДР, в послевоенной истории это остается, пожалуй, уникальным по масштабам и значению актом реституции чужих культурных ценностей.

Хорошо, конечно, могут возразить, играть в благородство, если тебе это ничего не стоит. Ведь Беларусь не могла бы показать равновеликого

---

<sup>1</sup> Мальдзіс А. Практыка вяртання культурных каштоўнасцей у Беларусі: єўрапейская норма ці выключчэнне з правіў? // Экслібурыя культурных каштоўнасцей: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, якая адбылася ў Мінску пад эгідай UNESCO 19–20 чэрвеня 1997 г. Мн., 1997. С. 238.

примера — у нас нет ни золота Шлимана, ни, очевидно, архивов из Нидерландов или Бельгии. Но у нас с послевоенного времени тоже оказалось богатство — пусть другой природы, но тем не менее особой культурной ценности. Это книги, которые в первые послевоенные месяцы поступили к нам из Германии.

В Национальной библиотеке Беларуси, а также в других учреждениях Минска, например, в Государственном лингвистическом университете, хранится большое количество книг, изданных в странах Западной Европы и отмеченных особой судьбой. Они попали к нам путями войны и до сих пор несут на себе — в прямом и переносном смысле — печать того времени. Начиная с 1941 г., после разгрома и оккупации многих стран в Европе, немецкие службы осуществляли массовую реквизицию культурных ценностей, включая книжные собрания, у лиц, которые предпочли эмиграцию или были репрессированы оккупационными властями. Это были политические деятели, иногда очень высокого уровня, люди делового и финансового мира, представители творческой интеллигенции. Среди них было немало лиц еврейской национальности. Гонениям подвергались и многие организации, прежде всего политические. С еще большим размахом эта политика проводилась на Востоке, в частности, в Польше, а позже, с началом войны против Советского Союза, на территории Беларуси, Украины, России и Прибалтийских республик. Отобранные ценности вывозились в Германию. Книги концентрировались в нескольких хранилищах. Здесь же оказались и библиотеки, конфискованные нацистами в самой Германии. По-видимому, лишь небольшая часть этих книг была рассортирована и распределена по новым адресам. С окончанием войны книги из хранилищ, расположенных на занятой нашими войсками территории, были транспортированы в Советский Союз. Уже в 1945 г. часть из них оказалась в Беларуси. Среди них были и такие, которые вернулись в родные места. Но многие книги прибыли к нам с чужой «пропиской».

Во многих случаях легко определяются владельцы личных библиотек — по экслибрисам, выполненным от руки посвящениям можно утверждать, что у нас находится какая-то часть домашних библиотек Ж. Рейнака, Л. Блюмана, Ж. Манделя, А. Бернштейна, М. Монда, Л. Пьер-Кена, Л. Леви, Б. Суварина, И. Рубинштейн и многих других представителей политического и творческого мира Франции.

Довольно много в Национальной библиотеке Беларуси и книг бельгийского происхождения, главным образом на французском языке. Как правило, они легко идентифицируются, так как многие из них выпущены за 2–3 десятилетия до Второй мировой войны бельгийскими издательствами — брюссельскими или провинциальными, чаще всего льежскими. Иногда на них обнаруживаются и более конкретные признаки — библиотечные печати. Но особенно интересны книги с дарственными авторскими надписями, обращенными к бельгийским государственным или культурным деятелям.

Неся на себе приметы времени, они часто свидетельствуют о драматических событиях и приобретают таким образом некий символический смысл: ведь эти книги пострадали, как пострадали многие тысячи людей, которые по политическим, расовым или другим соображениям считались врагами рейха. Среди таких людей оказались и многие из тех, кого лишили прав, имущества, заставили искать спасения в других странах и, может быть, лишили жизни и кто более шестидесяти лет спустя напомнил о себе столь необычным образом.

Назовем прежде всего имя Поля ван Зеланда, занимавшего ключевые посты в довоенном и послевоенном правительстве Бельгии. Некоторая часть его библиотеки оказалась у нас, в Минске. На одной подаренной ему книге можно прочитать авторскую надпись: «Г-ну Полю ван Зеланду, премьер-министру, с уважением де Грюбен» (книга вышла в 1937 г. и посвящена экономической политике Германии). Автографы примерно такого же содержания обнаруживаются на книгах О. Лусвера («Колониальная проблема с международной точки зрения», 1936), Л. Моро («Баланс акционерных обществ», 1934), А. Дидье де Ру («В порыве туч», без даты) и в несколько более личной тональности — на книге М. ван Бевеланда «Побег»: «Моему дорогому великому брату Полю Зеланду. 15 сентября 1936 г.». Некоторые книги свидетельствуют о международном признании деятельности П. ван Зеланда. Так, английский политик Д. Дэвис, известный, в частности, как один из основателей Лиги Наций, пишет на своей книге «Проблема XX века: Исследование международных отношений»: «Его превосходительству г-ну ван Зеланду, премьер-министру Бельгии, в знак высокой оценки его заслуг в деле Справедливости и Мира. 17 апреля 1936 г.». На посвященной У. Черчиллю книге «У пропасти» Дэвис снова подчеркивает: «...г-ну ван Зеланду в знак признания его больших заслуг перед Лигой [Наций]. 24 октября 1936 г.». А вот и французские автографы: «Г-ну ван Зеланду, премьер-министру Бельгии, эти несколько страниц, посвященных роли бельгийского правительства во время войны, от одного француза с почтением. Париж, 16 июня 1936 г.» (А. Шатель. «Упущенный мир: Переговоры в 1917 г.». Париж, 1936); или: «Господину Президенту ван Зеланду с выражением почтения» (Р. Оше. Управляемая экономика: Согласия и соглашения. Париж, 1936), а также надпись аналогичного характера на книге Э. Жиро «Исполнительная власть в демократиях Европы и Америки» (Париж, 1938). Наконец, как любопытный документ истории Франции и франко-бельгийских отношений — автограф наследника французского престола, жившего тогда изгнаником в Бельгии: «Господину министру ван Зеланду. Генрих. Граф Парижский. 1937 г.», на книге, изданной в том же году в Париже с курьезным, при сопоставлении с именем автора, названием «Пролетариат».

Эмиль Вандервельде — еще одна видная политическая фигура Бельгии первой половины XX в. Один из руководителей Рабочей партии страны,

а также II Интернационала, он был некоторое время министром иностранных дел. Есть основания полагать, что и из его личной библиотеки к нам попали книги. Об этом свидетельствует, в частности, адресованная ему дарственная надпись французского писателя А. Шамсона на книге «Год побежденных» (1934).

Особо следует сказать о книгах из библиотеки Фридриха Адлера, австрийского социал-демократа и секретаря II Интернационала, жившего с 1935 г. в Бельгии до момента оккупации страны немцами. Симптоматичны имена авторов и характер дарственных надписей на книгах. Среди них мы видим книгу «Иисус» (1927) — «Фрицу Адлеру с глубоким уважением. Анри Барбюс», а также работу Б. Николаевского «Азef: История предательства» (1932) с автографом на немецком языке — «Глубокоуважаемому товарищу Фрицу Адлеру в знак дружбы от Б. Николаевского, Берлин. 10 мая 1932 г.». На книге Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», опубликованной в 1931 г. в Париже на французском языке, читаем автограф переводчика: «Моему дорогому Фридриху Адлеру как свидетельство духовного единства и сердечной дружбы. Браке. 10 марта 1934 г.».

Естественно возникает вопрос о книгах из публичных библиотек, а также из библиотек, принадлежавших различным организациям и учреждениям Бельгии. В отношении некоторых других стран подобный вопрос не вызывает трудности: такие книги узнаются по библиотечным штампам, экслибрисам и даже по листкам регистрации выдачи книг. География подобных фактов показательна: Беларусь (Библиотека мужской гимназии в Могилеве); Нидерланды (Французский институт в Амстердаме); Греция (Библиотека еврейской общины в Салониках). Количественно выделяются французские библиотеки: Теософское общество Франции, Кружок офицеров, Библиотека литовских евреев им. Я. Рудмана, а также Украинская библиотека им. С. Петлюры. Вместе с широко известной Русской библиотекой им. И. С. Тургенева в Париже отметим Русскую библиотеку им. Лаврова. Австрия представлена Библиотекой трудащихся в Бригиттенеу.

Судя по этому перечню, можно заключить, что в общем и в своем отношении к библиотекам массового пользования немецкие оккупационные власти руководствовались теми же мотивами, что и в отношении частных книжных собраний. С той, однако, особенностью, что в западных странах библиотеки государственной принадлежности, т. е. в политическом отношении, так сказать, нейтральные, не подвергались конфискации (в отличие от оккупированных областей Советского Союза, где фактически все библиотеки подвергались разграблению или уничтожению). Во всяком случае, это известный факт — богатейшие коллекции Французской национальной библиотеки или Французской академии в военные годы сохранились полностью, как и библиотеки высших учебных заведений. Тем более обращает на

себя внимание то, что в Бельгии нацисты, очевидно, по-особому обошлись со Школой высших исследований Гента. Иначе было бы трудно объяснить тот факт, что в Минске среди книг бельгийского происхождения нередко обнаружаются издания с печатью «Ecole des hautes études. Gand. Quai au blé» (например, на книгах таких авторов, как А. Бремон, Ж. Ривьер и т. д.).

Военное лихолетье сказалось не только на судьбе государственных и общественных деятелей Бельгии. Оно разрушило и привычный уклад жизни многих граждан, не связанных с высокой политикой. Такое испытание, в частности, выпало на долю профессора Льежского университета Олимпа Жильбара (*Olympe Gilbart*). В Словаре бельгийских писателей (1930) о нем всего несколько строчек: «Родился в Льеже в 1874 году. Доктор философии и литературоведения (романская филология), главный редактор газеты «La Meuse» (французское название реки Маас. — *B. M.*). Автор четырехтомного труда «Льеж во время I мировой войны» (1919). Публикуется в бельгийских и французских изданиях». Нам неизвестно, к сожалению, написал ли О. Жильбар об бедствиях Льежа в период оккупации 1940–1944 гг. В этом городе-музее, чудесном центре культуры, много бесценных памятников архитектуры, некоторые из них восходят к X в. Война привела его в состояние разрухи, почти 25 тыс. зданий в нем было уничтожено. В этом море невзгод судьба О. Жильбара осталась бы нам неведомой, если бы не оказавшиеся у нас многочисленные, часто с дарственными надписями, книги из его библиотеки. Как много говорят они об этом человеке, живом подобии родного ему города! Какие нити тянутся от них к знаменитым или неизвестным сегодня авторам, свидетельствуя о времени, в котором они жили вместе с адресатом, о мыслях и чувствах, которые они к нему питали.

Вот сборник стихов «Движущиеся хлеба» (1913) с надписью прославленного автора: «Олимпу Жильбару сердечно Эмиль Верхарн». Или две книги А. Рютера, изданные в Париже, «Дамы в саду» (1900) и «Искуситель» (1904). Имя автора памятно, помимо прочего, тем, что А. Рютер вместе с А. Жидом стоял у истоков «Нового французского журнала» (1909), стимулировавшего творчество молодых писателей и много сделавшего для развития во Франции издательской деятельности. И книги менее известного у нас, но весьма популярного в Бельгии в конце XIX и начале XX в. писателя Камилла Лемонье. На одной из них («По течению ручья», 1903) автограф: «Олимпу Жильбару, дорогому другу, любимому писателю с сердечным приветом». Много подобных посвящений на книгах других бельгийских авторов, издававшихся в Брюсселе, реже — в Антверпене на французском языке, — В. Жилля, Э. Глезенера, Ж. Грофье, М. Кюнеля и др.

Многие автографы говорят нам о тесных связях Бельгии и Франции, что естественно, если учитывать историческую, культурную и во многом языковую общность обеих стран. У О. Жильбара, очевидно, были тесные

отношения со многими видными парижскими писателями. К началу XX в. относятся подаренные ему с теплыми посвящениями книги Ж. Лоррена — «Принцессы Слоновой кости и упоения» (1902) и «Господин де Буррелон» (1903). На книгах Ф. де Миомандра читаем: «Олимпу Жильбару как воспоминание о восхитительных и незабываемых часах, которыми мы ему обязаны, с самым дружеским чувством» (на книге «Хижина Любви, или Возвращение дяди Арсена», 1919) и «Олимпу Жильбару в память о прекрасной праздничной ночи, дружески» (на книге «Эти господинчики», 1922). Поль Фор (1872–1960) не часто упоминается среди писателей, оставивших яркий след в литературе. Но в свое время это была примечательная личность. В период, когда в культуре Франции набирали силу разного рода модернистские течения, ему удалось сохранить в своем творчестве вкус к народной поэтической традиции, к устоям простой жизни в сельской местности и в нешумных уголках Парижа. Удостоенный почетного звания «принца поэтов», он привлек к себе внимание также иска-ниями в театральном искусстве, прежде всего в области исторической драмы. Судя по его автографам, П. Фор на протяжении многих лет поддерживал дружеские творческие связи с О. Жильбаром. На сборнике «Французских баллад» (1913) можно прочесть: «Олимпу Жильбару в знак искреннего уважения и с наилучшими пожеланиями Поль Фор». Между прочим, столь популярная у нас лет 25 тому назад песня «Если бы парни всей земли...» чуть ли не цитирует балладу «Хоровод» (*«La Ronde»*) из этого сборника.

Можно привести немало других фактов, свидетельствующих о тесных контактах О. Жильбара с литературным миром Бельгии и Франции, но главное, что ощущается в книгах из его библиотеки, это дыхание его любимой Валлонии. Перед нами встает образ человека, живущего заботами своего края, хранящего его историю и культуру. К нему, коллеге, наставнику или покровителю, спешат авторы только что вышедших книг с надеждой на поддержку и выражением симпатии или благодарности. На сборнике рассказов-миниатюр, иллюстрированных изящными гравюрами С. Доннея, читаем посвящение: «Старому другу Олимпу Жильбару с любовью Шарль Дельшевальри. 16 апреля 1914 г.». А вот из Парижа автор пишет на томике стихов: «Олимпу Жильбару, Советнику по Просвещению, человеку творчества, этот скромный дар от молодого валлонца. Лео-Валькос. 20.02.25 г.». С подобными посвящениями обращаются к О. Жильбару авторы вышедших в льежских издательствах работ по экономическим проблемам (Л. Де-шен), поэтесса Э. Ламботт, исследователь валлонской живописи Ж. Босман и др. Несколько поэтических сборников Н. Рюэ, изданных в период 20–30-х гг. XX в., привлекают внимание тонким лиризмом, гармонией слова и чувства. И конечно, характером посвящений: «Г-ну Олимпу Жильбару, валлонцу, просвещенному и тонкому писателю в память о прекрасном празднике 7 мая 1927 г.» (*«Цветущий откос»*). Или на другом сборнике:



Анна Гадар (у цэнтры) з выкладчыцай Мінскага лінгвістычнага ўніверсітэта Алай Раманоўскай і прафесарам гэтага ўніверсітэта Уладзімірам Макаравым. 1991 г.

«Г-ну Олимпу Жильбару, другу писателей и художников в знак уважения и преданности».

Бельгийские книги оказались у нас в силу трагических обстоятельств войны. В 1945 г. их можно было считать военными трофеями — ведь их обнаружили на территории только что поверженного врага, нанесшего нашей стране невосполнимые потери, в том числе в области культуры. Наши библиотеки были уничтожены, разграблены, сожжены. Это сотни и сотни тысяч книг. Многие из них — и очень ценные — до сих пор покоятся в чужих хранилищах или частных собраниях<sup>2</sup>. Нам о них ничего неизвестно. И все же не следует исходить из ложного в данном случае принципа «око за око». Настало время принять решение о дальнейшей судьбе находящихся у нас чужих книг. Книги должны вернуться на родину, туда, откуда они были вырваны грубой силой. Таким образом мы можем облегчить возвращение домой и наших, еще скитающихся на чужбине миллионов книг и других культурных ценностей.

<sup>2</sup> Рошчына Т. Роздум пра тое, як канкрэтна здзейсніць рэстытуцыю каштоўнасцей // Вяртанне-2. Мн., 1994. С. 188.

**Галина Синило (Минск)**

## **РЕЦЕПЦИЯ БИБЛЕЙСКОЙ ПРИТЧИ О ГРЕХОПАДЕНИИ В НИДЕРЛАНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII в.**

**К**аждая национальная культура в тот или иной период переживает свой небывалый взлет, свой «золотой век». Для исторических Нидерландов, в состав которых входила и нынешняя Бельгия, этот «золотой век» пришелся на XVII в., один из самых драматических в европейской истории. Пожалуй, именно Нидерланды первыми открывают новую страницу европейской истории и культуры — Новое время (условной точкой его отсчета стала Нидерландская буржуазная революция). Маленькие Нидерланды пережили всё — трагические потрясения борьбы за независимость, горечь рабства и радость свободы, стабильность первой буржуазной республики — Голландии (или Республики Соединенных провинций), противостояние провинциалистов и унитаристов, острые религиозные конфликты между арминианами и гомаристами и универсализм духа, стоящего выше догматики любой конфессии. Именно в Нидерландах XVII в. соседствуют как необычайный социальный и исторический оптимизм и уверенность в неограниченных возможностях человека, так и катастрофичность мышления, ощущение трагизма, зыбкости, иррациональности действительности, порой совершенно ускользающей из-под власти человека.

Вероятно, в силу такой особой духовной и социокультурной ситуации Нидерланды стали родиной многих новых и определяющих тенденций в области философии, искусства, литературы. Так, не случайно здесь на новом витке возрождается стоицизм и создается настольная книга неостоиков — трактат Юста Липсия «О постоянстве» («De Constantia», 1584). Сам же неостоицизм дает мощный стимул становлению маньеризма и барокко. Одновременно, в силу большого удельного веса рациональных элементов в духовной жизни (особенно в Голландии), столь же рано претерпевает становление и классицизм. Наряду с Италией, в Нидерландах раньше всего обозначаются новые тенденции в искусстве и литературе, а достижения последней

до сих пор недооценены по-настоящему. Следует напомнить, что нидерландский «золотой век» — не только великая живопись (П.-П. Рубенс и Рембрандт Харменс ван Рейн, Ф. Хальс и А. Ван Дейк, Ян Верmeer Делфтский и «малые» голландцы), не только великая наука (Х. Хёйгенс, или Гюйгенс, А. Левенгук, Я. Сваммердам, Г. Гроций), не только высокая философская мысль (У. Акоста и Б. Спиноза), но и великая литература: Г. А. Бредеро и С. Костер, Мейденский кружок во главе с П.-К. Хофтом и К. Хёйгенс, «гентский соловей» Д. Хейнсий и исполненный невероятной творческой моли Й. ван ден Вондел, самый универсальный из художников слова, писавших по-нидерландски, и один из самых великих поэтов и драматургов XVII в. «По поводу Вондела то и дело возникает вопрос, почему живопись Нидерландов известна всем, а литература — нет», — с горечью констатирует Н. Балашов<sup>1</sup>. Действительно, этот своего рода «предрассудок» в отношении к нидерландской литературе необходимо преодолеть, она должна занять достойное место и в вузовских филологических курсах, и в сознании широкого читателя.

Думается, не в последнюю очередь успехи и открытия данной литературы были обусловлены новым открытием и прочтением Библии, особенно ветхозаветных текстов, осознанием Библии как своего рода метатекста последующей культуры — текста, порождающего новые тексты. При этом, конечно, важны были старые средневековые традиции мистерий, школьной драмы. Затем, в эпоху Реформации, последовали неоднократные попытки изложить библейские сюжеты языком Теренция и Плавта. Огромный импульс для нового прочтения Библии дали Мартин Лютер и Эразм Роттердамский. Протестантизм по-настоящему открывает значимость для современной литературы и театра ветхозаветных сюжетов и образов, предлагает их новое прочтение. На авансцене литературы не только впервые появляются в качестве заглавных героев Иеффай, Самсон, Давид, Соломон и другие персонажи Ветхого Завета, но подвергаются переосмыслению и те образы, к которым охотно обращался средневековый мир: Адам, Ева, Каин, Авель, Ной — персонажи первозданного, еще допотопного мира. Особенно пристальный интерес XVII в. проявляет к сюжету о грехопадении, повествующем о первом опыте добра и зла и начале истории как противостояния добра и зла. В Нидерландах это проявляется, пожалуй, раньше и ярче всего — в первую очередь в творчестве Г. Гроция и его ученика и друга Й. ван ден Вондела. Оба они пристально всматривались в «摧毀第一世界» («ondergang der eerste wereld»), пытаясь осмыслить трагические коллизии современности и прозреть будущее.

Безусловно, сюжет о грехопадении притягивал писателей и мыслителей Нового времени глубиной и неоднозначностью религиозных, этических

---

<sup>1</sup> Балашов Н. И. Вондел в системе западногерманской литературы XVII века // Вондел Й. ван ден. Трагедии. М., 1988. С. 420.

философских смыслов. Короткая библейская притча не только предупреждает о страшной опасности отклонения от пути Божьего, об опасности познания, его трагической двусмыслиности, но и несет в себе указание на свободу воли как конституирующее начало, заложенное Творцом в человека. Само грехопадение имеет амбивалентный смысл: с одной стороны, оно открывает человеку собственную слабость и способность порождать зло, с другой — свободу избегать зла, преодолевать его. Более того, из самого «падения» вытекает великая мысль о необходимости духовного восхождения, постоянного морального самосовершенствования человека, собранности и бодрствовании его воли.

Вопрос о свободе воли и предопределении стал центральным для духовной жизни Германии и Нидерландов еще в эпоху Реформации — вылившись в спор между Эразмом Роттердамским и Лютером. В сентябре 1524 г. Эразм опубликовал трактат «О свободе воли», направленный против лютеровской доктрины жесткого предопределения. Согласно ей, человек после грехопадения утратил самоё способность к добру. Более того, он не способен самостоятельно усвоить благодать и даже не способен веровать по своей воле. Эразм выступил против этого жесткого детерминизма и высказал мнение, что, отрицая свободу воли, Лютер тем самым отрицает возможность всякого нравственного совершенствования человека. Для великого нидерландского мыслителя это было равнозначно оправданию любого зла, творимого человеком, всякой распущенности и разнуданности. Лютер ответил трактатом с весьма показательным названием — «О рабстве воли», после чего Эразм выпустил трактат «Заступник, или Против зловреднейшего письма Мартина Лютера». Через сто лет эта полемика продолжилась в споре между лейденскими богословами Якобом Арминием и Франком Гомаром, между арминианами и гомаристами, и теперь это стоило крови одной из сторон. Арминиане, умеренные кальвинисты, сторонники «нового богословия» Эразма, подали в провинциальные штаты Голландии «ремонстрацию», где, высказывая свое кредо, заявили, что спасение человека зависит не только от воли Божьей, но и от самого человека. Под влиянием «великого пенсионаря» Йоана ван Олденбарневелта провинциальные штаты согласились признать, что в «ремонстрации» арминиан нет ереси. Это решение не устроило «контрремонстрантов». Глава унитаристов статхудер Мауриц Оранский обвинил Олденбарневелта в государственной измене, и тот был обезглавлен, а одного из духовных лидеров «ремонстрантов», Гугу Гроция, приговорили к пожизненному заключению. Учение «ремонстрантов» было осуждено как ересь, более двухсот проповедников лишили сана, а восемьдесят из них подверглись изгнанию.

Драматические события 1619 г., переломные для всего хода истории Нидерландов, еще раз подтвердили, что это не только страна свободомыслия, но и религиозной нетерпимости, и очень сильно повлияли на духовное самоопределение и творчество Вондела. Отзвуки трагических перипетий

слышатся в его великой трилогии «Люцифер», «Адам в изгнании», «Ной». Но еще раньше, в преддверии ожесточенных споров, был написан «Адам изгнанный» Г. Гроция, послуживший для Вондела определенной моделью и точкой опоры в дальнейших поисках.

Хейг де Грот, он же Гуго Гроций (Hugo Grotius, 1583–1645), родом из Делфта, сын Яна де Грота, члена Делфтского городского совета, затем бургомистра, а с 1594 г. — куратора Лейденского университета, был воистину homo universalis: юрист, дипломат, политик, историк, филолог-классик, поэт и драматург. Наделенный уникальным даром, он уже восьми лет от роду легко писал латинские стихи, кроме того, знал древнегреческий, древнееврейский, восточноарамейский, арабский, французский, немецкий, возможно — английский. В одиннадцать лет Гроций уже учился на факультете литературы Лейденского университета, в восемнадцать — написал на латыни стихотворную трагедию «*Adamus Exul*» («Адам изгнанный», 1601). Как поэт и драматург Гроций менее всего оценен в истории литературы, в то время как при его жизни его сочинения издавались многократно: так, сборник «*Poemata*» вышел в 1670 г. пятым изданием. Особое впечатление произвел на современников «Адам изгнанный», который заставил их гордиться собственной культурой. В частности, Иоганн Мейрисиус писал: «И в мирных занятиях, и в тяжелых трудах Марса белги равны грекам и римлянам. Однако в области духовной нерешительные попытки состязаться с ними до сих пор не заслуживали безусловного одобрения и тем более не приводили к победе: до сих пор никто не дерзal встать на трагические котурины, и только в этом белги терпели поражение. Но — наконец-то! — благодаря сочинению Гроция превосходство достигнуто, и ныне Греция — уступила, и уступила Авсония»<sup>2</sup>. Кроме того, Гроций написал трагедии «Христос-страстотерпец» и «Софомпанеас» (об Иосифе при египетском дворе), переведенную Вонделом на нидерландский язык.

И все же именно «Адам изгнанный», демонстрирующий тончайшее знание латыни и античного стихосложения, всех видов античной строфики, и глубокое знание библейского текста весьма симптоматично открывает литературу Нового времени, задавая тон последующим философским размышлениям и духовным поискам. В предисловии к трагедии Гроций писал: «Я беру первый драматический эпизод Священного Писания — катастрофу, т. е. падение человека и переход его из состояния невинного и блаженного в нынешнее жалкое, и трактую множество философских вопросов, в особенности метафизические (о Боге, ангелах и душах); помимо этого — физические (о творении мира), этические (по разным поводам, как у всех авторов трагедий), географические и иной раз астрономические; а что все это подмосткам отнюдь не чуждо, учит меня пример Еврипида,

<sup>2</sup> Шичалин Ю. А. «Гроций — муж от рождения» («Адам изгнанный» — гуманистическая драма на ветхозаветный сюжет) // Вондел Й. ван ден. Трагедии. С. 481.

Эпихарма и Энния. Так в одно и то же время служил я благочестию, мудрости божественной и человеческой, и поэзии»<sup>3</sup>. Поэт очень точно отмечает великие возможности, какие дает ему обращение к библейскому сюжету, но в то же время указывает и на опасность такого обращения в век религиозных расприй («по нынешним временам, неосмотрительно трактуя священные темы, можно скорее уязвить большинство, нежели порадовать») и говорит о своем стремлении подняться над конфессиями и выявить общегуманистический смысл знаменитой притчи: «Но я всего более стремился так смирять перо, чтобы не было в написанном ничего, задевающего кого-нибудь из христиан»<sup>4</sup>.

В целом Гроций довольно точно следует тексту трех первых глав книги Бытие. Многие фрагменты представляют собой расширенные за счет энциклопедической эрудиции автора или усиления дидактизма и психологизма поэтические парадигмы отдельных библейских стихов — как, например, заключительная речь Бога, написанная трохаческими тетраметрами. Сравним:

«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» (*Быт.*, 3:17–19).

Ты, Адам, своей подвергнись казни, — ты главой жены,  
не слугою быть обязан, долг твой был жену свою  
удержать от преступленья разуменьем мужеским,  
а не принимать участья в совершенной мерзости;  
ты же, мой закон презревший ради женской прелести,  
заповедный плод укусом нечестивым осквернил.  
Из-за тебя постигнет землю сушь, скуда, бесплодие:  
только плевелы, только терновник, только колючки родит сама —  
все негодные растенья. Ты плодами дикими  
утолишь безмерный голод. Хлеб себе в бесчисленных  
будешь добывать заботах. По усталым будет течь  
членам, от трудов уставшим, пот изнеможения.  
Сколько солнца свет ни будет над землею восходить, —  
для тебя, страдальца, будут боли новые вставать,  
и в конце концов Адама смертный час вернет земле, —  
ибо вновь к своим началам тело возвращается —  
прах еси, и праху должно обращенным быть во прах.

(Здесь и далее перевод Ю. А. Шичалина)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Шичалин Ю. А. «Гроций — муж от рождения»... // Вондел Й. ван ден. Трагедии. С. 484.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же. С. 404.

Но многие мотивы все же отсутствуют в библейском тексте (и по определению не могут присутствовать в нем). Так, нет начального монолога Сатаны (как нет, естественно, и самого Сатаны) — монолога, который представляет собой развернутое философское размышление, выполненное дерзости, гордыни и ума. Сатана бросает вызов Богу и его возлюбленному творению: «Так что ж я медлю? — В этот день блистающий //иль с человеком я сравнюсь, иль он со мной»<sup>6</sup>. Следуя Гроцию, с монолога Люцифера начнет свою трагедию Вондел, и точно так же с изображения Сатаны и противоречий, раздирающих его душу, начнет свою поэму «Потерянный рай» Джон Миль顿. Уже у Гроция Сатана предстает как титаническая личность, хоть и противостоящая Богу, но восхищающаяся его высшим созданием — человеком и даже завидующая ему:

Из кости мужа созданную женщину  
с немым восторгом мир узрел; Титан младой  
не помнил твари из позднее созданных  
ее чудесней. Ныне и жена и муж  
в саду цветущем наги: стыд отсутствует  
у не познавших зла; честна, бесхитростна,  
проста их добродетель: благодарными  
устами Бога славят; непорочные,  
они не знают похоти и дерзостно  
смерть презирают; боль и скорбь летейская,  
и страх, который всех скорбей ужаснее, —  
их убегает. Доля их насколь с моей  
несхожа долей!<sup>7</sup>

Уже у Гроция появляется мотив, гениально затем развитый Мильтоном, — мотив внутреннего раздвоения Сатаны, осознания им добровольно избранного подчинения своей гордыне: «Мчись, Злодейство чуждо, // и ты, пустая Гордость, чьим приказам я, // увы, изведал лихо подчинения»<sup>8</sup>. Далее первый хор напоминает читателю (зрителю) о восстании Сатаны против Бога, о том, как стремительно был ниспровергнут тот, кто прежде блестал в благодатных лучах и кто, воссияв, «эфирную высь от рождения знал. В восточной небес стороне таков Денница свет...»<sup>9</sup>

Этот намек о сохраняющемся в самом Сатане свете, увы, подчинившемся мраку, будет также развит Мильтоном, демонстрирующим с огромной силой, как свет и мрак переплетаются и борются в душе его героя. И если у Гроция звучит почерпнутое из греческого текста Нового Завета

<sup>6</sup> Гроций Г. Адам изгнанный. С. 341.

<sup>7</sup> Там же. С. 337.

<sup>8</sup> Там же. С. 339.

<sup>9</sup> Там же. С. 342.

определение бывшего статуса Сатаны — Денница (утренняя звезда), то у Вонделя впервые появится взятое из латинской Вульгаты имя, повторенное затем и английским поэтом, — Люцифер (несущий свет).

Первый хор говорит также — и это крайне важная для Гроция мысль — о свободе выбора, предоставленной человеку: «И пусть ЧЕЛОВЕК, — он, кого влечет // к себе и порок, и в чистой душе // живущая честь, — пусть он устремит // свой неверный шаг по прямой стезе...»<sup>10</sup>. С точки зрения мыслителя и поэта, человек, лишенный свободы воли, — не человек, он не соответствует Божьему замыслу. Устами Ангела он говорит о том, что только человеку из всех земных существ дано разумом осознавать чувства, сознательно подчиняться воле Божьей, быть партнером его в осуществлении великого замысла: «Свидетель славы Божьей, подчиняйся же // Еgo священной воле, — вот закон Его: // все для тебя Он создал, но тебя — Себе»<sup>11</sup>. Ангелам дана лишь воля следовать велениям Бога — «то волить лишь, что волит и свершает Бог...»<sup>12</sup>. Здесь нельзя не усомниться намек на то, что человек — сложнее ангелов, ибо ему дана свобода выбора. Именно из уст Сатаны в его беседе с Евой прозвучит акцентация жесткого предопределения.

Гроций также впервые вводит эпизод (возможно, под влиянием народного «Действия об Адаме») с неудачным искущением Сатаной Адама, придавая в целом статичной пьесе внутренний динамизм, остроту, подчеркивая силу духа человека. Но Адам все-таки уступает Еве, соблазненной Сатаной, — уступает из жалости и любви (этот мотив также разовьют по своему Вондел и Мильтон). Сердце Адама не может не откликнуться на крик Евы: «Судьбу любую мы делить обязаны, // беда ли, счастье ль, — ты не оставляй меня...»<sup>13</sup>. Но когда все свершилось, именно Адам горько и трезво говорит о страшной ошибке, не отделяя себя от Евы: «Закону Высшей Воли предпочли с тобой // мы нашу алчность, благу душ — страсть плотскую, // и Саду — яблоко. [...] Ждет нас горе вечное // и кара скорби: Бога мы оставили, и Бог оставил нас»<sup>14</sup>. С огромной поэтической силой в партии хора Гроций передает потрясенное состояние Эдема и человеческих душ, навсегда потерявших первозданную гармонию, но обретших четкое сознание ответственности за каждый свой шаг и жажду совершенствования. Как утешение звучат слова Господа: «...утешение // несу в несчастьях, веру во спасенье дав // святым обетом. И пространство жизни вам // хочу раздвинуть, чтобы человеков род, // который ныне в ваших чреслах весь сокрыт, остался»<sup>15</sup>. Наступает прощание с райским садом (этот же

<sup>10</sup> Гроций Г. Адам изгнанный. М., 1998. С. 344.

<sup>11</sup> Там же. С. 345.

<sup>12</sup> Там же. С. 347.

<sup>13</sup> Там же. С. 384.

<sup>14</sup> Там же. С. 392–393.

<sup>15</sup> Там же. С. 404.

мотив увидим в finale трагедии Вондела), чтобы на «пространстве жизни» подтверждать свое достоинство и дорастать до соответствия Божьему замыслу.

Размышления Гроция были продолжены Вонделом, но уже на родном — нидерландском — языке. В девятнадцатилетнем возрасте сын антверпенского шляпника, бежавшего из родного города от религиозных преследований, был принят в знаменитую амстердамскую камеру риторов «Белая лаванда» — в «брабантскую» камеру, объединявшую поэтов, художников, музыкантов, переселившихся с юга. Южан, которых позже стали называть фламандцами, не очень приветливо встречали на севере, в Голландии, но они доказывали, что ими могут гордиться все Нидерланды. Фламандский дух, неукротимый темперамент и голландский рационализм, утонченный интеллектуализм счастливо соединились в Вонделе. Южанин и северянин, протестант, принявший католичество, сплавивший в мощной стихии своей речи классицистически-стройное и страстное, напряженное барочное начала, он воистину оказался универсальным гением Нидерландов. Уже с первых шагов Вондел продемонстрировал свое тяготение к библейским сюжетам: пьеса «Пасха, или Избавление детей израильевых из Египта» (1610) была написана на сюжет библейской книги Исход и говорила не только о спасении по воле Божьей еврейского народа, но и об избавлении Голландии от испанского гнета. По своей форме эта, в авторском определении, «трагикомедия» (ибо финал ее счастливый), соединяла драматическое и очень сильное лирическое начала. Усиливают интерес к Библии и драматизм мышления поэта трагические события 1619 г., потрясшие Вондела: с 1621 г. он не принадлежит ни к одной церковной общине, занимая позицию защитника гонимых арминиан и веротерпимости. Через Библию он стремится пробиться к первоначальным смыслам, подняться над расколом, указать на общее, неделимое наследие единобожия. При этом особенный интерес Вондел испытывает к психологически и драматически разнообразным ветхозаветным сюжетам. Показательно, что написанная им в 1620 г. поэма носит название «Божьи герои Ветхого Завета», а из двадцати четырех оригинальных драм двенадцать базируются на ветхозаветных сюжетах. Именно Вондел совершает титаническую работу адаптации библейских образов и языка Библии на нидерландском.

Общепризнанной вершиной драматургического и поэтического мастерства Вондела является трилогия «Люцифер» (1654), «Адам в изгнании» (1664) и «Ной, или Гибель первого мира» (1667). В образе Люцифера Вондел, предвосхищая Мильтона, провидит черты будущего бунтаря-индивидуалиста, бунт которого несет в себе и ужасное, разрушительное, и нечто позитивное — движущее начало, разрушающее самообольщение, косность, застой (сходной диалектики будет придерживаться и Гёте, создавая образ Мефистофеля). По логике автора, не сам Люцифер является первоначальным

носителем зла: при нем всегда находится и подстрекает его ко все более безумным поступкам «серый кардинал» Вельзевул. В образе Люцифера соединяется величие и отталкивающее, но последнее преобладает. Многие видели в нем намек на статхудера Вильгельма Оранского Молчаливого, но, как справедливо замечает известный исследователь В. Ошиш, «уж скопее в Люцифере можно было бы усмотреть глубоко ненавистного Вонделу Маурица Оранского или черты бесславно павшего в 1650 г. (вместе со статхудерством как таковым) сына Фредерика Хендрика, статхудера Вильгельма II»<sup>16</sup>. Тем не менее, образ этот несводим ни к какому конкретному прототипу, он, по словам В. Ошиша, «вобрал многие типические качества буржуазного политика: своеокрыстие, демагогизм, умение играть на чувствах толпы; склонность к колебаниям, к компромиссу с более сильным противником, мстительность, наконец, лживость и цинизм»<sup>17</sup>. Этот же герой, определив, как и Сатана Гроция, очень важную линию последующей европейской литературы, перейдет и в трагедию Вондела об изгнанном из Эдема Адаме.

Трагедия «Адам в изгнании» имеет характерный подзаголовок: «Трагедия всех трагедий». Таким образом, с точки зрения драматурга, «падение» человека, открытие им своей способности отпадать от Бога и тем самым порождать зло, становится источником дестабилизации гармоничного мира, сотворенного Всевышним, причиной трагического хода истории (согласно логике Библии, человек так или иначе — но именно иначе! — ступил бы на стезю познания, но он — «и жить торопится, и чувствовать спешит», а потому нарушает Божий завет). Совершенно очевидно, что моделью для Вондела послужила пьеса Гроция (это подчеркнуто в названии), хотя вонделовский «Адам в изгнании» — отнюдь не перевод с латинского «Адама изгнанного», при том что в обеих пьесах очень много параллельных мест. Это своеобразное осмысление вечного сюжета с учетом опыта великого предшественника, духовного учителя и старшего друга. К тому же, перед Вонделом стояла трудная задача: впервые выразить сложную философскую проблематику, связанную с грехопадением, с осмыслением предназначения человека, не средствами ученой латыни, но на живом родном языке. Как и у Гроция, библейская мольба соединяется у него с дыханием античной трагедии, но не в оболочке античных метров, а через чеканную силлабо-тонику (поэт уже взял на вооружение стихотворную реформу Дэниела Хейнсия). В попытке адекватного воплощения стиха Вондела на русском языке (к сожалению, переводы на белорусский отсутствуют) известному переводчику Е. Витковскому помог опыт А. Сумарокова:

<sup>16</sup> Ошиш В. В. «Трагик хороший»: Творчество Вондела и нидерландская литература XVII века // Вондел Й. ван ден. Трагедии. С. 457–458.

<sup>17</sup> Там же. С. 458.

Ты, Вечный, образу чьему  
Являет человек зерцало!  
Тебя мы зрили: создал Ты  
Из чермной глины плоть живую  
И удостоил таковую  
Душою горней чистоты.  
Прещедро нам в удел назначен  
Свободной воли дар живой:  
Вовек бессмертный облик Твой  
Не станет в нас ни тускл, ни мрачен.  
(Здесь и далее перевод Е. Витковского)<sup>18</sup>

«Свободной воли дар живой...» Эти слова, произнесенные Адамом, указывают на главный философский «нерв» трагедии, главные ее вопросы: что такое свобода воли? возможен ли человек без этого притягательного, но весьма опасного дара? В предисловии автора мы читаем инвективы против Пелагия, который считал, что человек не обязательно грехован от рождения после грехопадения прародителей, что грех — личное дело каждого человека и каждый может достигнуть блаженства собственными силами. Возможно, такое решение представлялось Вонделу слишком упрощенным, облегченным. Возможно, однако, что это была своеобразная маскировка, ибо в то же время он с большим почтением пишет об Оригене, которого церковь, как и Пелагия, причисляла к еретикам. А именно у Оригена — в его трактате «О началах» — четко сформулирован тезис о свободе воли: «...души управляются свободой произволения и как свое совершенствование, так и свое падение производят силу своей воли»<sup>19</sup>. Одно понятно: Вондел верит и в то, что отсвет пресловутого грехопадения лежит на всем человечестве, предопределяя его тернистый путь, его бесчисленные падения, и в то, что человек, наделенный свободой воли, способен восходить, осознанно приближаться к Богу, подтверждать свое право на спасение.

В трагедии Вондела более детально разработаны как ангельский, так и демонологический планы. Так, в пьесе выступают три архангела — Гавриил, Рафаил, Михаил (единственные ангелы, упомянутые в библейских текстах по именам, да и то последний — в неканонической Книге Товита). Затем эти же архангелы, вступающие в беседу с первыми людьми и выполняющие важные функции охраны, предостережения, разъяснения Божьего замысла, появятся у Мильтона. Кроме Люцифера у Вондела действуют Асмодей и Велиал, причем соблазняет человека именно последний. В трагедии Вондела нет даже попытки соблазнить Адама, хотя Люцифер считает, что на такой роковой шаг, как вкушение запретного плода, может

<sup>18</sup> Вондел Й. ван ден. Трагедии. С. 125.

<sup>19</sup> Цит. по: Гроций Г. Адам изгнанный. С. 8.

решиться только мужчина. Велиал, как тонкий психолог, решает, с одобрения Асмодея, начать с женщины:

Насильно мужу дать сего плода кусок —  
Нелепо и мечтать, — здесь только хитрость впрок.  
На сердце мужеско чрез женску половину  
Потребно мягко жать. Так лепят воск и глину,  
Жар с влагой в ход пустив, — я в том поруку дам,  
Что утеряет свой земной венец Адам<sup>20</sup>.

В словах Велиала звучит скрытое уважение к Адаму и признание, что просто так сорвать его нельзя, а если это и будет падение, то проис текающее из тонкости чувств, данных человеку, из жара его сердца. Симптоматично, что, по замыслу Вондела, действие происходит как раз во время прекрасной свадьбы, назначенной Всевышним, — бракосочетания Адама и Евы в райском саду. Адам (и этот план разработан у Вондела с еще большим психологическим мастерством, нежели у Гроция), не может бросить в беде свою возлюбленную. Он совершенно трезво сознает, какое страшное наказание последует, но находит в себе силы произнести: «Подай же яблоко. Одна судьба у нас»<sup>21</sup>. Таким образом, оба драматурга, а Вондел в особенности, говорят о величии Человека как возлюбленного создания Божьего, о том, что и в самом падении проявляется свободная воля человека, при этом в лице Адама — не эгоистическая свобода произвола и гордыни, но свобода любви и самопожертвования.

Трагедия Вондела сложна и противоречива, и в этой сложности — ее воистину барочное великолепие: с одной стороны, предельное смятение и тревога за судьбу человека и человечества, с другой — страстное стремление прозреть надежду. Залог этой надежды — в нетленной красоте сотворенного Богом и данного человеку мира, в великих творческих потенциях самого человека:

Мы плавно движемся вдоль Млечного Пути,  
Светило миновав, спешащее взойти  
С восточной стороны, на золотой квадриге,  
В полуденном венце. Уж недалеки миги,  
Когда взойдут лучи от рая на Земли,  
В иной, на Небеси, чтоб там превознесли  
Блаженны ангельы в неслыханных хоралах  
Брак первых из людей, счастливцев небывалых.  
Цель наша — видима: прострем теперь крыла,  
Уподобляя спуск парению орла...<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Вондел Й. ван ден. Трагедии. С. 149.

<sup>21</sup> Там же. С. 173.

<sup>22</sup> Там же. С. 131.

Возможно, главное, что открыл Вондел в своей трагедии, — то, что перед человеком всегда будет стоять проблема нравственного выбора, что человеку не дано легких путей и облегченных решений, что, уповая на Бога, человек должен неустанно трудиться над собственной душой, исправляя себя и весь мир. Ведь и сам поэт скажет о себе в «Скребнице»: «Неисправимец, я исправить век хочу, // Век, что себя обрек позорному бичу...»<sup>23</sup>. Воистину гамлетовская, вполне неисполнимая задача! Но важно, что человек — дерзает, смеет.

Интерпретация сюжета о грехопадении, новое прочтение Библии в творчестве Гроция и Вонделя, без преувеличения, оказали огромное воздействие на последующую европейскую литературу. Прямые нити связывают «Адама изгнанного» и «Адама в изгнании» с «Потерянным раем» Мильтона. Ныне известно, что великий английский поэт внимательно читал и Гроция, и Вонделя, прекрасно зная латынь и нидерландский (последнее было достаточной редкостью среди англичан в то время). Многие достижения и новаторские прочтения Мильтона понятны только в свете двух предшествующих «Адамов». Мильтон испытал также влияние двух поэм Вонделя — «Иоанн Креститель» и «Размышления о Боге и религии» (оно особенно сказывается в «Возвращенном рае»). Опыт Вонделя был также чрезвычайно важен для трагедии Мильтона «Самсон-борец», для великого немецкого поэта и драматурга эпохи барокко А. Грифиуса. Опосредованно интерпретация Гроция и Вонделя далее оказалась чрезвычайно важной для «Фауста» И.-В. Гёте, для эпохи романтизма («Каин» Д.-Г. Байрона, «Демон» М. Лермонтова и т. д.), равно как и для XX в., пытающегося заново осмыслить трагический путь человечества и прозреть надежду.

---

<sup>23</sup> Вондел Й. ван ден. Трагедии. С. 297.

**Святлана Кастрамічова (Мінск)**

## **ЦІЛЬ УЛЕНШПІГЕЛЬ НА МІНСКАЙ СЦЭНЕ**

**Б**ельгія… А ці многа мы пра яе ведаем? А пра яе культуру? Мала. Аднак трэба сказаць, што такія імёны, як Марыс Ка-рэм, Шарль дэ Каастэр, Каміль Леманье, Жорж Родэнбах, Марыс Метэрлінк, Эміль Верхарн, у нас вядомыя.

Шарль дэ Каастэр, да прыкладу, з'яўляецца заснавальнікам рэалізму ў сваёй літаратуры. З-пад яго пяра выйшлі раман «Шлюбная вандроўка», шматлікія вершы, нарысы, «Легенда аб Цілі Уленшпігелі».

Паводле апошняга твора ў 1978 г. у Беларускім тэатры оперы і балета быў паставлены аднайменны балет. Мне ўдалося пазнаёміцца з супрацоўніцай гэтага тэатра, якая адказвае за работу з гледачамі, Таццяна Аліксандравай. Яе і папрасіла расказаць пра спектакль.

Аказалася, што «Ціль Уленшпігель» карыстаўся вялікай папулярнасцю ў канцы 70-х гг. мінулага стагоддзя. Але ў сярэдзіне 80-х быў выключаны з рэпертуару.

У спектаклі прымалі ўдзел знакамітаяя балерыны і балеро. Сярод іх — Віктар Саркісьян, Уладзімір Іваноў, Таццяна Яршова, Людміла Бржазоўская. Іх пластыка была так адточана, што, здавалася, артысты началі танцаваць раней, чым гаварыць. Праз іх рухі гледачы без слоў разумелі сюжэт, творчую задуму аўтара.

Сярэдневяковы дух у творы зліваецца з рэнесансным лішкам жыццёвых сіл. Герой народнай кнігі XIV ст. пераносіцца ў XVI ст., гістарычны і сімвалічны час сплютаюцца, простора тут блізкая да просторы народнай казкі. Сплютаюцца гісторыя і легенда, трагічнае і камічнае, эпічнае і лірычнае.

Уленшпігель, галоўны герой, — весялун, які судзіць каралёў, абараняе прафду і свабоду сумлення. Яго жыццё поўніцца трагічнымі падзеямі: бацька Клаас памірае на вогнішчы за свае рэлігійныя перакананні, маці — пасля жудасных пакут. Уленшпігель павінен расстацца са сваёй кахранкай Нэле. А яшчэ — гэты хітрун Філіп II. Ён інсцэнаваў разгром святыні, каб потым пакараць вінаватых, якіх сам жа падахвочваў. І ўсё гэта цудоўна змаглі перадаць артысты балета.



Балет «Ціль Уленшпігель» на мінскай сцэне. 1978 г.

Напэўна, вы запытаете, чым жа адрозніваўся балет «Ціль Уленшпігель» ад іншых. Вонкава нічым, але была ў ім тая «изюминка», якая выдзяляла яго. Калі Т. Аляксандрава расказвала пра балет, яе вочы гарэлі. У іх была любоў да тых людзей, якія яго ажыццяўлі. А калі ёсць такія людзі, балет жыве.



Вокладка беларускага выдання  
«Тыля Уленшпігеля» ў перакладзе  
Леанілы Гарэцкай (Чарняўскай)

# **БЕЛАРУСЫ Ў ЛЮВЕНСКІМ УНІВЕРСІТЭЦЕ**

**Ірына Дубянецкая (Лювен, Бельгія)**

## **ЛЁВАНСКІ КАТАЛІЦКІ УНІВЕРСІТЭТ: З ХХ У ХХІ СТАГОДДЗЕ**

**П**ачну з назвы. Апроч беларусаў, слова «Лёванскі ўніверсітэт» ні ў кога не выклікаюць пытання. Гэта добра вядомая ўстанова з вельмі высокай міжнароднай рэпутацыяй. Сюды едуць студэнты, аспіранты й дактаранты з усяго свету. Для прафесараў быць запрошаным прачытаць курс ці хаця б адну лекцыю ў Лёванскім ўніверсітэце — вялікі гонар. Але для большасці беларусаў гэтая назва нічога не гаворыць. «Ці ты студыюеш у Лювене?» — пытаюцца ў мяне. «Не, — нязменна адказваю я, — у Лёване. У Лювэне я нават ніколі й не была». — «Дык гэта не той ўніверсітэт, дзе вучыліся нашыя беларусы па вайне?» — «Той». — «Дык той жа быў Лювенскі....»

Час патлумачыць, дзе палягае непараузменне. «Той» ўніверсітэт, што даў прытулак ды выдатную адукцыю некалькім дзесяткам беларусаў у паваенным часе, таксама быў «Лёванскім», але яны, як, зрешты, і большасць людзей, называлі яго на французскі лад. Бо тады ў Фламанды ў сферы адукцыі і афіцыйнае культуры панавала французская мова. Дакладна, як цяпер у Беларусі пануе расійская, а Менск афіцыйна завецца Мінскам. Але напрыканцы 50-х гг. фламандцы адчайна змагаліся за сваё права вучыцца на роднай мове. Нашыя хлопцы ды дзяўчата, чия культура ды мова сама цярпела то ад пальшчызны, то ад расейшчыны, не распазналі ды не падтрымалі нацыянальнага ўздуму ў Фламандыі, і амаль ніводны з іх не зрабіў намагання выучыць мову народа, сярод якога яны жылі. Калі нават у Беларусі беларусы адаптаваліся да чужое мовы, то што ўжо было чакаць ад тых, чый выбар быў паміж «мужыцкай» нідэрландской ды «культурнай» французскай. Зрешты, у адукцыі яны таго выбираву й не мелі, як не маюць яго цяпер замежнікі, што прыязджают вучыцца ў Беларусь.



Дом беларускіх студэнтаў у Лювене,  
Гувер пляс, 19.  
1950 г.

Сітуацыя ў Лёване змянілася ў 60-я гг., калі шматлікія пратэсты прафесуры ды студэнцкія вулічныя дэманстрацыі прынеслі свой плён: адукцыя ў Лёванскім універсітэце началася па-нідэрландску. А каб задаволіць і тых, што хацелі й надалей трymацца французчыны, у 1968 г. пабудавалі новы універсітэт, Uneversit é Catholique de Louvain, у чыстым полі, за 30 км ад Лёвана. Вось ён-то цяпер і завецца «Лювенскім», ці, дакладней, «Новы Лювэнскім» (Louvain -la-Neuve), а ў Лёване застаўся Лёванскі, адзін з найстарэйшых універсітэтаў свету і першы каталіцкі універсітэт, заснаваны папскім дэкрэтам у 1425 г. Той самы універсітэт, што быў адным з цэнтраў еўрапейскага гуманізму ў XVI ст., дзе чатыры гады працаваў славуты Эразмус з Ротэрдама ды заснаваў тут унікальны Collegium Trillinque для вывучэння трох класічных моваў: габрэйскай, грэцкай ды лаціны.

Вось вам і розніца паміж «Лёванам» і «Лювенам». Лёванскі універсітэт летася адсвятковаў 575-годдзе, а Лювенскому — некалькі дзесяцігоддзяў. «Развод па-лёванску» не даўся лёгка. Гэта была не толькі праблема прафесуры — ехаць у Новы Лювен спачатку было небагата ахвочых, — але й, скажам, праблема кнігазбораў. Універсітэцкая бібліятэка рэзалі пажывому: кнігі з цотнымі каталожнымі нумарамі паехалі ў Лювен, з няцотнымі — засталіся ў Лёване.

Цікава, што Лёванская універсітэцкая бібліятэка, якая складалася стагоддзямі, цалкам ачуняла ад тое «шокатэрапіі». Гэта ўвогуле птушка фенікс. У канцы XVIII ст., калі французы акупавалі Фламандыю, яны зачынілі Лёванскі універсітэт ды раскідалі бібліятэку. Праз тры дзесяцігоддзі універсітэт аднавіўся з новай славаю, і разам з ім хутка аднавіўся кнігазбор. У Першую сусветную вайну, калі нямецкія войскі палілі горад і яго жыхароў,

згарэў і будынак бібліятэкі. 300 000 кніг ды манускрыптаў былі страчаныя назаўсёды. Пасля вайны, з міжнароднай дапамогаю, пабудавалі новую бібліятэку: вялікі неагатыцкі будынак з высокай вежай з гадзіннікам ды званамі ў цэнтры Лёвана, які мясцовыя жыхары чамусыці ахрысцілі «Крамлём». Але нядоўга красаваў і ён. Як пачалася Другая сусветная вайна, Лёван разам са сваёй навюткай бібліятэкай ізноў патрапіў пад бамбаванні. З 900 000 кніг уратавалі толькі 15 000. Па вайне адрестаўравалі будынак бібліятэкі, і паўстаў з попелу фенікс. На сёння універсітэцкая бібліятэка складаецца з Цэнтральнае бібліятэкі («Крамля») ды 23-х факультэцкіх. Агульная калекцыя складае 4 млн. 200 тыс. кніжнага фонду ды 14 500 часопісаў.

Бібліятэка тэалагічнага факультэта, на якім я ў асноўным і займаюся, — гэта сапраўдны цэнтр факультэцкага навуковага жыцця: усе выкладчыкі маюць тут свае невялікія офісы, дзе могуць працаўца ды прымаць студэнтаў у пазакласны час (большасць дактарантутаў таксама маюць невялікія пакойчыкі ў бібліятэцы), тут адбываецца практичная работа над шматлікімі навуковымі праектамі факультэта (у адным з іх, Сэптуагінта-ангельскім слоўніку, бяру ўдзел і я); тут днюючы і начуючы усе студэнты, што абкладаюць свае сталы горамі кніг, блукаюць па Інтэрнэце на бібліятэчных камп'ютэрах у пошуках патрэбнай інфармацыі або капіруюць свае тэксты на ксераксах, каб працаўца над імі дома.

Гэтая бібліятэка пацярпела ад усіх бамбёжак ды дзяллёжак, бадай, найбольш, але й акрыяла наймацней: цяпер у ёй захоўваюцца 980 000 адзінак, з іх 560 000 тамоў ХХ ст., 260 000 — XIX, 150 000 выданняў — ад XVI да XVIII ст., 1350 постінкунабулаў, г. зн. старадрукаў, выдадзеных пасля 1501 г. (да гэтай катэгорыі належаць, да прыкладу, кнігі Скарыны), 402 сапраўдныя інкунабулы — друкаванай прадукцыі ад вынаходніцтва Гутэнберга да канца XV ст., ды 590 манускрыптаў. Маецца на ўвазе, што усе старыя выданні захоўваюцца асобна, у адмысловых вільготна-тэмпературных умовах ды падалей ад прагных да ведаў студэнтаў і даследчыкаў з усяго свету. Аднак некаторыя з кніг XVI—XVII стст. стаяць спакойна на паліцы ў бібліятэчным офісе аднаго прафесара-«стараразапаветніка», і гэты офіс ніколі не зачыняеца. Аднак нават больш, як сваёй калекцыяй дауніны, складальнікі бібліятэкі ганарацца зборам перыядычных выданняў, які ўключае 1100 найменняў сучаснай перыёдыкі ды 6560 часопісаў, што спынілі сваё існаванне. Усе выданні прысвечаныя пытанням багаслоўя, біблістыкі, рэлігіязнанія ды сумежных дысцыплін. Беларускіх выданняў сярод іх няма.

Дадзеныя пра ўсе бібліятэчныя калекцыі Лёванскага універсітэта злучаны ў адзіную камп'ютэрную сістэму, звязаную таксама з большасцю бібліятэк Бельгіі. Па гэтай сістэме можна замовіць кнігі, якіх няма ў сваёй бібліятэцы. Акрамя таго, усю інфармацыю можна знайсці ў Інтэрнэце. Я, прыкладам, даведваюся бібліографічныя дадзеныя патрэбных мне выданняў, а таксама іхнія каталожныя нумары ды месца на бібліятэчных паліцах, не пакідаючи свайго пакоя. Бо я жыву ў адным з універсітэцкіх



Яго эмінэнцыя кардынал Тысеран асвечвае Дом беларускіх студэнтаў у Лювене. 25 сакавіка 1952 г.

студэнціх дамоў, а яны ўсе падключаны да Інтэрнета. Уваход у Інтэрнет бясплатны, сядзі там хоць цэлы дзень.

Наогул, электронная сувязь адыгryвае вельмі важную ролю ва універсітэцкім жыщці. Кожны выкладчык і кожны студэнт маюць свае персанальныя электронныя адрасы. Уся інфармацыя пра змены ў раскладзе, пра цікавыя лекцыі ці імпрэзы або афіцыйныя напаміны здаць справа здачы для стыпендыяльнай камісіі рассылающе па электроннай пошце. Той, хто рэдка правярае сваю электронную скрыню, рызыкне прапусціць самае важнае. Студэнты са сваімі выкладчыкамі таксама кантактуюць праз электронную сувязь, бо гэта найхутчэйшы ды найтаннынейшы спосаб камунікацыі. На некаторых занятках ужыванне электроннай сувязі ставіцца ўмоваю. Напрыклад, кожны студэнт мусіць пасля лекцыі ці семінара напісаць свае разважанні ды заўвагі па тэмэ прамінульных заняткаў ды выслучаць іх выкладчыку, а той, у сваю чаргу, збірае усе допісы разам ды высылае кожнаму з удзельнікаў курса. У выніку ўсе ведаюць думку кожнага, і наступныя заняткі пачынаюцца з абмеркаванняў ды спрэчак паводле прачытанага. А да іспыту выкладчык мае поўную карціну таго, наколькі кожны студэнт зразумеў ды творча засвоіў матэрыял.

Іспыты звычайна адбываюцца адзін раз на год, прычым кожны студэнт сам выбірае час, ці ў чэрвені, ці ў верасні. Іспытаў набіраеца шмат, 10–15, а ўся сесія цягнецца не даўжэй як два тыдні. Каб крыху аблегчыць жыццё, дазваляеца здаць не больш як тры іспыты — паводле выбару — у час велікодных вакацый. Адзнакі ставяцца па 20-балтыйнай шкале. 10 — гэта мінімальны «прахадны» бал. Год лічыцца паспяховым, калі сярэдні бал не

менш за 10 і калі пры гэтым «завалены» не больш як адзін прадмет. Вынікі года абвяшчаюцца на гэтак званай пракламацыі — агульным сходзе, дзе дэкан факультета абнародвае поспехі кожнага студэнта. Агульны вынік ацэнываецца, як і амаль ва ўсім свеце, па сярэднявечнай універсітэцкай сістэме, з ужываннем традыцыйных лацінскіх тэрмінаў: *cum fructu* («з плёнам», гэта найменшы станоўчы вынік; студэнты жартам называюць яго *cum banana*), *cum laude* («з пахвалой», гэта мінімальны вынік, каб мець магчымасць працягваць вучобу на вышэйшым узроўні, бо з *cum fructu* цябе простираць не прымуць).

Навучальны год пачынаецца, як і паўтысячагоддзя таму, з урачыстай працэсіі ўсіяе прафесуры па горадзе. Усе апранутыя ў чорныя аксамітныя манты, аздобленыя адным з сямі колераў «вольных мастацтваў». Цяпер факультэтамаў амаль удвая больш, але колераў па-ранейшаму сем. Працэсія ідзе ад галоўнага будынка універсітэта да цэнтральнага лёванскага царквы св. Пятра. Там да яе далучаюцца студэнты ды месцічы, і ўсе разам бяруць удзел ва ўрачыстай імшы ў гонар новага акадэмічнага года.

13 факультетаў Лёванскага універсітэта падзяляюцца на тры групы: гуманітарных, біямедычных ды дакладных навук, кожная кіруецца сваім праектарам. Ва універсітэце функцыянуе больш за 60 акадэмічных праграм, з іх чатыры цалкам ангельскамоўныя (тэалогія, рэлігійныя штуды, філасофія і кананічнае права), але на кожным факультэце ёсьць свае магчымасці для замежных студэнтаў. Асабліва папулярная міжнародная праграма «Эразмус». Гэта праграма абмену студэнтаў паміж універсітэтамі розных краін дзеля пашырэння кругагляду ды ўзаемнага ўзбагачэння. Звычайна студэнты едуть па «Эразмусе» ў іншы універсітэт на адзін-два семестры.

А ангельскамоўных праграм для тых, хто вучыцца дзеля атрымання навуковых ступеняў, ва універсітэце каля 40. Навуковая актыўнасць тут наогул надзвычайная. Штогод абараняеца каля 260 доктарскіх дысертацый, з іх чвэрць — замежнымі кандыдатамі. Прыкладна 300 даследчыцкіх груп працуе над самымі рознымі праектамі ва ўсіх галінах сучасных ведаў. Больш за дзве тысячи публікаций штогод у міжнародных навуковых выданнях. Акрамя таго, універсітэт мае свае філіі па ўсёй Бельгіі й за ейнімі межамі. Толькі мой факультэт мае дзве філіі ў Вялікабрытаніі ды адну ў Парыжы.

Працэдура прыёму студэнтаў тут вельмі простая. Дастаткова мець дыплом аб сярэдняй адукацыі. Уступных іспытаў няма. Выключэнне — медыкі ды архітэктары. Ніякіх нерваў, ніякіх пошукаў пратэкцыі ці абходных шляхоў. Няздатныя да вучобы адсейваюцца пасля года заняткаў, калі яны безнадзейна завалілі сесію. Плата за адукацыю адна з самых нізкіх ў свеце, 18 000 бельгійскіх франкаў (гэта недзе 450 долараў) на год. Прыйдзіш як студэнт, атрымліваецца стыпендыя. Такая палітыка мае на мэце заахвочваць моладзь да здабыцца вышэйшай адукацыі. Плён гэтых намаганняў відавочны: фланандцы — адзін з самых адукаўваних

народаў у сучасным свеце. Адна маленькая дэталь: практычна кожны фландр звяртаецца да іншых моваў, і яны зусім не лінгвісты, праста атмасфера спрыяе. Вось вам і «мужычая» нацыя, як пра іх колісь казалі французы. З нацыянальнай сітуацыі, гісторычна нічым не лепшай за беларускую, Фламандцы не толькі выкараскаліся, не толькі занялі «свой пачэсны пасад між народамі», але й сталася сталіцай Еўрапейскае Супольнасці. Ёсць пра што падумаць беларусам. Галоўная выснова: усё магчыма, не трэба толькі сябе аплакваць і ні на кога спадзявацца, а праста ведаць, чаго хочаш, ды працаваць разам у абраным кірунку.

**Марыя Міцкевіч (Мінск)**

## **БЕЛАРУСКІЯ СТУДЭНТЫ Ў ЛЮВЕНСКІМ УНІВЕРСІТЭЦЕ**

**Л**ювенскі каталіцкі універсітэт — самы старэйшы універсітэт Бельгіі. Датай яго заснавання лічыцца 1425 г., калі брабантскі князь Ян IV, які збанкрутував у час вайсковых дзеянняў, для таго, каб вярнуць гораду багацце і славу, звярнуўся да папы Марціна V за дазволам на школу — studium generale. У сваёй просьбе князь падкрэсліваў зручнасць мясцовасці і дабрату жыхароў горада, а таксама наяўнасць адпаведнага будынка для школы. Гэты гістарычны будынак з'яўляўся адміністрацыйным цэнтрам універсітэта нават у XX ст. Праз пяць гадоў пасля заснавання агульной школы папа Яўген IV адчыніў тут багаслоўскі факультэт, які прынёс універсітэту найбольшую славу. Сярод яго прафесараў былі Адрыян Флёрэнс (пазней папа Адрыян VI), Эразм Ратэрдамскі, іншыя вядомыя вучоныя. У XIX ст. Лювенскі універсітэт стаў міжнародным цэнтрам філасофіі неатамізму. У 1888—1889 гг. тут пры дапамозе кардынала Д. Мерсье быў заснаваны Вышэйшы інстытут філасофіі (школа Фамы Аквінскага), з 1894 г. выдаваўся навуковы часопіс «Revue Neoscolastique». Універсітэт праславілі не толькі філософы і багасловы: шырока вядомы, напрыклад, картограф, складальнік дакладных атласаў Меркатор, анатаміст А. Везалій, фізік Ж. Леметр і інш.

На працягу існавання Лювенскі універсітэт перажыў няманія і цяжкіх часоў. У канцы XVIII ст., у час Французскай рэвалюцыі і шматлікіх войнаў, ён быў зачынены і толькі з нараджэннем сучаснай бельгійскай дзяржавы, у 1831 г., адноўлены — перш у горадзе Мехелен, а адтоль перанесены зноў у Лювен. У час абодвух сусветных войнаў быў знішчаны багатыя універсітэцкія кнігазборы і частка архіваў.

Спачатку адзінай мовай універсітэта была лацінская, пасля французская. Толькі ў 1920 г. пачалі чытаць лекцыі і на фламандской мове. У 1946 г. пад адной адміністрацыйнай паўсталі дзве паралельныя секцыі універсітэта — французская і фламандская, а з 1970 г. існуюць два аўтаномныя універсітэты — французскі і фламандскі.



З'езд Цэнтралі беларускіх студэнцкіх арганізацый (на чужыне). 1948 г.

Першым беларусам, які скончыў вышэйшыя студыі ў Лювенскім універсітэце з тытулам доктара філасофіі, быў, як адзначаў айцец Часлаў Сіповіч, айцец архімандрыт Фабіян Абрантовіч, вядомы рэлігійны і культурны дзеяч, адзін з ідеолагаў і заснавальнікаў беларускага хрысціянскага руху XX ст.

Ён нарадзіўся ў 1884 г. на Навагрудчыне. Скончыў Духоўную каталіцкую семінарыю (1906) і Духоўную акадэмію (1909) у Пецярбургу. У час вучобы ў акадэміі пасвежаны ў святары. Выкладаў Закон Божы ў навучальных установах Пецярбурга. У 1912 г. атрымаў дазвол на выезд у Бельгію на працяг студыяў у Лювенскім універсітэце. У лістах з Лювена Ф. Абрантовіч адзначаў не толькі высокі ўзровень ведаў выкладчыкаў універсітэта, але таксама глыбіню і неардынарнасць навуковых праграм, выказваў задавальненне знаходжаннем у Лювене і жаданне застацца там даўжэй. Пасля атрымання ступені доктара філасофіі Ф. Абрантовіч вярнуўся ў Пецярбург, дзе атрымаў пасаду прафесара Духоўнай каталіцкай семінары. Айцец Фабіян быў актыўным удзельнікам руху беларускага рэлігійнага і культурнага адраджэння, адным з заснавальнікаў нацыянальна-рэлігійнай арганізацыі «Хрысціянская дэмакратычная злучнасць», арганізатарам правядзення ў Мінску з'езда беларускіх каталіцкіх святароў. Сябраў з Браніславам Эпімахам-Шыпілам, Янкам Купалам, друкаваўся ў беларускіх перыядычных рэлігійных выданнях «Кгуніса», «Chryscijanskaja Dumka». З 1918 г. працаваў рэктарам і выкладчыкам створанай пры падтрымцы біскупа С. Лазінскага Мінскай каталіцкай духоўнай семінарыі. З 1926 г. — у ордэне айцоў-марыянаў у Друі. У 1928 г. Ф. Абрантовіч быў накіраваны Апостальскім пасадам ў Харбін, дзе ўзначаліў каталіцкую місію ўсходняга абраду для

расійскай эміграцыі. На працягу дзесяці гадоў работы ў Харбіне айцец Фабіян здолеў аформіць епархію, пабудаваць царкву, заснаваць гімназію з інтэрнатам для хлопцаў, Дом марыянаў, выдаваць часопіс «Католический вестник» (з 1931 г.). У 1938 г. архімандрит Фабіян выехаў з Харбіна ў Рым для ўдзелу ў Генеральнай капітуле айцоў-марыянаў. З Рыма а. Фабіян паехаў у Польшчу, дзе яго заспела вайна. У верасні 1939 г. Ф. Абрантовіч быў арыштаваны савецкімі органамі бяспекі, некалькі гадоў правёў у зняволенні, дзе і скончыў сваё жыццё.

Асаблівае значэнне для беларусаў меў Лювенскі ўніверсітэт пасля Другой светскай вайны, калі значная колькасць беларускай моладзі апынулася на тэрыторыі Германіі. Пасля капітуляцыі акупацыйныя ўлады дазвалялі тут праdstаўнікам іншых краін арганізоўваць свае нацыянальныя камітэты. У акупацыйных зонах з 1945 г. дзеянічала і інтэрнацыянальная арганізацыя — УНРРА (UNRRA — United Nations Relief and Rehabilitation Administration), якая правяла рэгістрацыю чужынцаў і пачала арганізоўваць для іх ДП-лагеры. Яны арганізоўваліся па нацыянальнім прынцыпе, а шматнацыянальныя лагеры складаліся з нацыянальных частак. У ДП-лагерах арганізоўваліся дзіцячыя садкі, пачатковыя і сярэднія школы, розныя курсы і гурткі, паўставалі нацыянальныя арганізацыі і выдавецкія суполкі.

Адной з самых знакамітых навучальных установ Амерыканскай зоны Германіі была Беларуская гімназія імя Янкі Купалы (заснавана 22 снежня 1945 г. у Рэгенсбургу). Роля гэтай гімназіі вельмі вялікая як у атрыманні сярэдняй адукацыі тых, хто не паспей скончыць школу на Бацькаўшчыне, так і ў выхаванні свядомай беларускай моладзі. «Вучні тae школы, — адзначаў Ян Максімюк ў книзе, прысвечанай гэтай гімназіі, — на ўсё сваё жыццё засталіся беларусамі незалежна ад таго, куды пасыля кінуў іх лёс, і засталіся таксама патрыётамі Бацькаўшчыны»<sup>1</sup>. У гімназіі вучыліся Вітаут Кіпель, Зора Савёнак, Янка Жучка, Павел Урбан, Янка Запруднік і іншыя вядомыя дзеячы беларускай эміграцыі, лёс якіх быў затым звязаны з Лювенскім ўніверсітэтам.

Лагерныя школы і гімназіі далі магчымасць беларускім дзесяцям працоўшчыцам перапыненую вайной сярэднюю адукацыю і працягваць яе затым у навучальных установах Заходняй Еўропы, Амерыкі, Аўстраліі. У той час для моладзі іншых нацыянальнасцяў у Германіі намаганнямі Міжнароднага студэнцкага аб'яднання быў створаны Універсітэт УНРРА ў Мюнхене, дзе існавала восем факультэтаў. Вышэйшую адукацыю таксама магчыма было атрымаць у нямецкіх вышэйших навучальных установах, Украінскім тэхнічна-гаспадарчым інстытуце.

Неўзабаве беларускія студэнты пачалі збірацца ў нацыянальныя арганізацыі. У 1945 г. быў праведзены першы сход беларускіх студэнтаў у Мюнхене

<sup>1</sup> Максімюк Я. Беларуская гімназія імя Янкі Купалы ў Заходняй Нямеччыне. Нью-Йорк; Беласток, 1994. С. 111.



Выступленне танцевальнага гуртка студэнтаў-беларусаў Лювенскага ўніверсітэта ў Боне (Германія). 1954 г.

і створана Беларускае студэнцкае згуртаванне. У 1945–1948 гг. паўсталі беларускія студэнцкія згуртаванні ў Марбургу, Рэгенсбургу, Карлсруэ, Фрайбургу, Цюбінгене. У 1946 г. была створана Цэнтраля беларускіх студэнцкіх арганізацый на чужынне (ЦБСА), галоўнай мэтай якой стала абарона правоў беларускіх студэнтаў, фінансавая дапамога пры паступленні ва ўніверсітэты, каардынацыя студэнцкага руху. Першым старшынёй ЦБСА абраўся Барыса Рагулю, студэнта медыцынскага факультэта ў Марбургу. Але ў сувязі з закрыццём Універсітэта УНРРА ў Мюнхене і грашовай рэформай у Германіі перад студэнтамі паўстала цяжкае заданне — шукаць стыпенды, работы, іншыя магчымасці для вучобы.

Лювенскі ўніверсітэт у той час, як адзначалася ў часопісе «Божым шляхам»<sup>2</sup>, з'яўляўся не толькі выдатным культурным асяродкам Еўропы, але і паважным міжнародным цэнтрам, дзе здабывалі асвету студэнты 45-ци нацыянальнасцяў, якія складалі амаль чацвёртую частку насельніцтва горада. Працаўлі факультэты палітычных і сацыяльных навук, гісторыі, гісторыі мастацтва, псіхалогіі, права, медыцынскі, агранамічны, хімічны, інжынерных навук, геалагічны і інш. Для замежных студэнтаў айцец Жардэн утрымліваў міжнародны Студэнцкі дом, дзе за некалькі гадзін працы магчыма было атрымаць пакой і харчаванне.

Весткі пра Лювенскі ўніверсітэт дайшли да беларускай моладзі ў Германіі ад Міколы Абрамчыка. Барыс Рагуля быў пасланы ў Лювен, каб здаўшыць месцы для беларускіх студэнтаў, вырашыць арганізацыйныя пытанні.

<sup>2</sup> Божым шляхам. 1949. № 1–2. С. 15.

Пры дапамозе старшыні Саюза беларусаў Бельгіі Уладзіслава Рыжага-Рыс-  
кага і біскупа Баліслава Слосканса справу вырашылі паспяхова, і беларускія  
студэнты атрымалі магчымасць вучыцца ў Лювенскім універсітэце. Для апекі  
над беларускімі студэнтамі ў 1949 г. у Бельгіі быў створаны Беларуска-  
белгійскі камітэт, які ўзначальваў прафесар універсітэта В. Дэні. Сакратаром  
камітета быў пляменнік прэзідэнта Бельгійскага парламента айцец Роберт  
Кавэлярт, які стаў сапраўдным сябрам і апекуном беларускіх студэнтаў.

У каstryчніку 1949 г. у Студэнцкім доме ў Лювене прайшоў трэці  
Агульны з'езд беларускіх студэнцкіх арганізацый, у рабоце якога ўдзельні-  
чалі прадстаўнікі беларускіх студэнцкіх згуртаванняў Англіі, Бельгіі, Гер-  
маніі, Францыі і нават Аргенціны. На парадку дня стаялі справаздача стар-  
шыні ўправы Цэнтралі беларускіх студэнцкіх арганізацый, выбары новага  
кірауніцтва. Па прапанове большасці сяброў была прынята пастанова зам-  
яніць ЦБС на ЦБАА (Цэнтраля беларускіх акадэмічных арганізацый).  
У склад новага кірауніцтва былі выбраны старшыня — Б. Рагуля, на-  
меснік — А. Смашчок, сакратар — М. Жылік, рэферэнты — Цвірка,  
Вінніцкі, Набагез, старшыня стыпендыяльнага фонду — Часлаў Сіповіч,  
скарбнік — А. Надсан. У прыёме з нагоды з'езда прынялі ўдзел біскуп  
Б. Слосканс, рэктар Лювенскага універсітэта ван Ваенберг.

«У Лювене расла і мацнела беларуская студэнцкая група, — пісаў У. Немановіч ў артыкуле «На службе мастацтва і ідэі». — Разам з ростам пашы-  
раеца і поле дзейнасці. Студэнты пераймаюць кірауніцтва рабочай аргані-  
зацыі. На універсітэцкім форуме зачытваюцца інфармацыйныя рэфераты,  
ладзяцца ўрачыстыя акадэміі з нагоды нацыянальных святаў. І вось тут  
штораз больш пачынае адчувацца патрабза адпаведнага рэпрэзентавання  
беларускай песні і танца. Добрая воля ёсць, не стае толькі дырыгента.  
А што, каб запрасіць сюды кампазітара Равенскага? — паўстае думка. Праў-  
да, спецыяльнымі матэрыяльнымі магчымасцямі пахваліцца нельга. Але  
колькі студэнтаў прыязджала сюды, не маючы яшчэ стыпендыі? Салідар-  
насць выручала заўсёды»<sup>3</sup>.

Урад ЦБАА прапанаваў кампазітару пераезд у Лювен. Айцец Р. Кавэ-  
лярт дапамог вырашыць усе фармальнасці з белгійскім урадам для прыез-  
ду М. Равенскага. Улетку 1950 г., перад пачаткам новага акадэмічнага года,  
маэстра ўжо перабраўся ў Лювен.

«Не паспелі яшчэ з'ехацца ўсе студэнты, — пісаў У. Немановіч, — а ан-  
самбль пачаў сваю працу. Вялікага выбару не было: 30 асобаў. Некаторыя  
з іх спявалі пад рукой сп. Равенскага яшчэ ў Нямеччыне. Але былі і такія,  
што не спявалі нідзе і ніколі, хіба што сабе пад носам у хвіліны добрага  
настрою. Не трэба дзівіцца, што яны вельмі скептычна аднесліся да сваёй  
новай кар'еры. Але спадар Равенскі быў няўмольны. [...] Няўтомная пра-  
ца, якую не адзін лічыў блізу безнадзейнай, пачала даваць свае вынікі. [...]

<sup>3</sup> Наперад! № 25. С. 21.

Паралельна з хорам вывучаліся й танцы. І ўжо за тры месяцы працы ансамбль даваў свой першы канцэрт у Лювене. Пасля заканчэння праграмы рэктар прыйшоў асабісту прывітацу кампазітара, кажучы, што ён ужо больш за дваццаць гадоў не чуў падобнага хору...»<sup>4</sup>

Ансамбль беларускай студэнцкай группы ў Лювене часта выязджаў у розныя гарады Бельгіі, Францыі, Германіі з выступленнямі. У красавіку 1951 г. у Льежы адбыўся міжнародны канцэрт «Скарбы єўрапейскага фальклору», на якім ансамбль пад кіраўніцтвам М. Равенскага быў адзначаны як адзін з лепшых. 10 лютага 1952 г. калектыв паспяхова выступіў у Бру塞尔і. Вялікім дасягненнем М. Равенскага стаў запіс грамафонных плітак беларускага студэнцкага хору.

Вясной 1951 г. чатыры беларускія студэнты закончылі студыі ва ўніверсітэце, а ў верасні пяць: Аўген Смаршчок — псіхалогію, Зоя Смаршчок — фармацыю, У. Набагез, Ю. Лыслоў і М. Жылік — медыцыну. На месца закончыўшых студыі прыехалі новыя студэнты з Англіі (6) і Бельгіі (1). На пачатку новага навучальнага 1951/52 г. тут быў 31 студэнт. Моладзь прымала актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. У Саюзе беларусаў Бельгіі працавалі В. Кіпель, Вітаўт Рамук, А. Смаршчок, П. Урбан і інш. А. Смаршчок акрамя сваіх студыяў займаўся арганізацыяй душпастырства права-слаўных беларусаў у Бельгіі. Як паведамлялася ў часопісе «Божым шляхам»<sup>5</sup>, беларускія студэнты ў Лювенскім універсітэце карысталіся вялікай паshanай і даверам, нават старшынёй Міжнароднага студэнцкага аб'яднання тут быў выбраны беларус. У 1952 г. беларускія студэнты ў Лювене ўрачыста адсвятковалі ўгодкі 25 Сакавіка. На запросіны Камітэта дапамогі беларускім студэнтам сюды прыехаў кардынал Тысеран з Рыма, які зрабіў інаўтурацыю новага Беларускага студэнцкага дома. З гэтага часу беларускія студэнты афіцыйна мелі свой дом, у якім маглі жыць усе разам і які самі адрамантавалі да гэтага ўрачыстага дня.

Увесень 1952 г. пачаўся новы навучальны год. Забурліла жыццё і ў Беларускім студэнцкім доме. З агульнага ліку беларусаў, што былі запісаны ў папярэднім навучальнym годзе (33) пакінулі студыі 2, паспяхова здалі іспыты 24, 7 чалавек (ці інакш 22,58%) «праваліліся». На месца выехаўшых прыбылі ўжо новыя студэнты: з Англіі — 3, з Францыі — 1. Калі прааналізаваць сітуацыю, то трэба адзначыць, што першыя два гады студыяў былі самыя цяжкія, бо універсітэт быў перапоўнены і звычайна на першым годзе «зразалі» 50–70%. Таксама трэба сказаць, што беларускія студэнты былі доўгі час адарваны ад навукі. Ім даводзілася цяжкай фізічнай працай зарабляць на штодзённы хлеб. Адной з прычын было і няведение французскай мовы. Студэнты былі таксама загружаны грамадскай працай, але гэтыя прычыны, як адзначалася, амаль не ўплывалі на вынікі іспытаў.

<sup>4</sup> Наперад! № 25. С. 21.

<sup>5</sup> Божым шляхам. 1952. № 51. С. 15.

Для прыкладу прывядзём расклад ліку студэнтаў па гадах навучання і факультэтах на 1953/54 н. г. (стан на 12.10.1953):

Назва факультэта	Гады навучання					
	1	2	3	4	5	6
Сацыяльна-палітычных навук	2	5	3			
Гістарычны			2			
Гісторыі мастацтва		1				
Псіхалагічны	1					
Юрыдычны	1					
Гандлёвы	1	2				
Медыцынскі	1				1	1
Агронамічны	1					
Хімічны		1		1		
Геалагічны				1		
Інстытут фізічнага выхавання		1				
Інжынерных навук	1	2				
Школа лабарантак			1			
Электратэхнічны інстытут у Льежы		1				
Разам 32	9	13	6	2	1	1

Сярод студэнтаў былі 3 дзяўчыны і 29 хлопцаў. Студэнты, за выняткам двух, жылі ў Беларускім студэнцкім доме. Узрост большай часткі студэнтаў — ад 25 да 29 гадоў. На 1953/54 н. г. акадэмічным камітэтам было прызначана для беларусаў 29 стыпенды — 2 000 бельгійскіх франкаў у месяц (прыкладна 40 долараў), кожнаму студэнту таксама выплачваліся на рукі месячна кішэнныя гроши — 200 франкаў. Камітэт дапамогі беларускім студэнтам Любенскага універсітэта быў зацверджаны Міністэрствам юстыцыі і меў свой статут.

У 1953 г. на чарговым сходзе Беларускага студэнцкага згуртавання старшынёй арганізацыі быў абраны Я. Запруднік. Пасля трохгадовага перапынку аднавіў свой выхад часопіс «дванаццаткі» — «Наперад!», бо большая частка сяброў «дванаццаткі» прыехала на студыі ў Любенскі універсітэт. Але ў tym жа 1953 г. беларускія студэнты панеслі і вялікую страту. Пасля хваробы памёр кампазітар і кіраўнік студэнцкага хору М. Равенскі.

У 1953 г. атрымаў ступень магістра па геалогіі В. Кіпель, А. Арэш-ка скончыў хімічны факультэт і ўзяўся за напісанне доктарскай працы,

а В. Рамук здаў свае апошнія іспыты ў Лювенскім універсітэце і атрымаў ступень доктара медыцыны.

У 1954 г. закончылі студыі шэсць беларускіх студэнтаў:

1. Леанід Вінніцкі — сацыяльна-палітычных навук са ступенню магістра;
2. Анатоль Занковіч — медыцынскі са ступенню доктара;
3. Янка Запруднік — гістарычны (магістр);
4. Аляксандр Марговіч — сацыяльных і палітычных навук (магістр);
5. Павел Урбан — гістарычны (магістр);
6. Уладзімір Цвірка — сацыяльных і палітычных навук (магістр).

Чатыры апошнія з іх атрымалі доктарскія стыпендыі на працяг студый.

Уладзімір Бакуновіч атрымаў у Лювенскім універсітэце ступень доктара эканоміі, Я. Жучка скончыў політэхнічны факультэт, Міхась Саўка-Міхальскі — факультэт археалогіі і гісторыі мастацтва, В. Кіпель абараніў доктарскую дысертацыю па мінералогіі, Зора Кіпель закончыла хімічны факультэт, Лаўрэн Клыбік — фармацэўтычны факультэт, Васіль Шчэцька — факультэт сацыяльна-палітычных навук і г. д.

Цяпер у Лювенскім універсітэце вучыцца адна беларуска — Ірына Дубянецкая.

**Вольга Равенская-Аляксеенка (Мінск)**

## **ЗГАДКІ ПРА МІКОЛУ РАВЕНСКАГА**

**К**алі гаварыць аб маіх уласных успамінах пра Міколу Равенскага, то гэта былі проста некалькі светлых дзіцячых момантаў. Мне было ўсяго чатыры гады, як бацька пакінуў Беларусь. І толькі праз 40 гадоў пасля яго смерці я змагла паехаць у Бельгію, дзе ён пахаваны, каб пакланіцца яго магіле. Усе гэтыя гады я хавала ў глыбіні сваёй памяці тое нямногае, што помніла пра бацьку сама. Згадваецца, як я сядзела на стале, за якім ён працаўаў. Гарэла настольная лімпа, ён, як заўсёды, пісаў ці чытаў, а я займалася сваімі дзіцячымі справамі. Добра помню, як чаплялася за яго штаніну. Вось і ўсе мае успаміны.

Пра Міколу Равенскага я ведаю пераважна з расказаў маці, цёткі, стрыечных сяцёў, з успамінаў людзей, якія былі разам з ім у Германіі, а потым у Бельгіі, дзе і праводзілі яго ў апошні жыццёвы шлях. Мая маці гаворыць пра бацьку: «Золата, а не чалавек. Сведчу, як перад Богам. Не кар'ерыст, не прайдзісвет. Такім заўсёды цяжка. Быў вельмі добры, ніколі нікога не пакрыўдзіў. Чалавек высокай культуры».

Кампазітар Анатоль Багатыроў успамінае: «Равенскі быў скіплы, сумленны. Выдатны знаўца беларускага фальклору, пісаў музыку ў беларускім нацыянальным стылі. У той час добра жылося тым, хто ўступіў у партыю. Равенскі ж быў беспартыйным, таму прарабіваўся з цяжкасцю. Ён застаўся ў нашай памяці як таленавіты музыкант, што ўсё сваё жыццё прысвяціў народнай музыцы. Любіў слухаць, збіраў, запісваў і апрацоўваў народныя песні. Глыбокае вывучэнне фальклору, яго гісторыі і разнастайнасці далі яму падставы высока ацаніць духоўную творчасць беларусаў. У мяне захоўваецца неапублікованая праца Равенскага «Характэрныя асабістасці беларускай народнай песні». Ён там піша: «Надзвычайнія здольнасці беларускага народа наогул, а ў прыватнасці да спеваў і музыкі настолькі вялікія ды багатыя творчасцяй, што ўсё сваё жыццё ён праводзіць у абсалютнай неразлучнасці з песняй». Народную музыку Равенскі палюбіў з дзяцінства і прысвяціў ёй усё сваё жыццё.



Выступленне мужчынскага хору студэнтаў-беларусаў Лювенскага ўніверсітэта пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага ў Льежы (Бельгія). 26 сакавіка 1951 г.

Ён успамінаў, як да яго прыйшло сур'ёзнае захапленне народнай песняй. «Гэта адбылося, калі я працаваў дырыжорам царкоўнага хору і настаўнікам спеваў у Навагрудку перад Першай сусветнай вайной: «Аднойчы, — згадваў міністэр Мікола, — у час жытва я ішоў па дарозе. Хоць сонца было ўжо на заходзе, жніве яшчэ жалі. Прыседзіў на прыдарожны камень, ча-каючы сваю дзяўчыну. Абапал пералівалася каласамі жытга. Грамадкі жні-яў, паракіданыя па ўсім полі, увіхаліся каля снапоў. Мяне ведалі ўсе, таму, пабачыўшы мяне, найбліжэйшая група жанчын і дзяўчат завяла жніўную песню. Іншыя, далейшыя, адна за адной падхоплівалі яе. Урэшце спявала ўсё поле. Адлегласць між групамі была вялікая, і гукі неяк дзіўна змешваліся між сабою. Да гэтага далучалася рэха. А ўсё разам тварыла неапісьальную, пудоўную сімфонію... Жніве ўжо замоўклі, а рэха яшчэ доўга пералівалася, заміраючы ў далечыні. Не раз у жыцці я ўспамінаў той вечар і ту ю дзіўную сімфонію». З таго часу ён і зацікавіўся народнай песняй».

Лёс Равенскага быў цяжкім. Незадоўгая да Вялікай Айчыннай вайны пачалася новая страшная паласа для свядомай беларускай інтэлігенцыі. Не аблінула яна і бацьку. Ён трапіў у спіс, дзе былі пералічаны людзі, «вінаватыя» перад савецкай уладай. Галоўная яго віна заключалася ў творчым супрацоўніцтве з так званымі «пісьменнікамі-нацдэмамі», у яго дружбе з Уладзімірам Дубоўкам, на вершы якога ён пісаў музычныя творы. У 1938 г. быў арыштаваны родны брат Равенскага Антон, якога праз некалькі месяцаў расстралялі. Па ўсім белым свеце іх было тады толькі двое — блізкіх па духу і па крыўі людзей. Ад Равенскага адварочваліся

знаёмыя. Яго выключылі з Саюза кампазітараў, у кансерваторыі яму пакінулі толькі адзін прадмет — гармонію. Меліся яго выселіць з кватэры. Над яго галавой згушчаліся хмары. І, як сведчыць А. Багатыроў, прозвішча Равенскага ўжо было сярод прозвішчаў тых, каго абавязкова арыштавалі б, калі б не пачалася вайна.

Як і на мільёны людзей, ваеннае ліхалецце абрыйнулася на Равенскага, нібы абвал, і ён вымушаны быў выбіраць свой шлях. Жыццё бацькі ніколі не было простым. Але вайна абяздоліла яго канчатковая: адабрала дзяцей, разлучыла з радзімай. У 1944 г. ён выехаў за мяжу — гэта быў адзіны спосаб застацца ў жывых...

У акупаванай жа Беларусі Равенскі служыў Богу. Ён падаўся ў Чэрвень, дзе ў царкве быў псаломшчыкам, выконваў іншыя абавязкі, потым стаў рэгентам царкоўнага хору. Ён любіў і ведаў царкоўную музыку, сам напісаў многа цудоўных твораў, якія і цяпер гучыць у храмах. Бацька быў веруючым чалавекам. І гэтая вера, любоў да Бога дапамагла яму выстаяць у найцяжэйшых жыццёвых выпрабаваннях. Яго старэйшая дачка, Лёля Равенская, была ў час вайны партызанскай сувязнай, блізкай сяброўкай Ісая Казінца, які з першых дзён акупацыі Мінска стварыў падпольную группу. Пасля катавання Казінца павесілі, а Лёлю расстралілі ў двары мінскай турмы. Равенскі ведаў, як яна загінула, і гэты боль застаўся ў яго сэрцы да канца жыцця.

Вось што рассказвае аб ад'ездзе Равенскага за мяжу краязнаўца, настаўнік па прафесіі Уладзімір Дарагуш з г. Чэрвена. Хлапчуком ён співаў у царкоўным хоры, якім у той час Равенскі дырыжыраваў: «Паехаў Мікола Равенскі ў Нямеччыну ў канцы вайны, і добра зрабіў, што паехаў, бо каб застаўся ў Чэрвени, то напаткаў бы яго страшны лёс. У турму забралі б ці без суда і следства расстралілі б, як гэта здарылася з царкоўным старастам, ціхім і добрым чалавекам. Калі горад вызвалілі нашы, нейкі партызанскі інтэндант вывёў яго ў двор і расстраліў. Тоє ж самае было б і з Равенскім».

Дзесьць гадоў Равенскі жыў за мяжой, дзе быў добра вядомы сярод беларускай эміграцыі, дзе шырокая выконвалася яго музыка. У пасляваенны час у Германіі ў шматлікіх лагерах для перамешчаных асоб ён працягваў сваю творчую працу. У гэты складаны час ён не бяздзейнічаў, не адкрокся ад музыкі, як некаторыя іншыя. Найперш ажыў і жыў у ім хормайстар, школьні настаўнік, аднак не «загінуў» і кампазітар. Вяночком усёй яго кампазітарскай творчасці эмігранцкага часу, а можа, і найбольшым помнікам яму наогул, стала патрыятычная малітва «Магутны Божа». Гэты гімн адразу стаўся і застаецца найлепшым увекапомненнем духу і імя ейнага творцы — «Лірніка», як яго называлі тыя, хто быў з ім побач. Маліту ту ю ведаюць і співаюць у многіх краінах свету. Я чула яе ў выкананні многіх харовых калектываў, і мне вельмі шкада, што, у асноўным, выконваюць яго так «слёзна», што гэта ўжо не гімн, а нейкая жальба. А на самой справе аўтар



Жалобная служба ў час пахавання Міколы Равенскага ў Лювене. 1953 г.

тут выказаў павагу Уладару Сусветаў, «вялікіх сонцаў і сэрц малых». Песня сапраўды павінна спяванаца як гімн, што стварыўся па загаду сэрца кампазітара. У душы яго тады гучалі мелодыі пакінутай Бацькаўшчыны. Ён жадаў суайчыннікам спору ў працы, веры ў праўду.

У Бельгіі, у Лювене, дзе Равенскі многа працаўаў, спяшаўся працаўаць, бо ведаў, што часу засталося мала, у яго пачалі праяўляцца сімптомы невылечнай смяротнай хваробы. Прайшла аперация, а пасля яе доўгія месяцы лячэння. Работа ў Лювене была нялёгкай: штодзённыя спеўкі, індывідуальныя заняткі, бадай што месячныя гастролі ў розных гарадах Еўропы, творчая праца, падрыхтоўка да друку песеннага зборніка, супрацоўніцтва з Беларускім інстытутам науку і мастацтва, дырыжыраванне царкоўным хорам. І гэта — не ўвесь пералік яго заняткаў. У яго пакой гарэла святло далёка ў ноч — да трэцяй, чацвёртай, пятай гадзіны. Трэба было яшчэ столькі зрабіць, а часу заставалася няшмат.

У пачатку пяцідзесятых у друку ўсё часцей з'яўляліся выказванні аб патрэбе наспіваць у эміграцыі беларускія грамафонныя дыскі. Равенскі, разумеючы, што толькі яго ансамбль можа ажыццяўіць гэту задуму, з энтузізмам бярэцца за справу. Выйшаўшы з бальніцы, яшчэ зусім слабы, ён, аднак, не слухаў ніякіх пратэстаў: трэба, маўляў, наспіваць дыскі! Дзесяткі пaeздак у студыю і назад, доўгія гадзіны наспеўвання — адкуль толькі бралася энергія і сіла волі ў так слабым ужо целе?! Закончыўшы наспеўванне, Равенскі аднойчы прагаварыўся: «Дзякую Богу, што скончылі! Я не ведаю, ці перажыў бы яшчэ колькі такіх падарожжаў». Дыскі тыя цяпер захоўваюцца ў мяне. Я іх атрымала ад Зоі Смаршчок, калі ездзіла ў Бельгію, каб пабываць на магіле бацькі. Антон Адамовіч у сваіх успамінах піша:



Пахавальны картэж Міколы Равенскага накіроўваецца на могілкі

«У вадну сакавіковую шэрную раніцу сп. Равенскі адыйшоў ад нас — так ціха і скромна, як і жыў. Над яго магілай-курганом вянкоў — урачыста пльў югоны ж жалобны марш: «Спі пад курганам герояў, Твой мы працягваём шлях».

Я вельмі ўдзячна ўсім тым, хто дапамагае вярнуць імя і спадчыну Равенскага на радзіму: кірауніцтву Міжнароднай асацыяцыі беларусістай, журналісты Дзіяне Чаркасавай, якая адной з першых сабрала багаты матэрыял пра кампазітара, апублікавала яго ў газеце «Голас Радзімы», музычнаму дырэктару Беларускага радыё Людміле Метаковіч і многім-многім іншым людзям — усіх не пералічыць.

**Анатоль Мяльгуй (Мінск)**

## **КАМПАЗІТАР, ЯКІ ДАЎ БЕЛАРУСАМ ГІМН: MIKOŁU RAVENSKAMU — 115**

**З**давалася б, у 115-гадовы юбілей вядомага беларускага кампазітара-эмігранта Міколы Равенскага, які закончыў свой жыццёвы шлях у Бельгіі, чакаць большага, чым з'яўленне грунтойнага артыкула ў «Энцыклапедіі гісторыі Беларусі», у наш час не прыходзіцца. Так яно і атрымалася, і за гэта вялікі дзякую! Таму зноў уся праца па ўшанаванню выдатнага творцы (і да гэтага трэба ўжо прывыкаць) легла на плечы грамадскіх структур і арганізацый, якія выявілі тое, што яны здатны сама-арганізавацца ў дасягненні мэтаў захавання культурнай спадчыны Беларусі, маюць трывалыя арыенціры і планы ў ажыццяўленні гэтых мэтаў.

Рэальным унікам незалежных беларускіх грамадскіх структур ва ўшанаванне памяці знакамітага аўтара гімна «Магутны Божа» стала выданне суполкай BMAgroup фанаграфічнага Збору твораў Міколы Равенскага у знанай серыі «Беларускі музычны архіў». Так атрымалася, што выданне кампакт-дыска з аднайменнай назвай «Магутны Божа» і яго прэзентацыя ў кінатэатры «Змена» сталіся цэнтральнай падзеяй ва ўрачыстасцях, звязаных з 115-гадовым юбілеем беларускага кампазітара. І ў гэтым маглі пераканацца тыя, хто трапіў на гэту мемарыяльную імпрэзу, удзельнікамі якой былі дачка М. Равенскага Вольга Равенская-Аляксенка (на дыску запісаны тры творы М. Равенскага ў выкананні дачкі — «Мой родны кут», «Вясна» на вершы Якуба Коласа і арыя Браніславы з оперы «Браніслава»), аўтар прадмовы да дыска паэт, кінадраматург У. Мароз, спявак і даследчык гісторыі беларускай музыкі Віктар Скарабагатаў (у выкананні сп. Скарабагатава гучала песня М. Равенскага «Менск»), выдаўцы з BMAgroup... Іх успаміны і развагі пра творчую спадчыну М. Равенскага сталі своеасаблівым напамінам пра тое, як ашчадна трэба адносіцца да талента, да творчых пошукаў кампазітараў старой школы. Прыклад такіх узорных адносін да культурных скарбай беларускага народа дае нам беларуская эміграцыя, дзякуючы

руплівасці якой былі захаваны шмат якія творы, што трапілі на кампакт-дыск «Магутны Божа».

Бадай самым хвалюочым момантам вечарыны памяці М. Равенскага стаў аповед дачкі кампазітара Вольгі Равенской-Аляксенка пра тое, як яна выконвала ў хоры пад кіраўніцтвам В. Роўды цудоўныя творы, у tym ліку і гімн «Магутны Божа», і не ведала пра тое, што аўтар гэтых неўміручых твораў — яе бацька. А калі пра гэта даведалася, дык горка плакала, успамінаючы свой і бацькаў цяжкі лёс...

Заслужаны артыст Беларусі Віктар Скарабагатаў звярнуў увагу слухаючы на экumenічную сутнасць духоўнага гімна ўсіх беларусаў «Магутны Божа», які сёння гучыць у храмах усіх хрысціянскіх канфесій у Беларусі. Гэты факт tym больш унікальны, калі ўлічыць, што аўтарства яго належыць пяру праваслаўнага паводле веравызнання музыканта.

У праграме Міжнароднага фестывалю духоўнай музыкі «Магутны Божа» гімн Міколы Равенскага пастаянна гучыць у выкананні хораў і спеўных гуртоў з усяго свету. І хутка надыдзе час, калі стане магчымым выданне асобным дыскам усіх гэтых варыянтаў гімна «Магутны Божа» — столькі цікавых музычных увасабленняў знанага твора існуе ў свеце!

Ад выдаўцоў BMAgroup слова бралі журналіст, складальнік дыскаграфіі і бібліяграфіі дыска В. Мартыненка, рэдактар праекта В. Арэшка, кіраўнік BMAgroup В. Супрановіч, якія распавялі пра шлях, што быў перадолены ад ідэі ўшанавання памяці кампазітара да ажыццяўлення паўнавартаснага фанаграфічнага выдання, прымеркаванага да 115-й гадавіны з дня нараджэння М. Равенскага.

Лагічным працягам размовы стаў сеанс фільма «Успамін пра Міколу Равенскага» (аўтар сцэнарыя У. Мароз, рэжысёр У. Жданоўскі). Эмацыянальным стрыжнем гэтай стужкі сталі запісы твораў кампазітара і их выкананне дачкой В. Равенской-Аляксенка, а таксама сенсацыйныя ўспаміны пра даваенны перыяд жыцця кампазітара, што пакінулі кампазітар А. Багатыроў і музыказнаўца Б. Смольскі.

А завяршылася мемарыяльная імпрэза агульным выкананнем гімна «Магутны Божа». І прагучала гэтая неўміручая мелодыя не столькі пафаснай старонкай у спланаванай праграме, як яскравым ўвасабленнем павагі да творчасці выдатнага беларускага кампазітара, своеасаблівымі ўводзінамі ў праграму навінкі-дыска.


Сярод жа трох варыянтаў выканання гімна, што запісаны на дыску, асаблівай цікавасцю вылучаецца варыант у выкананні выдатнага беларускага спевака-эмігранта Пётры Конюха (бас) і казачага хору пад кіраўніцтвам П. Жараўа (ЗША). Па-першое, незвычайнімі тэмбравымі афарбоўкамі, своеасаблівымі «эмігранцкімі» інтанацыямі і акцэнтам, а таксама глыбокай насталыгічнай прачуласцю пазіі Н. Арсенневай.

Фальклорнымі матывамі, якімі прасякнута ўся творчасць кампазітара, напоўнена і разгорнутая інструментальная п'еса — вялікая сюіта для

фартэпіяна М. Равенскага. Яе віртуозна і натхнёна выкананіст Ігар Алоўнікаў. Гэты твор сведчыць пра рознабаковасць музычных прыхільнасцяў М. Равенскага і яго жаданне рэалізаваць сябе ў разнастайных музычных формах і жанрах. Таму яго апрацоўкі фальклору можна назваць узорнымі з пункту гледжання захавання і ашчадных адносін да меладычнай асновы народных шэдэўраў. У гэтым сэнсе творчасць кампазітара падаецца ўзорнай для беларускіх кампазітараў сучаснасці, якія сёння шукаюць тое, што называецца нацыянальным музычным генатыпам. Пра шлях кампазітара М. Равенскага ў гэтым пошуку беларускай тоеснасці можна распавесці новы дыск — «Магутны Божа». Слухаем жа ў яго апрацоўцы народныя мелодыі «Дарагая мая староначка», «Ды ўжо сонейка», «А ў полі вярба», гумарыстычнае «Вяселле камара і мухі», танцавальную «Польку Янку» і спрабуем зразумець вытокі феномена стваральніка духоўнага гімна беларусаў «Магутны Божа» Міколы Равенскага.



Помнік беларускаму кампазітару  
Міколе Равенскаму на могілках у Лювене.  
Скульптар Міхась Наўмовіч



Дыск, выдадзены ў памяць  
Міколы Равенскага  
Беларускай музычнай  
альтэрнатывай у Мінску.  
2001 г.

**Янка Запруднік (Нью-Ёрк, ЗША)**

**СТУДЭНЦКІЯ ГАДЫ Ў БЭЛЬГІІ  
(Урыўкі з кнігі «Дванаццатка»,  
якую завяршае аўтар) \***

**ВЯТРАК ПАМЯЦІ**

**К**руціцца вятрак памяці... Мітусяцца адзін за адным вобразы дзесяцігадовага пэрыяду (1946–1955 гг.): паваенна Нямеччына, старажытнае места Рэгенсбург, баварская вёсачка Міхэльсдорф, гімназія імя Янкі Купалы, пасыля — выезд у Англію, малаянічая Шатляндыя, вугальнія шахты, выдаваньне часопісу «Наперад!», а далей — студэнцкія гады ў Бэльгіі, гарачае лета ў Рыме, хор кампазытара Равенскага й гастрольныя падарожжы ў Брусэль, Бон, Парыж, Лёндан, наведаньне Злучаных Штатаў і Канады. І нарэшце — дыплём Лювэнскага ўніверсітэту, як пущёука ў далейшае жыццё, г. зн. на працу ў Беларускай рэдакцыі радыёстанцыі «Вызваленне» (пазнейшая «Свабода») — спачатку ў Мюнхене, а пасыля ў Нью-Ёрку. Адным з эпізодаў у гэтым жыццёвым калейдаскопе была Дванаццатка.

Храналягічна тэма Дванаццаткі ляжыць паміж часам, пра які апавядае кніга Яна Максімюка «Беларуская гімназія імя Янкі Купалы ў Заходній Нямеччыне 1945–1950» (1994) і парою, пра якую расказваюць мэмуары др. Барыса Рагулі «Беларускае студэнцтва на чужыні» (1996).

Гісторыя Дванаццаткі — гэта аповяд пра дванаццаёх беларускіх хлапцоў, якія апынуліся без бацькоў у паваеннай Заходній Нямеччыне. Маючы сярэднюю або няпоўную сярэднюю асьвету, яны ў студзені 1947 года надумаліся ехаць на працу ў Англію — падобна як цяпер маладыя людзі з Беларусі імкнуцца выехаць куды-небудзь на Захад, адныя ўцякаючы ад перасылду, другія — у пошуках заработка. Толькі розыніца паміж намій нашымі сёньняшнімі аднагодкамі была ў тым, што ў нас ня было выбару паміж Бацькаўшчынай і Захадам. У падсавецкую

---

\* Па просьбe аўтарa пакідаем у публікацыі яго правапіс — тарашкевіцу.

сталінскую Беларусь дарога была зачынена кожнаму з нас, хто не хацеў рызыкаваць сваёй свабодай або й жыцьцём. А ў выезьдзе на працу ў Англію, у нашым рамантычным узросьце, мы бачылі магчымасць ня толькі зарабіць на хлеб, але й на далейшую навуку. Падарожжа за Ля-Манш сталася таксама прычынай выдаваньня намі часапісу «Наперад!» (выйшла 26 нумароў), дзякуючы якому нам у вялікай меры пашчасціла трапіць у бэльгійскі ўніверсітэт у Лювэне.

На Беларусі сёньня таксама ёсьць свае дванаццаткі, дзясяткі, сямёркі, большыя або меншыя групы сяброў і сябровак, якім, можа, будзе цікава й карысна даведацца, як іхныя аднагодкі ў канцы 1940-х – пачатку 1950-х гадоў, у ростані з бацькамі ѹ роднай зямлЁй, прабіваліся праз гушчу цяжкасці ў новых абставінах, у чужым незнамым асяродзьдзі. Гісторыя Дванаццаткі, думаецца, можа быць прыкладам таго, як можна дамагчыся ў жыцьці асабістай удачы праз адданасць нацыянальнай ідэі, застаючыся прытым верным хрысьціянскому запавету любіць свайго бліжняга, як самога сябе. Прыклад гэты, як ніколі раней, патрэбен сёньня беларускай моладзі і на чужыне, і на Бацькаўшчыне, дзе беларушчына змагаецца за сваё выжыванье. На Беларусі сёньня нязылічоная групы моладзі шукаюць сябе самых, шукаюць большага сэнсу ѹ жыцьці, чымся толькі прыстойнае абыватальства. Так што гісторыя Дванаццаткі — гэта аповяд пра жыцьцёвыя шлях маладых беларусаў у далёкім замежжы ѹ сярэдзіне мінулага веку для маладых беларусаў XXI стагодзьдзя.

### ПАТРЭБА ЖЫЦЬЦЁВАГА АРЫЕНТЫРУ

**М**ая тэма звязана таксама з агульным пытаньнем арыентыраў у жыцьці, пытаньнем нацыянальнай ідэі як мабілізацыйнага фактару ѹ асабістым і грамадzkім быце, пытаньнем творчай энэргіі. У адным зь вершаў беларускага эміграцыйнага паэта Янкі Юхнаўца ёсьць глыбокі сваім сэнсам вобраз: «Глядзі: амеба раджае новую зямлю і неба». Так, апынуўшыся на эміграцыі ѹ зруйнаванай вайной Нямеччыне, а пасля — у іншых далёкіх краёх, даводзілася тварыць беларускую «землю і неба», пачынаючы з самога сябе й напаўняючы яе зъместам «паводля вобразу й падабенства» Радзімы. Радзіма была для тварцоў «землі і неба» ня толькі прататыпам, але й імпульсам, натхняльніцай і духовым стабілізаторам. У сувязі з гэтым прыгадваюцца гутаркі з Бронем Міркоўскім, маім малодшым калегам па працы ѹ Беларускай рэдакцыі Радыё «Свабода» ѹ Нью-Ёрку. Броня нарадзіўся ѹ Лідзе, але ў часе паваеннага перасялення зь Беларусі ѹ Польшчу маці зь ім перабралася ѹ Варшаву. Пасля ён жыў у Парыжы, Мюнхэне; добра валодаў некалькімі мовамі, быў прыемным суразмоўцам. У Броні заўсёды былі нейкія праекты. Аднойчы, недзе ѹ канцы 70-х гадоў, ён узяўся ўгаворваць мяне падацца разам у масоны. Заснум, казаў, беларускую лёжу й зробім нешта карыснае для беларускае справы. Броня беларускай справай

лішне не пераймаўся. З касмапалітычным сьветаглядам, ён больш цікавіўся падзеямі ў Латінскай Амэрыцы, чымся ў Беларусі, плянаваў канчальна пасяліцца ў Пэру, але ведаў, што для мяне карысць беларускай справы — гэта важкі аргумэнт. Не выпадала высьмейваць ягоны масонскі праект, і я, аднекваючыся, спасылаўся на занятасць. А сам сабе думаў: як добра адчуваць пад сабой цвёрды духовы грунт — мець мэту ў жыцці й не кідацца ў розныя бакі ў пошуку новых імпульсаў.

Тэма Дванаццаткі для мяне натуральная юшчэ й таму, што яна йдзе ад пачуцьця салідарнасці зь сябрамі, з якімі прыйшлі цікавыя маладыя гады. У дачыненых да памёрлых пачуцьцё салідарнасці перарасло ў маральны абавязак зберагчы памяць пра іх, расказаць пра іхны ўдзел у нашай калектывнай адысэі.

Ад часоў Дванаццаткі мінула больш за поўстагодзьдзя. Пэрыйяд гэтых ў майі жыцці быў напоўнены падарожжамі й пераездамі, рэалізацыяй асабістых задумак, грамадzkай працай ды рознымі бытавымі клопатамі. Пра Дванаццатку думалася проста як пра адзін са шматлікіх калырных эпізодаў мінушчыны. Дый хуткі тэмп жыцця не пакідаў часу займацца tym, што было, калі чалавек увесь праняты tym, што ёсьць ды што будзе. Зразумела, раней ці пазней тэма гэтая нарадзілася-б сама сабой, знутры, дзе яна глыбака залягla. Прысыпешылі ейнае нараджэнне штуршкі звонку.

Яшчэ ўлетку 1990 году, вяртаючыся з 3-га сусьветнага кангрэсу славістаў у ангельскім горадзе Гароўгейт, я завітаў у Лёндан пабачыцца са старымі сябрамі ды пагасціці і папрацаваць у Скарынінцы, Беларускай бібліятэцы імя Францішка Скарэны. Сустрэўся там са знаёмым мне ўжо Аляксандрам Баршчоўскім (пазней Альес Барскі), загадчыкам катэдры беларускай філяллёгіі Варшаўскага ўніверсytetu. Баршчоўскі папрасіў мяне расказаць яму пра Дванаццатку. Тэма гэтая зацікаўляла яго пасыля таго, як ён азнаёміўся ў Скарынінцы з часапісам «Наперад!». У інтэрв'ю са мной (апублікованае ў беластоцкім «Беларускім календары» за 1992 год) ён даў высокую ацэнку нашаму бэльгійскому месячніку.

Праф. Баршчоўскі быў пад моцным уражаньнем ад часапісу «Наперад!» і выказаў гатовасць даць гэтаяе выданьне аднаму са сваіх студэнтаў як тэму для напісання кандыдацкай дысэртациі. Ня ведаю, ці выканаў ён свой намер, але ацэнка ягоная засталася мне ў памяці.

## ГЕНАДЗЬ БУРАЎКІН: «КІДАЙ, БРАТ, ІНШЫЯ ЗАНЯТКІ ДЫ ПІШЫ ПРА ДВАНАЦЦАТКУ!»

Неўзабаве тэма Дванаццаткі ўзноў успыла на паверхню мае ўвагі. На сталі перабудовачныя 1990-я гады, гады свабаднейшых контактаў і гутарак паміж беларусамі Амэрыкі й прадстаўнікамі Бацькаўшчыны. Беларускую місію пры ААН у Нью-Ёрку ўзначальваў тады паэт Генадзь Бураўкін. Мне давялося быць некалькі разоў гас্তыём у спадарства Бураўкіных.



«Дванаццатка» ў поўным складзе на Другім з'ездзе Згуртавання беларусаў у Вялікабрытаніі. Лондан, 22 жніўня 1948 г.

Жылі тады беларускія дыпляматы (як жывуць і дасюль) у доме колішняе савецкае місіі на 67-й вуліцы ў Мангатэне. Будынак пад нумарам 136, што ранейшымі гадамі быў аб'ектам нашых антысавецкіх дэманстрацыяў, стаўся месцам прыязных спатканняў зь беларускімі дыпляматамі. Канфрантацыйная палеміка перарасла ў нармальны дыялёг, роспышты, аповеды. У будынак місіі стала магчымым заходзіць безь вялікіх перашкодаў, а таксама не праймаючыся лішне, што з вакна па другім баку вуліцы амэрыканская служба басыпекі будзе браць цябе на сваю плёнку.

У памешканыні Бураўкіных на чацвертым паверсе, за кубкам кавы, я расказаў аднойчы Генадзю ѹ ягонай прыгожай жонцы Юлі кароткую гісторыю нашага падарожжа на заработка ў Англію, а адтуль — на ўніверсытэтскую навуку ў Бэльгію. «Янка, — усклікнуў Генадзь, выслушайшы маё апавяданье, — кідай, брат, іншыя заняткі ды піши пра Дванаццатку!»

Генадзеў заклік застаўся ў памяці, але дзе ты будзеш сядзець і пісаць пра старое, калі тут пакутліва родзіца новае: даступнай нарэшце сталася Беларусь, якую прагна хацелася пазнаць бліжэй і глыбей. Штагоднія вандройкі па любых сэрцу старых і новых мясыцінах роднага краю, удзел у розных міжнародных канфэрэнцыях, праца над конча патрэбнымі трymа іншымі кніжнымі праектамі ды падобнае адцягнулі яшчэ на колькі год занятак Дванаццаткай. Але паступова да рэха пачутых ацэнак даходзілі іншыя стымулы, што прымусілі заняцца гэтай тэмай.

Адным з такіх стымулаў сталася выказваныне, пачутае ў 1997 годзе на міжнароднай канфэрэнцыі ў Менску ў пэдагагічным універсытэце імя Максіма Танка. Там разглядалася праблема беларускага асьветніцтва

ў мінуўшчыне й сучаснасці. Адкрываючы дыскусіі, рэктар універсітэту Леанід Ціханаў выказаў глыбокую думку пра ролю пачуцьцяў у адукацыйным працэсе.

«Новая мадэль рэгіянальнай пэдагагічнай адукацыі, пра якую ідзе сёньня размова, — сказаў ён, — павінна быць ня толькі школай прадуктыўнага мысльення, але і школай раззвіцця пачуцьцяў. Без раззвітой культурнай і навукова пабудаванай сфэры пачуцьцяў будзе рэзка абмежавана прадуктыўнасць творчага, эўрыстычнага мысльення, ня кажучы ўжо пра заганасць і адмоўныя сацыяльныя вынікі аднабаковага раззвіцця асобы ўвогуле».

І тут-же пра паўсюдна разбурраную духовасць, спрычыненую савецкай адукацыяй у выніку таго, што пачуцьці як фактар фармаванья асобы былі занядбаныя: «Вынікі працэсу разбурэння асобы, якія мы часткова назіраем у наш час, у многім абумоўлены і тым, што наша сістэма адукацыі адварвалася ад гістарычных каранёў, а дакладней, ня ўлічвала асаблівасці тыпу культуры, якія з’яўляюцца асновай фарміравання духоўнасці»<sup>1</sup>.

Слухаючы даклад, падумалася: нельга не прызнаць рагыі сп. Ціханаву і ўтым, што сфера пачуцьцяў павінна складаць абсалютна патрабную частку адукацыйнага працэсу, прычым пачуцьцяў арганічна узрошчаных на глебе і нацыянальнага этасу (этасу, а ня этнасу).

## АДУКАЦЫЙНЫ ФОН ДВАНАЦЦАТКІ

Адукцыя, якую мы атрымалі пад нямецкай акупацыяй на Бацькаўшчыне ў якай была працягнутая ў Беларускай гімназіі ймя Янкі Купалы ў Нямеччыне, падмацаваная беларускім духам лягеру ДП ды працай у беларускім скаўтынгу, якраз і адзначалася тым, што глыбака ўздзейвала на пачуцьці, замацоўваючы гэтым адданасць справе нацыянальнага адраджэння, служэжэння свайму народу. Беларуская нацыянальная школа закладала якасці, якія былі «крышку нават незразумелыя» прафэсару Баршчэўскуму, пасля таго як ён у Лёндане азнаёміўся з часапісам «Наперад!». Зьдзівілі яны й Зянона Пазняка, які пасля майго аповяду пра Дванаццатку ў Нью-Ёрку ў Фундацыі Крэчэўскага ў 1998 годзе дапытваўся: «Адкуль у вас браліся такія якасці, як дух, адданасць, вера й энтузіязм?» А браліся яны ад нашых самаахвярных настаўнікаў, якія ў цяжкіх акупацыйных умовах на Бацькаўшчыне ды ў ня менш складаных абставінах паваеннага часу ў Нямеччыне далі нам ня толькі веду, але й патрыятычныя пачуцьці, завастрыві бачаныне вялікае мэты ў жыцці: служыць Бацькаўшчыне — адчуваць сэнсу свайго йснавання.

Важную ролю ў выхаваўчым працэсе, празь які прайшла большыня хлапцуў з Дванаццаткі (як і сотні іншых юнакоў ды юначак нашага пакаленія

<sup>1</sup> Беларускі гістарычны часопіс. 1998. № 4. С. 66.



На канцэрце ў гонар Дня Волі. Беларускі народны танец выконваюць (злева направа): Людміла Рагуля (кіраунік), Янка Жучка, Зора Савенак (Кіпель), Павел Урбан, Зоя Жалязоўская (Смаршчок), Янка Запруднік. Лівлен, 28 сакавіка 1950 г.

на эміграцыі), выконваў уздел у рознага роду міжнацыянальных сустэрэ чах: скайцкіх злыётах, зъездах, мастацкіх імпрэзах ды спаборніцтвах. На гэтых міжнародных форумах — падобна, як на спартовых алімпіядах — маладым удзельнікам-беларусам даводзілася быць прадстаўнікамі свайго народу — трэба было абараніць ня гэтулькі свой асабісты гонар, колькі ймя й годнасць свае краіны, свае нацыі. Адчуванье Бацькаўшчыны на чужыне заўсёды вострае, і стала патрэба быць ейным «амбасадарам» (калі яна закладзеная ў съведамасці адкуцыйным працэсам) вырабляе пачуцьцё адказнасці за сваю краіну, мацуе салідарнасць, грамадзянскую дысцыпліну й асабістую самаахвярнасць. З гэтага гледзішча гісторыя Дванаццаткі можа служыць ілюстрацыяй да тэзы, што паўнавартасная адкукацыя абсолютно павінна спалучаць у адно цэлае веду й пачуцьці.

Вярнуўшыся зь менскае канфэрэнцыі пра беларускае асьветніцтва ў мініўшчыне й сучаснасці, я пачаў часцей варочацца ў думках да тэмы Дванаццаткі, аж пакуль не дасыпела наважанасць пакінуць шмат чаго зь бягучых справаў ды засяродзіцца на гэтай тэме.

### УНІВЕРСЫТЕЦКАЕ ЖЫЦЬЦЁ Ў ЛЮВЭНЕ (1950–1954)

Жаданье вучыцца далей не пакідала нас ад самага выпуску з гімназіі. Яно чырвонай ніткай праходзіць праз усе нумары часапісу «Наперад!». Нашая прага да навукі была нагэтулькі моцнай, што яна межавала з упэўненасцю ўдачу. Вітаючы ў «Наперадзе!» выпускнікоў гімназіі ймя Янкі

Купалы ў красавіку 1948 году, мы выказалі «моцную веру», што «ў хуткім часе сустрэннемся разам зь імі студэнтамі». Роўна за два гады гэтая вера ажыццяўлялася. У сакавіку 1950 году, пасыля двух гадоў ангельскіх шахтаў, мы былі ўжо ў Лювэне.

Моцна падтрымваў нас на духу сп. Барыс Рагуля, якому разам зь іншымі беларусамі-студэнтамі ўдалося ў канцы 1948 году перабрацца зь Нямеччыны на далейшую навуку ў Бэльгію. Яшчэ ў трапені 1949 году ён пісаў нам, што ёсьць надзея дастаць для нас стыпэндыі, і запраўды ён з а. Робэртам ван Кавэляртам (якога мы тады яшчэ ня зналі) рабіў усе магчымыя заходы, каб пракласыці нам дарогу да вышэйшай асьветы. Якімі шляхамі гэтая мэта была дасягнутая, добра апісана ў Рагулевай книзе «Беларускае студэнцтва на чужыне». Кніга ілюстраваная, складаецца з успамінаў самога аўтара ды ўспамінаў шмат каго са студэнтаў, якія вучыліся ў Нямеччыне й Бэльгіі, а таксама ў Парыжы й Мадрыдзе. Зъмешчаны ў ёй 28 біографічных даведак пра беларусаў-выпускнікоў заходніх універсітэтаў. У книзе шмат напісана пра запачаткованыне й рост беларускай студэнцкай грамады ў Лювэне ды пошуку стыпэндый. Адзін з дэмаршаў уключоў падарожжа на пачатку 1950 г. Барыса Рагулі з а. Робэртам у Ватыкан, гутаркі з кардыналамі ды аўдыенцыя ў Папы Пія XII. На вынікі падарожжа доўга чакаць не давялося. Рагуля піша: «Празь некалькі дзён мы вярнуліся ў Лювэн. Тры дні пазней віцэ-рэктар Лювэнскага ўніверсітэту мансін'ёр Літт заявіў, што папскі нунций у Бэльгіі паведаміў: нам прызначана 10 стыпэндый. Гэта была радасная вестка, і я расказаў яму, што мы маем прыцягнуць у Лювэн большую колькасць студэнтаў. Я меў на ўвазе «Дванаццатку», добра ведамую беларускаму грамадству на эміграцыі»<sup>2</sup>. Там жа аўтар зазначае, што пасыля прыезду ў Бэльгію Дванаццаткі 13 сакавіка 1950 году «ў Лювэне пачаўся новы этап студэнцкага жыцця». «Прыезд Дванаццаткі ў Лювэн, — съведчыць Барыс Рагуля, — быў пераломнім выдарэннем — жыццё актыўізавалася»<sup>3</sup>.

І вось мы ў Лювэне. Сымпатычны горад: брукаваныя вялікімі камянімі вуліцы, якія памятаюць далёкія мінулыя стагодзьдзі; чыста вымытая вузенкія тратуары; гатыцкія фасады грамадзкіх будынкаў і атмасфера тыповага ўніверсітэцкага места. Лювэн (па-флямандзку — Лёвэн) быў адным з галоўных гарадоў сярэднявечнага Брабанцкага княства. Тут сваім часам гаспадарылі, то адзін, то другі, францускія, аўстрыйція, гішпанскія князі й каралі. Пасыля таго, як Бэльгія здабыла незалежнасць у 1831 годзе, Брабанцкае княства падзялілі паміж Нідерляндамі й Бэльгіяй. Ягоная паўдзённая частка — урадлівая даліны трох рэк — найбольш густа заселены раён Эўропы.

Пачынаючы ад XV стагодзьдзя, Лювэн славіўся сваім універсітэтам, заснаваным у 1425 годзе. Універсітэт, які славіўся сваёй багатай бібліятэкай,

<sup>2</sup> Рагуля Б. Беларускае студэнцтва на чужыне. Лёндан (Канада); Нью-Ёрк, 1996. Бач. 102.

<sup>3</sup> Таксама. Бач. 142.



На вечарыне ў Доме беларускіх студэнтаў. У сустрэчы ўдзельнічала белгійская моладзь, а таксама вядомы беларускі спявак Пятро Конюх (на першым плане). Першая палова 1950-х гг.

прыцягваў моладзь з самых розных краінаў Эўропы. Вучыліся тут і студэнты зь Вялікага Княства Літоўскага — адзін зь недаследаваных разьдзеяў нашай мінуўшчыны. У Першую сусветную вайну Лювэн разам з усёй Бэльгіяй перажыў зынішчальныя франтавыя бай. Пажар спапяліў вялікую частку гораду, у тым ліку й бібліятэку зь ейным унікальным багаццем. Новая бібліятэка, па-суседзку зь якою знаходзіўся наш Студэнцкі дом на пляцы Гувэра, была адноўленая ў 1928 годзе. Агнедпорны будынак падарунак амэрыканскага народу — пабудаваны ў стылі флямандзкага рэнэсансу, адзначаеца элегантнай готыкай. Бібліятэка, фонды якой складаюцца з ахвяраваньняў ад розных краінаў сьвету, сёння можа пахваліцца самымі рэдкімі кніжнымі й рукапіснымі скарбамі.

Адзін з пастулятаў Лювэнскага каталіцкага ўніверсytetu: шлях да чалавечства ляжыць праз свой народ. Таму замежным студэнтам, якія вучыліся ўва ўніверсytэце, пакідалася магчымасць заставацца самым сабой, без найменшых спрабаў перацягнуць іх на свой бок. У ўніверсytэце вучыліся й вучанцы студэнты самых розных нацыянальнасцяў і веравызнанняў, маючы поўную магчымасць захоўваць і культываваць сваю культурную спадчыну, сваю рэлігію. Мы, праваслаўныя, складаючы балышыню беларускага студэнцкаса грамады, мелі свайго съятара (а. Аўген Смаршчок), капліцу і ўсё іншае дзеля захоўваньня й практикаваньня сваіх рэлігійных традыцый. Было таксама й поўнае зразуменіе з боку кіраунікоў Камітету дапамогі беларускім студэнтам нашых нацыянальна-культурных і палітычных патрэбаў. Старшыня праф. Дэн і сакратар а. Робэрт ван Кавэлярт, абодва

флямандцы й патрыёты флямандзкае справы, ставіліся да нас, беларусаў, з поўнай прыхільнасцяй да беларускага нацыянальнага адражэння. У адным із сваіх выступленняў перад намі а. Робэрт сказаў:

*«Палажэньне Вашае Бацькаўшчыны навявае мне адно парадунанье, хоць і не аналёгію: 50 год таму бальшыня флямандзкае інтэлігенцыі была здэнацыяналізаваная. Яна навет цуралася свае мовы. Упартая й пасъядоўная праца піянэраў нацыянальнага адраджэння прынесла цяпер багатыя плёні, якія бачыць кожны. Вашая Бацькаўшчына ня была так ішасльвай: пасъяля кароткага пробліску свабоды яна была паняволеная зноў — і зноў ня толькі палітычна, але й культурна. Вашу інтэлігенцыю вынічачаюць і русыфікуюць. Вы стаіце цяпер перад вялікім заданнем: ня толькі спрычыніца да вызвалення Беларусі, але й прарабіць працу, на якую мы, флямандцы, патрабавалі 50 год, за 5–10 гадоў... Хай дапаможа Вам Бог... Я веру ў адроджсаную маральна, незалежную Беларусь»<sup>4</sup>.*

Абставіны й атмасфера для навукі ды праводжання пазанавучальнае працы былі ў Лювэне вельмі спрыяльнія. Матар'яльна мы жылі, хоць і ня ў роскаши, але забясьпечаныя. Мы мелі гроши на неабходныя разъезды, на штодзённыя патрэбы ды на сякі-такі культурны адпачынак.

Галоўным нашым заняткам у Лювэне, бязумоўна, была навука — апавяданыне францускае мовы ды здаваныне экзаменаў. Але паралельна адбывалася й шмат чаго іншага. Студэнты, як ведама, усюды й заўсёды, прынамся ў сваёй бальшыні, застаюцца ў палоне свае маладое натуры. Ім вечна хочацца пагуляць, пазабаўляцца, пазаймацца ўсім іншым, толькі ня збурэннем, якое адкладаецца на пасъяля, на заўтра, часамі да апошніх хвілін. Было такога ці мала й у нашай лювэнскай грамадзе. Тым ня менш, бальшыня з нас займалася адначасна беларускай грамадzkай ды палітычнай працай. Гэтак, управы Саюзу Беларусаў Бэльгіі ды камбатанцкай (вэтэранская) арганізацыі не абыходзіліся без удзелу студэнтаў, ня кажучы ўжо пра Саюз Беларускіх Студэнтаў ды Цэнтралю Беларускіх Акадэмічных Арганізацый. Вельмі шмат часу сябры хору й танцавальнага гуртка (усіх каля 25-ці асобаў) аддавалі таксама пробам, а пасъяля гастролям ансамблю па гарадох Бэльгіі й суседніх краінаў. А на нас, дзевяцёх сяброх Дванаццаткі, ляжаў яшчэ й авалязак датрымаць дадзеное перад выездам з Англіі чытаем «Наперад!» абяцањне працягваць выдаваць часапіс.

Праз увесі лювэнскі перыяд я вёў, наколькі дазваляў час і абставіны, сякі-такі дзёньнік. Няхай выпісы зь яго цяпер і раскажуць пра некаторыя эпізоды нашага студэнцкага быту. Для паўнейшага кантэксту падаюцца ў простых дужках паясьняльныя словаў.

<sup>4</sup> Цыт. па: Немановіч Ул. [У. Цвірка]. Чалавек Вялікага Сэрца // Бацькаўшчына. 1956. 10 траўня.



Беларускія студэнты Лювенскага універсітета на экспкурсіі з прафесарам Міколам Равенскім.  
8 красавіка 1951 г.

#### Лювэн, 14.3.50

*Вось і мэта! Уладзіліся тут нязгорш. Пакоі съветлыя, чыстыя. Мэблі крыху не стае, але ўсё будзе добра з часам. У нашым пакоі чатырох: я, Карась, Вострыкаў і Дзімітрук; за сыцінай — Алесь, Цьвірка й Шчэцька; Паўлюк з Жучкам на трэйцім паверсе ўдвох.*

*Прыехалі ўчора ўвечар у Бруссель. На станцыі сустрэў нас Франц (мянушка Вітаўта Кіпеля; такую самую меў і я). [...]*

*Учора зрабілі нам афіцыяльнае прыніцьце. Быў таксама й а. Робэрт — вельмі прыемны чалавек ужо пажыслых гадоў.*

*Сянняня цэлы дзень уладжваліся. Пад вечар выпілі ўдзесяцёх літру гарэлкі. Хутка пачнецца праца.*

*Сянняня пачалі рыхтавацца да 25 Сакавіка. Была таксама съпёўка царкоўнага хору, да якога й нам прыходзіцца належыць. Хлапцам некаторым, ведаю, крыху не па души, але звыкнуцца.*

#### 16.3.50

*Ужо па 11-й вечара. Вярнуліся толькі што зь лекцыі нейкага прафэсара аб Рыме. Чытаў па-флямандзку й дзеля гэтага ніхто з нас ні чортане разумеў. (Лектарам быў праф. Дэні, старшыня Камітэту Дапамогі Беларускім Студэнтам.) У пакоі было юёпла й спаць хацелася да зарэзу. Каб не а. Робэрт, што сядзеу ля нас і час ад часу перакладаў на ангельскую мову, дык напэўна б пазасыналі. Ну, балазе адбылі. Перад пачаткам а. Робэрт зафундзіў усім па бакале піва, якое куды лепшае й смачнейшае за ангельскае.*

*З самай раніцы вадзіў нас сяньня па месцые, й да абеду аблазілі ўсе мясьціны. Завёў нас у фізкультурны інстытут, дырэктар і заснавальнік якога ягоны добры сябра, і выпісаў нам усім пасьведчаныні на волны ўступу на інстытут для практыкавання ў любой галіне спорту. Ідучы дамоў, купіў нам вялікі кавалак шакаладу.*

*А шостай гадзіне я зь Міхасём (Вострыкаў) хадзілі плаваць у гэны інстытут. Трэба будзе купіць пружыны для практыкавання.*

### 19.3.50

*Памаленьку пачынаем абжывацца. Французская пакрысе вучыцца, хоць гутарыць аб чым бы там ні было яничэ зусім немагчыма [...]*

*У абед хадзілі на шатацыр. Прайшліся па вуліцах, наглядзеліся рэкламаў розных тавараў, што выстаўляюцца на суседній з галоўнай вуліцы Лювэну; даліся абдурыцца нейкай бэльгійцы, што ўперла нам чатыром нейкія бутончыкі й загардзіла па 10 франкаў, а садрала па 15 (першы раз — навука). [...]*

*Кажыную нядзелью тут ходзіцца ў царкву. Сяньня мы раненъка, хоць крыху спазніліся, але хадзілі.*

### 29.3.50

*Першая гадзіна раніцы. Толькі што вярнуліся зь вечару, ладэсанага ў чэсьць 25 Сакавіка ў La Maison des Etudiants (Студэнцкі дом). Вечар быў новай бомбай, напоўненай нашай ідэяй. Сяньня, ці, праўда ж, учора, разарвалася яна надзвычайна!*

*Вечар прайшоў цудоўна! Былі трыв прадстаўнікі-карэспандэнты з трох галоўных бэльгійскіх газэтаў. Было трох біскупаў — між імі Слосканс (Баляслав), калі восьмі прафэсароў; зь міністэрства замежных спраў і інш., і інш. Ну і зразумела, рэшту дапоўніла студэнцкая брація.*

*Нейкі старык-прафэсар прайшоў змарыўшыся і папрасіў выбачэння, што ня можа прысутнічаць на вечары, бо да яго прыхехалі нейкія там дзеци. Даў 500 франкаў на беларускіх студэнтаў і паабяцаў, што больш дасыць.*

*Рэктар Лювэнскага ўніверситету прайшоў на пару хвілінай, аднак застаўся на ўвесь вечар, і па сканчэнні мастацкае часткі прамаўляў. Гаварыў па-француску, і я нічога не зразумеў.*

*Мастацкай часткай былі ўсе захопленыя, хоць магла яна быць падрыхтаваная ў выкананая куды лепиш.*

*Пасля было прыняцьце. Віно, чай, пячэныне й цыгарэты падавалі кітайскі, французскі, расейскі — адным словам, інтэрнацыянал. Айцец Робэрт запаліўся ідэяй, каб ладзіць гэткія вечары што трывалі месяцы.*

### 4.7.50

*Камблю (Combloux), Францыя (нас чатырох паслалі на адпачынак).*

*Цэлую ноч ехалі. Добра хоць, што сядзячыя месцы захапілі, а то крута быўло б. Пад расьвет ужо ўжеджасалі ў горы й да 9-й перліся ўсё ўгору. У Саліні ўзялі аўтобус, які яничэ сем кілямэтраў вёз нас падгору.*

*Ну, але зараз і від тут! Перад намі, як на далоні, стаіць пакрыты снегам Монблан; вакол горы, а пад нагамі пышная даліна з домікамі вёсак.*

У *Chalet* (міжнародны Студэнцкі дом) месцы ўсе замоўленыя, дык нас да часу памясяцілі ў вёсцы ў гатэлі. Пакоі на двух — шыкарныя. Я з Васем (*Шчэцька*) — нядайна прыйшлі з абеду. Алесь з Вадзімам (*Марговіч і Цьвірка*) не хадзілі, бо леглі спаць. Мы затое адбылі ўжо сваю інтардукцыю, якая складаецца з наступнага цырымоніі: на крэсла ставіцца новатрыбылага, які мусіць адказваць на пытаныні: імя, нацыянальнасць, факультэт, імя якога-небудзь дзяячыны. Вызваных надаўгад дзяячатаў музіч пацалаваць (зразумела, у ічокі). На «*Ніну*» да мяне падбегла аж троє. Пасля самому яничэ трэба было хадзіць, як Янку, цалавацца з новатрыбылыі дзяячамі. Кампанія ў доме захівакая. Свабоды ўдоваль. Адзюнцца як хто хоча. Яда добрая з чырвоным віном. Усе гутаркі на «ты» — дзіўнавата крыху спачатку.

Ну, пабачым, як гэныя двух будуць адбываць свой цырыманіял. Цяпер пасля абеду маем дзіве гадзіны супакою.

### 23.7.50

*Камблю.* Назаўтра зьбіраеца «бура». Над домам павісла цёмная хмара (для некаторых) — «Le doscours sur la Bielorussie» (даклад пра Беларусь). Некалькі французаў-камуністай, праўдападобна, аж з нейкіх газэтаў выразкі зьбіраюць, каб давесці... ды зрэшты, што яны там даводзіць будуць... Ружжа мае авбінаваціць беларусаў у супрацоўніцтве з немцамі ды ў нішчэнні палякаў.

Наши сымпатыкі рыхтуюць адпор. Папрасілі брашуры, каб азнаёміцца з матар'ям. Здаецца, што там будуць гаварыць іншыя, чымся мы самыя... Ну, пабачым!

### 24.7.50

Рэфэрат аб Беларусі прайшоў надзвычайна ціха. Чытаў Жан з барадою. Да-сталі таксама апарат для праекцыі геаграфічных картаў, хоць відаць было надта марна. Старышнём канфэрансу быў Аўгустын-дырэктар. Пытаныні ставіліся ў зусім нармальнym тоне. Ружзу з залі абрэзалі пару разоў. Цьвірка адказваў на пытаныні па-ангельску цераз Аўгустына. Хваляваўся крыху й дзеля гэтага ягоная ангельская выходзіла ная гладка. Мадзяры бегаюць ужо з думкай зрабіць гэткі ж вечар пра Мадзяричыну.

На сяняняшнім дакладзе быў амаль увесь дом, бо нядрэннымі паводзінамі ў асабліва добрымі песнямі здабылося шмат сымпатыў.

### 3.8.50

*Камблю.* Вось і разъвітаныне, ды якое! Адрасоў назьбіралі цэлыя кучы. Ад трох дзён ужо ў нас дапытваліся, калі съпявяць будзем. Па абедзе пяялі крыху — падабаюць. Дамовіліся ўзноў на палаўнічную. Здаецца, што хочуць накруціць пару песняў. Тым лепши. Даў упісацца ў альбом Аўгустыну.

Пасля сіесты — разъвітаныне, песні, фармальнасці час зоймуць. У амэрыканкі адрас трэба будзе абавязкава ўзяць. Файнае разъвітаныне!..

(Паўтары гадзіны пазней)

Накруцілі чатыры песні на пліткі: «Разъвівайся, сыры дубе», «Беларусь» (Дзіма і Вася), «Цыганачка» і «Арол». Разъвіталіся з Раманам (француз расейскага паходжання) хеілінаю цішыя паводле славянскага абычая.

### 19.12.50

Лювэн. Ужо па першай раніцы. Заседзеліся крыху ў Рагулі. Адсьвяткавалі адбыцьцё першага канцэрту сп. (Міколы) Равенскага ў Лювэне, а таксама ягоны дзень народзінаў і, сяняня ўжо, съв. Міколу (хоць запраўдны Мікола, думаю, будзе яничэ сяняня вечарам святкавацца). Канцэрт, хоць дэфіцытны, але выйшаў надзвычайна. На студзень ужо маем запросіны недзе пад луксэмбургскую граніцу. Удаца мо зарганізаваць наагул турнір па Бэльгіі. Адным словам, усё на добрай дарозе. [...]

### 25.12.50

Учора езьдзілі ў Ойпэн у санаторыю са сваёй часткай канцэрту. Цэлую ноч правялі ў дарозе. А другой гадзіне ночы слухалі ў Ойпене літургію (там народ панямецку моліца ў гутарыць), а трэцій у нейкім рэстаране пілі за сяброўства з флямандцамі. [...]

### 17.10.51

Абедалі сяняня ў Бруссэлі: пэр, ягоныя два браты (адзін — рэдактар газэты «*Het Volk*», другі — бургамістар Бруссэлю), Рагуля й я. Рэдактар згадзіўся на зъмяшчэнніне ў газэтах «*Het Volk*» і «*Citij*» сэрві артыкулаў аб Беларусі ў ейных праблемах.

### 10.1.52

Рамук (*Vitaigt*), Франц (*Kipель*) і я былі ў бэльгійскіх немцаў на «кнайпе». Пілі піва, слухалі песні ў вершы пра студэнцкае жыцьцё. Было надта прыемна. Усё ж такі немцы немцамі — парадак першаклясны. Маюць багатую студэнцкую традыцыю, спэцыяльныя съпэўнікі зь песнямі, цэлую ўніформу. Рад, што прышлося пабываць на запраўдным студэнцкім вечары.

### 27.4.52

Парыж. Дзякую Богу — канцэрт адбылі. Столыкі перахваляваліся. Піяніста на учора ўдалося знайсці — неікі паляк з Варшавы. Сыграў як на трохгадзінную падрыхтоўку нядрэнна. Сам вучыца ў канцэрваторыі. Жыве бедна, дык надта задаволены, што трэх тысячы франкаў зарабіў за вечар. «Крыжачок» дык зусім добра пайшоў. «Лялоніха» й «Мяцеліца» нялага.

Людзей было крыху...

### 22.12.52

[...] Адсьвяткавалі на пачатку гэтага месяца съв. Мікалая ў Жадэна (прафэсар, загадчык суседняга Студэнцкага дома), пасля ў сябе. Зъезьдзілі з паніхідай, літургій ды мастацкім музычным мантажом у Францыю. У Парыжы (і *Roubaix*) мелі надзвычайны посыпех і масу гарэлкі ў круге старых і новых знаёмых беларускіх работнікаў. Там жа ахрып, асін, і пасля ў дабавак, начуночы ў сцюндзёным бараку Прэзыдэнта (Абрамчыка), прастудзіўся крыху на горла. Адпрацаваў з Пашам (Урбан) пару дзён у парыскіх бібліятэках, дзе знайшли масу бібліографіі да нашае працы.

Пасля захварэў сп. Равенскі. Пасля быў канцэрт у *Grande Rotondo* ў прысутнасці рэктара, біскупа Слосканса, Жадэна, колькіх профэсароў і соцен дзівюх

гледачоў. Посьпех-сымпатыя надзвычайная. Сп. Равенскі падмацаваўся на духу. Атрымалі ў падарунак пін-понгавы стол, на якім клёкае цяпер цэлымі днямі мячык.

Хадзілі пяяць пры сустрэчы страсбургскіх студэнтаў зь любэнскімі — хаўтура нячуваная.

Плянуецца ѹшчэ трываты выступы ў розных мясцовасцях ды ў розныя часы.

Два канцэрты ў Хрысьціянскім сіндыкаце таксама з пропагандавага гледзішча прынеслі сёе-тое, дый фінансава былі, здаецца, першымі канцэртамі без дэфіциту.

Уздумалі (у добрую часіну) далей выдаваць «Наперад!». Пішу пакрысе. Задаўся въпросам: «Что ж нам даецца з гэтага?». Але ўжо пакончылі з пісанням. Часапіс пойдзе друкам з нанава перапрацаванай вокладкай. Песьцім і матар'ял, і цэлы нумар, як эста некалі рабілі з № 7. [...]

## 25.2.54

Бярэцца ўжо пад другую рантцы. Толькі што вярнуліся з Сівым (Цвірка) зь нямецка «кнайты». Па дарозе ўлезлі заднім ходам у кухню, перакусілі ў цяпер можна спакойна заснуць. У немцаў пайшло ўсё добра. Сказаў ім колькі словаў прывітаныня. Выпілася пару брудэршафтав, набылося пару знаёмых, дазвалася крыху больш пра нямецкае «Discipline muss sein!» (мусіць быць дысцыпліна).

Пазаўчора «сэнёры» (выпускнікі) нашы спраўлялі сваё «entree dans le monde» (выход у свет). Быў Слоскан (біскуп), віц-рэктар, колькі прадстаўнікоў ад студэнцікіх груп, ну і крыху свае «брахі». Вечар прайшоў надзвычайна. Вышумеўся дашчэнту. [...]

## 17.3.54

[...] Напісаў дзядзьку Антосю (Адамовічу). Гэны баіцца ўсё, што мы супраць «крывічоў» нешта маем, а ўзяў з таго, што ў зьмесце съпэўніка Равенскага не знойшоў «На сумуйце, дзяцюкі!» Ларысы Геніош, на якія Равенскі напісаў музыку.

Конюх (Пётра) заваліў нотамі — пераклады давай яму. Нядайна пераклаў яму «Элегію» (музыка Маснэ) і «Песьню вязня» Пушкіна. Трэба будзе Адамовічу паказаць гэтыя мэтамарфозы. Толькі што пераглядзелі «Арыю Сусаніна». Яму страх хочацца съпяваць свае рэчы па-беларуску. На шчасьце!.. Сяньня прыехаў Кіслы (Кастусь, хормайстар). Пачнуцца ўжо рэгулярныя съпэўкі з усімі муштрамі й энэргіяй. Кіслы, як відаць, моцна хвалюеца, і хлотцы баяцца, каб ён ня здрэфіў на сцене. Добра, што перад Лёнданам прыдзеца тут канцэртаў са трываты.

**Вольга Іпатаўва (Мінск)**

## **БЕЛАРУСКАЯ ЭМІГРАЦІЯ Ў БЕЛЬГІІ (СЯМ'Я СМАРШЧКОЎ)**

**С**лавутага беларускага кампазітара Міколу Равенскага адпявай, пры ягоным пахаванні ў Лювене, праваслаўны святар айец Аўгэн Смаршчок.

Гэтае імя праходзіць ва ўспамінах многіх нашых землякоў-эмігрантаў, асабліва ж тых, хто студыяваў у Лювене — невялікім гарадку ў Бельгіі, сама назва якога сталася для нашай культуры сімвалам мужнай беларускасці, калі так можна ахарактарызаць усю туя вялікую культурна-асветніцкую работу, якую праводзілі студэнты-беларусы, што воляю лёсу апынуліся ў гэтым кутку Еўропы — кутку, які для многіх з іх стаў другой радзімай.

Многія гады газета «Голас Радзімы» расказвала пра беларусаў з Бельгіі, але ўсё ж дасюль мы не маем ні досьціць поўнай картатэкі ўліку ўсіх нашых землякоў у гэтай невялікай еўрапейскай краіне, ні аб’ектыўнай, яснай карціны іхняга жыцця там, ні працы, якая б падсумавала наўковыя здабыткі нашых сучаснікаў і іхні ўклад у культуру Бельгіі. Бадай што лепей за ўсіх апісаў атмасферу беларускага жыцця 50-х гг. у Лювене Барыс Ра-гуля ў кнізе «Беларускае студэнцтва на чужыне» (Лёндан (Канада); Нью-Ёрк, 1996), але і там Бельгія — гэта толькі адна з краін, якія далі прытулак нашай палітычнай эміграцыі 40-х гг. Так, гэтая эміграцыя (некаторыя даследчыкі называюць лічбу каля 300 тысяч) была сапраўды палітычнай, бо яна і на чужыне захавала выразныя рысы непрымання камуністычнай, савецкай ідэі.

Па многіх сваіх параметрах той катастрофічны для Беларусі «зыход» найбольш актыўнай і нацыянальна свядомай часткі грамадства стаўся цікавым і плённым адгалінаваннем ад агульна-беларускага дрэва, дзе карані, нягледзячы ні на што, засталіся агульнымі. Вось чаму такім важным уяўляеца мне збіранне ўсіх магчымых матэрыялаў пра нашых землякоў, іхняе жыццё на чужыне і іхня здабыткі — у плане палітычным, наўковым, этнакультурным.

Таму я паспрабую крыху расказаць пра сваё лістуванне і асабістую сустэречу са спадарынням Зояй Жалязоўскай-Смаршчок —



Доктар айцец Аўген Смаршчок

жонкай вельмі вядомага ў эмігранцкіх колах праваслаўнага святара Аўгена Смаршчка, магістра філалогіі, дацэнта Вышэйшай фланандской школы ў Антверпене, які скончыў студыі ў Інстытуце філалогіі і гісторыі ўсходніх славян пры Бру塞尔скім універсітэце, дзе напісаў працу «Гісторыя і актульны стан беларускай бібліяграфіі». Некалі менавіта тут ла Фантэн і Поль Отле вынайшлі сістэму картатэкі, і нездарма менавіта тут дамінуе ідэя стварыць Міжнародны бібліяграфічны цэнтр.

Першы раз пра сп. Аўгена Смаршчка я даведалася на пачатку 90-х гг., калі была разарвана «жалезная заслона» і да нас сталі прыязджаць нашыя землякі-эмігранты. У «Бацькаўшчыне» тады началі складаць першую картатэку, з якой вынікала, што вялікая колькасць эмігрантаў паходзіць з Навагрудчыны — Барыс Кіт, заслужаны прафесар Мэрылендскага ўніверсітэта і на сёння ганаровы грамадзянін г. Навагрудка (мабысь, не ўсе ведаюць, што на сцяне быў беларускай гімназіі, цяпер школы № 2, прыматацьана дошка ў гонар ягонага 90-годдзя, з барэльефам і надпісам «У гэтым будынку ў 1939 годзе працаваў Барыс Уладзіміравіч Кіт, асветнік, вучоны, ганаровы грамадзянін г. Навагрудка»).

З Навагрудчыны паходзяць «белагійцы» Лявон Трусевіч, Аляксей Арэшка, Міхась Саўка, знаны рэстаўратар, Янка Жучка, Уладзімір Набагез і Язэп Сажыч, якія пазней пераехалі ў ЗША, а таксама сям'я Смаршчкоў.

Таму калі Яўген Лецка збіраўся праводзіць з'езд наваградцаў і ўвёў мяне ў падрыхтоўчы камітэт (па многіх прычынах гэты з'езд не адбыўся), я яшчэ раз пацікавілася паведамленнямі ў газетах і часопісах, што тычыліся маіх землякоў. У друку прыйшлі паведамленні пра тое, што ў Беларусі не аднойчы пабывалі наваградцы, напрыклад, Зоя Смаршчок — былая

студэнтка Марбургскага універсітэта, якая скончыла ў 50-м г. у Лювене фармацэўтычны факультэт і доўгія гады працавала аптэкарам, а ў 1982 г. выйшла на пенсію.

Але толькі недзе ў канцы 1998 г. нас пазнаёміла (завочна) Надзяя Барт-Юрэвіч — даўняя сябровука Зоі Смаршчок і былая вучаніца славутага Барыса Кіта. Мы пачалі перапісвацца, а калі мянене ўключылі ў спіс удзельнікаў «Літаратурнага экспрэса-2000», які павінен быў ў ліпені праехаць праз Бельгію — адну з адзінаццаці краін гэтага незвычайнага маршрута, — я з радасцю напісала аб tym спадарыні Зоі.

Але мы не сустрэліся: у нашым «Літаратурным экспрэсе» нечакана замянілі праграму, і ў Брюссель, дзе нас у прызначаны загадзя ў лістах час чакалі бельгійскія беларусы — спадарыні Зоя, Янка Жучка і Лайурэн Клыбік, паехалі Л. Дранько-Майсюк і перакладчыца Л. Гарбачова. Мы ж з Андрэем Федарэнкам засталіся ў Францыі, а пасля пабачыцца не змаглі — ужо не хапала часу. Я толькі паспела з пакалечанай футбольнымі фанатамі тэлефоннай будкі (толькі што прайшоў матч паміж бельгійцамі і немцамі, у выніку якога былі ахвяры і разбуранні) патэлефанаваць спадарыні Зоі ў Вільрайк — прыгарад Антверпена, куды яна пераехала пасля смерці мужа, і пачуць яе голас — нечакана малады, з прыязнымі, ласкавымі інтанацыямі. Адчувалася, што яна сумуе па радзіме. Мы пагаварылі няшмат — скончылася тэлефонная картка, і я вярнулася ў гатэль.

Але лёс заўсёды ўсё рашае па-свойму. І мабыць, якраз няздзейсненое сустрэчнае жаданне пазнаёміцца асабіста прывяло да таго, што той жа восенню ў мянене нечакана ўзнікла магчымасць яшчэ раз паехаць ў Бельгію — на гэты раз у складзе журналістай і кіраунікоў грамадскіх арганізацый, якіх запрашалі пазнаёміцца з дзейнасцю НАТО, дзе на гэты час знаходзіўся і прадстаўнік беларускага Міністэрства абароны, які ўдзельнічаў у праграме «Партнёрства з НАТО ў імя міру».

З Антверпена ў недалёкі Вільрайк мянене везлі супрацоўнікі нашага пасольства. Машына падоўгу стаяла ў велізарнай чарзе, ішоў даждж, хлопцы-дыпламаты, нягледзячы на карту, шматкроць высоковалі з машыны, каб запытацца пра дарогу, і калі мы нарэшце прыехалі, я была гэта克 змучаная, што спачатку ледзь магла гаварыць. Але ѡціпляя абдымкі гаспадыні і гарачая гарбата зрабілі сваю справу, і, уладкаваўшыся ў вялікім крэсле, я ўключыла дыктафон, каб запісаць тыя жыщёвяя імгненні і дэталі, якія робяць кожнае чалавече жыццё гэткім непаўторным.

Я праслушала запіс ужо колькі разоў — гэтае інтэрв'ю жанчыны, якая разам са сваім мужам служыла беларускай нацыянальнай ідэі так шчыра, як толькі гэта можна рабіць на чужынне, у атачэнні іншых культуры і мовы. Там шмат матэрыялу, і я ўсё ніяк не падступлюся да апрацоўкі гэтай размовы, якая доўжылася больш за дзве гадзіны.

Гаспадыня шмат рассказвала пра мужа, і я прывяду тут асноўныя даты ягонага жыцця і дзейнасці.



Святкаванне 25 Сакавіка ў доме спадарства Смаршчкоў у Вільрайку (Бельгія). Студэнт Лювенскага юніверсітэта Юрка Жучка (справа) прымае сцяг Згуртавання беларускіх студэнтаў 1948 г. Сядзіць — выпускніца юніверсітэта 1950 г. Зоя Жалязоўская-Смаршчок.  
Злева — студэнт Андрэй Смаршчок

Нарадзіўся Аўгэн Смаршчок 25 верасня 1914 г. у Зэльве, вучыўся ў настаўніцкай семінарыі ў Слоніме, дыплом жа настаўніка атрымаў у Свіслачы. Як польскі афіцэр трапіў пад Варшавай у палон да немцаў. Але, ратуючыся ад бальшавікоў, стаў другі раз бежанцам (першы раз гэта было ў час Першай сусветнай вайны, калі ягоная сям'я жыла пад Москвой), паступіў на псіхалагічны факультэт Філіпс універсітэта ў Марбургу, дзе пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай — студэнткай Зоей Жалязоўскай, якая нарадзілася 15(?) снежня 1920 г. на Навагрудчыне, у школьных гады вучылася ў беларускай гімназіі, а пасля ў фінансавым тэхнікуме Навагрудка. Яны пачалі сваё сумеснае сямейнае жыццё ўжо ў Бельгіі, у Лювене, куды Аўгэн Смаршчок прыехаў рукапаложаны на святара епіскапам Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Васілём Тамашчыкам.

У Бельгіі на той час набралася шмат беларусаў — не толькі студэнтаў у Лювене, якіх было каля 30 чалавек, але і працаўнікоў, якія, каб выбрацца з Нямеччыны, заключалі контракты на работу ў капальнях Бельгіі і мелі патрэбу ў духоўнай апецы. На пачатку беларусам вельмі дапамог айцэц Робэрт ван Кавэлярт, які стаў сакратаром Камітэта дапамогі беларускім студэнтам. Але пасля яны цвёрда становіліся на ногі і самі вылучалі са сваіго асяроддзя найбольш актыўных і моцных духам людзей — такіх, як сям'я Смаршчкоў. «Айцец Аўгэн нёс ім маральную і духоўную падтрымку, а таксама дапамагаў як дарадчык у вырашэнні сацыяльных проблем, быў заступнікам перад белгійскімі ўладамі», — так

ахаракттарызыаваў ягоную дзейнасць і як пастара, і як кірауніка Саюза беларусаў Бельгіі Б. Рагуля. А Вітаўт Кіпель, апісваючы ў сваіх успамінах гэты перыяд, адзначае, што, дапамагаючы айцу Аўгену арганізоўваць царкоўныя службы ў прамысловых гарадах Монсе, Шарлеруа, Льежы, Лімбургу, ён і ягоныя сябры-студэнты «бадай ці не ўпершыню сустрэліся лоб у лоб з савецкай пропагандай, скіраванай супраць нас. Былі гэта прасавецкія «ячэйкі» розных патрыётаў (у Бельгіі па вайне асела ці мала беларускіх дзяўчат, што павыходзілі замуж за бельгійцаў), што адкрыта вялі супрацьбеларускую пропаганду».

Вядома, што такая праца не давала сродкаў для пражыцця. І ў гэтыя часы матэрыяльна трymала сям'ю спадарыня Зоя. Яе першыя крокі як аптэкаркі былі нялёгкія — скончыўшы Лювенскі ўніверсітэт, яна мела наувковы дыплом, але каб працаўваць і кіраваць аптэкам, патрэбны быў дыплом, так бы мовіць, практичны, дзеля якога трэба было здаваць дадатковыя экзамены. Былі і іншыя цяжкасці — аптэкам ў Бельгіі тых часоў былі, па ейных словах, або каталіцкія, альбо сацыялістычныя, а яна была праваслаўнаю, хадзіла і скончыла каталіцкі ўніверсітэт. Гэта дзякуючы ейнай нястомнай працы і самаахвярнасці а. Аўген Смаршчок мог аддаваць так многа часу і сіл сваім суайчыннікам. Аб гэтым сведчаць і дакументы.

З «Інфармацыйнага бюлетэня» (1952, № 14) Саюза беларусаў у Бельгіі можна даведацца, што ў лютым таго года ў Лювене адбыўся агульны з’езд сяброў Саюза, які «ўдзяліў абсалюторыюм з падзякай уступающей управе і з асабістай падзякай а. А. Смаршчу ды сп. Кіпелю, якія ўлашылі найбольш высілкай на карысць арганізацыі».

Вось яшчэ адно дакументальнае сцвярджэнне пастаяннага ўдзелу а. Аўгена ў справах беларусаў: у «Інфармацыйным бюлетэні» № 16 чытаем: «Ад 7 да 9 лістапада гэтага году адбыўся ў Брусселі, у «Доме працы», сядзібе Бельгійскае канфедэрацыі Хрысціянскіх сіндыкатаў (CSC, 127, rue de la Loi), з’езд дэлегатаў «Міжнароднае федэрацыі хрысьціянскіх работнікаў, уцекачоў і эмігрантаў». Гэты з’езд пачаўся малітвой, якую ўзнёс да Усявышняга а. Аўген, сіяxtар БАПЦ у Бельгіі».

Яны пражылі разам параўнаўчую доўгае жыццё — трывалае чатыры гады. Адзначыўшы 25 верасня 1984 г. сваё сямідзесяцігоддзе, айцец Аўген праз дзевяць дзён раптоўна памёр ад разрыву сэрца і пахаваны на могілках у мястэчку Гавер.

Развітваючыся са мной, спадарыня Зоя Жалязоўская-Смаршчок падаўала мене некалькі аброзоў, якімі карыстаўся пры набажэнствах ейны муж. І папрасіла, каб я аддала іх ад яе імя тым людзям, якія аддана служаць Беларусі. Адзін з іх я ўручыла ў дзень ягонага 65-годдзя пісьменніку Анатолію Кудраўцу, былому галоўнаму рэдактару часопіса «Нёман» — менавіта ён стварыў, на агульную думку, найбольш «беларускія», пасля Івана Мележа, вобразы нашых суайчыннікаў, сярод іх — вясковага мудраца Вапшчэткі ў рамане «Сачыненне на вольную тэму».



Маніфестацыя беларускіх студэнтаў у Лювене.  
25 сакавіка 1950 г.

Іншыя я вырашыла захаваць да заснавання Музея беларускай эміграцыі, які, верыцца мне, будзе некалі створаны ў Беларусі, бо не павінны прапасці духоўныя і фізічныя высілкі тых, хто працаваў дзеля нашай Бацькаўшчыны, яе вольнасці і росквіту.

# ДАДАТАК

## Бібліяграфія

### БЕЛЬГІЯ Ў БЕЛАРУСКІМ ДРУКУ: ГРАМАДСКА-КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ (1902–2001)

**Абрамович Владимир.** Жак Рогг сменил Хуана Антонио Самаранча // Рэспубліка. 2001. 17 ліп.

**Адамушка У.** За права жыць трэба змагацца: [Пра маладзёжны антываенны рух у Бельгіі] // Чырвон. змена. 1984. 29 сак.

**Адукацыя ў Бельгіі:** [Па матэрыялах друку] // Правеска. 1995. № 11. С. 38.

**Азоўскі В.** Бельгія зблізу // Звязда. 1961. 17 мая.

**Аляксейчык Я.** Дзвёры ў Еўропу, адчыненыя ў БруSELі: [Аб выніках афіцыйнага візіту Прэзідэнта РБ А. Р. Лукашэнкі ў Бельгію] // Звязда. 1995. 10 сак.

**Аноп Л.** 72 часа, которые не потрясли мир: [Дарожныя нататкі] // Вечер. Минск. 1993. 21, 24–25 мая.

**Антановіч Тамара.** Беларусь – Бельгія: Падабенства шляхоў і ўзаемныя дачыненні // Кантакты і дыялогі. 2001. № 6. С. 26–28.

**Антановіч Тамара.** Бельгійскі госць з Літэкспрэса: [Пра фланандскага паэта і драматурга Камеля Ванхола] // Кантакты і дыялогі. 2000. № 9. С. 16–17.

**Антановіч Тамара.** «Бліскавіца» зіхацела ў Бельгіі: [Пра выступленне ансамбля музычнай і харэографічнай мініяцюры] // Кантакты і дыялогі. 1999. № 5. С. 21–22.

**Антановіч Тамара.** У Дзень прысягі карала [Бельгіі Леапольда I] // Кантакты і дыялогі. 2000. № 10. С. 21–22.

**Асмалоўскі Андрэй.** 500 беларускіх дзяцей прыехалі ў Бельгію // Нар. воля. 2001. 7 ліп.

**Бабкін Г.** Восставшие из пепла: [Пра фірму «Mausoleum» па вытворчасці пласцінак] // Роднік (Крыніца). 1992. № 7–8. С. 37, 43.

**Багдановіч Галіна.** Магія лёгкага гуку: [Пра дзяячы хор Беларускага каледжа мастацтваў на Еўрапейскім фестывалі хораў у Неерпельдэ] // Літ. і мастацтва. 1998. 17 ліп.

**Бараніч Уладзімер.** Трагедыя ў Бэльгійскім Каралеўстве [знікненне дзяяцей] // Наша ніва. 1996. 28 кастр.

**Беларуская** кніга ў БруSELі // За вяртанне на Радзіму. 1958. № 55.

**Беларусь – Бельгія: диалог культур:** Материалы Международной научной конференции, Минск, 13–14 ноября 1998 г. Минск, 1998.

**Беларусь** зацікаўлена ў супрацоўніцтве з Бельгіяй: [Прыём Прэзідэнтам Беларусі вірыцельнай граматы Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Каралеўства Бельгіі ў Pacі і РБ Андрэ Мернье] // Нар. газ. 2001. 21 сак.

**Беларусь** падпісала [у БруSELі] праграму «Партнёрства дзеля міру» // Звязда. 1995. 13 студз.

«**Беларусь**, прыціснутая цяжарам невядомага імя» // Беларус (Нью-Йорк). 1995. № 424. С. 3.

**Беларусь** у замежным друку. Бельгія // Узвышша. 1928. № 1. С. 189.

**Бельгійскія** парламентары выступаюць супраць ізаляцыі Беларусі // Звязда. 2001. 20 лют.

**Бельгія** 22.4–25.5.1915. Первая газовая атака: [Пра горад Іпр] // Хроніка. 1999. № 4. С. 2.

**Бельгія** — гасцінна краіна, калі цябе чакаюць // Звязда. 1997. 17 верас.

**Бельгія** і ... Беларусь // Гоман (Вільня). 1916. 11 верас.

**Бенилюкс** — регіон больших возможнасцей: [Пра візіт М. Чыгіра ў Бельгію] // Рэспубліка. 1996. 27 сак.

## **Берж'е Леон**

**Бэргіе Леон.** Вартавы: Апавяданне / Пер. з фр. З. Белага // Чырвон. Беларусь. 1930. 10 лют.

**Бэрж'е Леон.** Пралетарскія раманісты Бэльгіі // Чырвон. сейбіт. 1927. № 20–21. С. 27–28.

Аб ім

**Беларусь** у замежным друку: [Пра арт. у бельгійскай газеце «Драпо Руж»] // Узвышша. 1928. № 1. С. 189.

**Снежка Зм.** Бельгійская літаратура // Узвышша. 1928. № 1. С. 177–178.

**Бідзюк Любоў.** Пад адным дахам: Унікальная школа паблізу БруSELя [у Шэйпе] // Настаўн. газ. 1998. 9 студз.

**Бизнес** впереди: [Пра візіт у Мінск прэзідэнта Гандлёва-прамысловай палаты Бельгіі і Люксембурга П'ера-Анры Віны] // Бел. рынак. 2001. 21–27 мая.

**Бласбан Філіп.** У сапраўдным выгнанні: [Эсэ] / Пер. з фр. Ю. Барысевіча // Пo-  
лымя. 2000. № 5. С. 185–192.

**Бондарева Ф.** Первое знакомство: Фестиваль бельгийского киноискусства //  
Совет. Белоруссия. 1956. 25 июня.

**Бондаренко Владимир.** «Андрей, Чернобыль...» — с французским прононсом:  
[Пра студэнтку-русістку з Бельгіі Жулі Канціно і яе стажыроўку ў Гомельскім уні-  
версітэце] // Рэспубліка. 2000. 30 снеж.

**Борисов А.** Брюссельские прогулки Президента // Газ. Андрея Климова. 1995.  
17–24 марта.

**Брый Е.** Бельгийская мозаика // Панарама. 1996. № 3–4. С. 8–10.

**Буйко Т. М.** Ідэнтычнасць – Культура – Адукацыя: [Пра навуковую канфе-  
рэнцыю ў Лювене 17–20 жн. 1994 г.] // Адукацыя і выхаванне. 1994. № 11.  
С. 123–124.

**Буйко Т. М.** На міжнародным форуме філосафаў адукацыі (праблемы і ўражанні)  
[у Лювене] // Адукацыя і выхаванне. 1995. № 3. С. 114–117.

**Бурдова Елена.** Бельгийские бизнесмены намерены инвестировать в Беларусь:  
[Пра візіт дэлегацыі на чале з дзяржаўным міністрам Бельгіі сенатарам Робер-  
там Урбенам] // Рэспубліка. 2001. 23 мая.

**В. Ж.** «2 x Бел» — предприятие будущего?: [Пра семінар па інвестицыях і ганд-  
лёва-эканамічнаму супрацоўніцтву Беларусі і Бельгіі] // Дело (Восток + Запад).  
1999. № 11. С. 29–30.

**В. М.** Бэльгійскі друк пра Беларусь і БНФ: [Пра арт. у газ. «Le Soir» ад 5.09. 1992 г.  
і арт. Фрэда дэ Паў у газ. «De Standaard» (Брюсель). 18.12.1992 г.] // Навіны  
БНФ «Адраджэнье». 1993. № 2.

**Вагемонс Э.** Русские в Бельгии // Взаимодействие литератур в мировом литера-  
турном процессе. Гродно, 1993. С. 189–192.

**Валентинова Людмила.** В Брюсселе создано представительство белорусской  
Хартии–97 // Нар. воля. 1998. 10 студз.

**Васильев Владимир.** Большая прогулка: Бельгия по прежнему ждет «чернобыль-  
ских» детей // Бел. газ. 2000. 24 июля.

**Васильев Владимир.** Легализация нелегалов за «железным занавесом»  
[у Бельгії] // Бел. газ. 2000. 28 февр.

**Васильев Владимир.** Слежка за алмазами, которые полтыы кровью африканских  
подростков: [Пра Міжнародную канферэнцыю ў Бельгіі па пытаннях стварэння  
глабальнай сістэмы сертыфікацыі алмазаў і беларускі алмаза-перапрацоўчы ком-  
плекс у Гомелі] // Бел. деловая газ. 2001. 22 мая.

**Вене П'ер.** Будучае будзе: [Інт. з бельгійскім прафесарам аб праекце INTAS] //  
Навіны АНБ. 1995. 3 лістап.

**Веркройсэ Пол.** Старонкі з гісторыі Бельгіі // Кантакты і дыялогі. 1998. № 10/  
11. С. 18–19.

## **Верхарн Эміль**

---

**Верхарн Эміль.** Мой друг, пейзаж; Тени; Невозможное; Мой вклад: [Верши] / Пер. с фр. И. Симановского // Совет. Отчизна. 1955. № 3. С. 114–118.

**Верхарн Э.** Паўстанне: [Верш] / Пер. з фр. Максіма Багдановіча // Багдановіч Максім. 36. тв.: У 2 т. Мн., 1968. Т. 1. С. 362–363.

**Верхарн Э.** Паўстанне: [Верш] / Пер. з фр. Максіма Багдановіча // Багдановіч Максім. Пойны 36. тв.: У 3 т. Мн., 1991. Т. 1. С. 379–380.

**Вэрхарн Эміль.** Няўлоўнае; Пабожнае: [Верши] / Пер. з фр. Лявона Баршчэўскага // Наша слова. 1994. 30 сак.

**Верхарн Э.** Творческий путь Рембрандта // Маастацтва: Вучэб. дапаможнік-хрэстаматыя для 9 кл. Мн., 1997. С. 300–309.

[**Верхарн Эміль**]. Утро: [Верш] / Пер. с фр. И. Б. Симановского // Здабыткі: Документальная помнікі на Беларусі. Мн., 1997. Вып. 2. С. 112–113.

Аб ім

**Симановский А. И.** О первых публикациях переводов стихов Э. Верхарна в Белоруссии: К 80-летию со дня рождения Эмиля Верхарна // Здабыткі. Мн., 1997. Вып. 2. С. 111–112.

**Снежка Зм.** Бельгійская літаратура // Узвышша. 1928. № 1. С. 174–175.

**Виле В., Титгат К.** Что делают профессора из Бельгии в Беларуси?: [Інт. з прафесарамі брусьельскага Інстытута Erasmus] / Зап. С. Малиновского // Аргументы и факты. 1994. № 45. Нояб. (Аргументы и факты в Белоруссии). С. 8 в.

**Во главе масс:** К 45-летию Компартии Бельгии // Коммунист Белоруссии. 1966. № 8. С. 78.

**Вольф Ёзеф Марія дэ.** Шляхі да сумоўя: Дзеля еднасці царквы Хрыстовае... // Унія. 1995. № 4. С. 24–25.

**Г. З.** Парасткі сяброўства: [Пра музычную вечарыну, наладжаную Таварыствам «Беларусь – Бельгія»] // Літ. і маастацтва. 1997. 23 мая.

**Г. З.** Пасябруем з Бельгіяй // Літ. і маастацтва. 1996. 29 лістапад.

**Гаравы Марат.** Нашы маркі на сусветнай выставе [у БруSELі («Belgica–2001»), прысвечанай 500-годдзю ўропейскай пошты] // Наша свабода. 2001. 13 чэрв.

## **Гельдэрод Мішэль дэ**

---

**Гельдэрод Мішэль дэ.** З «костэндскіх гутараў»: З бельгійскім драматургам, навэлістам і эсэістам Мішэлем дэ Гельдэродам гутарылі тэатральныя крытыкі Рожэ Іглесіас і Ален Трута / Пер. з фр. Алеся Асташонка // Крыніца. 1994. № 12. С. 61–75.

**Гельдэрод Мішэль дэ.** Эскурыял: Драма ў адной дзеі / Пер. з фр. Алеся Асташонка // Крыніца. 1994. № 12. С. 76–82.

Аб ім

**Асташонак Алеся.** Пра Яго: [Хроніка жыцця] // Крыніца. 1994. № 12. С. 62–66.

**Глеб А.** Наши умы удивляют мир: [Пра беларускіх вынаходнікаў на выставе «Брусьельская эўрыка – 95»] // Бел. предприниматель. 1996. 5–11 февр.

**Говор В.** Бельгийская мозаика своими глазами: [Пуцявыя нататкі] // Нац. экан. газ. 1995. 9 жн.

**Годар А.** Дети из Беларуси меняют учебные программы: опыт школы переводчиков в Монсе // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 37–43.

**Гойтан Уладзімір.** Вялікая вандроўка [у Бельгію] маленькага чалавека [Вікі Радзіёнаў] // Звязда. 1996. 13 снеж.

**Гойтан Уладзімір.** Сустрэча праз паўгода, або Як дзякуючы намаганням правахоўных органаў і грамадскасці дзвюх краін [Бельгіі і Беларусі] удалось вярнуць дачку маці // Звязда. 1996. 23 лістап.

**Голікова Т. И.** Введение в перевод сказки // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 158–166.

**Горбачева Л.** Не нарвитесь на стерлядь с ухой: [Пра бельгійскую кухню] // Путешественник (Globetrotter). 1998. 1–15 авг.

**Горис Стэф.** Если быть более точным...: Письмо из Брюсселя // Нар. воля. 2001. 28 лют.

[**Горыс Стэвен**]. Стевен Горис: «Мы должны помочь белорусскому народу прийти к демократии»: [Інт. з дэпутатам Бельгійскага парламента і дэпутатам Савета Еўропы] / Зап. Галины Матюшыной // Нар. воля. 2001. 6 лют.

**Госць** з Бельгіі [Янка Запруднік] ў Торонто // Бел. эмігрант. 1953. № 5.

**Гоулд Д. ИНТАС:** Мост между учеными Европы и СНГ: [Выступленне на Міжнародным семінары «Роль навуковых фондаў у падтрымцы сусветнай навукі»] // Вестн. фонда фундаментальных исследований. 1997. № 2. С. 55–64.

**Грунэ Герд.** Беларускае пасольства [у Бру塞尔і] баіцца // Навіны. 1998. 6 сак.

**Гуковский Игорь.** Белорусские цветы в Брюсселе, или Некоторые итоги визита Александра Лукашенко в Бельгию // Рэспубліка. 1995. 10 сак.

**Гусей М.** Просьба з Бельгіі: [Пра самадзейнага музыканта В. Пратасевіча] // Звязда. 1987. 6 верас.

**Гуцэва Т. Г.** Диалог культур — условие будущего // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 62–68.

**Да ўручэння** вярыцельных грамат [Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Караляеўства Бельгія ў РБ Т'еры дэ Грубена] // Звязда. 1993. 9 чэрв.

**Данейко Елена.** Белорусские художники прокладывают путь на Запад: [Пра выстаўку карцін Андрэя Задорына ў Бельгіі] // Бел. деловая газ. 1999. 6 авг.

**Дарохін Дзмітрый.** Бельгія перад пагрозай расколу // Свабода. 1997. 25 крас.

**Дашчынскі Алеся.** Парламент Бельгіі просіць памілаваць вадзіцеля [Вілі Салье] // Свабода. 1997. 21 лістапад.

**Дебонтриддер Люк.** Европа ждёт лютую зиму: [Інт. з супрацоўнікам Карапеўскага метэаралагічнага інстытута] / Зап. Валерия Мешкова // Совет. Белоруссия. 1999. 17 авг.

**Дессар Франсис.** Восточной Европе не стоит искать себе заокеанского хозяина: [Інт. з прафесарам-палітолагам, прарэктаром Міжнароднага франкамоўнага ўніверсітэта (Бельгія)] / Зап. Владимира Васильева // Нар. газ. 1999. 17 сак.

**Дешевицын М. П.** Перевод как частный случай междукультурных контактов // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 153–158.

**Диковицкий Роман.** Планета людей: Кругосветка Мишеля де Во [які наведаў Мінск] // Вечер. Минск. 1996. 29 авг.

**Доренский Алеся.** Охотники за детьми, или Почему бельгийцы пожалели об отмене смертной казни // Совет. Белоруссия. 1996. 6 дек.

**Драгунов Г.** Трагедия Марсиналя // Совет. Белоруссия. 1956. 2 сент.

**Дранько-Майсюк Леанід.** На радзіме Ціля Уленшпігеля // Літ. і мастацтва. 1986. 10, 17 кастр.

**Дранько-Майсюк Леанід.** На радзіме Ціля Уленшпігеля: [Эсэ]; «Ступій і ты за месяцам услед...»; «У этай цемрадзі густой...»; «Я не знайшоў сабе супакаення...»: [Верши, прысвеч. Бельгіі] // Дранько-Майсюк Леанід. Тут: Верши, паэмы, эсэ. Мн., 1990. С. 127–159.

**Дранько-Майсюк Леонид.** Дорога к себе: [Інт. пра сустрэчы ў Бельгіі ў час акцыі «Літаратурны экспрэс «Еўропа–2000»] / Зап. Елены Молочко // Совет. Белоруссия. 2000. 26 авг.

**Дренясова Т. Н., Намазова А. С.** Опыт преподавания истории и культуры Бельгии и Нидерландов на переводческом факультете Московского государственного лингвистического университета // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 127–128.

**Дубінка Вячаслаў.** Флямандзкі пан: [Пра дрэваапрацоўшчыка-прадпрымальніка з Бруге, які працуе ў Беларусі] // Наша ніва. 2001. 20 жн.

**Дубинская Екатерина.** Владимир Лабунов полагает: ультиматум — не лучшая форма дипломатических отношений: [Інт. з Паслом Беларусі ў краінах Бенілюксу] // Совет. Белоруссия. 1998. 5 февр.

**Дэлегацыя** Бельгійской сацыялістычнай партыі ў Мінску // Звязда. 1974. 22 чэрв.

**Евдоченко А. А.** С пятнадцатью наедине: Посольство Беларуси в Бельгии пытается договориться с Европейским Союзом. Иногда это ему удается: [Інт. з першим сакратаром Пасольства РБ у Бельгіі] / Зап. Е. С. // Бел. деловая газ. 1995. 17 авг.

**Ермакович Евгения.** Бельгия: удивительное рядом // Бел. деловая газ. 2001. 15 февр.

**Жак Рогг** — новый президент МОК // Наша свабода. 2001. 18 ліп.

## **Жакмэн Франсуа**

---

**Жакмэн Франсуа.** Вясна (З кнігі «Пары году»): [Вершы] / Пер. з фр. Ніны Мацяш // Крыніца. 2001. № 5. С. 163–174.

Аб ім

**Мацяш Ніна.** Пра Яго [Francois Jacqmin (1929–1992)] // Крыніца. 2001. № 5. С. 162.

**Живлюк Мария.** Под звон мечей: [Пра горад Буён] // Туризм и отдых. 1996. 20 июня.

**Живолович Кирилл.** Знай нашых!: [Пра беларускіх студэнтаў — пераможцаў бізнес-конкурса ў БруSELі] // Совет. Белоруссия. 1999. 25 сент.

## **Жучка Янка**

---

**Жучка Я.** [Бельгія]. Айцец Робэрт ван Каўвэлярт дэ Уільс: З успамінаў // Голос Радзімы. 2000. 26 ліп.

**Жучка Я.** Беларускае дыпляматычнае прадстаўніцтва ў Бэльгіі // Беларус. 1995. № 423. Крас.

**Жучка Янка.** Беларуская дэлегацыя з візітам у Бэльгіі // Беларус. 1994. № 413. Трав.–чэрв.

**Жучка Я.** Беларуская дэлегацыя ў БруSELі // Беларус. 1993. № 397. Студз.

**Жучка Я.** Вучоба ў Лювенскім універсітэце // Культура беларускага замежжжа. Мн., 1998. Кн. 3. С. 62–64.

[**Жучка Я.**] Выстаўка беларускіх мастакоў у Бруксэлі // Беларус. 1995. № 428. Кастр./ Пад крыпт. Я. Ж.

**Жучка Янка.** З надзеяй спаткацца: Ліст з Бельгіі // Літ. і мастацтва. 1994. 25 лют.

**Жучка Я.** Зь песніяй па съвеце: [Пра выступленне ў Бельгіі ансамбля «Красавік» Мінскага універсітэта культуры] // Беларус. 1994. № 416. Верас.

**Жучка Я.** Карэспандэнцыя зь Бельгіі // Беларус. 1994. № 392. Ліп.–жн.

**Жучка Я.** «Козыры Беларусі»: У Бэльгіі пра нас ведаюць. На жаль, пакуль толькі палітыкі і журналісты // Свабода. 1993. 1–2 лют.

**Жучка Янка.** Нельга выказаць словамі...: [Ліст з Бельгіі] // Літ. і мастацтва. 1993. 5 лістап.

[**Жучка Я.**] Па «старых съёжках»: З жыцця ў Бельгіі: [Пра сустрэчу ў БруSELі з выпускніком Лювенскага універсітэта Янкам Запруднікам] // Беларус. 1990. № 372. Жн./ Пад крыпт. Я. Ж.

**Жучка Янка.** Правы чалавека ў Беларусі абмяркоўваюцца ў Бруксэлі // Беларус. 1998. № 455. Чэрв.–Ліп.

**Жучка Я.** Сакавіковыя съяткаваныні ў Бэльгіі // Беларус. 1994. № 412. Крас.

**[Жучка Я.]**. «Славянскае сэрца б'еца нерэгулярна»: [Пра аднайменны арт. Дырка Дыленса ў фланандскім тыднёвіку «Інтэрмэд’ер» № 7 (1990) пра сучасную Беларусь] // Беларус. 1990. № 371. Чэрв.–ліп. / Пад крыпт. Я. Ж.

**Жучка Я.** «Стацца нашымі сатэлітамі... або памерці»: [Водгук на аднайменны арт. Барыса Туманава, маскоўскага карэспандэнта «La Libre Belgique» ад 6.05.1994 г., пра Саюз Беларусі і Расіі] // Беларус. 1994. № 415. Жн.

**[Жучка Я.]**. Янка Жучка: Моладзь скажа сваё слова: [Інт. з кірауніком Саюза беларусаў у Бельгіі] / Зап. П. Саўчанкі // Рунь (Вільнюс). 1997. № 6. С. 2.

**З французскай і белыгійскай паэзіі** / Пер. з фр. Э. Агняцвет. Mn., 1993.

**Запартыка Г. В.** Архівы беларускай эміграцыі [у тым ліку ў Бельгіі] // Замежная архіальная беларусіка: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі 25–26 крас. 1996 г. Mn., 1998. С. 12–22.

**И воздух** Бельгии им сладок и приятен // Бел. нива. 1996. 2 авг.

**Іванова Ніна.** Гісторыя са шчаслівым канцом: Лёс 4-гадовага хлопчыка з Чэрыкава вырашылі дабрачыннікі з Бельгіі [з ініцыятывы «Аспект» на чале з кірауніком Івам Танду] // Звязда. 2001. 12 снеж.

**Ішчанка Святланы.** Стала Бельгія бліжэй: [Пра Міжнародны «круглы стол» «Беларуска–белыгійскія грамадска–культурныя сувязі»] // Культура. 2001. 26 мая – 1 чэрв.

**Казловіч Валянціна.** Грамадзянін Бельгіі [Вілі Салье] асуджаны да восьмі гадоў пазбаўлення волі // Нар. воля. 1997. 14 лістап.

**Калашников П. П.** «Брестчанка» в Бельгии: [Інт. з кірауніком ансамбля песні і танца Брестскага вытворчага аб'яднання сродкаў вылічальнай тэхнікі] / Зап. Г. Ядровскага // Заря. 1990. 21 июня.

### **Каломб Марыс Масанж дэ**

---

Аб ім

**Аўраменка Віталь.** Бельгіец, улюблёны ў Беларусь. «У мяне няма рэцэпта вырашэння ўсіх праблем, я проста стараюся дапамагчы»: [Пра аўтара гуманітарнага праекта дзеля Беларусі «Акцыя «Мост»] // Голос Радзімы. 2001. 6 чэрв.

**Зінкевич Галина.** Визит двух кавалеров и дамы: [Пра белыгійскі Мальтыйскі орден] // Имя. 1997. 6 июня.

**Крэнь Ірына.** Марыс дэ Каломб: «Я хацеў бы вяртацца да вас яшчэ многа–многа разоў...» // Нар. воля. 1998. 22 кастр.

**Каралевіч Сяргей.** Бельгійскі парламентарый [Жан-Пол Анры] выказаўся супраць ізаляцыі Беларусі // Звязда. 2001. 13 снеж.

**Кандраль Ігар.** Бельгія: Праз тунель да цывілізацыі // Чырвон. змена. 1998. 25 сак.

**Кандраль Игорь.** Бельгия: Тихая революция продолжается // Туризм и отдых. 1998. 3 сент.; Во славу Родины. 1998. 29 янв., 4, б февр.

**Кандраль Игорь.** Цветы истории русской эмиграции: [Пра Карапеўскі музей армii і ваенай гісторыі ў БруSELІ] // Вечер. Минск. 1999. 17 авг.

**Карпякова С.** Тыдзень надзеі....: [Пра спектакль Беларускай студыі тэлебачання «Тыдзень капітанаў» па аднайменнай п'есе бельгійскага драматурга Й. Вандэлоо] // Чырвон. змена. 1985. 23 ліп.

**Каржанеўская Галіна.** «Не магу на гэта глядзець»: [Пра візіт у Беларусь ураджэнкі Жалудка Ізабелы Чацвярцінскай] // Літ. і мастацтва. 1998. 27 лістапада.

**Карнэлюс Анры.** Чорныя барабаны: Апавяданне / Пер. з фр. У. Дамашэвіча // Полымя. 1969. № 5. С. 138–144.

### Карэм Марыс

**Карэм Марыс.** Гора: [Верш] / Пер. з фр. Эдзі Агняцвет // Дзень паэзii–71. Mn., 1971. С. 320–321.

**Карэм Марыс.** Крынічна вуліца; Драўляныя ногі; Ваенныя могілкі; Калі з вайны вяртаецца марак...; Золата; Цвыркун; Жонка рыбака; Гора; Рукі маёй маці; Успамін; Свет дзяцей; Каханая: [Вершы] / Пер. з фр. Эдзі Агняцвет // Далягляды. Mn., 1986. С. 172–179.

**Карэм Марыс.** Крынічна вуліца; Драўляныя ногі; Ваенныя могілкі; Калі з вайны вяртаецца марак...; Золата; Цвыркун; Жонка рыбака; Гора; Рукі маёй маці; Успамін; Свет дзяцей; Туман; Калыханка; Крыкі птушак; Каханая; Флейта ў садзе; Зялёны ліст...; Няўжо ніколі, як дзіця...; Трускі і смажыкі; Тра-ля-ля-ля-ля!: [Вершы] / Пер. з фр. Э. Агняцвет // З французскай і бельгійскай паэзii. Mn., 1993. С. 63–82.

[**Карэм Марыс.**] Careme Maurice. Avez-vous vu?: [Верш]; Вы видали?: [Верш] / Пер. с фр. М. Яснова // Jako. 1994. № 1. С. 2–3.

**Карэм Марыс.** Рукі маёй маці: [Верш] / Пер. з фр. Э. Агняцвет // Ніва. 1995. 28 мая.

**Карэм Марыс.** Рукі маёй маці; Крык птушак; Цвыркун; Тра-ля-ля-ля-ля!: [Вершы] / Пер. з фр. Э. Агняцвет // Хай часцей смяюцца дзеці. Mn., 1997. С. 215–217.

**Карэм Марыс.** Крынічна вуліца / Пер. з фр. Эдзі Агняцвет; Неба ўсыды / Пер. з фр. Дамінікі Клімінай; «Каб сабраць кашолку — аднаго...» / Пер. з фр. Паўліка Камароўскага: [Вершы] // Вясёлка. 2000. № 12. С. 8–9.

**Карэм Марыс.** Ваенныя могілкі; Драўляныя ногі: [Вершы] / Пер. з фр. Эдзі Агняцвет // Літ. і мастацтва. 2000. 26 мая.

Аб ім

**Агняцвет Эдзі.** Марыс Карэм // З французскай і бельгійскай паэзii. Mn., 1993. С. 88–89.

**Агняцвет Эдзі.** «На вуліцы Крынічнай свет я ўбачыў» // Далягляды. Mn., 1986. С. 171–172.

**Антановіч Тамара.** У гонар «прынца паэтаў» // Літ. і мастацтва. 2000. 26 мая.

**Г. З.** Марыс Карэм і іншыя: [Пра вечарыну ў Доме дружбы, наладжаную Таварыствам «Беларусь — Бельгія»] // Літ. і мастацтва. 2001. 6 крас.

### Кастэр Шарль дэ

**Костер Шарль де.** Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке и об их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах / Сокращ. пер. с фр.; вступ. статьи К. Паустовского и С. Сказкина. Минск, 1955.

**Костер Шарль де.** Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах / Пер. с фр. А. Горнфельда; вступ. статья Р. Роллана. Минск, 1984. ( Шк. б-ка ).

**Костер Шарль де.** Тиль Уленшпигель: Балет в 2-х д. / Либретто В. Елизарьева по мотивам романа Ш.-А. де Костера «Легенда об Уленшпигеле». Муз. Е. Глебова: [Праграма]. Минск, 1978.

**Костэр Шарль дэ.** Тиль Уленшпігель / Пер. з рус. [Л.] Чарняўскай. Мн., 1934.

**Костэр Шарль дэ.** Тиль Уленшпігель / Пер. з рус. [Л. Чарняўскай]. Мн., 1940.

Аб ім

**Міцкевіч Б. П.** Шарль де Костер и становление реализма в бельгийской литературе. Минск, 1960.

**Бур Л.** Шкодная прадмова да карыснага твору // Палеская праўда. 1931. 12 мая.

**Кніжныя новинки** [«Ціль Уленшпігель»] // Рабочий. 1935. 18 сент.

**Міцкевіч Б.** На экране — Ціль Уленшпігель // Звязда. 1958. 4 чэрв.

**Рагозін А.** Шарль дэ Кастэр і яго Уленшпігель // Чырвон. змена. 1939. 8 чэрв.

**Радкевич А.** Новый сезон в театре юного зрителя // Рабочий. 1935. 21 сент.

**Снежка Зм.** Бельгійская літаратура // Узвышша. 1928. № 1. С. 171.

**Качаткова А.** Цвітуць чырвоныя ружы...: [З падарожжа па Бельгіі] // Літ. і мастацтва. 1970. 20 студз.

**Кирилло Максім.** Галопом по Европам // Туризм и отдых. 1999. 21 янв.

**Кірсанau С.** Дзень у БруSELі: Урывак з паэмы «Карл Маркс» // Чырвон. Беларусь. 1933. № 6. С. 4–5.

**Клімович Ю.** В лесах Бельгии: [Пра савецкіх воінаў, удзельнікаў бельгійскага Супраціўлення] // Совет. Белоруссия. 1965. 13 июля.

### Клыбік Лаўрэн

**Клыбік Л.** [Бельгія]. Вярнуцца, каб дапамагчы: [Інт.] / Зап. Ірыны Крэнъ // Наша слова. 1996. 10–16 кастр.

**Клыбік Лаўрэн.** З гісторыі гамеапатыі // Наша слова. 1996. 18 ліп.

**Клыбік Лаўрэн.** Кава: [Арт. гамеапата] / Пер. з фр. Тамары Антановіч // Наша слова. 1997. № 1. С. 3.

Аб ім

**Котава Браніслава.** Здымкі з Бельгіі // Кантакты і дыялогі. 1996. № 6. С. 27.

**Чыгрын Сяргей.** Беларусы за мяжой: У Бельгіі жыве слонімскі фармацэйт // Голос Радзімы. 1997. 11 верас.

**Чыгрын Сяргей.** Слонімцы: [Пра ўраджэнца Беларусі Лаўрэна Клыбіка] // Голос Радзімы. 1999. 8 снеж.

**Клюйко Дар'я.** Бельгійскі праект Скарнынаўскага цэнтра: [Інф. пра «круглы стол» «Беларуска-бельгійскія грамадска-культурныя сувязі»] // Чырвон. змена. 2001. 17 мая.

**Ковалев В.** Визитеры из Брюсселя [дэлегацыя НАТО] белорусов не успокоили // Красная звезда. 1995. 29 нояб.

**Ковалева Т. В.** Бельгийская литература в Беларуси: Памяти Бориса Павловича Мицкевича // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 110 –114.

**Козыр Л.** Сваімі вачыма: [Нататкі савецкага марака, які пабываў у Бельгіі] // Чырвон. змена. 1954. 15 крас.; Сталін. молодэжь. 1954. 25 июня.

**Колас Вольга.** Беларуская літаратура і замежжа: Што ведаюць пра Беларусь эўрапейцы? // Наша ніва. 1997. 29 снеж.

**Конец «сексуального коммунизма»:** Семейная жизнь в Бельгии // Я+Я. 1991. № 6. С. 4–5.

**Кошута Владимир.** Она была русская: [Пра жыхарку Бельгіі М. Шафрову-Марутаеву] // Голос Радзімы. 1978. 22 чэрв.

**Круглов Г.** О кукле, кислом молоке и малине...: [Пра гарадок Малін] // Знамя юности. 1971. 17 сент.

**Круглоў Г.** Вялікія трывогі «Малай Еўропы» // Звязда. 1971. 4, 5, 7, 11 жн.

**Круль Михаил.** Где перекресток Европы? В Брюсселе! // Нар. газ. 1999. 8 верас.

**Крэнь Ірына.** Беларускі шлях Тамары Антановіч: [Інт. са старшынёй Таварыства «Беларусь — Бельгія»] // Наша слова. 1997. 27 сак.– 3 верас.

**Крэнь Ірына.** Беларусь — Бельгія — дыялог культур: [Пра «круглы стол» у Нацыянальным навукова-асветным цэнтры імя Ф. Скарны] // Голос Радзімы. 2001. 18 ліп.

**Крэнь Ірына.** Жыве сябрына «Беларусь — Бельгія» // Наша слова. 1996. 21–27 лістап.

**Крэпак Б.** Бельгія, якая яна ёсць: [З выстаўкі твораў бельгійскіх графікаў у Мінску] // Літ. і мастацтва. 1965. 5 кастр.

**Кудрыцкі Алеся.** Belgijе ці Belgique? // Наша ніва. 2000. 24 студз.

**Кузнецов В.** Принц [Філіп] ищет будущую королеву: Наследник престола может жениться только с согласия правительства // Здравый смысл. 2000. 19–26 апр. / Па матэрыялах «New Meridian» (ЗША).

**Кузняцова В.** Табе зайдзросціць дзяўчынка з Бельгіі // Чырвон. змена. 1961. 23 верас.

**Кулініч І.** Трагедыя бельгійскага падзямелля [на шахце «Марсінэль»]: Расказ відаочніка / Зап. М. Тараткевіча // Віцеб. рабочы. 1956. 14 верас.

**Кунэн Ліві.** Свята ў Беларусі: [Успаміны пра паездку ў Беларусь члена арганізацыі «Фламандцы дапамагаюць дзесям Чарнобыля»] / Скароч. / Пер. з фр. Леаніда Казыры // Крыніца. 2001. № 4. С. 34–72.

**Кухаронак Таццяна.** Ах, карнавал....: [Пра гарадок Бэнш у Валоніі] // Мастацтва. 1997. № 7. С. 63–66.

**Кухаронак Таццяна.** Музей, якога нам не хапае: [Пра Міжнародны музей карнавалу і масак у г. Бэнш] // Мастацтва. 1997. № 11. С. 72–74.

**Л. Б.** З візітам у Бру塞尔 [дэлегацыя БНФ] // Наша слова. 1992. 30 верас.

**Лабунов В.** Академік Лабунов — «лучше» белорусской дипломатии: [Інт.] / Зап. И. Гуковского // Рэспубліка. 1995. 7 крас.

**Лампо Хюберт.** Явление Иоахима Стиллера: Роман / Пер. с фламанд. В. Ошиса // Неман. 1988. № 8. С. 53–105; № 9. С. 78–118.

**Лахманенка Леанід.** Касмапалітычны еўрагорад Брусьель // Звязда. 1994. 31 снеж.

**Лахманенка Леанід.** Як Беларусь не стала чорнай дзіркай на карце Еўропы... і адначасова здолела застацца пры сваіх інтарэсах // Звязда. 1995. 24 студз.

**Левяш И. А.** Единая Европа: «единосущее» или «одинаковость»? (Культурно-цивилизационное измерение) // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 26–35.

**Ліпскі Уладзімір.** Чатыры дні ў скайтаў: Бельгійскі дзённік // Звязда. 1990. 5, 7 верас.

**Лукьянав Ніколай.** Омары для старины Жюля: [Пра фламандскі гарадок Бруге] // Вечер. Минск. 2000.19 июня.

**Лукьянав Ніколай.** «Шоколадный» указ короля Леопольда // Вечер. Минск. 2000. 13 июля.

**М. К.** Беларускі канцэрт у Льежы // Інфармац. бюл. Саюза беларусаў Бэльгіі (Louvain). 1952. № 16. Лістап. С. 4.

**Макаловіч Іван.** 1. Беларускі «дэсант» у Монсе // Нар. газ. 1992. 1 кастр.

**Макаловіч Іван.** 2. Ключы да бяспекі: [Пра НАТО] // Нар. газ. 1992. 2 кастр.

**Макаловіч Іван.** 3. Манфрэд Вёрнер: «Усё залежыць ад таго, ці гатова Беларусь ісці наперад» // Нар. газ. 1992. 3 кастр.

**Макаров В. В.** Беларусь и Бельгия: к проблеме культурных ценностей // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 36.

**Маковіч У.** «Толькі нельга забыць Радзіму...»: [Пра М. Е. Дэвальдэр, ураджэнку в. Царкоўшчына Віцебск. вобл.] // Мінск. праўда. 1982. 30 снеж.

**Маковіч У.** Ява роднага краю: [Па матэрыялах гутаркі з ураджэнкай Дзяржынска М. Е. Дэвальдэр] // Мінск. праўда. 1986. 1 студз.

**Маленькие** страны с большими возможностями: [Пра супрацоўніцтва з краінамі Бенілюксса] // Бел. деловая газ. 1996. 18 апр.

**Мара Ю.** Дневник моего лета: [Успаміны аб паездцы ў Бельгію] // Переходный возраст. 1995. № 8. С. 5.

**Маришчук Л. В., Гракова К. Г.** Влияние естественной языковой среды на успешность освоения иностранного языка: [Пра «чарнобыльскіх» дзяцей у бельгійскіх школах] // Адукацыя і выхаванне. 1999. № 7. С. 62–67.

**Марыніч Міхаіл.** «Еўропа становіцца для нас бліжэй ...»: [Пра візіт Прэзідэнта РБ у Бельгію] // Звязда. 1995. 14 сак.

**Маслюкова Людмила.** Контрпосольство оппозиционной Беларуси появилось в Брюсселе // Нар. воля. 1998. 24 студз.

**Матюшина Галина.** Без проблем: [Пра жыллёвую праграму ў Бельгії] // Нар. воля. 2000. 7 чэрв.

**Матюшина Галина.** В Бельгии куры почему-то несутся круглый год // Нар. воля. 2000. 13 мая.

**Матюшина Галина.** «Марш Свободы-II» поддержан в Брюсселе [беларускім эмігрантам] // Нар. воля. 2000. 24 сак.

**Матюшина Галина.** Политические беженцы: мифы и реальность // Нар. воля. 2000. 11 ліп.

**Матюшина Галина.** Разговор о СПИДе в Институте тропической медицины [у Ант-верпене, з д-рам Бобам Каленбюндэрсам] // Нар. воля. 2000. 31 кастр.

**Mathil P., Soir L.** Беларускі рэферэндум — падарунак для Pacei: Што пішуць пра Беларусь у Бельгіі / Пер. з фр. А. Арэшкі // Свабода. 1995. 23 чэрв.

### **Метэрлінк Марыс**

---

**Метэрлінк Марыс.** Сіняя птушка: Феерыя ў 6 дз., 6 карц. / Пер. М. Папковай // Сіняя птушка: Казкі; П'еса / Скл. Л. К. Цітова. Mn., 1997. С. 123–224.

**Клішэвіч Уладзімір.** З Метэрлінка («Паўліны белая, прыгожыя паўліны...»): [Верш] // Шыпшына. 1948. № 6. С. 7.

Аб ім

**Каган П.** Разгадка «Синей птицы» // Минское эхо. 1908. 30 окт.

**Королицкий М.** Искусство будущего // Окраина. 1908. 7 марта.

**Метерлинк** и его драма «Монна Ванна»: [Пра пастаноўку ў Мінскім гарадскім тэатры 6.11.1902 г.] // Северо-Западный край. 1902. 7 нояб.

«**Монна Ванна**» // Северо-Западный край. 1902. 6 нояб.

**Снежка Зм.** Бельгійская література // Узвышша. 1928. № 11. С. 173–174.

**Спадчына** Марыса Метэрлінка // Літ. і мастацтва. 1959. 18 ліп.

**Минеев Александр.** Антверпен — один из центров деятельности «русской мафии» // Совет. Белоруссия. 1995. 25 янв.

- Минеев Александр.** Закон есть закон: [Пра выкраданне дзяцей у Бельгіі] // Совет. Белоруссия. 1996. 16 окт.
- Минеев Александр.** Легализация по-бельгийски // Совет. Белоруссия. 2000. 14 янв.
- Минеев Александр.** Не вините «русскую мафию»!: [Пра злачыннасць у Бельгіі] // Туризм и отдых. 1998. № 4. Февр.
- Минеев Александр.** Ужасная смерть маленьких Жюли и Мелиссы всколыхнула всю Бельгию // Совет. Белоруссия. 1996. 21 авг.
- Міхальчанка А.** Ад Бруселя да Пекіна: [Пра XIII Міжнародны кангрэс архівістай] // Бел. мінушчына. 1996. № 6. С. 18–22.
- Міцкевіч Марыя.** Беларускія студэнты ў Лювенскім універсітэце // Кантакты і дыялогі. 2001. № 6. С. 14–20.
- Моммен Евгений.** Роль общественных организаций в обеспечении устойчивого развития // Становление гражданского общества в Беларуси в контексте устойчивого развития. Минск, 1999. С. 62–64.
- Мялешка Уладзімір.** Добры дзень, Марыка!: [Пра Марыю Гарайнаву дэ Вухт з Вільварда] // Голос Радзімы. 1990. 5 ліп.
- Мялешка У.** Сход у Боме [членаў Бомскага аддзялення Саюза савецкіх грамадзян у Бельгіі] // Голос Радзімы. 1990. 7 чэрв.
- Мяснікоў Анатоль.** Каму ў Бельгіі жыць добра... // Звязда. 1992. 14, 17 лістап.
- На выставку** в Брюссель // Совет. Отчизна. 1958. № 1. С. 199.
- Нав Франсин де.** Кристоф Плантен — мастер из Антверпена: [Арт. дырэктара Музея Плантэна — Марэцюса пра сярэдневяковага фламандскага друкара] / Скароч. пер. // Книга и мы. 1995. № 11 / Перадрук. з «Belgique, les Maisons et des Hommes» (Nouvelles Editions Vokaer, Bruxelles).
- Наўменава Лара.** Усё, як у жыцці: [Пра спектакль па п'есе Ф. Кромелінка «Ты, ты, ты» на сцэне Гомельскага незалежнага тэатра] // Нар. воля. 1998. 13 студз.
- Непакой Магдалена.** Як касцёл у Бэльгіі зарабляе гроши на дабрачыннасць // Свабода. 1994. № 47.
- Нікалаеў В.** За пультам — Флор Пеетэрс: [Пра гастролі ў Мінску бельгійскага музыканта-арганіста] // Мінск. праўда. 1963. 16 кастр.
- Онучко Виктор.** «Жрицы любви» высаживаются десантами: [Пра квартал Сен-Жос у БруSELІ] // Белоруссия. 1998. 11–13 авг.
- Онучко В.** Табачок врэзь: [Пра палітычную сітуацыю ў Бельгіі] // Белоруссия. 1997. 14–16 окт.
- Осипович Олег.** Лувенская бібліотека // Книга и мы. 1998. 29 мая.
- Остромецкий Аркадий.** Розы дружбы: [Пра гастролі ў Бельгіі Дзяржаўнага ансамбля танца БССР] // Совет. Белоруссия. 1969. 12 авг.
- Охрана труда в Бельгии** // Ахова працы. 1996. № 5. С. 24.

- П. В.** Поспех у БруSELі [мастака Андрэя Смаляка] // Літ. і мастацтва. 1999. 5 сак.  
**Павлов Олег.** Ах, Брюссель, Брюссель... // Вечер. Минск. 1997. 3 марта.  
**Палякоў В.** Па Бельгіі і Галандыі: Дарожныя нататкі // Звязда. 1959. 16 мая; Со-  
вет. Белоруссия. 1959. 26 мая.  
**Паўлаў Уладзімір.** На зямлі Уленшпігеля: [Пра ўраджэнца Дзяржыншчыны Анд-  
рэя Варанкова, які змагаўся з фашистамі ў Бельгіі] // Бел. мінушчына. 1996.  
№ 4. С. 60–62.  
**Перамовы** ў БруSELі // Свабода. 1992. №. 9–10. С. 10.  
**Пермякоў Расцілаў.** Бельгійскому вадзіцелю пагражае да 15 гадоў турмы //  
Свабода. 1997. 11 лістапад.  
**Пермякоў Расцілаў.** Бельгійскі кіроўца вярнуўся на радзіму // Навіны. 1999.  
26 лют.  
**Пермякоў Расцілаў.** Бельгійцу [Вілі Салье] далі 8 гадоў // Свабода. 1997. 14 лістапад.  
**Пехцераў Іван.** Магілёўцы пакарылы Бельгію // Літ. і мастацтва. 1998. 28 жн.  
**Привалов Леонид.** «Мы ездили в Брюссель не в роли просителей, а за опытом»:  
[Інт. пра Міжнародную канферэнцыю «Заканадаўства і Узброенныя сілы ў дэ-  
макратычных дзяржавах». БрюSELь, 14–15 верас. 1995 г.] / Зап. А. Безвесель-  
нога // Во славу Родины. 1995. 21 окт.  
**Приобщились** к юбилею: [Пра ўдзел Беларусі ў Сусветнай філатэлістычнай выс-  
тайцы «Belgica–2001» у БруSELі, прысвечанай 500-годдзю еўрапейскай пошты]  
// Бел. деловая газ. 2001. 13 июня.  
**Прокша Л.** Няволынік «вольнага свету»: [Дарожныя нататкі] // Маладосць. 1966.  
№ 4. С. 132–135.  
**Прокша Л.** Помнік правадыру: [Пра наведванне Бельгіі У. Леніным] // Бярозка.  
1969. № 5. С. 10–11.  
**Прохоров Илья.** Белорусов — в Европу! // Имя. 1998. 8 окт.

### Прыгожын Ілья

---

Аб ім

**Великие** преобразователи естествознания. Илья Пригожин: XIV Международные  
чтения, Минск, 18–19 ноября 1998 г.: [Пра лаўрэата Нобелеўскай прэміі, дырэк-  
тара Міжнароднага інстытута фізікі і хіміі ў БруSELі, бацькі якога паходзілі з Ма-  
гілёўскай вобл.]. Минск, 1998.

**Булыка Галина.** «Свет наш незваротны» // Культура. 1993. 17 мая.

**Савва Вадим.** Илья Пригожин — нобелевский лауреат // Бел. думка. 1999. № 8.  
С. 170–173.

**Прысутны.** Беларускі канцэрт у Бруксэлі // Інфармац. бюл. Саюзу беларусаў у  
Бельгії (Louvain). 1952. № 14. Люты. С. 7–8.

**50–60%** экономии энергоресурсов — это реальность: [Пра бельгійскую кампанію «Данфос»] // Нац. эканам. газ. 1995. 26 крас.

### Равенскі Мікола

---

**Равенскі М.** [Бельгія]. Мой жыццяпіс // Беларус. 1986. № 332. Снеж. С. 1, 4.

**Равенскі Мікола.** Жыцьцяпіс // Спадчына. 2000. № 4. С. 204–209.

Аб ім

**Жучка Я.** Над магілкай съв. памяці кампазытара Міколы Равенскага [у Лювене] // Беларус. 1994. № 419. Сынеж.

**Кіпель В.** Мамэнты з жыцця Міколы Равенскага // Беларус. 1995. № 422. Сак. С. 3, 6.

**Я. Ж.** [Жучка Я.]. Дачка М. Равенскага знаходзіць бацькуву магілу [у Лювене] // Беларус. 1989. № 365. Сынеж.

**Янкоўская Наталля.** Успамінаючы Міколу Равенскага: (Пра беларускага кампа-  
зітара, які жыў і памёр у Бельгії) // Род. слова. 1996. № 12. С. 176–181.

**Рагуля Барыс.** Беларускае студэнцтва на чужыне: [Гаворыцца пра вучобу ў Лю-  
венскім універсітэце (1945–1963)]. Лёндан (Канада); Нью Ёрк, 1996.

Рэц.: Астрога Віктар // Бел. гіст. агляд. 1997. Т. 4. Сш. 1–2. С. 296–299; Астрога Вік-  
тар. Цікаўны кнігі... // Бел. дайджэст. 1998. № 4. Май. С. 7–8; Бяляцкі Алеся. Бела-  
рускае студэнцтва на чужыне // Літ. і мастацтва. 1997. 15 жн.; Карлюковіч Алеся. З  
кніжнай паліцы: Рэканструкцыя беларускага жыцця ў эміграцыі // Голос Радзімы.  
1997. 16 кастр.; Карлюковіч Алеся. Рэканструкцыя беларускага жыцця ў замежжы  
// Род. слова. 1998. № 3. С. 208–210; Чыгрын Сяргей. Пра беларускае студэнцтва на  
чужыне: Расказваючы гадаванцы Лювена // Голос Радзімы. 1996. 3 кастр.

**Радина Наталья.** Хартия–97 в Брюсселе // Нар. воля. 1998. 4 крас.

**Раковская Лариса.** Европейский масштаб: [Пра візіт у Беларусь Жана-Пола Анеры,  
першага намесніка старшыні Палаты прадстаўнікоў Парламента Бельгіі] // Со-  
вет. Белоруссия. 2001. 13 дек.

**Рейналь Флоранс.** Париж – Брюссель, Брюссель – Париж: путешествие туда и  
обратно // Нар. воля. 1997. 25 верас.

**Романович Ян.** Неуволовимый Ян: [Пра ўдзельніка бельгійскага Супраціўлення  
І. Шыяна] // Во славу Родины. 1990. 13 окт.

**Ронин Владимир** [Бельгія]. Язык и менталитет (из опыта преподавания русского  
языка в Бельгии) // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 104–105.

### Рубенс Пітэр Пауль

---

**Рубенс Пітэр Пауль.** О подражании античным статуям // Мастацтва: Вучэб. да-  
ламожнік–хрэстаматыя для 9 кл. Мн., 1997. С. 292–294.

Аб ім

**Вондэл Ёст ван дэн.** Геро і Леандр (Да Рубенсавага палатна): [Верш] / Пер. з галанд. Лявона Баршчэўскага // Наша слова. 1992. 14 кастр.

**Горшковоз О. Д.** Рубенсовский архетип барокко в Белоруссии // Матэрыялы да 100-годдзя з дня нараджэння Міколы Шчакаціхіна. Мн., 1996. С. 95.

**Фромантен Э.** Рубенс в Антверпене // Мастацтва: Вучэб. дапаможнік-хрестаматыя для 9 кл. Мн., 1997. С. 285–292.

**Каравулава Р.** Выкраданне дачок Леўкіпа: [Пра карціну П.-П. Рубенса] // Беларусь. 1989. № 3. С. 19.

**Ойстрах О. Г.** Мир П.-П. Рубенса в восприятии современного человека // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 118–121.

**Рудь Роман.** Белорусские дети пали жертвой бельгийской самонадеянности // Туризм и отдых. 1997. № 20. Июнь. С. 3.

**Румас Н.** В долг — под гарантii: [Інт. пра выдзяленне крэдыту Бельгія РБ] / Зап. Т. Хартановiча // Дело (Восток + Запад). 1995. № 12. С. 36.

**Румянцева Т. Г.** «Взрыв средневековья посредине современной жизни», или К вопросу о феномене национального театра в культурной и социокультурной истории Бельгии // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 116–117.

**Рыснік Станіслаў, Каляга Галіна.** Кіднэпінг, або Амаль праўдзівая гісторыя Вікі Радзіёнаў // Чырвон. змена. 1997. 18 сак.

**Рэнікаў Я.** Яны змагаліся ў Бельгii: [Пра партызанскі атрад «За Радзіму】 // Магілёўс. праўда. 1959. 22 ліп.; Беларусь. 1960. № 7. С. 16.

### **Рэй Жан (Раймон Жан Мары дэ Крэмэр)**

**Рэй Жан.** Пять кругов ужаса: Повести и рассказы / Сост. и послесл. И. В. Найденкова; пер. с фр. И. В. Найденкова. Минск, 2001. (Золотая серия. Магия мистики).

**Рэй Жан.** Шукрут: [Апавяданне] / Пер. с фр. И. Найденкова // Навіны Беларускай акадэмii. 1992. 24 крас.

**Рэй Жан.** Черное зеркало: [Навела] / Пер. с фр. И. Найденкова // Навіны Беларускай акадэмii. 1992. 24 ліп., 7, 14 жн.

**Рэй Жан.** Проклятие: [Навела] / Пер. с фр. С. Уфимцевой // Всемир. лит. 1999. № 2. С. 103–113.

**Рэй Жан.** Господин Вольмют и Франц Беншнейдер: [Навела] / Пер. с фр. И. Найденкова // Всемир. лит. 1999. № 10. С. 145–151.

Аб ім

**Васильев И.** Жан Рэй, великий мистик и мистификатор // Всемир. лит. 2001. № 11. С. 190–191.

**Васильев Игорь.** Мистика переплетается с реальностью: [Рэц. на кн.: Рэй Жан. Пять кругов ужаса / Пер. с фр. Игоря Найденкова. Минск, 2000] // Известия. 2001. 7 дек.

**Найденков Игорь.** «Прошлое будущего», или Путь в воображаемые миры // Всемир. лит. 1999. № 10. С. 156–157.

**Найденков Игорь.** Послесловие: Жан Рэй — мрачный сказочник // Рэй Жан. Пять кругов ужаса: Повести и рассказы. Минск, 2000. С. 439–445.

**С песней в** путь выходим: Песня бельгийских пионеров / Рус. текст Я. Серпина // Зорька. 1966. 29 янв.

**Сазанович Ирина.** Бельгійські гроши для беларускага інсуліну: [Пра візіт дэлегацыі на чале з дзяржаўным міністрам Бельгіі, сенатарам Робертам Урбенам] // Наша свабода. 2001. 21 мая.

**Сапега Таццяна.** Крыстаф Плантэн і яго выданні: ад Антверпена да Мінска // Бібліятэчны свет. 2001. № 3. С. 22–25.

**Свирко Виктор.** От бельгийца-водителя отцы требовали по 50 тысяч долларов за каждого погибшего малолетнего пассажира автобуса под Кобрином. Где взять бедолаге-иностраницу такие деньги? // Нар. воля. 1997. 27 лістап.

**Седнев А.** Чтобы не сломалась статуя, нужно поломать голову: [Пра фланандскі гарадок Сінт-Ніклаас] // Вечер. Брест. 1997. 1 янв.

**Сенкевич Александр.** Бельгия: перспективы сотрудничества // Рэспубліка. 2000. 28 лістап.

**Сехович Вадим.** Беларусь интересует Бенилюкс, Бенилюкс интересуют... // Бел. деловая газ. 1999. 13 окт.

**Силич А.** Беженцы, или О беларусах, оказавшихся не по своей воле далеко от Родины // Нар. воля. 1999. 5 лістап.

**Сіліч Але́сь.** Радзіма брусьельскай капусты // Нар. воля. 2001. 1 сак.

**Силич А.** Беженцы. Старая волна // Бел. маладзёжная. 1999. 5–11 лістап.

### **Сіменон Жорж**

---

**Сіменон Жорж.** В подвалах отеля Мажестик: Повесть / Пер. с фр. Н. Немчиновой; Гарднер Э. С. Показания одноглазой свидетельницы: Роман / Пер. с англ. Г. Дмитриевой, Т. Никулиной; Инис Х. Одинокий лыжник: Повесть / Пер. с англ. А. Горского, Ю. Смирнова / Сост. Е. Борсук. Минск, 1994.

**Сіменон Жорж.** Желтый пес: Романы / Пер. с фр.; сост. С. В. Кузьмин. Минск, 1998.

**Сіменон Жорж.** Мегрэ в гневе; Мегрэ и коронер: Детективные романы / [Пер. с фр.]. Минск, 1997.

**Сіменон Жорж.** Мегрэ и бродяга: [Романы]. Минск, 1999.

**Сіменон Жорж.** Мегрэ и министр; Особняк судьи: Детективные романы. / Пер. с фр. Минск, 1997.

**Сіменон Жорж.** Неизвестные в доме: Повести и рассказы / Пер. с фр. Минск, 1989.

**Сіменон Жорж.** Неизвестные в доме: Повести и рассказы / Пер. с фр. Минск, 1991.

**Сіменон Жорж.** Пад страхам смерці: Раман, аповесці / Пер. з фр. А. Асташонка / Уклад. і прадм. Л. Казыры. Мн., 1992. (Б-ка замеж. прозы).

**Сіменон Жорж.** Цена головы: Романы / Пер. с фр.; сост. С. В. Кузьмин. Минск, 1998.

**Сіменон Жорж.** Первое дело Мегрэ: [Раманы]. Минск, 1999.

**Сіменон Жорж.** Мегрэ на отдыхе: [Раман] / Пер. с фр. Г. Трофименко // Неман. 1967. № 12. С. 102–125; 1968. № 1.

**Сіменон Жорж.** Маленькі жартінспектара Мегрэ: [Урыўкі з аповесці] / Пер. з фр. // Чырвон. змена. 1968. 12, 13, 15–17, 20–24, 31 кастр., 2 лістап.

**Сіменон Жорж.** Пагоня: Аповесць / Пер. з фр. // Чырвон. змена. 1969. 10, 12, 13, 15–17, 19, 24, 26, 27, 29 крас.

**Сіменон Жорж.** Мегрэ и виноторговец: Роман / Пер. с фр. Н. Брандис и Э. Шрайбер; послсл. Э. Шрайбер // Неман. 1971. № 7. С. 88–105; № 8. С. 91–115, № 9. С. 86–102.

**Сіменон Жорж.** Мегрэ и Долговязая: Роман / Пер. с фр. Н. Брандис и А. Тетевникова // Неман. 1976. № 7. С. 89–119; № 8. С. 96–125.

**Сіменон Жорж.** Пад страхам смерці: Аповесць / Пер. з фр. А. Асташонка // Беларусь. 1988. № 3. С. 32–33; № 4. С. 32–33; № 5. С. 30–31, № 6. С. 32–34.

**Сіменон Жорж.** Дзяўчынка і бясхвостыя парсючкі: Аповесць / Пер. з фр. А. Асташонка // Далягляды-89. Мн., 1989. С. 33–57.

**Сіменон Жорж.** Замак зніклых: [Апавяданне] / Пер. з фр. С. Семяніцкага // Бярозка. 1990. № 7. С. 24–27.

**Сіменон Жорж.** Револьвер Мегрэ: Роман / Пер. с фр. Е. Якушкина // Подозрение: Современный зарубежный детектив. Минск, 1990.

**Сіменон Жорж.** Инспектор G 7: [Апавяданне] / Пер. с фр. Л. Белых // ABC. 1991. № 3.

**Сіменон Жорж.** Пад страхам смерці: Навела / Пер. з фр. А. Асташонка // Французская навела XX стагоддзя. Мн., 1992.

**Сіменон Жорж.** Раманіст: [Фрагмент з лекцыі ў Французскім інстытуце ў Нью-Йорку 20 лістап. 1945 г.] / Пер. з фр. А. Асташонка // Культура. 1992. № 2. Студз. С. 6.

**Сіменон Жорж.** Здань адзіноты: 3 кнігі «Des traces de pas» («Сляды кроکаў») // Наша слова. 1995. 12 ліп.

**Сіменон Жорж.** Сэнсы: 3 кнігі «Destinées» (1981) // Наша слова. 1996. 28 лют.

**Сімянон Жорж.** Першая справа Мегре: Раман / Пер. з фр. Ніны Мацяш. Мн., 1982.

Рэц.: Казыра Леанід. Сустрэча з камісарам Мегрэ // Літ. і мастацтва. 1983. 4 сак.

**Сімянон Жорж.** Заклад: [Апавяданне] / Пер. М. Кулаковіч // Чырвон. змена. 1991. 28 кастр., 3 лістап.

**Сімянон Жорж.** Чалавек на лаўцы: Аповесць / Пер. з фр. А. Асташонка // Беларусь. 1991. № 1. С. 29–30; № 2. С. 33–34; № 3. С. 31–32; № 4. С. 31–32; № 5. С. 31–32; № 6. С. 33–34; № 11. С. 33–34.

**Сімянон Жорж.** Адкладзены аўкцыён: [Апавяданне] / Пер. з фр. Г. Зотава // Магілёў. праўда. 1991. 9–11 кастр.

**Сімянон Жорж.** Замак зніклых / Пер. з фр. С. Семяніцкага // Кінжал з крыламі: Дэтэктывныя навэлы / Уклад. У. Сіўчыкава. Мн., 1994. С. 191–196.

**Снежка Зм.** Бельгійская літаратура // Узвышша. 1928. № 1. С. 171–178.

**Снежка Зм.** На шляхах да пралетарскай літаратуры ў Бельгії // Маладняк. 1930. № 5. С. 98–101.

**Старушка** и обезъяна: (Бельгийская сказка) // Бриллиантовая книга лучших сказок мира. Минск, 1997. С. 46–48.

**Старых Маргарыты.** Беларускі габелен у Бельгіі // Добры вечар. 1993. 2 жн.

**Степаненко Н.** Лечить бы так, как в Бельгии... // Мед. вестн. 1994. 14 апр.

**Ступакевіч Т.** Што можа нераўнадушны чалавек: [Пра Ізабелу Чацвярцінскую, члена Мальтыйскага ордэна ў БруSELІ] // Дзянніца (Жалудок). 1998.18 лістап.

**Стэфановіч Пятро.** З чаго смяюцца ў Бельгії // Нар. воля. 1998. 19 лістап.

**Суворов А.** Бельгийский перекресток // Заря. 1990. 13–17 марта.

**Сурскі А.** Тыдзень белгійскага кіно // Звязда. 1956. 27 ліп.

**Сурын Констанцін.** Любоў да хіміі: [Пра падзеі ў г. Іпры ў час Першай сусветнай вайны] // Навіны. 1999. 6 жн.

**Сустрэчы У.** Сянько ў БруSELІ // Звязда. 1993. 14 студз.

**Съцяблевіч У.** Падвойная урачыстасць у Лювэне // Бацькаўшчына. 1960. № 50–51. Сынек. С. 7.

**Тасман Борис.** У руля МОК — хирург [белгіец] Жак Рог] // Бел. деловая газ. 2001. 18 июня.

**Тымко Н. В.** Технология трансляции культуры в переводе // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 139–153.

**Токарева И. И.** Социопсихология и этнолингвистика о диалоге культур // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 87–103.

**Тригубович Валентина.** Партизан родом из Бельгии: [Пра Г. Блема з атрада «За Радзіму»] // Голос Радзімы. 1980. 8 мая.

## Тусель Жак

---

**Туссэль Жак.** Каменоломні: [Апавяданне] / Пер. з фр. // Савец. Беларусь. 1927. 3 ліп.

Аб ім

**Снегжка Зм.** Беларуская літаратура // Узвышша. 1928. № 1. С. 177.

**Снегжка Зм.** На шляхах да пралетарскай літаратуры ў Бельгіі: Жак Туссель // Маладняк. 1930. № 5. С. 98–101.

**Тоўсцік А.** На зямлі Ціля Уленшпігеля: [Дарожныя нататкі] // Звязда. 1975. 4 верас.

**Три дня** в Бенилюксе // Нац. эканаміч. газ. 1996. 17 крас.

**Улевич Ольга.** «Рублевая зона» перемещается на Запад: [Пра выезд у Бельгію лідэра беларускага рок-гурта] // Имя. 1997. 21 марта.

**Улевич Ольга.** Трагедия [бельгійскага шафёра] под Кобрином // Имя. 1997. 7 июля.

**Уильмот Жак:** [Біяграф. даведка] // Военные судьбы. Минск, 1995. С. 49–50.

**Фадеенкова Екатерина.** Маршруты с «изюминкой» [па Бельгії] // Туризм и отдыих. 1999. 4 нояб.

**Фадеенкова Екатерина.** Прекрасная Незнакомка — кто она? [Бельгія] // Туризм и отдыих. 1999. 21, 28 окт.

**Федарэнка Надзея.** Дапамога, якая так неабходна // Чырвон. змена. 1997. 26 лют.

**Хадакоў З.** Беларусь – Бельгія: гістарычныя паралелі // Кантакты і дыялогі. 1997. № 2. С. 20–24.

**Хмялеўскі М.** Беларуска з Бельгіі: [Пра Зою Смаршчок] // Ніва. 1988. 4 верас.

**Хорсун Святлана.** Багіня Месяца прыязмлілася... на хімфаку: [Пра Міжнародны кангрэс у Бельгіі па сістэмах запісу фатаграфічнай інфармацыі] // Бярозка. 1999. № 4. С. 18–19.

**Хроніка.** Бельгія // Маладняк. 1930. № 5. С. 108.

**Хроніка.** Бельгія // Узвышша. 1928. № 1. С. 187.

**Цітоў Васіль.** Біенале фотамастакой у Бельгіі // Наша ніва. 1996. 5 жн.

**Чалый Петр.** Виновником гибели чернобыльских детей признан бельгийский шофер // Нар. воля. 1997. 9 ліп.

**Черкасова Диана.** Гора с горой не сходится...: [Пра адпачынак дзяцей беларускіх эмігрантаў з Бельгіі ў піянэрскім лагеры «Зялёны бор» у Крыжоўцы] // Голос Радзімы. 1979. 16 жн.

**Черкасова Диана.** Далеко до солнца — далеко до дома: Из дневника журналиста // Голос Радзімы. 1985. 7, 28 сак., 4 крас.

**Чернушэнко Віктор.** Брюссельские впечатления: В столице «самого странного государства» // Нар. газ. 1996. 29 лістап.

- Чернушенко Виктор.** Брюссельские впечатления: Дипломатами не рождаются... // Нар. газ. 1996. 28 чэрв.
- Чернушенко Виктор.** Брюссельские впечатления: Станет ли в 2002 году Брюссель столицей страны? // Нар. газ. 1996. 3 снеж.
- Черняк С.** Два небольших королевства и одно Великое герцогство: [Пра Бельгію, Нідэрланды, Люксембург] // Бел. тorg. газ. 1995. 5–11 окт.
- Чуешов В. И., Скребнев А. Ю.** Проблематология Мишеля Мейера и анализ аргументативного дискурса // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 71–76.
- Чурко Ю. М.** Пепел сожженных стучит в сердца живых (балет «Тиль Уленшпигель» на белорусской сцене) // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 44–49.
- Чыгір Георгій.** Чаму патухлі ліхтары, альбо Несуцяшальныя назіранні месце Базыля, якія далі яму падставу называць тутэйшых беларусаў «вандаламі»: [Пра прыезд у Мінск Лео Базыля з Брусселя, продкі якога з Капыльшчыны] // Нар. газ. 1998. 27 мая.
- Чыгрын Сяргей.** Слонімцы: Замежжа // Голас Радзімы. 1999. 8 снеж.
- Чэха-Славацкі** варыянт у Бэльгіі // Свабода. 1992. № 9–10. С. 13.
- Шараев Сергей.** «Бриллиантовые руки» Антверпена. Алмазный бизнес — дело сугубо мужское, он не терпит дамского вмешательства // Совет. Белоруссия. 2001. 16 янв.
- Шараев Сергей.** Там килькой пахнет...: Почему в Бельгии хорошо идут соленые огурцы и «Каша перловая» Краснодарского производства? // Совет. Белоруссия. 2001. 10 июля.
- Шашкова С. А.** Речевые клише в диалоге культур // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 105–109.
- Шимолин Виктор.** Белорусский Колумб: Наш земляк Борис Вилькицкий открыл последнее «белое пятно» на карте Земли — архипелаг Земля Франца Иосифа: [Пра ўраджэнца Гродзеншчыны, які памёр у Бельгіі] // Вечер. Минск. 1997. 15 июля.
- Штепа Вячеслав.** Высший пилотаж: [Пра катастроfu савецкага ваеннага самалёта MiГ–23 каля бельгійскага горада Куртэ ў 1989 г.] // Совет. Белоруссия. 2000. 8 июля.
- Шымоліна Валянціна.** Пра манну ... не нябесную: [Пра знаходжанне ў Беларусі бельгійскай тэлевізійнай групы] // Чырвон. змена. 1995. 11 кастр.
- Шыян I. I.** Скрозь церні: [Інт. з удзельнікам партызанскага руху на тэрыторыі Бельгіі ў гады Другой светай вайны] / Зап. М. Тычыны // Мінск. праўда. 1990. 13 студз.
- Шэйнерт Давід.** Зімовая песня: [Верш] / Пер. з фр. У. Бойкі // Літ. і мастацтва. 1959. 29 крас.
- Эгпарс Альбер.** Калі Юда зваўся Цыцэронам: Апавяданне / Пер. з фр. У. Дамашэвіча // Полымя. 1969. № 5. С. 128–137.

**[Экхаут Людо ван].** Людо ван Экхаут: маўчаць нельга: [Інт. з бельгійскім пісьменнікам-антыфашистам] / Зап. В. Вольскага // Звязда. 1984. 13 чэрв.

**Юдо Пятратусь.** Гарадская дзяржава // Настаўн. газ. 1997. 16 ліп.

**Юдо Пятратусь.** Па чым пазнаюць бельгійца? // Настаўн. газ. 2001. 1 сак.

**Яковлевский Роман.** Посол [Беларусі ў Бельгіі] не хочет возвращаться домой // Свабода. 2000. 12 верас.

**Якубович П.** Беларусь — не невеста на выданье, или Почему на серьезных политических биржах мира акции нашего юного государства котируются по цене оберточной бумаги: [Пра візіт неафіцыйнай дэлегацыі Парламента Беларусі ў Бельгію] // Нар. газ. 1994. 20 крас.

**Янсенс Ален** (Janssens Alain). «Трывалае толькі крохкае»: [Інт. з бельгійскім фатографам з нагоды выставы «Настроі: сіні» (Брюсель, 1996)] / Пер. з фр. / Зап. Жана Луї Годфруа // Мастацтва. 1997. № 1. С. 28–30.

**Daneiko Elena.** Well-known Belarusian artist exhibits paintings in Belgium // Belarus Today. 1999. Aug. 10–16.

**De Pauw Freddy.** Wit-Rusland stilaan weer de Sovjet-weg op President afkerig van parlement, niet van Moskow // De Standaard. 1996. 9 jan.

**Dessart F.** Geopolitique européenne & Communicatio interculturelle: problématique ethnopsychologique & culturologique // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 9–15.

**Dressler Wanda.** Le second printemps des nations: Sun les ruines d'un Empire, questions nationales et minoritaires en Pologne (Haute Silésie, Biélorussie polonaise, Estonie, Moldavie, Kazakhstan). Bruxelles, 1999.

**Halsbergh Ch.** Les Eblouissements door Piere Mertens (interpretatie van verhouding tussen politiek en esthetiek tijdens het interbellum) // Беларусь – Бельгия. Минск, 1998. С. 115.

**Khodakov D.** Siècle d'or des Etats médiévaux // Planète des Hommes. 1997. Févr. N 2. P. 8.

**Klybik L.** Influence de la radioactivité sur les organismes vivants. [Bruxelles], 1995.

**Le cycle** des fêtes d'hiver. Biélorussie: le Vieux et la Chievre de la période de Noel // Le livre des masques: Masques et Costumes dans les fêtes et carnavales traditionnels en Europe. Collections du musée international du Carnaval et du Masque (Binche). M. Revelard, 1998. P. 25.

**Savchenko Andrew.** Rationality Nationalism and Post-Communist Market Transformation: A Comparative Analysis of Belarus, Poland and the Baltic States. Aldershot, 2000.

**Savko Michel.** La fixation des peintures murales a l'alcool polyvinyle (Moviol N-70-98): L'expérience d'un restaurateur // Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique. 1978/79. T. XVII. P. 175–193.



Удзельнікі «круглага стала» «Беларуска-бельгійскае грамадска-культурнае ўзаемадзеянне» ў Доме дружбы.  
19 мая 2001 г.

**Savko Michel.** Le restauration des peintures murales funéraires du XIV siècle conservées dans la crypte de l'église de Warneton (1971–1975) // Mémoires de la Société d'Histoire de Comines-Warneton et de la Région. [Bruxelles], 1980. P. 67–72.

**Skalmowski Wojciech.** Sarbievius [выкладчык з Полацка] — amicus Belgerum // Slavica Gardensia. 1990. T. 17. P. 127–133.

**Thomson Francis J.** Peter Mogila's Ecclesiastical Reforms and the Ukrainian Contribution to Russian Culture. A Critique of Georges Florovsky's Theory of the Pseudomorphosis of Orthodoxy: [Пра заснавальніка Маріліўскай праваслаўнай епархii (1632 г.) Пятра Марілу] // Slavica Gardensia (Belgian contributions to the 11<sup>th</sup> International Congress of Slavists. Bratislava, 30 Aug. — 8 Sept. 1993): Congress issue 1993. Gent (Belgium), 1993. P. 67–119.

**Toumanov Boris.** Eltsine ne s'encombrera pourtant pas de la Belarus // La Libre Belgique. 1996. 25 mars.

**Toumanov Boris.** La Russie et le Belarus unissent leurs destins // La Libre Belgique. 1996. 3 avr.

Укладальнік Таццяна Махнач

# Водгукі ў друку на «круглы стол»

Ірына Крэнь

## БЕЛАРУСЬ – БЕЛЬГІЯ: ДЫЯЛОГ КУЛЬТУР \*

**У** Мінску адбыўся міжнародны беларуска-бельгійскі «круглы стол», арганізаваны Міжнароднай асацыяцыяй беларусістай (прэзідэнт А. Мальдзіс), Нацыянальным навукова-асветным цэнтрам імя Ф. Скарыны (дырэктар Л. Уладыкоўская-Канаплянік) і Таварыствам «Беларусь – Бельгія» (старшыня Т. Антановіч). На двухдзённым пасяджэнні было заслушана 34 даклады. Іх аўтары — буйныя вучоныя, пісьменнікі, работнікі культуры, супрацоўнікі сталічных навуковых і навучальных устаноў. Дыскусіі падтрымлівалі і «зялёная» моладзь — студэнты, школьнікі. Трэба сказаць, што да гэтай знакавай падзеі ў культурным жыцці краіны добра падрыхталіся не толькі гаспадары, але і бельгійскія калегі, сябры і прадстаўнікі беларускай дыяспары. Хто не прыехаў — даслалі свае матэрыялы і лісты. У іх ліку прафесар Карапеўскай кансерваторыі ў БруSELі Жорж Сталенс, прэзідэнт Фонду і дырэктар музея Марыса Карэма Жанін Бюрні, доктар гісторыі з ЗША Янка Запруднік, лаўрэат Нобелеўскай прэмii, дырэктар Міжнароднага інстытута фізікі і хіміі ў БруSELі прафесар Ілля Прыгожын, супрацоўнік радыё «Ватыкан» у Рыме айцец Клод Рабінэ, бельгіец па паходжанню.

Калі да новага, 2001 года вядомы ў Беларусі дзеяч Міжнароднага дабрачыннага руху, доктар права Масанж дэ Каломб яшчэ не ведаў, ці здолее прыняць удзел у беларуска-бельгійскім форуме, то к сярэдзіне мая пытанне вырашылася. Спадар Масанж прыбыў у складзе Бельгійска-Люксембургскай эканамічнай місіі, каб прыняць удзел у абедзвюх падзеях: у перамовах па экспартнай імпартных адносінах Бельгіі з Беларуссю і ў работе Міжнароднага «круглага стала». Даты знаходжання місіі ў Мінску і пасяджэння «круглагага стала» супалі невыпадкова. Як паясніў Масанж, гэтому паспрыяў кіраўнік іх делегацыі, дзяржаўны міністр і сенатар Роберт Урбен, які справядліва разважыў, што беларуска-бельгійскія грамадска-культурныя сувязі, такія даўнія, шчырыя і даверлівыя, трэба падтрымліваць на дзяржаўным узроўні, бо яны

\* Назвы дакладаў у артыкуле не заўсёды супадаюць з канчатковымі назвамі.



Прыём у гонар князя Святаполк-Мірскага пасля яго даклада ў Лювене.  
11 красавіка 1957 г.

развіваюць навуку, нашу гістарычную памяць, паглыбляюць веды, дапамагаюць паразумеца і ў сферы дыпламатычных адносін, калі ладзяща партнёрскія сувязі — эканамічныя, гандлёвыя — паміж дзвюма краінамі.

Своеасаблівай «візітоўкай» Бельгійска-Люксембургскай місіі ў Беларусі стала кніжачка на англійскай мове, якая ўтрымлівае звесткі пра кожнага свайго дэлегата. Ёсьць такія даныя і пра Масанжа дэ Каломба. У графе «Від дзейнасці» тлумачыцца: «Акцыя «Мост» ахоплівае добраахвотную гуманітарную, культурную і грамадскую дзейнасць, якая ажыццяўляецца выключна па асабістай ініцыятыве Масанжа дэ Каломба».

На пасяджэнні «круглага стала» Масанж выступіў з дакладам: «Акцыя Мост»: індывидуальны вопыт гуманітарнай, грамадской і культурнай дапамогі, у якім вызначыў сваю дзейнасць на беларускай глебе, скіпла абыходзячыя многія факты. Праўда, ён запэўніў, што ў сваёй дзейнасці ў нашай краіне ён спадзяеца на асабістыя контакты, якія склаліся «на круглым стале» і якія нас сёння аб’ядноўваюць, спрыяючы ажыццяўленню новых, ужо сумесных праектаў.

Спадар Масанж актыўна супрацоўнічае са старшынёй Таварыства «Беларусь – Бельгія» пры Доме дружбы Тамарай Антановіч. А гэта факсы, тэлефонныя размовы, ліставанне, перасылка друкаваных выданняў і касет, якія знаёмяць з культурнымі дасягненнямі і свецкімі навінамі з жыцця бельгійскага грамадства і нават каралеўскай сям’і. Да сланыя Масанжам матэрыялы неаднаразова выкарыстоўваліся на вечарынах у Доме дружбы.

У рабоце «круглагага стала» актыўна ўдзельнічала суайчынніца Масанжа Анна Гадар — старши выкладчык рускай мовы ў Школе міжнародных

перакладчыкаў у г. Монссе, выхаванцы якой праходзяць стажыроўку ў лінгвістычным універсітэце Мінска. Сумесна з Т. Антановіч яна вяла пасяджэнне, дыскутувала з апанентамі, а яе выступленне «Паралелі магчымасцяў грамадска-культурных узаемаадносін» зацікавіла многіх удзельнікаў, паколькі тэматычна перакрыжоўвалася з іншымі выступленнямі, што будаваліся на паралельным супастаўленні пэўных перыядуў у гісторыі і культуры абодвух народаў. Выяўляліся фактary, агульныя для іх фарміравання і развіцця ў мінулым, на аснове чаго рабіліся адпаведныя абавязкі. Характэрны ў гэтым плане даклад доктара філософскіх навук В. Салеева «Беларусь і Бельгія: культурныя паралелі». Так, на яго думку, агульнымі для абедзвюх краін з'яўляюцца фактary прыроднага асяроддзя (нізінныя і лясістыя тэрыторыі з мяккім вільготным кліматам), геаграфічнага размяшчэння ў цэнтры Еўропы, што рабіла іх прынадным кавалкам для суседзяў-захопнікаў (ципер мы гаворым пра геапалітычнае становішча Беларусі), сацыяльнага вопыту народаў, а таксама іх духоўнага вопыту, што бачна пры паралельным супастаўленні.

Духоўныя праблемы абодвух народаў на сучасным этапе разглядаюцца ў аспекте іх нацыянальнай ідэнтыфікацыі, абуджэння нацыянальнай самасвядомасці, укаранення нацыянальнай ідзі (у Беларусі — беларушчыны) і абароны роднай мовы. Як мы ведаєм, у гэтым плане нашы дарогі з Бельгіяй не заўёды супадаюць, нават калі ўлічваецца факт дзвюх дзяржаўных моваў.

У кароткім аглядзе гісторыі Бельгіі энцыклапедыст І. Афнагель адзначыў некаторыя паралелі і гістарычны ўрокі для Беларусі. Цытую: «Таксама, як і назва «Беларусь», назва «Бельгія» доўгія вякі афіцыйна не ўжывалася. Толькі з канца XVIII ст. ён стаў ужывацца больш-менш афіцыйна. Таксама, як і Беларусь, Бельгія ў час узнікнення сваёй незалежнасці (1830 год) многім здавалася недаўгавечным утварэннем. Перад краінай сталаі вялікія праблемы: наўясць 2-х асноўных нацыянальнасцяў, захопніцкія тэндэнцыі суседніх вялікіх дзяржаў, неурэгульванасць тэрытарыяльных і эканамічных спрэчак з Нідэрландамі, некаторыя рэлігійныя супярэчнасці. Але народ Бельгіі прайшоў праз шматлікія выпрабаванні, у тым ліку дзве сусветныя вайны, і прыйшоў да высокага ўзроўню жыцця і дабрабыту. І ўсё гэта адбылося ў краіне такой самай, як і Беларусь, беднай на прыродныя багацці, дзякуючы развіццю дэмакратычных традыцый, памяркоўнаму палітычнаму курсу большасці прадстаўнікоў пануючай дынастыі [...], дзякуючы гарманічнаму спалучэнню ўсіх трох галін улады (заканадаўчай, выканавчай, судовай), развіццю незалежных сродкаў масавай інфармацыі і дзяржаўнаму неўмяшанню ў іх справы, дружалюбнаму і адкрытыму супрацоўніцтву з суседнімі краінамі, выкарыстанню шырокага міжнароднага вопыту. Неабходна адзначыць, што за ўсю 170-гадовую гісторыю Бельгіі ва ўрадавых колах яе не было ніводнай спробы навязаць сваю волю народу прымусам, дыктатарскім метадамі. Шырокое развіццё прафсаюзнага руху, парламентарызму, вырашэнне ўсіх праблем у выніку абліковання —



Айцец Аўген Смаршчок адпраўляе службу ў студэнцкай капліцы Лювенскага ўніверсітэта. Злева — беларускія харысты на чале з рэгентам Міколам Равенскім, справа — айцец Роберт ван Кавэлярт, апякун і вялікі прыяцель беларускіх студэнтаў.  
1950-я гг.

характэрная рыса развіцця сучаснай Бельгіі, таксама, як і іншых краін Заходній Еўропы».

Нягледзячы на вялікі тэматычны роскід даследаванняў, вынесеных на «круглы стол», іх мэтазгодна згрупаваць па зместу, што дапаможа лепш усвядоміць маштабнасць гэтай культурнай падзеі.

Гісторыя беларуска-бельгійскіх узаємаадносін (Т. Антановіч. З гісторыі беларуска-бельгійскіх грамадска-культурных адносін; Г. Каржанеўская. Мальтыскі ордэн і яго бельгійскае аддзяленне і адносіны з Беларуссю; А. Мархель. Гісторыя дыпламатычных адносін з Бельгіяй; Г. Малыхіна. Ілля Прыгожын у беларуска-бельгійскіх адносінах; З. Дудзюк. Удзел бельгійцаў і беларусаў у вайне 1812 г.; А. Раманоўская. Навучанне бельгійскіх студэнтаў у Беларусі і іншыя).

Разгляд абедзвюх культур праз лястэрка беларуска-бельгійскіх узаємадачыненній, упłyваю і наадварот (Г. Туміловіч. Бельгія: бельгійцы на скрыжаванні дарог і культуры; І. Багдановіч. Бельгійскія літаратурныя ўпływy ў беларускай паэзіі пачатку XX ст.: М. Мэтэрлінк, Э. Верхарн, Я. Купала і паэты 20-х гадоў; У. Трацэўскі. Архітэктура Беларусі ў супастаўленні з архітэктурай Бельгіі; Т. Махнach. Бельгія ў беларускім друку). Сюды ж можна далучыць выступленні А. Гадар і В. Салеева).

Бельгійская гісторыя і яе культурныя здабыткі (Г. Сініла. Рэцэпцыі біблейскіх тэкстаў у нідэрландскай літаратуры XVII ст.; У. Макараў. Франкамоўная літаратура Бельгіі: (па старонках Нацыянальнай бібліятэki

Беларусі); А. Міхалюк. Законы, якія абараюць і падтрымліваюць моладзь у Бельгіі. Сюды ж можна далучыць і выступленне І. Афнагеля).

Беларуская эміграцыя ў Бельгіі. (В. Іпатава. Беларуская эміграцыя Бельгіі ад Лювена да сённяшніх дзён; Я. Запруднік. Колькі згадак і рэфлексій пра вучобу ў Лювене; А. Мальдзіс. Капланцы — Лювен: жыщёвы і творчы шляхі Міколы Равенскага; М. Міцкевіч. Беларускія студэнты ў Лювенскім універсітэце; В. Равенская-Аляксееўа. Успаміны пра бацьку; В. Арэшка. Аб беларускай эміграцыі ў Бельгіі і іншыя).

Жыщё і творчасць бельгійскіх пісменнікаў Жоржа Сіменона, Марыса Карэма і яшчэ дзесяці розных паэтав, якія пабачылі свет у перакладзе на беларускую мову (М. Яфімава. Эдзі Агняцвет — першая перакладчыца Марыса Карэма на беларускую мову; С. Марынчык. Вывучаем мову праз культуру. Вершы Марыса Карэма ў беларускай школе; Н. Мацяш. Пераклады бельгійскіх паэтав на беларускую мову; Н. Марцінкевіч. Музей выдатнага бельгійскага паэта Марыса Карэма ў сістэме музеяў Бельгіі).

Прыгадаю, што А. Гадар была літаральна ашаломлена поспехам паэзіі свайго суайчынніка ў Беларусі, незвычайнай цікавасцю да яго творчасці, у той час як у Бельгіі пра яго амаль усе забыліся. «Дзякуючы вам, — сказала Гадар, — сёння я пераканана, і гэта перакананне падзяляюць усе супрацоўнікі Фонду Карэма, што праз свою славу за мяжой ён вернецца на ра-дзіму, дзе будзе нарэшце ўшанаваны па справядлівасці».

Напрыканцы работы «круглага стала» з яго бельгійскімі ўдзельнікамі сустрэлася Беларускае тэлебачанне. Масанж дэ Каломб у інтэр'ю заявіў, што эканоміка мае важнае значэнне, але не менш важныя чалавечыя контакты між намі, праз іх мы лепш спазнём адзін аднаго. У час наведвання беларускіх вышэйшых навучальных установ у яго склалася вельмі добрае ўражанне ад высокага ўзроўню адукцыі і прафесіяналізму выкладчыкаў. Наведваючы тэатры і іншыя культурныя ўстановы, пераканаўся, што беларусы — цудоўны народ: гасцінны, адукаваны, культурны. Таму ён жадае і надалей супрацоўнічаць з беларускім бокам, асабліва па лініі адукацийных праграм. «Мы падобныя як єўрапейцы і блізкія ў чалавечым сэнсе, — падкрэсліў Масанж. — Брусьель з'яўляецца фактычна сталіцай єўрапейскіх структур, а хутка стане прэзідэнтам Еўрасаюза, таму мы павінны развіваць узаемавыгадныя адносіны. Я хацеў бы таксама адзначыць высокі ўзровень выступленняў удзельнікаў «круглага стала».

Нейкі момент знакаміты сцяг аб'яднанай Еўропы (блакітны, з жоўтымі зоркамі) красаваўся перад камерай, а затым быў перададзены ў рукі старшыні Таварыства «Беларусь – Бельгія» Т. Антановіч.

Адзначу, што «круглы стол» прайшоў паспяхова і завяршыўся цудоўнай вечарынай, якая сабрала цвет беларускай інтэлігенцыі. Плануеца выдаць зборнік па матэрыялах пасяджэння.

*Голос Радзімы. 2001. 18 ліп.*

**Уладзімір Мароз**

## **КАЛІ Б НАВАТ ЁН БЫЎ АЎТАРАМ АДНАЕ ПЕСНІ...**

**Ц**іхі беларускі нонканфармізм... Гэтае азначэнне прыйшло пад час працы над дакументальным фільмам пра Міколу Равенскага. Уявілася, як ён у 1941-м стаяў са скрыпічным футаралам пад пахаю ў калідоры гарадское ўправы, куды прыйшоў наймацца за скрыпача ў арганізаваны аркестр Опернага тэатра. Прыйшоў, каб знайсці працу, каб выжыць у цяжкую гадзіну. Колькі навалаў перажыў ён, як і ўсе беларусы, але не збочыў, застаўся сапраўдным сынам сваёй зямлі.

Нарадзіўся Мікола Равенскі 17 снежня 1886 г. у вёсцы Капланцы Ігуменскага павета Мінскай губерні (цяпер Бярэзінскі раён). У 1913–1915 гг. вучыўся на рэгенцкіх курсах у Маскве і Пецярбургу. Пасля працаў на рэгентам і настаўнікам спеваў у Навагрудку, збіраў народныя песні. У Мінск Равенскі трапіў у 1919 г. Кіраваў хорам пры Беларускім рабочым клубе, працаў на хормайстрам БДТ, цяперашняга Купалаўскага. У 1921 г. браў удзел у фальклорнай экспедыцыі па Случчыне, зладжанай Інбелкультам. Мінскае кааперацыйна-выдавецкае таварыства «Адраджэнне» ў 1922 г. выпускае «Зборнік песень з нотамі» Міколы Равенскага. Цікавая гісторыя з гэтым спеўнікам. Яго не адшукаеш сёння ў Нацыянальнай бібліятэцы — скралі зацікаўленыя людзі, калегі. Можа, так гэта, можа, не. Не буду сцвярджжаць безапеляцыйна. Адно ведаю дакладна: пад нумарам 25 у гэтым спеўніку значыцца песня на слова Канстанція Буйло «Люблю наш край, старонку гэтую», якую цягам дзесяцігодзяў нам прадстаўлялі як народную.

Выпраўляючы Равенскага ў 1923-м на вучобу ў Москву, урад БССР падараў яму унікальную скрыпку. З ёй кампазітар не расставаўся трыццаць гадоў, да самай смерці. Яскрава ўяўляеца, як у супадзі з сяброўкай-скрыпкай нараджалася мелодыя неўміручага гімна «Магутны Божа». Было тое вясной-летам 47-га ў далёкім Астэргофене, беларускім лагеры для перамешчаных асобаў. Равенскі жыў у адной кватэры з бацькамі Зоры Кіпель. У Астэргофене духоўны гімн і прагучаў упершыню...

У Маскве Равенскі жыў на Малой Нікіцкай вуліцы ў будынку прадстаўніцтва БССР. Тамсама жыў і Уладзімір Дубоўка. Кампазітар быў старэйшы за паэта на 14 гадоў, але якраз маладзейшы паўплываў на творчасць старэйшага. Равенскі напісаў песні на вершы Дубоўкі «О Беларусь, мая шыпшина», «Такая ноч», «Ліпнёвы гімн», які пасля арышту Дубоўкі ў 30-м быў забаронены. Тады ж канфіскаваная была і першая беларуская гістарычна оперы «Браніслава» — таксама плён супрацоўніцтва з Дубоўкам. Мікола Равенскі першым паклаў на музыку вершы Максіма Багдановіча «Слуцкія ткачыхі», «Завіруха», «Не кувай ты, шэрый зязюлья». У час вайны напісаў музыку да «Пагоні». З даваеннага плёну — яшчэ шматлікія апрацоўкі народных песень, гістарычна сюіта па матывах аднайменнага верша Буйло «Курган», першая беларуская аперэта «Залёты» на слова Дуніна-Марцінкевіча, песня на слова Цішкі Гартнага «Ах ты, Нёман-рака». Яна таксама лічылася народнаю, гучала на радыё, яе здаўна выконваў мікалаеўскі ансамбль «Коласаўскія землякі».

У 1930 г., пасля Маскоўскай кансерваторыі, Равенскі вяртаецца ў Мінск, выкладае ў музычным тэхнікуме, а пазней ў навастворанай Беларускай кансерваторыі. Але ўжо прыклёны да яго ярлык — «нацдэм». Найперш за сяброўства і творчае супрацоўніцтва з Уладзімірам Дубоўкам. У 1938 г. арыштаваны і расстрэляны ў Курапатах ягоны старэйшы брат Антон, які настаўнічаў у Карзюках недалёка ад Мінска. Пад час вучобы Мікола летня вакацыі праводзіў у брата, дый потым бываў неаднойчы. Загінуў у Курапатах і стрыечны брат Аляксандр. Самога Міколу Равенскага ў 1938 г. выключаюць з Саюза кампазітараў, знаёмыя пачалі адварочвацца ад яго. Творца вымушана адышоў у цень, пра якія песні тут гаварыць. Але не каяўся перад рэжымам, не прыслужваў, як ягоны калега Мікола Шчаглоў, чыя «Кантата аб Сталіне» гучала ў Мінску, Кіеве, Адэсе, Харкаве, Тблісі. У час акупацыі Шчаглоў здаў свой ордэн Пашаны ў гарадскую ўправу, нават прозвішча змяніў, узяў матчына — Куліковіч. Потым таксама апынуўся ў эміграцыі, шмат зрабіў для беларускай музыкі.

Мікола Равенскі ж ціха і зацята трymаўся свайго. Як да вайны, так і ў вайну. Тады ў гарадской управе Антон Адамовіч запытаўся ў яго пра лёс «Браніславы». «Дзе там! Нат каб і дахавалася, дык спапялела б цяпер, у гэтай пажэжы й бамбекі, у якой і нядайна жонка маладая завілася, як дым, і не знайсці во ніяк...» «А за пару тыдняў, — піша далей Антон Адамовіч, — прыйшоў і адвітвацца — запрасілі на рэгента ў царкву ў калішні Ігумань, нядайны Чэрвень».

Першая жонка Равенскага памерла ад родавай гарачкі, пакінуўшы дачку Лёлю (Лену). У час вайны дачка была ўжо дарослаю, стала падпольшчыцай (мінушка «Сініца»). Жыла з Ісаем Казінцом, сябравала з Людмілай Каашачкінай. Усе троє трапілі ў гестапа, выжыла толькі Каашачкіна. Лёлю расстрэлялі ў двары мінскай турмы.

Перад вайною кампазітар ажаніўся другі раз — з маладой спявачкай Янінай, ягонай вучаніцай. Ад яе нарадзіліся дзве дачкі, адна, Люда, памерла малой. Яніна Станіславаўна з Вольгай пад акупацыяй жылі гаротна, Равенскі не змог іх адшукаць, дапамагчы, забраць да сябе ў Ігумен. Кар'ера спявачкі ў Яніны Станіславаўны не склалася: жыццё пад акупацыяй, муж-эмігрант, вораг народа. З цяжкасцю вышрабілася на бацькаву сцяжыну Вольга Равенская (Аляксенка). Скончыла кансерваторию, спявала ў хоры Віктара Роўды. Калі ансамбль стаў выконваць «Магутны Божа», спачатку не ведала, што ўрачыстую духоўную песню напісаў яе бацька.

У 1944 г. «калабарант» Равенскі мусіў з’ехаць на чужыну. Пасля былі лагеры для перамешчаных асобаў Рэгенсбург, Астэргофен, Розенгайм. Усюды ён ствараў ансамблі, кіраваў свецкім і царкоўным хорамі, нястомна падтымліваў агмень беларушчыны. У 1950 г. Равенскага запрашаюць у бельгійскі Лювен, дзе вучыліся ва ўніверсітэце 30 маладых беларусаў. Там ён стварае Беларускі студэнцкі хор, які стаўся адзіным адхланнем немаладога і ўжо безнадзейна хворага майстра. Папулярнасць хору выйшла далёка за межы Бельгіі, беларускую песню слухалі ў Парыжы, Лондане ды іншых кутках Еўропы. 10 студзеня 1952 г. Равенскі пісаў у Англію да пляменніцы Таццяны (Тэрэзы) Руткоўскай, дачкі стрыечнага брата Аляксандра: «У сучасны момант рыхтуемся да напяняння грамафонных плітак. Маєм шэсць пліткаў, на якіх будзе змешчана 12 песняў. Больш пакуль не зможам напечь, бо вельмі дорага каштуе. Дагаворы з фабрыкай яшчэ не закончаны, за гэтыя пліткі яна патрабуе дзвеяцьсот тысячаў, але думаю, пойдзе на ўступкі. А з 20-га бярэзеня удзел у шэрагу царкоўных службаў у БруSELі, дзе адбываеца кожны год так званы «тыдзень супольнай малітвы» па розных касцёлах, за пакутны хрысціянскі Народ за зялезнай завесай».

Людзі, якія ведалі Равенскага, адзначалі ягоную шчырасць, лагоднасць, сардэчнасць, гасціннасць, гатоўнасць кожнаму дапамагчы. У Немановіч (Уладзімір Цвірка) згадвае: «Бывала, пастукаеш да яго: — Гм, — адказваў глыбачэны бас з-за дзвярэй. З-за стала, закіданага нотнай паперай, на вас глядзелі ветлыя шэрыя вочы. — А пропуск ёсць? — пытаўся ён паважна. Пропускам зваў ён жартайўліва віно, што было звычайна люксусам не па студэнцкай кішэні. Гэта ён ведаў, але хоць на жарт ад «трайдышынае» формы прывітання не адступаў».

Памёр Мікола Равенскі 3 сакавіка 1953 г., пахаваны ў Лювене. У ягоным пакой на стале ляжалі лісток календара, дзе побач з запісанымі тэмамі да песені была зробленая рукою кампазітара рысункавая кампазіцыя: памастацку накрэсленая альфа і амега, а пасярод — слова «Беларусь». Помнік на магіле зрабіў скульптар Міхась Наўмовіч, беларус-эмігрант, які жыў у Парыжы. Спадчыну падзялілі паміж беларускай грамадой і пляменніцай кампазітара Таццянай Руткоўскай. Цяжка сёння сабраць усё ў адно. «Завілася, як дым», і знакамітая скрыпка, нехта прыбраў да рук. Адшукаць бы яе, вярнуць у Беларусь, каб стала нацыянальным набыткам.

З канца 80-х, калі мы ўсе жылі ўзнёслымі спадзяваннямі на новую Беларусь, у выкананні розных калектываў загучай «Магутны Божа», неаспрэчны духоўны гіmn беларусаў. Нават калі б Мікола Равенскі больш нічога і не напісаў, ён бы адной гэтай урачыстай песняй застаўся ва ўдзячнай памяці нашчадкаў, застаўся назаўсёды з намі. У 1993 г. на студыі «Летапіс» кінастудыі «Беларусьфільм» створана дакументальная стужка «Успамін пра Міколу Равенскага», аўтарам сцэнару якой выпаў гонар мне быць. Гэты фільм у ліку трох рэжысёра Mixaіла Жданоўскага (яшчэ — «Дарога на Курапаты» і «Жаўрукі Беларусі») адзначаны годам пазней Дзяржаўнай прэміяй Беларусі. І вось да 115-й гадавіны з дня нараджэння Беларуская музычная альтэрнатыва выдала кампакт-дыск «Магутны Божа» з найлепшымі творамі Міколы Равенскага. Стане ён рагытэтам у маёй хатній фанатэцы, як і ў многіх беларускіх сем'ях.

*Nаша ніва. 2001. 17 снеж.*

**Віталь Аўраменка**

## **БЕЛЬГІЕЦ, УЛЮБЁНЫ Ў БЕЛАРУСЬ: «У МЯНЕ НЯМА РЭЦЭПТА ВЫРАШЭННЯ ЎСІХ ПРАБЛЕМ, Я ПРОСТА СТАРАЮСЯ ДАПАМАГЧЫ»**

**Б**ельгіец, улюбёны ў Сібір» — пад такім загалоўкам некалькі год назад у шэрагу расійскіх выданняў быў апублікованы матэрыял, прысвячаны гуманітарнай дзейнасці ў сібірскіх рэгіёнах бельгійскага арыстакрата Марыса Масанжа дэ Каломба.

З часам аўтар гуманітарнага праекта «Мост у Сібір», які выступае за развіццё больш цесных усебаковых сувязяў расійскіх рэгіёнаў з Еўропай, стаў больш вядомы як Рыка Генрыхавіч.

Пабываўшы ў сярэдзіне мая з візітам у Беларусі, Марыс Масанж дэ Каломб прызнаўся, што пасля ўсяго ўбачанага перастаў быць «аднапланетным». Сёння яго з поўным правам можна назваць бельгіцам, улюбленым у Беларусь. Развіццю кантактаў беларускіх грамадзян з Еўропай прысвяціў Рыка Генрыхавіч свой чарговы праект «Акцыя «Мост».

Хто ён?

Марыс Масанж дэ Каломб, бельгійскі арыстакрат, у мінулым банкаўскі работнік, упершыню наведаў Беларусь у 1997 годзе. Па яго ўласнаму прызнанню, дэ Каломб дагэтуль нічога не ведаў не толькі пра гэтыя мясціны, але і наогул пра Беларусь. Першае ўпамінанне аб Беларусі адклалася ў яго памяці пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Аднак ад аварыі да першага візіту ў Мінск шлях быў няблізкі і выміраеца дзесяцігоддзем. Зараз жа ён зразумеў: Беларусь вядомая не толькі Белавежскай пушчай і яе зубрамі. Ён палюбіў беларусаў — таленавітых, працаўітых і вельмі гасцінных людзей.

Пабываўшы ў Беларусі, Рыка Генрыхавіч убачыў, як часам няпроста жывеца грамадзянам рэспублікі. Магазіны не настолькі насычаны таварамі, як у Еўропе. У бальніцах не хапае абсталявання і медыкаментаў. Стаўшы вымушанымі ахвярамі аварыі на АЭС, дзеци не атрымліваюць у належнай колькасці так неабходных ім вітамінаў.

Пасля вяртання дадому шэваліе Масанж дэ Каломб вырашыў: дапамагу, чым змагу. Так па яго ўласнай ініцыятыве нарадзіўся праект —

## «АКЦЫЯ «МОСТ»

Гэта назва, на думку аўтара, павінна была аб'яднаць у адно цэлае добраахвотную, гуманітарную, культурную і грамадскую дзеянасць, накіраваную на развіццё адносін грамадзян многіх краін. Дзеянасць, пачатая Масанжам дэ Каломбам 10 гадоў назад у перыяд яго банкаўскай кар'еры ў Брусселі і Лондане, спачатку была арыентавана на Сібір, а пазней — і на Беларусь. Неабходнасць уласнага ўдзелу ў ажыццяўленні дабрачыннай акцыі абавязвала спадара Масанжу дэ Каломба на працягу многіх месяцаў знаходзіцца пепасрэдна на месцах. На гэта ў цэлым пайшло каля двух гадоў, што дазволіла набыць багаты вопыт працы ў мясцовых умовах.

Рэалізаваныя ім праекты былі самыя розныя: бясплатная дастаўка і размеркаванне лекаў у бальніцах і радзільных дамах, адпраўка кніг для грамадскіх бібліятэк, арганізацыя паездак за мяжу дзеячаў науки і творчых калектываў. Сведчаннем прызнання яго дзеянасці ў Расіі стала прысуджэнне звання ганаровага доктара Дзяржаўнага алтайскага ўніверсітета ў горадзе Барнауле.

У Беларусі шэвале Масанж дэ Каломб таксама ўжо паспей ажыццяўіць канкрэтны гуманітарны праект. Ён заключаўся ў бясплатным прадастаўленні лекаў дзецям, што пакутуюць на хваробы, выкліканыя чарнобыльскай аварыяй (у тым ліку лейкемію), а таксама людзям сталага ўзросту і ветэранам Другой сусветнай вайны.

У ліку першачарговых мэт, што стаяць перад «Акцыяй «Мост», бельгіец называе развіццё адносін паміж грамадзянамі дзвюх дзяржаў, развіццё контактаў ва ўніверсітэцкай сферы.

«Сумленне прымушае мяне пакутаваць. Я рэаліст, таму ўсе сілы вырашыў накіраваць на стварэнне своеасаблівага моста, які звязае Еўропу і Беларусь. Мост не паміж палітыкамі або дзяржаўнымі інстытутамі, а паміж людзьмі. У свеце не будзе проблем, калі людзі будуць мець зносіны паміж сабою», — перакананы Масанж дэ Каломб.

## АДКРЫЦЦЁ БЕЛАРУСІ

III тогод наведваючы Беларусь з 1997 года, Рыка Генрыхавіч знайшоў паміж Беларуссю і Бельгіяй некаторыя адпаведнасці. У прыватнасці: з-за свайго геаграфічнага становішча Беларусь і Бельгія часта аказваліся полем бітвы, а народы дзвюх краін былі невінатымі ахвярамі.

Беларускі народ, на думку мецэната, заўсёды праяўляў вялікую мужнасць. Нямала яе спатрэбілася і для таго, каб супрацьстаяць жудаснай чарнобыльскай трагедыі.

Ён адзначыў, што дзякуючы Беларускаму таварыству дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі, а таксама Таварыству «Беларусь — Бельгія» «эмг ацаніць, наколькі беларусы адкрытыя ў дыялогу і гатовыя да супрацоўніцтва, наколькі яны гасцінныя». Суразмоўца запэуніў, што

бельгійцы, як і беларусы, заўсёды імкнуліся да таго, каб прыматаць у сябе суседзяў як сяброў, а не як захопнікаў. «І зараз іх прымаем як людзей, з якімі вядзём дыялог і супрацоўніцтва для ўзаемнай карысці нашых краін».

Масанж дэ Каломб неаднаразова падкрэсліваў, што візіты ў Беларусь дазволілі яму ўбачыць вялікі інтэлектуальны і культурны патэнцыял беларусаў. Так, наведаўшы ў час апошняга прыезду ў Мінск Дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, ён сказаў, што адкрыў для сябе універсітэт, якім Беларусь можа ганарыцца. «Якая крыніца таленату! Які энтузіязм і які дынамізм у выкладчыкаў гэтай ВНУ», — здзвіўся бельгійскі госць.

Быў уражаны ён і тым, што ўбачыў і пачуў у галіне культуры. Суразмоўца расказаў, што яму часта даводзілася прысутнічаць на розных спектаклях Беларускага тэатра оперы і балета не толькі ў Мінску, але і ў Мадрыдзе, Маастрыхце. «Беларусы павінны ведаць, што іх артысты карыстаюцца вялікім поспехам за мяжой. Імі таксама можна ганарыцца», — сказаў Масанж дэ Каломб.

Ён расказаў таксама пра высокую ацэнку, якую атрымаў у ходзе гастроляў у Бельгію ансамбль з Беларусі «Бліскавіца», калектыву якога была прадстаўлена для выступлення сцэна ў вельмі вядомым і прэстыжным Элізабетхоле, дзе ўмяшчаецца 2 400 гледачоў.

Пры гэтым Рыка Генрыхавіч не забыў нагадаць і пра казус, прычынай якога, на яго думку, магла паслужыць менавіта недастатковая колькасць інфармацыі пра Беларусь у Бельгіі.

Справа ў тым, што ў ходзе апошніх гастроляў калектыву «Бліскавіцы» ў Бельгію аўтобус, на якім прыехалі артысты, прапаў. Артысты падумалі, што аўтобус угналі. На самай справе за няправільную паркоўку аўтобус быў перамешчаны паліцэйскімі на штрафную пляцоўку. Штраф аказаўся вялікім. При гэтым яго памер быў павялічаны ўдвая, таму што інцыдэнт меў месца ў выхадныя дні. Па словах Марыса, часу на ўрэгуляванне непараузмення пайшло нямала, аднак усё скончылася добра. При гэтым у памяці Масанжа дэ Каломба засталося здзіўленне ад адсутнасці добразычлівасці з боку прадстаўнікоў паліцыі Бельгіі ў адносінах да беларускіх гасцей.

У гэтай сувязі Масанж дэ Каломб і падкрэсліў важнасць развіцця прыватных ініцыятыў у галіне адукцыі і культуры. Дзякуючы гэтым кантактам, наладжваеца дыялог, які вядзе да лепшага паразумення і ўзаемаўза-гачэння, перакананы ён.

У той жа час вельмі важным бельгійскім гасцем лічыцца і развіццё міждзяржаўных сувязяў. Ён выказаў задавальненне тымі абставінамі, што побываў у Мінску ў маі 20001 года ў складзе місіі Гандлёвой палаты Бельгіі і Люксембурга, якую ўзначаліў дзяржаўны міністр Робер Урбен. Гэты візіт вельмі важны і карысны, лічыцца Масанж, таму што ў другім паўгоддзі Бельгія старшынствуе ў Еўрапейскім Саюзе.

Пры гэтым Масанж дэ Каломб выказаў упэўненасць, што Беларусь і яе грамадзяне самі павінны знайсці выхад з цяперашняй сітуацыі. «У вас у рэспубліцы столькі таленавітых людзей! Яны абавязкова прайвяць сябе, атрымаўшы больш шырокі доступ да інфармацыі», — лічыць Рыка Генрыхавіч.

Па яго словаҳ, Беларусі сёння патрэбны не толькі інвестыцыі. Чалавек жыве не грашыма, а надзеяй. «І мы, еўрапейцы, павінны даць Беларусі гэту надзею, — перакананы Марыс. — Так, наша дапамога — усяго толькі кропля ў моры, але кропля камень точыць».

На думку Масанжка дэ Каломба, дарэмна марудзяць з прыходам у Беларусь еўрапейскія дзелавыя людзі. Яны могуць праста спазніцца, і самыя цікавыя праекты супрацоўніцтва будуць ажыццяўляцца з бізнесменамі з іншых краін і іншых рэгіёнаў.

*Голос Радзімы. 2001. 6 чэрв.*

# Постаці і развагі белгійскіх беларусаў

Арэшкі Аляксей (Брусель)

## ЖЫЦЦЯПІС

**Н**ародзіўся 18 лістапада 1923 г. у вёсцы Жарабковічы Ляхаўскай гміны Баранавіцкага павета Навагрудскага ваяводства. Бацька — Сільвестр, маці — Палуся з роду Праневічаў. Сям'я была праваслаўная, але недалёкія продкі былі рыма-католікамі, прынамсі ад 1844 г., калі нарадзіўся мой прадзед Людвік, які быў сынам Фабіяна Арэшкі (Fabian Orzeszko). Паводле выпісаў з парафіяльнай метрыкі Ляхавіцкага рыма-каталіцкага касцёла, у той час гэтае прозвішча пісалі і Арэшко (Areszko). Думаю, што яшчэ ранейшыя мае продкі былі ўніятамі. Відаць, гэта водгук нашай скампліканай рэлігійнай гісторыі.

Бацькі былі малаземельныя, але мнагадзетныя. Нацыянальна свядомыя, як і людзі ўсіх навакольных тагачасных вёсак. Перад тым, як пайсці ў польскую пачатковую школу, я ўжо добра чытаў па-беларуску. Пасля заканчэння сямікласнай пачатковай школы ў Ляхавічах, у 1937 г., быў прыняты — пасля ўступных экзаменаў — у польскую мужчынскую гімназію імя Тадэуша Рэйтана (нашага земляка з Грушай) у Баранавічах. Скончыў два класы і распачаў ўжо трэці, калі наступіла «вызваленне». Наша школа была ператворана ў рускую, хоць там рускіх і звання не было. Большасць вучняў, пад уплывам айца Льва Гарошкі, перайшла ў беларускую сярэднюю школу, створаную на базе прыватнай жаночай гімназіі



Аляксей Арэшкі.  
1987 г.

імя Барбары Радзівіл. Наступны школьны год (1940/41) зноў жа правучыўся ў рускай школе (хоць і тут рускіх не было, ніхто па-руску не гаварыў) у Ляхавічах. Пасля заканчэння навучальнага года, у чэрвені 1941 г., прыйшлі другія «вызвольнікі» — німецкія. У такіх умовах было цяжка разабрацца, што і як рабіць. Каб не марнаваць часу, пайшоў я на шасцімесячныя бухгалтарскія курсы ў Баранавічах. Пасля іх заканчэння працаваў у чыгуначным дэпо і адначасова вучыўся на матуральных курсах (чатыры гадзіны штодня). У 1944 г. атрымаў матуральнае пасведчанне (атэстат сталасці), якое давала права паступаць у вышэйшую школы.

Перад паўторным прыходам бальшавікоў я паехаў на Захад, у Нямеччыну. У Берліне працаваў у фірме АЭГ (AEG — Allgemeine Elektricitäts-gesellschaft), у аддзеле бухгалтэрый, а пасля ў Вальдзе (Waldsee, Württemberg). Пасля краху гітлерызму, у 1945 г., з французскай акупацийнай зоны пераехаў я ў Мюнхен (München, Bayern), дзе і паступіў у новаствораны Універсітэт УНРРА. Сярод прафесарскага складу былі і беларусы: Барыс Кіт, Янка Станкевіч, Уладзімер Тамашчык. Тут было шмат і беларускай студэнцкай моладзі. У лістападзе 1945 г. мы арганізавалі Беларускае студэнцкае згуртаванне. Выдавалі рататарным спосабам «Студэнцкую думку», што пасля была перайменавана ў «Крывіцкі светач». Актыўны ўдзел у яго рэдагаванні, друкаванні і распаўсюджванні прымаў і я. У 1947 г. пераехаў у Марбург (Marburg / Lahn Hessen) і паступіў у вядомы і старажытны Філіпс-Універсітэт. Там ужо была вялікая група беларускіх студэнтаў, студэнцкая арганізацыя, у жыцці якой, як і ў студэнцкім хоры (кіраваў ім Юрка Мазура), браў чынны ўдзел і я. З прычыны матэрыяльных цяжкасцяў, выкліканых грашовай рэформай у Захадній Германіі, мне прыйшлося, як і частцы беларускіх студэнтаў, пакінуць Філіпс-Універсітэт і пераехаць у Бельгію — у Лювен і паступіць у старажытны Каталіцкі ўніверсітэт, на факультэт хіміі. Апрача навукі браў актыўны ўдзел у працы Саюза беларусаў у Бельгіі (у тым часе тут было многа беларускіх работнікаў, што пераважна працавалі ў капальнях вугалю), у жыцці Беларускага студэнцкага згуртавання ў Лювене, у студэнцкім і царкоўным хорах, якія заснаваў і якім кіраваў аж да самай смерці ў 1953 г. праф. Мікола Равенскі. Хор і танцавальная група (у ёй я не ўдзельнічаў) давалі частыя канцэрты не толькі ў Лювене, але і ва ўсёй Бельгіі, як і за межамі (Францыя, Германія, Англія). У 1953-м я атрымаў званне ліцэнцыята хіміі, а ў 1956 г. абараніў дысертацию перад спецыяльным прафесарскім журы па ступень доктара хімічных навук. Працуночы над дысертаций, выконваў абязвязкі асістэнта на практичных занятках для студэнтаў хімікаў. Дапамагаў айцу Францішку Чарняўскаму — добраму святару і шчыраму беларусу — выдаваць «Божае слова». Пісаў тэксты сам айцец Францішак, а я быў ягоным карэктарам і друкаром. Заснаваў Аб'яднанне беларускіх студэнтаў — выпускнікоў Лювенскага ўніверсітета «Academicus» і выпускніц некалькі бюлетэняў пад гэтай жа назвой.

Ад 1957 г. я працаваў у фармацэўтычнай фірме «Labaz» — у яе пошукаўскім аддзеле (Service de Recherchez) як кіраўнік групы хімікаў у галіне пошуку і сінтезу лякарстваў ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Напісаў больш дзесятка навуковых артыкулаў у спецыялізаваныя бельгійскія і французскія часопісы. Атрымаў пяць патэнтаў на многія краіны свету. Кожны год раз, а то і некалькі разоў браў удзел у міжнародных навуковых кангрэсах у розных краінах Еўропы. Ажаніўся ў 1959 г., маю троє дзяцей. Браў і бяру актыўны ўдзел у беларускім грамадскім жыцці ў Бельгіі. Жыву ў Брюсселі. На пенсіі з 1983 г.

## ЖУЧКА ЯНКА

**Ж**учка Янка (15.04.1928, в. Лучыны Нясвіжскага пав. Навагрудскага ваяв., цяпер Клецкі р-н Мінскай вобл.), інжынер-будаўнік, журналіст, дзеяч беларускай дыяспары ў Бельгіі.

Нарадзіўся Я. Жучка ў беднай сялянскай сям'і. Быў выхаваны маці, якую страціў у маладым веку, у беларускім духу. Дзякуючы ёй, атрымаў вышэйшую адукацыю. Скончыўшы чатыры класы польскай вясковай школы, павінен быў, каб працягнуць далейшую вучобу, перайсці ў сямікласную (таксама польскую) у Сіняўцы. Там трэба было здаваць экзамены ў пяты клас. Паколькі ўзровень вясковай школы быў вельмі нізкі, ён гэтых экзаменаў не здаў. Вярнуўся дамоў расплаканы. Маці ў роспачы, не ведала што рабіць, бо яна бачыла, што адзіны выхад пасля правалу — гэта перапыніць вучобу і памагаць бацьку па гаспадарцы. Але яна ўяўляла яго больш за кніжкай, чым за плугам. Даведаўшыся нейкім чынам, што ў Сіняўскую школу прыезджае інспектар, яна пабегла туды пешшу, каб напрасіць інспектара прыняць Янку ў школу. Інспектар, выслушавшы яе, задаў пытанне дырэктару, які быў прысутны пры спатканні, чаму яго не прынялі. Адказ быў просты: не здаў экзаменаў. «У які клас?», — запытваў інспектар. «У пяты», — адказаў дырэктар. «Дык запішыце яго ў чацвёрты». Такім чынам Я. Жучка змог працягваць вучобу ў Сіняўскую школе. Янка скончыў з выдатнымі вынікамі шосты клас і перайшоў у сёмы. На пачатку школьнага года (верасень 1939 г.) выбухнула вайна



Янка Жучка.  
Лювен. 1954 г.

паміж Польшчай і Германіяй. Праз нейкіх два тыдні Чырвоная Армія заняла Заходнюю Беларусь, якая была далучана да БССР. Сіняўская школа была названа няпоўнай сярэдняй школай з беларускай мовай навучання. Былы сёмы клас быў пераведзены, паводле савецкай нормы, у пяты. У гэтай школе Янка скончыў пяты і шосты класы.

У гады Другой сусветнай вайны, у час нямецкай акупацыі, Я. Жучка паступіў у няпоўна-сярэднюю тэхнічную школу ў Клецку, у якой, разам з сябрамі, праяўляў беларуска-нацыянальную актыўнасць. Уступіў у СБМ (Саюз беларускай моладзі) і БНС (Беларуская нацыянальная самапомач). Таму перад наступам Савецкай Арміі ў 1944 г. выехаў у Германію. Адразу пасля вайны жыў у маленъкай групе беларусаў пры ўкраінскім лагеры для перамешчаных асобаў (ДП), які знаходзіўся ў Інгольштаце. Калі даведаўся аб утварэнні ў Рэгенсбургу беларускага лагера, разам з сябрамі Васілём Шчэцькам, Паўлам Урбанам і Сцяпанам Кісялем перебраўся туды. Там паступіў у сёмы клас Беларускай гімназіі імя Янкі Купалы. Неўзабаве беларускі лагер з Рэгенсбурга быў пераведзены ў Міхельсдорф, а разам з ім і гімназіяй. У 1947 г. атрымаў пасведчанне сталасці, якое давала дазвол паступаць на вышэйшыя студыі. Здаў уступныя экзамены у Вышэйшую тэхнічную школу (Technische Hochschule) у Карслрудзе. Але жадаючых было шмат, і трэба было чакаць сваёй чаргі. Беручы пад увагу цяжкую пастворыенню эканамічную сітуацыю ў Германіі, Я. Жучка на пачатку 1948 г., разам з сваімі сябрамі (славутая «дванаццатка») выехаў на работу ў вугальнія шахты ў Вялікай Брытаніі. Дзейнасць «дванаццаткі» ў гэтай краіне працягвалася, і Я. Жучка актыўна заняўся грамадскай працай, асабліва ў выданні часопіса «Наперад!». Уступіў у Згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі (ЗБВБ). Кожны з сябром «дванаццаткі» імкнуўся атрымаць вышэйшую адукцыю. Урэшце, дзякуючы нястомнім клопатам беларускіх нацыянальных дзеячаў на эміграцыі, пры дапамозе дабрадзеяў і сімпатыкаў небеларускага паходжання дзеяці сябрам «дванаццаткі» ўдалося атрымаць стыпенды ў Лювенскім універсітэце. У 1951 г. Я. Жучка здаў уступныя экзамены і паступіў на палітэхнічны факультэт гэтага універсітэта. Па заканчэнню атрымаў дыплом інжынера-будаўніка. Пасля працаўаў у даследчым аддзеле кампаніі цэнтральнаага ацяплення. Затым перайшоў у кампанію Сталёвай пабудовы індустрыйальных будынкаў і мастероў. Наступныя чатыры гады працаўаў як тэхнічна-фінансавы дарадца пры пабудовах змяшаных сталёва-жалезабетонных канструкцый. Хоць праца была вельмі цікавая, але таму, што трэба было часта выязджаць за межы Бельгіі, пакідаючы жонку з малымі дзецьмі, ды таму, што кампанія была амерыканская і адчывалася небяспека ліквідацыі, трэба было шукаць нейкае выйсце. Але тут Я. Жучка цяжкасцяў не меў. Прафесійныя веды і валоданне замежнымі мовамі забяспечылі яму работу ў Бельгійска-Люксембургскім інфармацыйным цэнтры сталёвой прамысловасці. У 1968–1971 гг. Я. Жучка працаўаў як сябра рэдкалегіі і

тэхнічны рэдактар міжнароднага часопіса «Acier-Stahl-Steel». У 1971 г. быў прызначаны яе галоўным рэдактарам.

Апублікаваў вялікую колькасць артыкулаў па пытаннях сталёвых канструкцый. З 1985 г. займаў пасаду дарадчыка па сваёй спецыяльнасці, прымаў удзел у журы пры выпуску архітэктараў, чытаў лекцыі і браў удзел у канферэнцыях інжынераў і архітэктараў.

На працягу ўсяго гэтага часу Я. Жучка заставаўся актыўным удзельнікам беларускага грамадскага жыцця як сябра Рады БНР, Саюза беларусаў Бельгіі, Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», а таксама як аўтар газет «Беларус», «Голос Радзімы» і інш.

*Ірина Тамільчык*

**Лаўрэн Клыбік (Неерлест, Бельгія)**

## **ЖЫЦЦЯПІС**

**Н**ародзіўся я 23 кастрычніка 1928 г. у вёсцы Хадзявічы на Слонімшчыне. Бацькі мае былі земляробамі. Працавалі яны цяжка — ад пачатку вясны аж да канца зімы, бо трэба ж было накарміць і пусціць у жыццё шасцёра дзяцей — пяць сыноў і дачку. У час хутарызацыі сельскай гаспадаркі ў Заходній Беларусі бацька мой пайшоў з сям'ёю жыць на ўласным хутары. Пабудаваў там хату і гаспадарчыя будынкі. Хата была яшчэ не зусім закончана, як пачалася вайна Германіі з Польшчай. У хуткім часе да нас прыйшлі савецкія танкі і кавалерыя. Пры савецкай уладзе бацькі працавалі на сваёй зямлі, а мы, дзеци, хадзілі ў школу ў нашай вёсцы. На наступны год мой старэйшы брат, сястра і я пайшлі ў няпоўную сярэднюю школу ў Слоніме.

У 1941 г. перад моцным нямецкім націскам бальшавікі адступілі на ўсход. Пры акупацыі эканамічнае жыццё не палепшала. Бацькі далей працавалі на зямлі, а мы хадзілі ў школу. У вольны час дапамагалі бацькам. Неўзабаве абста-

віны на Усходнім фронце змяніліся. Немцы пачалі адступаць на захад, вывозіць, што маглі. Забралі таксама вучняў з нашай школы, у тым ліку і мяне. У чэрвені 1944 г. вывезлі нас у Германію, пасля — у Францыю, каб капаць акопы, будаваць лінію абароны супраць амерыканцаў. Доўга не прыйшлося там працаўваць, бо фронт прыблізіўся вельмі хутка. Амерыканцы нас вызвалілі і

Лаўрэн Клыбік у сваёй гамеапатычнай аптэцы



памяцілі ў лагер. Людзей пачалі сартаваць па краінах іх паходжання. Мяне палічылі за паляка, бо я быў з Заходній Беларусі.

Польская армія на Заходзе, каб пакрыць свае страты ў Італіі, шукала маладых, здаровых людзей. Вось такіх — у тым ліку і мяне — павезлі ў Італію, прыдзялілі да арміі генерала Андэрса. Адначасова з вайсковай падрыхтоўкай я праходзіў таксама курсы ваеных радыётэхнікаў. Атрымаўшы дыплом радыётэхніка, трапіў у танковую дывізію. Ваяваць мне не прыйшлося, бо скончылася вайна. Нас перавезлі ў Англію. Там, каб не траціць час і падвучыць ангельскую мову, я запісаўся на курсы з праграмай сярэдняй ангельскай школы. Пасля двух гадоў нас дэмабілізавалі. Трэба было пачынаць жыць самастойна. Спачатку працаўваў на кухні ў адным рэстараНЕ ў Лондане. Набраўшы крыху практикі ангельской мовы, запісаўся на вячэрнія курсы ў Фінчлей-каледж. Знайшоў работу памочнікам аптэкара. Удзень працаўваў, а вечарам вучыўся, каб атрымаць дыплом ангельской сярэдняй школы. Без грошай ісці ва ўніверсітэт у Англіі было немагчыма, бо стыпэндыі тады не давалі.

Такія абставіны змусілі мяне ў 1953 г. выехаць у Бельгію, у Лювен, дзе ўжо ў 1946 г. заснавалася добрая беларуская студэнцкая група. Там паступіў на факультэт фармацэўтыкі, атрымаў дыплом аптэкара, але толькі так званай навуковай ступені. Паводле бельгійскіх законau, каб мець права выконваць аптэкарскую (або лекарскую) працу, асобам з замежным (а не бельгійскім) дыпломам трэба было перараздаць усе экзамены за сярэднюю школу перад спецыяльнай урадавай камісіяй (Jury central). Гэтыя экзамены здаў у 1959 г.

Спачатку я працаўваў загадчыкам аптэкі ў БруSELі, пасля — у Менелені. Набраўшы больш прафесійнай практикі, рашыў у 1966 г. адкрыць уласную аптэку ў БруSELі. Развівалася яна добра і хутка, нягледзячы на мой чужынскі акцэнт у французскай і фламандскай мовах. У 1975 г. купіў побач дом, які ператварыў у аптэку з усімі мадэрновымі вымаганнямі. Мой дружалюбны падыход да людзей, трапныя парады стварылі мне папулярнасць. У 1980 г. адкрыў я лабараторию гомеапатычных прэпаратаў. Яна таксама хутка развівалася. Каб лепей вывучаць лекі, асновы гамеапатыі, пачаў зноў хадзіць на вячэрнія курсы. Гэта дало мне магчымасць стварыць некалькі спецыфічных прэпаратаў для маёй аптэкі. У 1990 г. напісаў дысертацыю «Coffea» («Кава») — гэта дазволіла мне стаць сябрам Асацыяцыі гамеапатаў Бельгіі (сёння — Лігі гамеапатаў Еўропы). У 1994 г. стварыў і пачаў вывучаць новае лякарства RACK (супраць наступстваў чарнобыльскай катастроfy). У тым жа годзе, са згоды Міністэрства аховы здравоўя Беларусі з дапамогай дактароў Улaskова (старшыні арганізацыі беларускіх гамеапатаў), Святловіч і інж. Багданчук паехалі мы ў Валожын, каб я змог там «заразіць» мае матэрыялы радыёактыўнасцю. Прывёў усе матэрыялы ў БруSELь, у маёй лабараторыі прыгатаваў новае гомеапатычнае лякарства RACK. Клінічныя доследы яго паказалі, што яно вельмі

эфекты ўнае ад захворванняў, выкліканых радыенуклідамі або радыемагнетычнымі хвалямі. У 2002 г. 6 лютага выступіў з лекцыяй на гэтую тэму ў Школе гамеапатыі ў БруSELІ.

У 1996 г. прадаў я сваю аптэку, пайшоў на пенсію. Аднак прадаўжаю хадзіць на вячэрнія курсы гамеапатыі, працягваю доследы над прэпаратам RACK. Час ад часу чытаю даклады пра мае пошуки для дактароў і ветэрынараў у Бельгіі.

Мой сямейны стан — жанаты, ёсць дзве дачкі і двое ўнукаў.

## САЎКА МІХАСЬ

**Саўка Міхась** (19.07.1927, в. Загор'е Навагрудскага пав. і ваяв., цяпер Карэліцкі р-н Гродзенскай вобл. – 10.09.1990, Брусьель, пахаваны ў Лондане), беларускі мастак, рэстаўратар.

Міхась Саўка нарадзіўся ў сялянскай сям'і. Першапачатковую адукацыю атрымаў у мясцовай школе. У час нямецкай акупацыі актыўна ўдзельнічаў у маладзёжным руху, быў адным з кіраўнікоў Саюза беларускай моладзі. У 1944 г. выехаў у Германію, а затым, у 1947 г., пераехаў у Бельгію. Спачатку працаваў вуглякопам. Маючы мастацкія здольнасці, паступіў на вячэрнія курсы Мастацкай акадэміі. У гэты час пры Лювенскім універсітэце было арганізавана Згуртаванне беларускіх студэнтаў. Даведаўшыся пра гэта, М. Саўка ў 1951 г. паступіў на факультэт археалогіі і мастацтва гэтага універсітэта. Пасля заканчэння вучобы, атрымаўшы дыплом магістра, уладкаваўся на працу ў Каралеўскі інстытут мастацкай спадчыны. Не маючы бельгійскага грамадзянства, працаваў спачатку як часовы рэстаўратар аброзоў і скульптур, спецыялізаваўся на рэстаўрацыі касцельных фрэсак. З 1963 г., атрымаўшы бельгійскае грамадзянства, М. Саўка быў зачленены ў штат сталых супрацоўнікаў, займаў пасаду адміністрацыйнага сакратара, а з 1982 г. — кіраўніка работ. Як аўтарытэтныя практик быў запрошаны ў Каралеўскі палац, дзе праводзіў з каралевай заняткі па мальванню.

У рэстаўрацыі М. Саўка дасягнуў вялікіх поспехаў, расправаў спецыяльнай тэхнікай рэстаўравання, пра якую шмат пісаў у прафесійных часопісах. Асобна выдаў наступныя працы: «Фіксцыя насценнага жывапісу полівінілавым спіртам: вопыт рэстаўратара» (1978–1979); «Рэстаўрацыя насценнага пахавальнага жывапісу XIV ст. у склепе Варнятонскай царквы» (1972–1975) і інш. Бельгійскае Міністэрства французскай культуры надало Міхасю Саўку званне доктара навук і мастацтва. Трэба падкрэсліць, што такі тытул без публічнай абароны спецыяльнай працы — вялікая рэдкасць.

У 1985 г. Міхась Саўка ад паралічу страціў працаздольнасць. Праз пяць год памёр. Пахаваны па яго жаданню на могілках у Лондане побач з трагічна загінуўшым раней сынам Маркам.



З айцом Робертам ван Кавеляртам гутарыць Міхась Саўка.  
29 каstryчніка 1971 г.

Па яго ж просьбe грошы, якія ў такіх выпадках збіраюць на кветкі, былі  
перададзены а. Надсану з Беларускай бібліятэкі і музея імя Ф. Скарыны ў  
Лондане на дапамогу ахвярам Чарнобыля.

*Янка Жучка (Брусель)*

**Алесь Шпакоўскі (Геель, Бельгія)**

## **ЕЎРОПА, АБ'ЯДНАНАЯ Ў ВАШЫМ СЭРЦЫ \***

**Б**еларус, які ўсьведамляе сябе эўрапейцам, міжволі адчуе нешта глыбока роднае, калі трапіць ў асяроддзе нідэрландцаў (паўночная правінцыя Бельгіі пад назвай Фландрыйя, або Фланандыя, плюс цэлая краіна Галандыя). Першым уражанням вы будзеце не давяраць, бо яны нібыта пачуцьёвыя, інтуітыўныя. Калі ж пачынаеш вывучаць мову нідэрландс (германская група моваў), то інтуіцыя пачынае ўзмацняцца лагічнымі пытаннямі тыпу: чаму нам зь дзяцінства настойліва ўнушаюць, што нашы беларускія браты — толькі рускія, калі беларуская мова мае столькі аднакарэнных словаў з мовай нідэрнандс. Вось некаторыя прыклады:

<b>Беларускія</b>	<b>Нідэрландс</b>
важыць	wegen [ваген] — з тым жа самым значэннем ва ўсіх прыкладах
валіцца	vallen [вален]
варты	waard [вард]
ведаць	weten [вэтэн]
гвалт	geweld [гевелд] «г» беларускае, не ўзрыўное
гэта	het [гэт]
дах	dak [дак]
дол, даліна	dal [дал]
дзяліцца	delen [дэлен]
мур (сцияна)	muur [мур]
рада	raad [рад]
радзіць	raden [радэн]
пасуе (нешта)	passen [пасэн]
хата	hut [хут]
шкода (нашкодзіць)	schade [ск(х)адэ]
шукаць	zoeken [зукен]
швагер	zwager [звагер]

\* Захоўваецца правапіс аўтара.

Потым, калі вы ўжо ведаецце нідерландс, каб адрозніваць яе ад нямецкай мовы і іншых, то вас прыемна ўразіць яе гучаньне, якое, зноў жа інтуітыўна, пачуцьцёва нагадвае вам такіх родных землякоў з Віцебшчыны ці Магілёўшчыны. І зноў вас пачне клікаць інтэлектуальнае падарожжа — што ж тады значыць для беларуса Балтыйскае (Балт — Белае мора і народы вакол яго? И тут вы яшчэ ўспомніце, як непрадузятая расійская жыхары, што аб'ехалі ўвесь ўсходніяе ўспомінкі, якія за рулём дальнаходных грузавікоў, кіроўцы-«дальнабойшчыкі» з горада Ульянаўска казалі вам там: «Беларусы — гэта не рускія, гэта прыбалты...» И дакладна, тое ж вам казалі мітусылівыя турысты з г. Уладзіміра ў час адпачынку ў гарах Карпатах («Кірпатых»).

Наступны этап асваення з мовай — гэта калі ты пачынаеш разумець, пра што гавораць мясцовыя людзі. Зноў жа ты адчуваеш сябе ўтульна. Яны далікатныя і паміркоўныя, як і беларусы. Толькі сам сабе думаеш: чаму ў іх такая высокая самадысціліна, яснасць намераў? Чаму ў большасці людзей тут і сёньня прынята вітацца зь незнаймі, як і ў нас у вёсцы? И признаеш, што не толькі храмы, але і шматлікія выявы святой Дзевы Марыі на скрыжаваннях дарог, сымболі Святога крыжа і фігуркі «Бацькі і дзеці» на многіх вокнах адлюстроўваюць незамутнёнасць, нават безграхоўнасць асноўнага інстынкту чалавека. Дзяржава ж тут адназначная і накіраваная толькі на ўмацаванье добра ў асобе. Сістэма падтрымкі персанальных планаў і пачынанняў настолькі спрыяльная, што часам думаеш: а можа, гэта і ёсьць камунізм? (А не разывіты капіталізм...) Кредыты на дом, бізнэс — самыя спрыяльныя. Бытавыя контакты суседзяў заўжды могуць перараствоць у малы, сярэдні... любы бізнэс. Выдатна арганізаваны каталіцкая, пратэстанцкая (пяцідзесятнікі) і іншая хрысьціянская камуніі (грамады).

І што цябе як беларуса адрознівае ад гэтых людзей? Што ў цябе такой глебы, такога «мы» на гэтай зямлі ў прынцыпе пакуль праста няма...

Тут жа (наша агульная) далікатнасць, спагада адзін аднаму, правільна ўсьвядомленая і прадоўжаная да пэўнай дасканаласці, робіць уражанье, што пасъяля Беларусі ты, урэшце, трапіў на Зямлю.

Службы практикі і навучання пасъяля школы праста «насып'яваюць» грамадзяніну: «Ты — чалавек, ты — адзіны ў сваім родзе на гэтай зямлі; ты — унікальны...» У адрозненіне ад тысячагадовай наменклатуры калектывізатараў — уплывовыя людзі тут выспявядаюць прынцып, які калісці з вялікай крываю быў народжаны ў ЗША і ўпершыню зафіксаваны на паперы як Канстытуцыя. Гэты прынцып зараз усё болей відавочны па яго пладох у гэтай заходнезўратной рэчаіснасці: персона, персанальны інтарэс, правільнае асабістое жыццё, яго дух — гэта галоўны рэсурс дзяржавы...

Бельгійцы, не ўяўляючы нашага жыцця, часам скардзяцца, што шмат яшчэ акаляе іх усялякіх папераў, ёсьць бюракратыя... Але — «нам бы ваны проблемы» — думаеца аб гэтай самай багатай краіне съвету.

Яны, канешне, усьведамляюць сябе шчасльвай нацыяй, але, у прынцыпе, не задаволены сабой, не задаволены Брусэлем, сталіцай Эўропы... І праз некаторы час заўважаеш — чаму незадаволены, з якога «кутка жаданьняў» яны глядзяць на сябе. Гэта «амерыканская вера» цэлага маладзейшага тутэйшага пакаленя.

Вядома, калі амерыканец прыязджает ў Заходнюю Эўропу, то яго не-прыемна ўражвае «сухасыць», адчужанасть, рацыяналізм, прыгажосыць «сама для сябе», прыгажосыць, даведзеная да абсалюту, захінаочая міжчалавечы непасрэдны дыялог. Самі англічане як праўстаўнікі Заходняй Эўропы часам у перадачах радыё прызнаюць, што яны ўспрымаюць суседа не тым, хто ён ёсьць, а хто ён па професіі. А нарцыстычнае мысльеньне самаздзіўлення, самаўлюблёнасці мужчыны можна пачуць у нямецкай песні:

Я такі прыгожы...  
Я — Антон з Ціrolі...

Вядома, эмацыйнасць і шчырасыць у Заходняй Эўропе моцна аблалена фашизмам. І амерыканец (часам крыху высакамерна) можа сказаць: «Эўропа хворая на сэрца...» Здаецца, менавіта гэта і пачынае ўсьведамляць нідэрландскамоўнае насельніцтва.

Напрыклад, тут вельмі шырока вядома ангельская (амерыканская) мова, хоць мова нідэрландс больш падобна да нямецкай, чым да англійскай. Але калі германцы пускаюць толькі перакладзенія амерыканскія фільмы (а Галівуд глядзяць, напэўна, аднолькава як ва Усходняй, так і ў Заходняй Эўропе), то бельгійцы падпісваюць толькі свае цітры і глядзяць у арыгінале, на ангельскай мове.

Тое, што выяўляе большую здольнасць да дэмакратызму, заўважаецца і ў паводзінах. Людзі ў Бельгіі больш прости, адкрыты, зусім без нямецкага форсу і польскай пыхі... Гэта нагадвае вечную маладосьць, арыгінальнасць і беларусаў.

Думка наўных аб'яднальнікаў «усіх» рэлігій тут ужо не ўспрымецца ўсур'ёз, як і фашизм. Бачная прыгажосыць тут проста «навязла ў зубах». Можа быць, таму людзі ўсё больш захапляюцца прыгажосыцю яшчэ вышэйшага парадку — нябачнай, якая як казка, як вера, надзея і святая любоў закладзены ў жывой душы кожнага чалавека. Ісус Хрыстос — ужо выратаваў ўсё... Толькі здольнасць прыняць сваю дасканаласць — дармо, без платы — у такога чалавека «спакушальнага», як эўрапейца, яшчэ невялікай...

«Прыгажосыць выратуе съвет» — гэта, несумненна, у прынцыпе, думка сучасных язычнікаў у Беларусі, і, можа, яна больш з'ядае мазгі славян, бо ва Усходняй Эўропе існуе і разгортваецца натуральная рэакцыя душы азызлай, згладнелай ў скрайнім містыцызме, калі ў выніку ў чалавека ўрэшце няма сілы навесьці чысьціню, а не тое што прыгажосыць, вакол сябе...

І яго «вярэдзіць» тады толькі гарэлка. Напрыканцы можна нагадаць, што тэрыторыя Бельгіі роўная ўсяго палове Мінскай вобласці, а жыве тут насельніцтва столькі ж, як у цэлай Беларусі, — 10 мільёнаў чалавек (каля 5 млн. — французскамоўных і столькі ж нідэрландскамоўных).

Каменныя дамочки — як «зубочкі» паўз дарог... На жаль, тут няма гушчы-пушчы — лесу, дзікай прыроды, як гэта ёсьць у нас. І тады думаеш, якая ўсё ж прасторная Беларусь!

Нягледзячы на шчыльнасць насельніцтва, культура, закон, эстэтычны пагляд тут перамагае і чысыціня асяроддзя ўсюды гранічыць з прыгажосьцю. Урэшце, калі бліжэй сустракаешся з рэальнасцю — думаеш: «І так можа быць!...»

Але ж, падказвае інтуіцый, сёньня незалежнай і (каб) самастойнай Беларусі да гэтага дабрабыту толькі адзін (!) крок... Хаця і над безданню, якую сучаснікі Гамлета, не вагаючыся, даўно адолелі тут, на Захадзе Эўропы. На пытаньне: «Быць ці не быць» — адназначна, на ўсе грудзі, грамадой адкажам: «Быць!»

## **КОРАТКА ПРА АЎТАРАЙ** (апрача аўтараў «Дадатку»)

**Антановіч Тамара** □ старшыня Таварыства «Беларусь – Бельгія», доктар клінічнага шпітала інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны імя П. М. Машэрава.

**Афнагель Ігар** □ вядучы навуковы рэдактар рэдакцыі геаграфіі выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя».

**Багдановіч Ірына** □ кандыдат філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў (СБП).

**Бюрні Жанін** □ прэзідэнт Фонду Марыса Карэма (Бельгія).

**Вараб'ёва Святлана** □ кандыдат філасофскіх навук, выкладчык Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

**Гадар Анна** — старшы выкладчык Школы міжнародных перакладчыкаў у г. Монсе (Бельгія).

**Дубянецкая Ірына** □ дактарант Лювенскага універсітэта (Бельгія).

**Дудзюк Зінаіда** □ пісьменніца, сябра СБП (Брэст, Беларусь).

**Запруднік Янка** □ доктар гісторыі, дзеяч беларускай дыяспары ў ЗША (Нью-Йорк).

**Іпатава Вольга** □ пісьменніца, старшыня СБП.

**Каломб дэ, Марыс Масанж** □ доктар права, кандыдат філасофскіх навук, правадзейны сябра Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі (Бельгія).

**Каржанеўская Галіна** □ паэтэса, сябра СБП.

**Кастрамічова Святлана** □ студэнтка Мінскага фінансава-эканамічнага каледжа.

**Лягчылін Анатоль** □ кандыдат філасофскіх навук, дацэнт кафедры гісторыі філасофіі і культуры БДУ.

**Лялькоў Ігар** □ дактарант Сарбонскага універсітэта (Францыя).

**Макараў Уладзімір** □ доктар філалагічных навук, прафесар Мінскага лінгвістычнага універсітэта.

**Малыхіна Галіна** □ кандыдат філософскіх навук, дацэнт кафедры філософіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета інфарматыкі і радыёэлектронікі.

**Марынчык Святланы** □ выкладчыца французскай мовы гімназіі № 8 г. Мінска.

**Мархель Аляксандра** □ навуковы супрацоўнік Інстытута сацыяльна-палітычных даследаванняў пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

**Марцынкевіч Наталля** □ загадчык аддзела Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі.

**Махнach Таццяна** □ навуковы супрацоўнік Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя Ф. Скарыны.

**Мацяш Ніна** □ паэтэса, перакладчыца, сябра СПБ (Белаазёрск, Беларусь).

**Міхалюк Алена** □ вучаніца СШ № 38 г. Мінска.

**Міцкевіч Марыя** □ навуковы супрацоўнік ННАЦ імя Ф. Скарыны, прэзідэнт Фонду «Сакавік».

**Мяльгуй Анатоль** □ музыказнавец.

**Равенская-Аляксеенка Вольга** □ спявачка, дачка кампазітара М. Равенскага.

**Салееў Вадзім** □ доктар філософскіх навук, загадчык аддзела Нацыянальнага інстытута адукацыі.

**Сініла Галіна** □ кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры замежнай літаратурнай філаглогіі БДУ.

**Трацзўскі Уладзімір** □ кандыдат архітэктуры, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі архітэктуры Беларускай дзяржаўной політэхнічнай акадэміі.

**Туміловіч Галіна** □ кандыдат гісторычных навук, нам. дэкана франкамоўнага факультета Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта.

**Яфімава Маргарыта** □ кандыдат філалагічных навук, дацэнт БДУ, сябра СБП.

# ЗМЕСТ

## АГУЛЬНАСЦЬ

**Анна Годар** (Монс, Бельгия)

Беларусь – Бельгия: взаимные отражения культур ..... 5

**Александр Мархель** (Минск)

Белорусско-бельгийские отношения ..... 15

**Морис Масанж де Колломб** (Брюссель)

«Акция «Мост»: индивидуальный опыт гуманитарной, общественной и культурной помощи ..... 21

**Тамара Антановіч** (Мінск)

З гісторыі беларуска-бельгійскіх  
грамадска-культурных адносін ..... 25

**Ігар Афнагель** (Мінск)

Некалькі гістарычных згадак і паралелляў ..... 36

**Галіна Туміловіч** (Мінск)

Бельгія і бельгійцы: на скрыжаванні дарог і культур ..... 38

**Вадзім Салеев** (Мінск)

Беларусь і Бельгія: культурныя паралелі ..... 43

## СТАРОНКІ ГІСТАРЫЧНА-КУЛЬТУРНАЙ СУПОЛНЯСЦІ

**Ігар Лялькоў** (Парыж)

Жыльбер дэ Ланаа: фламандцец у Вялікім Княстве Літоўскім  
пачатку XV ст. ..... 47

**Владимир Трацевский** (Мінск)

Бельгийские истоки некоторых архитектурных аспектов аграрной  
реформы 1557 г. ..... 53

**Зінаіда Дудзюк** (Брэст, Беларусь)

На скрыжаванні гістарычных шляхоў ..... 57

**Галина Малыхина** (Мінск)

Илья Пригожин — связующая нить в белорусско-бельгийских  
культурных отношениях ..... 59

**Светлана Вороб'ёва, Анатолий Легчилін** (Мінск)

Рецепция проблем аргументативной риторики Х. Перельмана  
в учебных курсах Белорусского государственного университета 62

<b>Галіна Каржанеўская</b> (Мінск)	
Малтыйскі ордэн і яго белы́гі́скае аддзяленне . . . . .	69
<b>Алена Міхалюк</b> (Мінск)	
Пра законы, якія падтрымліваюць і абараняюць белы́гі́скую моладзь . . . . .	72
<b>ЛІТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗІ, ПЕРАКЛАДЫ, ПАРАЛЕЛІ</b>	
<b>Ірына Багдановіч</b> (Мінск)	
Бельгійскія літаратурныя ўплывы ў беларускай паэзіі пачатку XX ст. (М. Метэрлінк, Э. Верхарн, Я. Купала і паэты 20-х гадоў) . . . . .	74
<b>Ніна Мацяш</b> (Белааэ́рск, Беларусь)	
Над перакладамі Франсуа Жакмена . . . . .	84
<b>Маргарыта Яфімава</b> (Мінск)	
Эдзі Агняцвет — першая перакладчыца паэзіі Марыса Карэма на беларускую мову . . . . .	87
<b>Jeannine Burny</b> (Bruxelles)	
Maurice Carême — une vie, une œuvre . . . . .	100
<b>Жанин Бюрні</b> (Брюссель)	
Морис Карем — жизнь и творчество (перевод с французского Светланы Маринчик) . . . . .	103
<b>Наталля Марцынкевіч</b> (Мінск)	
Музей Марыса Карэма ў сістэме музеяў Бельгіі . . . . .	106
<b>Светлана Маринчик</b> (Мінск)	
Стихи Мориса Карема в белорусской школе . . . . .	109
<b>Таццяня Махнach</b> (Мінск)	
Бельгія ў беларускім друку . . . . .	111
<b>Владимір Макаров</b> (Мінск)	
О франкоязычной бельгийской литературе: по сокровищам Национальной библиотеки Беларуси . . . . .	118
<b>Галина Синіло</b> (Мінск)	
Рецепция біблейской притчи о грехопадении в нидерландской литературе XVII в. . . . .	126
<b>Святлана Кастрамічова</b> (Мінск)	
Ціль Уленшпігель на мінскай сцэне . . . . .	138
<b>БЕЛАРУСЫ Ў ЛЮВЕНСКИМ УНІВЕРСІТЕЦЕ</b>	
<b>Ірына Дубянецкая</b> (Лювен, Бельгія)	
Лёванскі каталіцкі універсітэт: з XX у XXI стагоддзе . . . . .	140
<b>Марыя Міцкевіч</b> (Мінск)	
Беларускія студэнты ў Лювенскім універсітэце . . . . .	146
<b>Вольга Равенская-Аляксененка</b> (Мінск)	
Згадкі пра Міколу Равенскага . . . . .	154

<b>Анатоль Мяльгуй</b> (Мінск)	
Кампазітар, які даў беларусам гімн: Міколу Равенскаму — 115 . . . . .	159
<b>Янка Запруднік</b> (Нью-Ёрк, ЗША)	
Студэнцкія гады ў Бельгіі (Урыўкі з кнігі «Дванаццатка», якую завяршае аўтар) . . . . .	162
<b>Вольга Іпатава</b> (Мінск)	
Беларуская эміграцыя ў Бельгіі (Сям'я Смаршчкоў) . . . . .	176
<b>ДАДАТАК</b>	
<b>Бібліографія</b>	
Бельгія ў беларускім друку: грамадска-культурныя сувязі (1902–2001) (укладальнік Таццяна Махнач) . . . . .	182
<b>Водгукі ў друку на «круглы стол»</b>	
<b>Ірына Крэнь</b>	
Беларусь – Бельгія: дыялог культур . . . . .	206
<b>Уладзімір Мароз</b>	
Калі б нават ён быў аўтарам аднае песні . . . . .	211
<b>Віталь Аўраменка</b>	
Бельгіец, улюблёны ў Беларусь: «У мяне няма рэцэпта вырашэння ўсіх праблем, я проста стараюся дапамагчы» . . . . .	215
<b>Постаці і развагі беларускіх беларусаў</b>	
<b>Арэшка Аляксей</b> (Брусьель)	
Жыццяпіс . . . . .	219
<b>Жучка Янка</b> ( <i>Ірына Тамільчык</i> )	
Жыццяпіс . . . . .	222
<b>Лаўрэн Клыбік</b> (Неерлест, Бельгія)	
Жыццяпіс . . . . .	225
<b>Саўка Міхась</b> ( <i>Янка Жучка</i> )	
Еўропа, аб'яднаная ў Вашым сэрцы . . . . .	228
<b>Алесь Шпакоўскі</b> (Геель, Бельгія)	
Еўропа, аб'яднаная ў Вашым сэрцы . . . . .	230
<b>Коратка пра аўтараў</b> . . . . .	
	234

**Беларусь – Бельгія: Грамадска-культурнае ўзаемадзеянне:** Матэрыялы  
Б 43 Міжнар. «круглага стала». Мінск, 18–19 мая 2001 г. / Рэдкал.: А. Мальдзіс  
(гал. рэд.) і інш. — Mn.: “Беларускі кнігазбор”, 2002. — 240 с. — (Белару-  
сіка = Albaruthenica; Кн. 23).

ISBN 985-6638-68-2.

У зборніку змешчаны даклады і паведамленні, прысвечаныя палітычным, гісторыч-  
ным, культурным сувязям Беларусі і Бельгіі. Асобныя раздзэлы прысвечаны літара-  
турнаму ўзаемадзеянню (найперш перакладу), беларускай дыяспары ў Бельгіі (М. Ра-  
венскі, студэнты і выпускнікі Любенскага ўніверсітэта). Выданне разлічана на  
гісторыкаў, палітолагаў, краязнаўцаў.

УДК 008(476+493)(043.2)  
ББК 71(4Беи)+71(4Бел)



Рэспубліка Беларусь, Мінск  
тэл./факс (017) 224 48 71

тэл. (017) 222 58 95, 222 53 28, 228 22 82

Ад арытніала-макета  
да масавага вытрымку



Навуковае выданне

БЕЛАРУСІКА  
ALBARUTHENICA  
Кніга 23

**БЕЛАРУСЬ – БЕЛЬГІЯ:  
ГРАМАДСКА-КУЛЬТУРНАЕ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ**

Матэрыялы Міжнароднага «круглага стала».  
Мінск, 18–19 мая 2001 г.

На беларускай, рускай і французскай мовах.

Рэдактар *Н. Давыдзенка*. Карэктар *Н. Аляксеева*.  
Набор *Л. Валчок*. Вёрстка *Я. Мальдзіс*.  
Набор і вёрстка выкананы на камп'ютэрах Цэнтра імя Ф. Скарыны

Здадзена ў набор 7.02.2002. Падпісана ў друк 15.07.2002.  
Фармат 60x90  $\frac{1}{16}$ . Папера афсетная. Гарнітура Таймс.  
Афсетны друк. Ум. друк. арк. 15. Ул.-выд. арк. 14,6.  
Тыраж 300 экз. Заказ 45.

МГА «Беларускі кнігазбор».  
Ліцэнзія ЛВ № 105 ад 31.12.1997 г.  
220034, г. Мінск, вул. Фрунзе, 5.  
Надрукавана з дыяпазітываў рэдакцыі ў друкарні ТАА «Юніпол».  
Ліцэнзія ЛП № 210 ад 5.01.1998 г.  
220039, г. Мінск, Караткевіча, 7а.